

Установа адукацыі
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

Факультэт інфармацыйна-документных камунікацый
Кафедра беларускай і замежнай філалогіі

УЗГОДНЕНА

Загадчык кафедры

 А.М. Пісарэнка
26 06 2023 г.

УЗГОДНЕНА

Дэкан факультета

 Ю. М. Галкоўская
26 06 2023 г.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС
ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ
“БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)»

для ўсіх спецыяльнасцей
агульной вышэйшай адукацыі ўніверсітета

Складальнікі:

А. М. Пісарэнка, прафесар кафедры беларускай і замежнай філалогіі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат філагічных навук, дацэнт

В. В. Шунейка, старши выкладчык кафедры рускай мовы як замежнай ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Разгледжана і зацверджана
на пасяджэнні Савета ўніверсітета “26” 06 2023 г.
пратакол № 10

Складальнікі:

A. M. Пісарэнка, прафесар кафедры беларускай і замежнай філалогії ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржсаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

B. V. Шунейка, старшы выкладчык кафедры рускай мовы як замежнай ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржсаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Рэцэнзенты:

A. С. Васілеўская, загадчык кафедры беларускага і рускага мовазнаўства Беларускага дзяржжаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат філалагічных навук, дацэнт;

A. A. Жэлуновіч, загадчык кафедры рускай мовы як замежнай установы адукацыі “Беларускі дзяржсаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.

Разгледжаны і рэкамендаваны да зацвярджэння:

Кафедрай беларускай і замежнай філалогії (пратакол ад 25.04.2022 г № 9);

*Саветам факультэта інфармацыйна-дакументных камунікаций (пратакол
ад _ _ _ г № _ _ _ .)*

ЗМЕСТ

1.	ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА	4
2.	ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	6
2.1	Спіс асноўных падручнікаў і дапаможнікаў	6
2.2	Правілы арфаграфіі і пунктуацыі	8
3.	ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	15
3.1	Практыкум	16
4.	РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ	261
4.1	Пытанні для самакантролю	261
4.2	Тэставыя заданні для самакантролю	263
4.3	Заданні для КСР студэнтаў дзённай формы навучання	279
4.4	Пытанні для заліку	280
4.5	Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці	282
4.6	Дыягностыка қампетэнцый студэнта	285
5.	ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ	286
5.1	Вучэбная праграма	286
5.2	Вучэбна-мэтадычная карта для дзённай формы навучання	291
5.3	Вучэбна-мэтадычная карта для завочнай формы навучання	293
5.4	Змест вучэбнага матэрыялу	294
5.5	Літаратура асноўная і дадатковая	302
5.6	Асноўныя паняцці і тэрміны	306
5.7	Тэксты для перакладу	309

I. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная дысцыпліна “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” чытаецца на ўсіх факультэтах БДУКМ з улікам спецыялізацыі студэнтаў і арыентуе на паглыбленне тэарэтычных ведаў, а таксама на ўважлівае стаўленне да мовы як сродку зносін (акцэнтуецца ўвагананараматыўных, камунікатыўных і эстэтычных аспектах) у адпаведнасці з прынцыпамі сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі студэнтаў у вышэйшай навучальнай установе, прызнаннем у сучасным грамадстве беларускай мовы найгалоўнейшым інструментам інфармацыйнага ўзdzеяння, а таксама і як складніка нацыянальнай культуры.

Электронны ВМК па курсе “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” распрацаваны згодна з Палажэннем аб вучэбна-метадычным комплексе на ўзроўні вышэйшай адукцыі.

Мэта ЭВМК: сістэматызаваць і паглыбіць веды студэнтаў у галіне фанетыкі і арфаэпіі, марфалогіі і правапісу, лексікалогіі і лексікаграфіі, функцыянальнай стылістыкі і культуры маўлення; сформіраваць навыкі і ўменні ў розных відах маўленчай дзейнасці, навучыць прыёмам самастойнай работы з моўным і маўленчым матэрыялам у штодзённай, вучэбна-навуковай і будучай прафесійной дзейнасці.

Асноўныя задачы ЭВМК:

- паглыбіць і замацаваць тэарэтычныя веды па ўсіх раздзелах мовазнаўства;
- развіць моўна-эстэтычны густ студэнтаў;
- выпрацаваць у студэнтаў патрабавальнасць да чысціні і правільнасці маўлення ў сацыякультурнай і вучэбна-навуковай сферах дзейнасці;
- узбагаціць прафесійны слоўнікавы запас будучых спецыялістаў;
- навучыць карыстацца рознымі лексікаграфічнымі даведнікамі, у прыватнасці, галіновымі тэрміналагічнымі слоўнікамі;
- развіць моўную (вусную і пісьмовую) кампетэнцыю студэнтаў у вучэбна-професійнай, вучэбна-навуковай і сацыякультурнай сферах дзейнасці;
- навучыць кваліфікована карыстацца сродкамі афіцыйна-справавога і навуковага стылю;
- садзейнічаць асэнсаванаму засваенню ўсіх літаратурных моўных нормаў і прычын іх парушэння ў тэкстах розных стыляў;
- сформіраваць навыкі перакладу і літаратурнага рэдагавання тэкстаў;

— выхаваць інтарэс і павагу да мастацкага слова як часткі духоўнай культуры беларускага народа, інтэлектуальнай спадчыны.

ЭВМК складаецца з тлумачальнай запіскі, тэарэтычнага раздзела, практичнага раздзела, раздзела кантролю ведаў і дапаможнага раздзела.

У **тлумачальнай запісцы** адлюстроўваюцца мэта і задачы вучэбнага выдання, асаблівасці структурыравання і падачы вучэбнага матэрыялу, рэкамендацыі па арганізацыі работы з ЭВМК.

У **тэарэтычным раздзеле** ЭВМК падаецца спіс падручнікаў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў, слоўнікаў і табліц, якія дапамогуць узnavіць і сістэматызаваць веды па курсе.

Практичны раздзел ЭВМК утрымлівае практикаванні і тэставыя заданні для больш глыбокага і дэталёвага засваення тэарэтычнага матэрыялу.

Раздзел кантролю ведаў складаецца з пераліку пытанняў для самакантролю, пытанняў да заліку, заданняў для кантралюемай самастойнай работы, тэставых заданняў для сістэматызацыі ведаў па курсе і падрыхтоўкі да заліку, крытэрыяў ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў.

Выпрацоўка ўменняў і навыкаў практичнага валодання беларускай мовай і спецыяльнай тэрміналогіяй патрабуе прадуманай сістэмы навучальных і контрольных практикаванняў. У сувязі з гэтым ЭВМК утрымлівае **дапаможны раздзел**, у які ўваходзяць вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне, вучэбна-метадычныя карты для студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання, спіс асноўнай і дадатковай літаратуры, асноўныя паняцці і тэрміны.

Састаўным элементам прафесійна арыентаванага навучання з'яўляецца самастойная праца, якая ўключае разнастайныя віды пазааудыторнай работы студэнта (практикаванні лексіка-граматычнага і семантыка-стылістычнага характару, вусныя і пісьмовыя жанрава-стылістычныя заданні, пераклады тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую, маналагічныя тэматычна абумоўленыя выступленні, дыялогі-дискусіі на вызначаную групай тэму і інш.). Для ацэнкі самастойнай працы праводзіцца аудыторны і індывидуальны кантроль з боку выкладчыка.

Курс “Беларуская мова (професійная лексіка)” выкладаецца на працягу аднаго семестра. Для дыягностыкі кампетэнцыі, выяўлення вучэбных дасягненняў студэнтаў на прамежкавым і выніковым этапах выкарыстоўваюцца тэсты, рознаўзроўневыя пісьмовыя заданні. Форма кантролю – залік.

II. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ ВМК

Інфармацыйна-метадычнае забеспячэнне дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” Літаратура

Асноўная

1. *Беларуская мова: спецыяльная лексіка* : вучэб.-метад. дапам. / А. М. Пісарэнка [і інш.] ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 286 с.
2. *Сучасная беларуская мова* : вучэб. дапам. / Л. М. Грыгор’ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. – 4-е выд., выпр. – Мінск : Выш. шк., 2011. – 622 с.
3. *Багамолава. А. М. Стылістыка і культура беларускага маўлення* ; вучэб. дапам. / А. М. Багамолава, Г. К. Семянькова. – Mn. : Выд –ва Граўцова, 2017. – 344с.

Дадатковая

1. *Асіпчук, А. М. Беларуская мова. Прафесійная лексіка* : дапам. / А. М. Асіпчук, В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2009. – 271с.
2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі / пад рэд. У. В. Анічэнка. – Мінск : Універсітэтэцкае, 1992. – 255 с.
3. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад.: В. В. Маршэўская, І. В. Піваварчык, А. С. Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2006. – 84 с.
4. Беларуская мова ў схемах і табліцах : дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў / склад. А. В. Ляўковіч. – Мазыр : Белый ветер, 2010. – 106, [2] с.
5. *Каляда, А. Беларускае літаратурнае вымаўленне* : практыкум па дыкцыі і арфаграфіі / А. Каляда. – Мінск : Выш. шк., 2006. – 100 с.
6. *Каўрус, А. Документ па-беларуску* /А. Каўрус. – Мінск:Беларусь, 1994. – 159 с.
7. *Куліковіч, У. І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Слоўнік* : вучэб. дапам. / У. І. Куліковіч. – Мінск : Новое знание, 2011. – 507 с.
8. *Пісарэнка, А. М. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы* : вучэб. дапам. / А. М. Пісарэнка. – Мінск : БДУ культуры, 2003. – 62 с.

9. Пішам па-беларуску : даведнік па арфаграфії і пунктуацыі з каментарыямі : дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З. І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2010. – 191 с.

10. Сучасная беларусская мова : вучеб. дапам. / Л. М. Грыгор'ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор'евай. – 4-е выд., выпр. – Мінск : Выш. шк., 2011. – 622 с.

11. Сямяшка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямяшка, З. І. Бадзевіч, І. Р. Шкраба. – Мінск : Універсітэтскае, 1996. – 654 с.

12. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы / М. Я. Цікоцкі. – Мінск : Выш. шк., 1995. – 301 с.

Слоўнікі

1. Арашонкава, Г. У. Кароткі слоўнік беларускай мовы. Правапіс. Вымаўленне. Націск. Словазміненне. Словаўжыванне / Г. У. Арашонкава, В. П. Лемцюгова. – Мінск : Нар. асвета, 1994. – 367 с.

2. Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў : у 2 т. / А. М. Булыка. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 1 : А – Л. – 735 с. ; Т. 2 : М – Я. – 735 с.

3. Дубянецкі, Э. Культуралогія : энцыкл. даведнік / Э. Дубянецкі. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2003. – 384 с.

4. Народная культура Беларусі : энцыкл. даведнік / пад рэд. В. С. Щітова. – Мінск : БелЭн, 2002. – 432 с.

5. Плотнікаў, Б. А. Слоўнік цяжкасцяў беларускай мовы / Б. А. Плотнікаў, В. П. Трайкоўская. – Мінск : Кніжны дом, 2004. – 544 с.

6. Прыгодзіч, М. Р. Асобна, разам, праз дэфіс : слоўнік-даведнік / М. Р. Прыгодзіч. – Мінск : Нар. асвета, 1994. – 256 с.

7. Русско-белорусский словарь : в 3 т. / под ред. А. А. Лукашанца. – Мінск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2012. – Т. 1. – 880 с. ; Т. 2. – 1087 с. ; Т. 3. – 960 с.

8. Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазміненне / пад рэд. М. В. Бірылы. – Мінск : БелСЭ, 1987. – 903 с.

9. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. – Мінск : БелСЭ, 1977–1984. – Т. 1. – 608 с. ; Т. 2. – 768 с. ; Т. 3. – 672 с. ; – Т. 4. – 768 с. ; Т. 5, кн. 1. – 783 с. ; Т. 5, кн. 2. – 608 с.

10. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. – Мінск : БелЭн, 2005. – 784 с.

11. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. – Мінск : БелСЭ, 1984–1987. – Т. 1. – 727 с. ; Т. 2. – 702 с. ; Т. 3. – 751 с. ; – Т. 4. – 742 с. ; Т. 5. – 703 с.

12. Этнаграфія Беларусі. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 575 с.

ПРАВІЛЫ АРФАГРАФІІ ПУНКТУАЦЫИ

ПРАВАПІС СПАЛУЧЭННЯЎ ГАЛОСНЫХ У ІНШАМОЎНЫХ СЛОВАХ

Спалучэнне *io*

Пад націскам	Не пад націскам
-io – у пачатку слоў: <i>ion, Iosif</i>	-ia – у пачатку слоў: <i>ianit, Ianічнае мора</i>
- іё, ыё – у сярэдзіне слоў паміж зычнымі: <i>стадыён, чэмпіён</i> Выкл.: Эфіопія	- ыя, ія - у сярэдзіне слоў паміж зычнымі: <i>нацыянальная бібліятэка</i>
	- ia, ыа - у канцы слоў: <i>сальфеджыя, Токія, арпеджыя</i> Выкл.: радыё

Спалучэнне *ia*

Перадаецца ў сярэдзіне слоў як **ія** або **ыя**: *патрыярх, ініцыятар*

Спалучэнне *ie*

У пачатку слоў	У сярэдзіне слоў
- ie - <i>Iерусалім, iерархія</i>	-ые, ie – <i>гігіена, абітурыент</i>
Выкл.: езуіт	

Спалучэнне *eo*

Пад націскам	Не пад націскам
- eo, эо - <i>фразеолаг, ідэолаг</i>	-ea, эа – <i>неалагізм, акардэаніст</i>

Спалучэнне *ea*

Перадаецца толькі ў сярэдзіне слоў як **ea**, **эа**: *рэалізм, Неапаль*

Выкл.: **акіян**

Спалучэнне *йо*

Пад націскам	Не пад націскам
-передаецца адной літарай ё: <i>раён, ётавы</i>	- передаецца адной літарай я: <i>маянэз</i>
Ва ўласных назвах передаецца літарай ё: <i>Ёфэ, Нью-Ёрк</i>	- у пачатку ўласных назваў передаецца як Ia : <i>Iакагама, Iаганесбург</i>

Спалучэнне *ье*

Абазначаецца літарай е: *фае, канвеер*.

У пачатку ўласных назваў передаецца як **E**: *Емен*

Спалучэнне *уа, уэ*

Перадаюцца нязменна: *дуалізм, вуаль, фуэтэ*

ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ У СКЛАДАНЫХ СЛОВАХ

Правапіс злучальных галосных

Я	Пішацца пасля мяккіх зычных у першым складзе перад націскам: <i>жыццярадасны, сярэднявечча</i>
Е	Пішацца пасля мяккіх зычных не ў першым складзе перад націскам і перад ў: <i>жыццесцвярджальны, вогнеўстойлівы</i>
О	Пішацца пад націскам пры цвёрдай аснове папярэдняй часткі: <i>часопіс, святыловымяральнік</i>
А	Пішацца не пад націскам пры цвёрдай аснове папярэдняй часткі: <i>красамоўны, раўназначны</i>

Правапіс галосных у першай частцы складаных слоў

Літара *O* пішацца:

1. Калі націск прыпадае не на першы склад другой часткі: <i>высокаадукаваны, шырокадаступны</i> . Гэта датычыцца і частак <i>ільно-, шкло-, полі-</i> : <i>ільнопрадзенне, шкловалакно, політанальнасць</i> , але: <i>ПАЛІГРАФІЧНЫ</i> і вытворныя ад яго.
2. Незалежна ад націску, калі гэта: A) слова, другая частка якіх -знаўства, -знавец, -вед : <i>японазнаўства, мовавед</i> Выкл.: заканазнаўства ; B) слова, у якіх неабходна пазбегнуць двухсэнсоўнасці або непазнавальнасці значэння: <i>работадавец, вокамгненна, фондасховішча</i> .
3. Незалежна ад націску, калі другая частка пачынаецца з ў: <i>вогнеўстойлівы, збожжасаўборка</i> Выкл.: калаўрот
4. Калі першымі часткамі з'яўляюцца слова: — <i>што-</i> : <i>штораніцы, штогод</i> ; — <i>дзевяноста-</i> : <i>дзевяностамільны, дзевяностатысячны</i> ; — <i>фота-</i> : <i>фотаздымак, фотавыстаўка</i> . Выкл.: фатаграфія і вытворныя ад яго; — <i>мата-</i> : <i>мотаспорт, мотагонкі</i> . Выкл.: матацыкл, матавоз і вытворныя ад іх; — <i>проці-</i> : <i>процілеглы, процідзеянне</i> ; — <i>контр-</i> : <i>контрмера, контрдовад</i> ; — <i>грос-</i> : <i>гросмайстар, гросбух</i> ; — <i>свое-</i> : <i>своекарыслівы, своечасовы</i> ; — <i>мова-</i> : <i>моватворчасць</i> ;

— слова-: <i>словаформа</i> ;
— пост-: <i>пострэалізм, постіндустрыйяльны</i> .
5. Частка поў- пішацца толькі пад націскам: <i>поўдзень, поўнач</i> .
6. Калі ў складаным слове трох і больш часткі, то кожная з іх мае свой пабочны націск, пад якім літара O захоўваецца: <i>марозаводанепранікальнасць, паравозавагонарамонтны</i>

Літара A пішацца

1. Калі націск прыпадае на першы склад другой часткі: <i>даўгавечны, навамодны</i> . Гэта датычыцца і частак <i>ільна-, шкла-, палі-</i> : <i>ільнамялка, шклароб, палітэхнікум</i> .
2. Незалежна ад націску, калі неабходна пазбегнуць непазнавальнасці значэння слова: <i>ідалапаклоннік, лапатападобны</i> .
3. Калі першымі часткамі з'яўляюцца слова:
— <i>кіна-</i> : <i>кінафестываль</i> ;
— <i>вела-</i> : <i>велатрэнажор</i> ;
— <i>аўдыя-</i> : <i>аўдыязапіс</i> ;
— <i>відэа-</i> : <i>відэаматэрываля</i> ;
— <i>стэрэа-</i> : <i>стэрэамагнітафон</i> ;
— <i>электра-</i> : <i>электрагітара</i> ;
— <i>неа-</i> : <i>неарэалізм</i> ;
— <i>ста-</i> : <i>стаметроўка, стагалосы, стамільённы</i> ;
— <i>псеўда-</i> : <i>псеўданавуковы</i> ;
— <i>адна-</i> : <i>аднаразовы</i> ;
— <i>кантра-</i> : <i>кантрамарка</i> .
4. Частка паў- пішацца не пад націскам: <i>паўаркуша, паўстагоддзя</i> . З уласнымі назоўнікамі паў- пішацца праз злучок: <i>паў-Беларусі, паў-Еўропы</i> .

Літара Э

Заўсёды захоўваецца ў першай частцы складаных слоў рознага паходжання, за выключэннем лічэнікаў: *сэрыападобны, шэравокі*.

Літара Е

- У першай частцы складанага слова захоўваецца незалежна ад таго, на якім складзе націск у другой частцы: *верхнеазёрскі, сенажаць*.
- Калі першай часткай складанага слова з'яўляецца аснова *велік-/вялік-*,

напісанне літар *e* або *я* залежыць ад таго, на які склад у другой частцы націскны: калі **першы** – пішацца *e*, калі **другі** – пішацца **я**: *велікадушины, великасвецкі; Вялікабрытанія, вялікадзяржжаўны.*

РАДЫЁ	РАДЫЙ
Літара Ё пішацца ў складаных словах з першай часткай радыё	Літара Е (Я) пішацца ў складаных словах з першай часткай радые(я)-
<i>Радыёакустычны, радыёапаратура, радыёдыктар, радыёкаментатар</i>	<i>Радыеактыўнасць, радыебіялогія, радыяфобія, радыяхімія</i>

ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ Э, О, А Ў ПРОСТЫХ ПА СТРУКТУРЫ СЛОВАХ

Літара *O* пішацца

Заўсёды ў беларускай мове пішуцца пад націскам, што адносіцца да апорных напісанняў:

- У пачатку слова: *опера, ордэн, оптыка*
- У сярэдзіне і на канцы слова пасля цвёрдых і зацвярдзелых: *дробязь, модуль, педагог, каталог*

Літара *Э* пішацца

1. Заўсёды ў беларускай мове пішуцца пад націскам, што адносіцца да апорных напісанняў:

- У пачатку слова: *этнас, эпас, эра*
- У сярэдзіне і на канцы слова пасля цвёрдых і зацвярдзелых: *рэзюмэ, кашнэ, цэлы, ішчэнка, сэрвіс, інтэрнэт, экэмпляр, капэла*

2. Не пад націскам у пачатку, сярэдзіне пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных у запазычаных словах неславянскага паходжання: *рэспубліка, дэканат, эстрада*

3. Ненаціскныя фіналі **-эль, -эр** ва ўласных імёнах іншамоўнага паходжання:
Гендэль, Манчэстэр, Шапенгаўэр

4.. У словах, утвораных ад слова **сэнс**: *асэнсаванне, нонсэнс*

У некоторых словах пад уплывам літаратурнага вымаўлення замест этымалагічнага гука **Э** замацавалася напісанне літары **Ы**: *цырымонія, канцылярыя, дрызіна, брызент, рызіна, інжынер, рысора, зарыва, марыва, почырк, арышт*

Літара *A* пішацца

1. На месцы літары **O** ва ўсіх словах славянскага і неславянскага паходжання: *чырвань, прасіць, Арлеан, Акіра Курасава*
2. Пасля галосных на канцы іншамоўных слоў: *Антонія, Бакачыа, Більбаа, Ватэрлоа*
3. На месцы літары **Э** ва ўсіх словах славянскага паходжання: *рака, чарга, крамянёвы, Шаўчэнка*
4. У ненацісных фіналях **-аль, -ар** замест **-эль, -эр** у запазычаных словах: *камп'ютар, лідар, грэйдар, шніцаль*

ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ *E, Ё, Я* Ў ПРОСТЫХ ПА СТРУКТУРЫ СЛОВАХ

Літара *Ё*

пішацца толькі пад націскам: *маёнтак, лён, зялёны, вясёлы*

Літара *E*

1. У першым складзе перад націскам ў словах неславянскага паходжання: *метровы, кафедральны, Егіпет, веранда, легальны, лекцыйны*
2. У другім, трэцім і г.д. складах перад націскам або пасля націску: *перспектыва, колер, зеленаваты*
3. На канцы запазычаных нязменных слоў пасля **L, K**: *салты-мартале, філе, камюніке*

Літара *Я*

1. У першым складзе перад націскам у словах славянскага паходжання: *бязмежны, вясёлка, бяроза*
2. У першым складзе перад націскам у даўно асвоеных словах іншамоўнага паходжання: *каляндар, дзяжурны, сяржант, яфрэйтар, янот, яхідны*
3. У першым складзе перад націскам у словах дзяявяты, дзясяты, сямнаццаць, восьмнаццаць і вытворных ад іх: *пяцьдзясят, шэсцьдзясят, шасцідзясяты, сямідзясяты, восьмідзясяты*
4. Калі гук [a] этымалагічны: *цяжкавата, месяц, пояс, памяць, тысяча*

ПРАВАПІС *I, І, Й*

Літара *I*

1. Пішацца пасля прыставак

- звыш: *звышімклівы, звышідэйны*
- між: *міжінстытуціі, міжірыгацыйны*
- контр: *контрідэя, контрігра*
- транс: *трансіндыйскі*
- пан: *панісламізм*
- супер: *суперінтэлект*
- гіпер: *гіперінфляцыя*
- пост: *постіндуstryяльны*

2. у складаных словах, калі першая частка такіх слоў заканчваецца на зычны: *медінстытут, палітінфармацыя, бортінжынер*

3. Пасля прыставак, якія заканчваюцца на галосны, калі каранёвы *i* ўтварае склад: *заіка, заіскрыца, прайнфармаваць*

4. У корані некоторых слоў не пад націскам замест націскнога *e*: *кветка – квітнець, смех – усміхацца, замерці - заміраць*

Літара *ІІ*

Пішацца замест каранёвага *i* пасля прыставак на зычны у тым ліку **суб-, дэз-** (за выключэннем **звыш-, між-, контр-, транс-, пан-, гіпер-, супер-, пост-**): *узышила, безыдэйны, субынспектар, дэзынтэграцыя*

Літара *Й*

Пішацца пасля прыставак на галосны замест *i*, якім пачынаецца корань слова: *пайсці, перайначыць, прайгравальнік*

ПРАВАПІС *У – Ў*

У (складовае)	Ў (нескладовае)
1. У пачатку сказа: <i>У прасветы паміж хмарамі глядзяцца зоркі, па-зімоваму яркія</i> (І. Шамякін).	1. Пасля галосных у пачатку, сярэдзіне і на канцы слоў славянскага паходжання: <i>напісала ўчора, ваўкі, Салаўёў</i>
2. Пасля зычных або знакаў прыпынку: <i>Прымружыла бровы, упартыя бровы</i> (У.Дубоўка).	2. Пасля галосных у пачатку і сярэдзіне слоў іншамоўнага паходжання: <i>ва ўніверсітэце, для ўніята, саўна,</i>

	<i>аўдыенцыя</i> Выкл.: <i>ультрафіялетавы, траур, урна, унія</i> (калі на У прыпадае націск)
3. У пачатку ўласных назваў і ў абрэвіятурах: <i>за Уралам, Валерыя Уладзіміраўна, Маскоўскае РУУС г. Мінска</i>	3. Пасля злучка ці дзвукасся, калі папярэдняе слова заканчваецца на галосны: <i>беларуска-ўкраінскі, часопіс “Полымя” ўзнагародзіў</i>
4. На канцы іншамоўных слоў: <i>фрай, ток-шоу, Ландау, Дахау</i>	
5. У запазычаных словах, якія заканчваюцца на -ус, -ум: <i>прэзідым, кансіліум, радыус, страйс</i>	

ІІІ. ПРАКТИЧНЫ РАЗДЗЕЛ ВМК

Табліца нумарацыі спецыялізацый

№ практ.	Спецыяльнасці, спецыялізацыі
0.1.	заданні для ўсіх спецыяльнасцей
0.2.	усе спецыяльнасці і спецыялізацыі факультэта музычнага мастацтва
0.3.	менеджмент сацыяльна-культурнай сферы
0.4.	сацыяльная педагогіка, сацыяльная работа
0.5.	народныя рамёствы, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
0.6.	бібліятэкназнаўства і бібліографія
0.7.	харэаграфічнае мастацтва
0.8.	музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны
0.9.	тэатральная творчасць, рэжысура

ПРАКТИКУМ

АСНОЎНЫЯ ПАНЯЦЦІ І КАТЭГОРЫІ ДЫСЦЫПЛІНЫ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)», ЯЕ ЗМЕСТ І ЗАДАЧЫ. ГЕНЕЗІС БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ, ЯЕ РАЗВІЦЦЁ Ў ЧАСЕ

1. Складі схему паходжання беларускай мовы, карыстаючыся даведнікам Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мінск, 1994.

2. Прачытаць артыкул “Усходнеславянскія мовы” (Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мінск, 1994). Выпісаць 10 словазлучэнняў, якія даказваюць, што беларуская мова – адна з усходнеславянскіх моў.

3. Напішице эсэ (разважанне) на адну з тэм:

1. Мае ўяўленні пра беларускія імёны і назвы.
2. Ці родная мне беларуская мова?
3. У якім аб'ёме я гавару на беларускай мове, пішу, чытаю, а таксама слухаю яе.

У работе вам дапамогуць наступныя тэксты:

1) На беларускай мове, якую называюць русінскай, або літоўска-русінскай, таксама гавораць каля дзесяці мільёнаў чалавек; гэта самая багатая і самая чыстая гаворка, якая ўзнікла даўно і выдатна распрацавана. У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ёю для сваёй перапіскі (*A.Міцкевіч*);

2) Родная мова ў дакладным значэнні ёсьць самая любімая спадчына нацыі, праз яе пасрэдніцтва лягчэй за ўсё пранікнуць у душу нацыі, закрануть пачуцці, праясніць роздум, падштурхнуць адпаведную думку, заклікаць да дзеяння, змагацца са страсцямі, ствараць дабрачыннасці (*A.Вольскі*);

3) Роднае слова! З малых дзён чуем мы цябе з матчыных вуснаў. Ты нам тлумачыш усе дзівы свету, якія дзіцячае вока бачыць навокал сябе першы раз. І табе выказываем мы свой дзіцячы жаль, крыўду, жаданне, радасць (*Цётка*);

4) Беларусы, як і ўсе народы свету, маюць сваіх выдатных сыноў. Фізічна адыходзячы ад нас у вечнасць, яны духоўна застаюцца з намі, сваім існаваннем, прыкладам жыцця, геніяльным яго прадбачаннем яднаюць жывую повязь

пакаленняў, вечнасць і неўміручасць нацыянальнага духу, несмяротнасць народа. Яны – духоўныя павадыры нацыі, яе гонар і сумленне, шчасце і неўтаймоўны боль за яе (*Паводле П.Краўчанкі*);

5) Зноў, як і заўжды, найбольшыя спадзяванні на нашую мову – гэты галоўны нацыянальны набытак, наша гісторычнае апірышча. І нездарма яе так вынішчалі ў стагоддзях – забаранялі, аплёўвалі, адвучалі ад яе цэлыя пакаленні – нацыянальна панішчаныя, класава раз'яднаныя, спаскуджаныя шматгадовай маной; нешта ўсё ж значым у сусветнай суполцы народаў, дык найперш праз гэтую нашу мову (*В.Быкаў*);

6) Сёння цяжка, амаль немагчыма сказаць, хто першы прымаў святы. Але што яны неабходны ў жыцці чалавеку -- гэта кожны ведае. І справа не ў тым, што чалавек – не машина, яму трэба не толькі працаўцаць, але і адпачываць. Справа ў іншым – у чалавечай натуры, чалавечай душы ёсць патрэба ў абнаўленні, прыўзнятасці, урачыстасці, пасля якіх і працуецца, і жывецца быццам лепш. І гэта адчувалі ўсе людзі. Ды і падзеі ў жыцці бываюць такія, якія хочацца адзначыць, запомніць. І таму кожны народ мае святы, па-свойму іх аздабляе, святкуе (*Б.Сачанка*);

7) Лёс Беларусі вылучаеца сваёй веліччу і трагізмам. Стагоддзі амаль няспынных войнаў, неабходнасць пастаянна адваёўваць у прыроды яе даброты, не выпускаючы з рук мяча, сфарміравалі ў беларуса адметныя харектары. Які выклікае захапленне і здзіўленне ратаваць роднае з родных – сваё. Слова! Адно яно будзе жыць, бо ў мове закладзена вялікая жыццетрываласць, і нездарма дайшло ад старожытных: “У пачатку было Слова, і Слова было ад Бога, і Бог быў Слова” (*М.Лужанін*);

8) Пакінем спадчыну мы для патомкаў
Інакшую ад той,
Што ўзялі ад продкаў на абломках
Гісторыі сваёй.

З інакшай думкай пойдзе ў свет і людзі
Патомак наш:
Згібацца больш не будзе і не будзе
Піць з недапітых чаш (*Я Купала*);

9) **Назвы**

*Залессе, Плёсы, Крэва,
Ваўчы і Ваўкавыск*

Змяніць, закрэсліць трэба! –
Здаўна я чую віск.
I трубяць зноўку боўдзілы,
Што Mcціж і Арахі,
I Бортнікі, і Бондары
Здаваць пара ў архіў.
Бо назвы ў вас жабрачыя
I па-сялянску нудныя:
I Жабінка, і Жабчыцы,
А ёсць яшчэ і горш.
Даём вам назвы новыя
Пасёлкаў: Ізумрудны,
Жамчужны, Лучазарны,
I горад Салігорск,
I горад Светлагорск.
А ў нас паміж лясоў, балот
Ніколі гор тых не было (Пімен Панчанка);

10) Лучезарная (Лучазарная) – село Сенненского (до 1964 г. – Серокоротня) района. Название символическое, не свойственное ни белорусской, ни русской топонимическим системам, не отвечающее нормам белорусской лексики.

Вендежь (Вендзеж) – село и железнодорожная станция Пуховичского района. Название – этноним, запечатлевшее одно из древнейших названий западной ветви славян – вендов, упоминаемых Плинием, Тацитом, позднее Иорданом. Территория вендов располагалась между Карпатами и Балтийским побережьем, Вислой и Днепром.

Лучники (Лучнікі) – село Слуцкого района. Название образовано по роду занятий населения в прошлом: лучники – те, кто стреляет из лука, либо мастера по изготовлению луков и стрел.

“Краткий топонимический словарь” (Минск, 1974)

4. Прачытайце ўрывак з беларускай газеты “Раніца” (1939 – 1945), якая выдавалася ў Берліне беларускімі эмігрантамі. Чым адрозніваецца правапіс гэтага ўрыўка ад сучаснага правапісу? Выпішице слова і падкрэсліце арфаграмы, якія адрозніваюцца ад сучасных нормаў.

Шмат беларусаў трапіць у новыя дзяржавы і новыя ўмовы жыцця. Трэба зараз усьведаміць сучасны стан эміграцыі ў съвеце, яе лік, склад і характар у паасобных краінах, нацыянальную съведамасць і арганізаванасть, яе недахопы і патрэбы, а таму беларуская палітычная эміграцыя ў гэтай вялікай вандроўцы народаў, якая пачалася з прычыны вайны, не павінна быць толькі бязвольнай трэскай на хвалях, а мусіць съведама прабівацца туды, дзе яна найбольш патрэбная і неабходная з беларускага нацыянальнага гледзішча.

5. У пачатку 90-х гг. адбыліся змены ў лексічнай сістэме беларускай мовы. Многія слова з паметай “*арх.*” сталі агульнаўжывальнымі, утварылася шмат неалагізмаў. Вашай увазе прапануюцца слова, якія сталі актыўна ўжывацца ў гэты перыяд. Падбярыце да гэтых слоў тыя слова-сінонімы, якія актыўна ўжываліся ў лексіцы да 90-х гг.

Узор: аповед – апавяданне.

аповед	фундатар
бізнясовец	заробак
вернік	імпрэза
асадка	летнік
амбасада	лецішча
выставка	лядоўня
выступовец	стасункі
вядоўца	варункі
гатэль	перамовы

6. У XVIII ст. чэшская мова і нацыянальная культура былі амаль поўнасцю знішчаны. У краіне панавала ўсё нямецкае. Але ў пачатку наступнага стагоддзя чэшская мова пачынае адраджацца. Дзеля гэтага чэшская інтэлігенцыя прыклала вялікія намаганні.

У цяжкія для чэшскай культуры і мовы часы Мараўская суполка “Яднота”, якая аб’ядноўвала чэшскую свядомую інтэлігенцыю, надрукавала тысячи лістоў, якія былі разасланы чэхам. У лістах выкладаліся “Правілы чэшскай сям’і”. Яны складаліся з наступных палажэнняў:

- Кожны чэх павінен імкнуцца добра размаўляць па-чэшску, засцерагацца іншамоўных слоў і зваротаў чужой мовы.

- Чэшскае дзіця павінна трymацца з чэшскімі дзецьмі і гаварыць заўсёды па-чэшску.

- Бацькі перад тым, як аддаваць дзяцей у школу, павінны навучыць іх дома чытаць і пісаць па-чэшску.
 - Чэшскаяе дзіця павінна хадзіць у чэшскую школу.
 - Маліцца і співаць у царкве чэх павінен па-чэшску.
 - Чэшская хата павінна быць прыбрана чэшскімі гістарычнымі малюнкамі і партрэтамі.
 - Чэшскаяе дзіця павінна вучыцца чэшскім прыказкам, вершам, народным танцам і гульням.
 - У кожнай хаце павінны памятаць, шанаваць і падтрымліваць народныя звычаі, святковаць угодкі гістарычных падзеяў у Чэхіі.
 - Падчас доўгіх зімовых вечароў супольна чытаць чэшскія кнігі.
 - У кожнай чэшскай хаце павінна быць чэшская газета.
 - Хатнім багаццем павінна быць бібліятэка чэшскіх кніжак.
 - Чэх павінен добра гаварыць па-чэшску не толькі ў сваёй хаце: хай яго мова звініць на вуліцы, у краме, у горадзе – усюды.
 - Чэшскія сем'і павінны сябраваць паміж сабой.
 - Кожны чэх павінен удзельнічаць у аматарскім чэшскім тэатры і ў народных святах.
 - Чэх павінен сцерагчыся ўсяго таго, што можа зневажаць яго нацыянальнае пачуццё.
 - Чэх павінен купляць пераважна чэшскія вырабы.
 - Чэшская сям'я павінна моцна трymацца сваёй зямлі, не перадаваць яе ў чужыя рукі.
 - Пазыку браць толькі ў чэшскіх банках.
 - Падчас перапісаў насельніцтва ўся сям'я павінна запісвацца чэхамі.
- Як вы мяркуеце, ці можна павучыцца ў чэшской нацыі беларусам для адраджэння беларускай мовы? Што з правілаў чэшской сям'і вы выкарысталі б у сённяшняй Беларусі? Напішице невялікае эсэ (2-3 старонкі) на тэму “Чаму можна павучыцца ў чэшскага народа беларусам для адраджэння роднай мовы і культуры?”**
- 7. Азнаёмцеся з артыкулам Сяргея Запрудскага “Джон Саўндэрс Льюіс”... (“Наша слова” № 11 ад 24.03.2004). Заканспектуйце метады, якія прapanоўваў у 60-х гадах валійскі філолаг для адраджэння валійскай мовы ў Вялікабрытаніі.**

8. Падбярыце беларускія адпаведнікі да імён:

Узор: Аляксандр – Алесь.

Можна выкарыстаць “Слоўнік асабовых імёнаў” пад рэд. М.Н.Крыўко. – Мн.: Тэсай, 2000. Матэрыял Ніла Гілевіча пра імёны глядзі ніжэй.

Аляксандр	Гаўрыл	Сямён
Канстанцін	Антон	Фёдар
Грыгорый	Дзмітрый	Мацвей
Зоя	Юрый	Яўгенія
Яфім	Марыя	Аўдоцця
Iосіф	Афанасій	Цімафей
Іван	Пётр	Філіп
Даніїл	Фёкла	Філімон
Лаўрэнцій	Мікалай	Пракофій
Міхail	Дар'я	Анастасія

У дзяцінстве, ды і пазней, я звяртаўся да знаёмых мужчын так: дзядзька Змітрок, дзядзька Тодар, дзядзька Тамаш, дзядзька Аніс, дзядзька Акім, дзядзька Кастусь. Перамерлі гэтыя дзядзькі, адмерлі і іх імёны. Унукаў і праўнукаў імёнамі дзядоў ужо не называюць. Да знаёмых жанчын у дзяцінстве сваім я звяртаўся на роднай мове і ў духу нацыянальных звычаяў так: цётка Марыля, цётка Гілена, цётка Барbara, цётка Рыпіна, цётка Луцэя, цётка Зося, цётка Еўка, цётка Тэкля... Адышлі на вечны супачын гаротніцы-цёткі, зніклі і іх імёны. Унучкам і праўнучкам яны ўжо не дасталіся.

Нехта ў свой час пераканаў, што Марыля, або Гілена, або Зося – гучыць непрыгожа, некультурна. Зрэшты, пераканалі ўвесь народ, што яго імёны брыдкія, немілагучныя і што іх трэба памяняць на лепшыя. І пачалі мяняць. І напераменъвалі так, што ўжо нічога, ані знаку не засталося. Па імені ўжо не пазнаеш, што перад тобой беларус. Паляка пазнаеш, што паляк, літоўца пазнаеш, што літовец, армяніна пазнаеш, француза пазнаеш – у кожнага народа свае імёны, чаму ж не пазнаць. А мы сваіх імёнаў не маем, нас па імені не адрозніш. Але ж быў час, мілыя мае браткі беларусы, калі пазнавалі па імені і нас, грэшных. Пачуеш: Міхась, Юрась, Тамаш, Сымон, Антось, Язэп, Лукаш, Змітрок, Пятрусь, Абросім – ну, ясна, з Беларусі таварышы! Свет увесь пазнаваў і паважаў нас за гэта, што свае імёны мелі. (Н.Гілевіч)

ПРАВЕРАЧНЫ ТЭСТ

Выпісаць правільныя нумары адказаў:

а) з якога стагоддзя пачалося выдзяленне славянскіх моўных груп:

- 1) з пятага стагоддзя;
- 2) з шостага стагоддзя;
- 3) з восьмага стагоддзя;

б) да якой групы славянскай сям'і моў належыць беларуская мова:

- 1) заходнеславянской;
- 2) паўднёваславянской;
- 3) усходнеславянской;

в) хто рэфармаваў кірыліцу і стварыў узоры сучаснага шрыфту:

- 1) Францыск Скарына;
- 2) Ілья Капіевіч;
- 3) Лаўрэнцій Зізаній;

г) якая навучальная ўстанова лічыцца першым універсітэтам на Беларусі:

- 1) Полацкая акадэмія;
- 2) Віленская езуіцкая акадэмія;
- 3) Грэка-лаціна-руская акадэмія ў Смаленску;

д) каго называюць заснавальнікам сучаснай беларускай мовы і літаратуры:

- 1) Францішка Багушэвіча;
- 2) Якуба Коласа;
- 3) Максіма Гарэцкага;

е) калі і кім была выдадзена першая навуковая граматыка – “Беларуская граматыка для школ”:

- 1) Язэпам Лёсікам у 1910 г.;
- 2) Браніславам Тарашкевічам у 1918 г.;
- 3) Якубам Коласам у 1920г.;

ж) якія гаворкі пакладзены ў аснову сучаснай беларускай літаратурнай мовы:

- 1) паўночна-ўсходнія;

- 2) сярэднебеларускія;
 - 3) паўднёва-заходнія;
- 3) назавіце гады рэформавання беларускага правапісу:
- 1)
 - 2)
 - 3)
- назавіце гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы:
у якім годзе быў прыняты закон аб мовах:

РАЗДЗЕЛ I Спецыфіка фанетычна-арфаэпічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы

Тэма 1. Спецыфіка фанетычнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы

1. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. У перакладзе ў падкрэсленых словамах вызначце суадносіны паміж гукамі і літарамі. Раствумачце, чым адразніваюцца гукі ад літар.

Букву и звук путать нельзя. А часто путают, – притом всегда страдает звук: его называют буквой (сказывается преклонение перед письменной речью). Говорят: “Слушая Яхонтова, я наслаждаюсь каждым словом, каждой буквой”. Как будто, выступая на сцене, он писал, а не произносил стихи!

Буква – фигурная линия, рисунок (недаром многие художники прославились как мастера рисованного шрифта), рисунок произнести нельзя...

Неразличение звука и буквы мешает понять строение языка. И.А.Бодуэн де Куртенэ писал: кто смешивает звук и букву, письмо и язык, “тот только с трудом отучится, а может быть, и никогда не отучится смешивать человека с паспортом, национальность с алфавитом, человеческое достоинство с чином и званием”, т.е. сущность с чем-то внешним. (*М.Панов*)

2. Вызначце гукавы і літарны склад выдзеленых слоў.

Беларуская мова спалучае ў сабе дзіўную мяккасць, а зредку і цвёрдасць, замілаваную пяшчотнасць і шырокую магутнасць, плаўную пяяучасць і хуткую дынамічнасць, старажытнасць і маладосць. У гэтай мове гучыць сэрца і душа народа, добра, працавітага, сцілага і сумленнага. (*Р.Гарэцкі*)

Падумайце, якія фанетычныя асаблівасці беларускай мовы забяспечваюць пералічаныя аўтарам харктарыстыкі.

3. Выпраўце памылкі ў адказах. У чым сутнасць памылак?

- Калі я пішу, у мяне гукі “жэ”, “дзэ”, “эф”, “ха”, “цэ” атрымліваюцца непрыгожымі.
- У слове “радзіма” – 7 літар і 7 гукаў, а ў слове “краіна” – 6 літар і 6 гукаў.

4. Вызначце, колькі літар, колькі гукаў у словам.

- 4.1.** Акадэмія, акацыя, Беларусь, інтэрв’ю, панацэя, явар, фантазія;
- 4.2.** Дыялог, прэлюдыя, прэм’ера, сімфаньета, араторыя, трыва;
- 4.3.** Аўкцыён, індэксцыя, кар’ера, ліцэнзія, рэалізацыя, беспрацоўе;
- 4.4.** Адукацыя, гульня, дэвіянтны, рэабілітацыя, суб’ект, эрудыцыя;
- 4.5.** Барэльеф, інтарсія, інтэр’ер, мазаіка, пэндзаль, ювелір, пейзаж;
- 4.6.** Абрэвіятура, бібліятэка, гісторыя бібліяграфіі, выданне, дайджест, дыяпазітыў, рэцэнзія;
- 4.7.** Рэпетыцыя, харэаграфія, балетаманія, балетмайстр. экспрэсія;
- 4.8.** Сярэднявечча, картографаванне, музей, экспанат, экспазіцыя;
- 4.9.** Летуценнік. натхненне, увасабленне, ілюзія, спектакль, камедыя.

5. Выпішыце ў 2 слупкі слова, у якіх

- a) дзве літары абазначаюць адзін гук;**
- б) адна літара абазначае 2 гукі.**

- 5.1.** Дзеці, здзіўляюць, краіна, нараджэнне, падзямелле, паджынаць;
- 5.2.** Дзякі, джаз, дыяфанія, п’еса-папуры, пеўчыя, “Юрачка”;
- 5.3.** Акцыянер, бюджет, гаспадарчая дзейнасць, менеджАр;
- 5.4.** Асяроддзе, давер’е, дэпрэсія, інтэрв’ю, сям’я, паводзіны;
- 5.5.** Асветніцкая дзейнасць, барэльеф, мальберт, пап’е-машэ, пэндзаль, статуя;
- 5.6.** Дайджест, дзвюхкартковая абанементная сістэма, дзень спецыяліста, дзень інфармацыі, дзесятковая індэксцыя, дзіцячае чытанне, дзяржаўная бібліятэка;
- 5.7.** Генеральная рэпетыцыя, аркестровая яма, варыяцыі, фартэпіяна, прыняць удзел у шоу;
- 5.8.** Ляднае земляробства, выяўленне, калекцыянаванне, інтэр’ер;
- 5.9.** Тэатральнае жыццё, стагоддзе, дзейнічаць, інтанацыя, аллегорыя.

6. Прачытайце. Знайдзіце ў тэксце і выпішице па 3 слова: а) са звонкім і глухімі зычнымі гукамі; б) шыпячымі і свісцячымі гукамі; в) з заднеязычнымі гукамі; г) санорнымі гукамі; д) з зацвярдзелымі і заўсёды цвёрдымі гукамі, размежаваўшы іх; е) з мяккімі, адзначыўшы гук, які заўсёды мяккі; ж) з галоснымі е, ё, ю, я, і, вызначыўшы, абазначаюць яны адзін іншы два гуки.

I. Павольна і ціха, але шырока расчыняюцца дзвёры, і парог пераступае бацька. Які б ні быў у мяне занятак, я не магу працягваць яго і ўстаю, гатовы слухаць. А ён, усё адно як баючыся забыцца на штосьці або з чымсьці спазніцца, хуценька і старанна разгладжвае свае русыя і багатыя вусы і, не адыходзячы ад парога, пытаецца:

-- А ці запісаў ты сабе такое слова? (Дарэчы, у бацькі ўсё было слова: і прыказка, і кароткі дыялог, і жарт.) Пра лісу... Ліса й пад барану хавалася: то ў зуб, то ў прут, а ўсё міма! – Начэкваючы, каб усё было запісаны, ён настройваўся сказаць яшчэ нешта – прыказку, кленіч, ласкавае і далікатнае прывітанне («Дзякую табе, хлопчыку!», «Вялікі расці!», «Здаровен'кі бывай!») ці жорсткае і як джала пякучае зламоўнае пажаданне («каб нашыя варагі ды выкаціла да нагі»). *(Ф. Янкоўскі)*

II. Гісторыя беларускай культуры ведае нямала выдатных людзей, імёны якіх навечна ўпісаны залатымі літарамі ў яе скрыжалі, – людзей, найбольшым клопатам якіх праз усё жыццё было і ёсць узбагачэнне і ўзвелічэнне духоўных набыткаў свайго народа. Сярод гэтых славутых людзей з поўным правам, хораша і ярка, даўно ўжо свеціцца імя Рыгора Раманавіча Шырмы – аднаго з верных і таленавітых сыноў беларускай зямлі.

Наўрад ці знайдзеца хоць адзін чалавек у нашым краі – нераўнадушны да лёсу роднай песні, – хто пры кожнай сустрэчы з гэтым імем не пранікаўся б найглыбокім і найсардэчным пачуццём удзячнасці і пашаны да яго, хто не быў бы радасна ўсцешаны ад думкі, што з'яўляецца сучаснікам і суайчыннікам гэтага незвычайнага чалавека і ў яго ёсць магчымасць прычасціцца душой і сэрцам да высокага плёну яго шчодрага і самабытнага таленту. *(Н.Глевіч)*

III. Абсталяванне сцэны

Сучасны тэатр складаецца з дзвюх частак – сцэны і глядзельнай залы, якія адзелены аднай адрозненнем – сцэна – і глядзельная зала, якія адзелены аднай адрозненнем – партальны аркаю, верхняя частка якой пакрывае сцэну рамай-“арлекінам”, за якім знаходзіцца спецыяльная супрацьпажарная “сцяна” – заслона. Апушчаная ўніз, яна герметычна падзяляе глядзельную залу і сцэну.

Адным з найбольш важных механізмаў аbstalявання партальнаі аркі з'яўляецца антрактавая заслона. За супрацьпажарнай заслонаю знаходзіцца пад'ёмна-апускная заслона. Для змены памераў люстра сцэны па вертыкалі служыць партальная падуга, за якой, з правага і левага бакоў сцэны, прыматацаваны партальныя кулісы, якія могуць мяняць люстра сцэны па гарызанталі. Аbstalяванне сцэны зманціравана ў розных кутках і частках сцэны (ад каласнікоў да ніжняга трума). На кожным плане сцэны паралельна партальнаі арцы заматацаваны сафіты, што служаць для асвятлення дэкарацый кожнага плана. Планшэт сучаснай сцэны драматычнага тэатра аbstalяваны рознымі механізмамі, найбольш распаўсюджаным з якіх з'яўляецца паваротны круг. У оперна-балетным тэатры вялікае значэнне мае пад'ёмна-апускны планшэт з асобнымі пляцоўкамі, у якіх умайстраваны люкі правалу. На сцэнах, дзе ёсьць вялікія бакавыя запаснікі, знайшла прымянеенне сістэма фурак (невысокіх пляцовак на калёсах, на якіх загадзя манціруюцца дэкарацыі трох бліжэйшых карцін). (A.Каляда)

7. Перакладзіце тэкст з рускай мовы на беларускую. Параўнайце асаблівасці вымаўлення гукаў і іх спалучэнняў у дзвюх мовах, напрыклад, д' – д, т' – т, р' – р, у – ў, о / э – а, е – я, мяккі гук – падоўжаны і інш. (решение – rashэнне р'-р):

СЛУЦКИЕ ПОЯСА

Рассматривая в музеях портреты, созданные художниками в конце ХУП и ХУШ веке, вы обязательно обратите внимание на то, что, изображая государственного деятеля Польши, Венгрии или допетровской Руси, художник с большим вниманием пишет не только его лицо, но и ордена, доспехи, одежду и пояс. Именно пояс. Его носили вельможи и крестьяне, но от состояния, звания и положения человека зависела стоимость этого важного элемента в одежде мужчин.

С расширением торговых связей со странами Востока вместе с драгоценными тканями, фарфором, изделиями из лака и кости в Европе стали появляться великолепные восточные пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. Особенно красивы были персидские пояса. Середина пояса заполнялась мелким фиолетовым с оранжевым или желтым с зеленым растительным узором, а на концах помещали несколько крупных букетов того же цвета. Заканчивался пояс шелковой или золотой бахромой. Шляхта предпочитала персидские пояса.

Персиарни (предприятия, выпускавшие восточные тканые пояса) находились под особым покровительством крупных польских магнатов, а фабрика, выпускавшая высококачественные пояса, приносила владельцу такую же славу, как хороший конный завод.

Работы ткачей привлекли внимание крупнейших польских магнатов Радзивиллов. Этот древний княжеский род на всем протяжении истории занимал очень высокие посты в государстве, члены этого рода фактически пользовались правами удельных князей на своих землях. Таким удельным княжеством Радзивиллов в Беларуси был Несвиж. В Несвиже, рядом с замком, помещались мастерские и небольшая фабрика, выпускавшая шелковые пояса.

8. Прачытайце. Выпішыце слова, у якіх гукаў больш, чым літар:

баец	паэт
смяяцца	фae
саюз	тэатр
струя	сітуацыя
буян	соус
баюся	клоун
вастрый	вуаль
бутаньерка	есаул
суб'ект	шоу
эмоцыя	віртуоз

Колькі гукаў абазначаюць спалучэнні літар у словах левага і правага слупка? Абгрунтуйце вывад.

9. Прачытайце і паразважайце, у чым сакрэт мілагучнасці і напеўнасці верша.

БЕЛАЯ ЛЛЕЯ

1. Над ярам над крутым
Чаромха зацвіла.
Над ярам над крутым
Вясновая завея.
Я дзякую табе,
Што ты са мной была,
Чароўная мая лілея.

2. Я дзякую табе
За ласку і цяпло,
Я дзякую табе
Пяшчотна і сардэчна.
Лілею ад мяне
Удалеч адняло,
А ў сэрцы ты маім
Навечна.

3. Чаромха адцвіла.
Лілея расцвіла.
Схіліліся ў журбе
Пялёсткі над вадою.
Каб ведаць ты магла,
Каб зразумець магла,
Як я хачу
Зноў быць з табою.

4. І не шкадую я,
Што недзе яр круты,
Чаромха па-над ім,
А пад гарой лілея,
Хацеў бы я забыща,
Што недзе есць і ты,
А сэрца ўсё забыць
Не ўмее.

(A. Грачанікаў)

10. Прачытайце слова, растлумачце, якая асаблівасць беларускай мовы ў іх адлюстравана?

- 10.1.** Абагаўленне, хараство, падарунак, сталіца, сакавік, каласы, настаўніцтва, упарадкаванне, дапаможнік, абазначэнне, чаргаванне;
- 10.2.** Адраджэнне, авацыя, абраад, акампаніятар, апафеоз, араторыя, арган, гамафонія, галаснік, карыфей, саната, сапрана, танальнасць;
- 10.3.** Самастойнасць, баланс, матывацыя, канкурэнт, гандаль, дакументы, проблема, эканамічны, фактар, рашэнне;
- 10.4.** Культуралагічны, сацыялогія, даследаванне, рэфармаванне, дактарантура, грамадства, чалавецтва, асоба, харектарыстыка, прафесар, фармалізацыя, эмацыянальнасць, сацыяльная супольнасць;
- 10.5.** Мастацкі, іканаграфія, чаканка, па стараль, мастацтвазнавец, авангардызм, гарманічны, аплікацыя, альтанка, па стараль;

10.6. Абанемент, анатаваная каталожная картка, адаптаванае выданне, камплектаванне, даведачна-бібліографічны апарат, картатэка, каталогізацыя, манаграфія, дапаможны паказальнік, дадатак;

10.7. Варыянт, круг, парнёр, карагод, настрой, вальс, ланцужок, абцас, малюнак, юнак, юнак, саліст, баль, вечар, рэгіён, харэограф;

10.8. Падмурак, будынак, арнамент, сабор, фэст, ансамбль, аб'ём, фасад, дойлід, могільнік, збудаванне, вежа, дэталь, уражанне;

10.9. Афект, балада, спектакль, антракт, сафіт, партэр, буфанада, летуценнік, талент, тэатр, ілюзія, рэжысёр.

11. Прачытайце тэкст. Назавіце характэрныя асаблівасці фанетычнай сістэмы беларускай мовы.

Ва ўсіх сферах дзейнасці чалавек не можа абысціся без слова. Адзін задавальняеца двума-трыма дзясяткамі, другі прачна ўбірае ў сябе яго скарбы. Чым багацейшае духоўнае жыццё чалавека, тым багачайшшая яго мова.

З першых дзён, калі пачынаеца свядомасць, уznікае патрэба думаць вобразна: чалавек ачалавечвае свет вакол сябе, пераносячы свае адчуванні на жывыя істоты, расліны, рэчы, з'явы. Гэта ўласцівасць, бадай, самая каштоўная ў кожным з нас. Без яе чалавек сляпы і глухі.

(*B. Вітка*)

12. Прачытайце прыказкі і прымаўкі. Выпішыце слоўы з санорнымі зычнымі.

Адзін і пры месяцы робіць, а другі і пры сонцы спіць. Якая птушка, такі і галасок. Высока падняў, але знізу не падпёр. Век звекаваць – усяго пазнаць. Ласка – не каляска, сеўшы – не паедзеш. Лепш позна, як ніколі. Масла з вадою не змяшаеш. На лета, але не на гэта. Радзей купляй, лепш беражы. Рыкае, але прывыкае. У грошай вачэй няма. Упалі ленъкі ў каленкі. Няхай той есці не хоча, хто чужога хоча.

13. Паводле якога прынцыпу аб'яднаны зычныя гукі?

[ж, ш, ч, р, ц]

[з, з', дз', с, с', ц, ц']

[л, л', м, м', н, н', в, в', ў, р, й]

[б, б', д, з, з', ж]

[п, п', т, ц', с, с', ш, ч, ф, ф']

14. Прачытайце тэкст і выканайце заданні:

- a) знайдзіце ўсе выпадкі ўжывання гука [й];
- б) выпішыце з тэксту 10 слоў, у якіх гукаў менш, чым літар;
- в) выпішыце ўсе слова, у якіх ёсць аглюшэнне зычных гукаў, у дужках укажыце гэтыя гуки.

ПРЫНОСІЦЬ ЛЮДЗЯМ РАДАСЦЬ

Паэт Адам Русак – аўтар шматлікіх песен, якія вызначаюцца сваёй напеўнасцю, задушэўным лірызмам, мяккім народным гумарам. І сёння яго песні выконваюцца на канцэртах і ў паўсядзённым жыцці.

Асаблівая напеўнасць і меладычнасць вершаў А.Русака тлумачыцца яго грунтоўнай музычнай адукцыяй: у 1930 годзе ён скончыў Мінскі музтэхнікум па класе валторны, у 1934г. – Ленінградскую кансерваторыю. Доўгі час працаваў салістам аркестра Ленінградскага Малога опернага тэатра, з 1949г. – салістам аркестра Беларускай дзяржаўной філармоніі. Музычны талент спрыяў літаратурнаму дару паэта. Адзін за адным выдаваліся зборнікі вершаў і песен: “На родных палетках”, “Песні і вершы”, “Песні”, “Пад голас баяна”, “Звонкія крыніцы”, “Закраўся, Нёман” і інш.

Славутая песня “Бывайце здаровы”, напісана А.Русаком у 1936г., мае цікавую гісторыю. А зарадзілася яна з запаветных слоў, выказанных Адамам Герасімавічам у лісце да сваіх родных, дасланым з Ленінграда пасля вяртання з бацькоўскага дома: “Бывайце здаровы, жывіце багата, я ўжо прыехаў да свае хаты...” Простыя і сардэчныя слова склаліся ў верш, які першай заспявала маці паэта. Яе падхапілі аднавяскоўцы. Як народная, безыменная, песня трапіла на старонкі друку і зацікавіла кампазітара Ісака Любана. “Бывайце здаровы” заспявала Ларыса Александроўская, падхапіў песню Леанід Уцёсаў. Спявала песню ўся краіна... А сціплы аўтар не адважваўся прызнацца, што гэта ён падараў людзям песню...

Песні Адама Русака жывуць і прыносяць людзям радасць – ці не ў гэтым найвялікшы сэнс творчасці і прызначэнне паэта?! (T.B.Кекелева)

15. Выпішыце з тэксту слова, у якіх ёсць гук [й], але няма літары й.

ВЕЧАР ВАДЭВІЛЯЎ

Які магутны творчы зарад быў закладзены ў рэжысуры Л.Літвінава і ў артыстычным увасабленні вобразаў на той час сапраўднымі карыфеямі беларускага акцёруства У.Дзядзюшкам, Л.Ржэцкай, Р.Кашэльнікавай, Б.Глебавым, В.Пола, Б.Платонавым. І на працягу шасцідзесяці гадоў спектакль купалаўцаў радуе новыя пакаленні тэатралаў. Гэта з лёгкай рукі першых выкананій зрабіліся на Беларусі хадзячай назвай імёны – “Пан Быкоўскі” альбо “Пранцысь Пустарэвіч”, тое “тудэма-сюдэма” і “вось цо да”. Унікальная жывучасць традыцый выканання гэтай камедыі новымі артыстамі тлумачыцца адмысловым сцэнічным патэнцыялем саме партытуры відовішча. Бо ў ёй і паўстае перад намі ва ўсёй красе па-народнаму камедыйны дух Купалава твору. Тут маляўнічыя і этнографічныя дакладныя реаліі тагачаснага сялянскага жыцця спалучаюцца з іскрыстым паказам агульначалавечых матываў у паводзінах людзей, калі намеры адных персанажаў п'есы не адпавядаюць магчымасцям і задуме іншых, і зусім пацешна выстаўляецаў ў промні рампы гэтае непараразімне і намаганні коснага люду ўсур'ёз адстойваюць свае прэтэнзіі як справядлівия ў сутычцы са свабодалюбівай герайні камедыі. Лепшыя выкананцы роляў у розныя гады дэманструюць культуру беларускага сцэнічнага маўлення, спеўны талент, каларытнасць вобразнага акцёрскага мыслення.

Спектакль стаўся пэўнай “школай”, праз якую праходзяць, пачынаючы з масавых сцэн і потым выконваючы вядучыя ролі, амаль усе маладыя артысты, якімі шчасціць мець годнасць сапраўднага купалаўца ў тэатральным свеце нашай краіны. (Б. Бур'ян)

16. Выпішице з тэксту ў адзін слупок слова, у якіх ёсць свісцячыя. а ў другі – слова , у якіх – зацвярдзелыя гукі. З якім зацвярдзелым зычным няма слоў у вершы?

Не шукаяце шчасця на чужыне,
Дзесьці за марамі, за гарамі,
Бо туга па дарагой Айчыне
Будзе крочыць след у след за вами.

Не цурайцесь і роднай мовы,
Што з калыскі навучала маці,
Як для дрэва корань, так і слова
Сілу, годнасць не дае нам страціць.

Продкамі не грэбуйце ніколі,
Бо яны жыццём сваім, крывёю
Здабывалі і зямлю, і волю.
І вітайце племя маладое –
Пачалі бацькі, завершаць дзецы
Будаваць свет новы на планеце.

(Э.Валасевіч)

17. Знайдзіце слова, у якіх выяўляеца адметнасць гукавога ладу беларускай літаратурнай мовы. Выпішыце з тэксту слова, у якіх ёсьць асіміляцыя зычных. Адкажыце, які гук і да якога прыпадабняеца.

I. Культура кожнага народа ўвогуле найлепш за ўсё вызначаецца тым, як ён ставіцца да сваёй гісторыі, духоўных традыцый папярэдніх пакаленняў. Паважаючы сваё, трэба шанаваць і створанае іншымі народамі, бо чым больш культурных каштоўнасцей знаходзіцца ў іх распараджэнні, тым багацейшы духоўны патэнцыял сусветнай цывілізацыі. У літаратуры вельмі абіднымі словамі называюць разбуральнікаў культуры іншых народаў: вандалы, варвары. Шкада, што няма трапнага вызначэння для тых, хто знішчае ўласную культуру, бо такіх выпадкаў у гісторычнай практицы вядома нямала. І, відаць, першае месца тут належыць грэку з г. Эфес (Малая Азія) Герастрату. Не маючы ніякіх заслуг перад народам, але моцна прагнучы жаданнем абессмяроціць сваё імя, ён у 356 годзе да н.э. спаліў адно з “сямі цудаў свету”, найпрыгажэйшы ў сваім родзе храм Артэміды Эфескай. Атрымалася так, як таго жадаў Герастрат. Хоць пасля пакарання смерцю Герастрата яго імя было забаронена ўпамінаць, яно ўсё ж не трапіла ў нябыт. І сёння ўсякія дзеянні па разбурэнні духоўных каштоўнасцей прынята называць герастратайскімі.(Л.Лыч)

II. СУСТРЭЧА З МАНЮШКАМ

Станіслаў Манюшка нарадзіўся ў фальварку Убель цяперашняга Чэрвенскага раёна ў сям'і шляхціца. З дзяцінства любіў слухаць беларускія песні, казкі, таму нацыянальны каларыт пераважаў у ранніх творах кампозітара. Музыцы вучыўся ў Мінскай музычнай школе Д.Стафановіча. Потым 18 гадоў працеваў арганістам і дырыжорам у Вільні, а з 1858г. і да канца жыцця быў дырыжорам опернага тэатра ў Варшаве і прафесарам Музычнага інстытута.

Першыя вадэвілі, музычныя камедыі і камічныя оперы С.Манюшка пачаў пісаць на Беларусі. Першы яго музычны спектакль “Канторскія служачыя” паставілі аматары ў Мінску. У 1852г. на сцэне гарадскога тэатра была

пастаўлена на лібрэта В.Дуніна-Марцінкевіча на музыку С.Манюшкі і К.Крыжаноўскага першая беларуская камічная опера “Ідылія” пад назвай “Сялянка”. Паспех быў ашаламляльны.

Манюшка напісаў 12 песень на вершы Яна Чачота. Рэцэнзаваў кнігу Н.Орды “Граматыка музыкі”. Найбольш вядомыя яго оперы “Галька”, “Графіня”, “Вербум нобіле”, “Страшны дом”.

На скрыжаванні вуліц Інтэрнацыянальнай і Энгельса ў Мінску ў дому №21/3 працяглы час жыў кампазітар, стваральнік беларускай класічнай оперы Станіслаў Манюшка. (*T. Казлоўская*)

III. ВЫДАТНЫ БАЛЕТМАЙСТАР И ПЕДАГОГ

“На працягу многіх гадоў сваёй працы я стараўся папулярызаваць беларускі танец, бо ён народжаны ў народзе і павінен служыць народу”. Гэтыя слова належалі Канстанціну Андрэевічу Алексютовічу, выдатнаму балетмайстру і педагогу, з імем якога звязана станаўленне прафесійнага харэаграфічнага мастацтва на Беларусі. Працягваючы славутыя традыцыі В.Дуніна-Марцінкевіча, І.Буйніцкага, ён здолеў узняць беларускі танец на новую вышыню.

Канстанцін Алексютовіч нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і. У 1906г. скончыў Пецярбургскае тэатральнае вучылішча. Пэўны час удасканальваў сваё майстэрства ў Саратаве. З 1921 па 1928г. працаваў балетмайстрам БДТ-1 (тэатра імя Я.Купалы), стварыўшы пры ім балетную студыю. Дзякуючы харэаграфічным нумарам, спектаклі БДТ-1 “На Купалле”, “Машэка”, “Кастусь Каліноўскі”, “Каваль-ваявода”, “Панскі гайдук”, “Паўлінка”, “Мешчанін у шляхецтве” набывалі асобы каларыт і маляўнічасць, эмацыянальную насычанасць. У БДТ-1 ён упершыню на прафесійнай сцэне ажыццяўіў пастаноўкі балетаў “Капелія” Л.Дэліба, “Зачараваны лес” Р.Дрыга, “Фея лялек” І.Баера.

Найбольш поўна і ўсебакова раскрыўся талент Алексютовіча-харэографа ў час работы балетмайстрам Ансамбля беларускай народнай песні і танца Беларускай філармоніі, здзейсненыя ім пастаноўкі народных танцаў “Лявоніха”, “Крыжачок”, “Мяцеліца”, “Мікіта”, “Taўкачыкі”, “Бычок”, “Юрачка”, “Лянок”, “Галубец”, “Казачок” увайшлі ў залатую скарбонку нацыянальнай харэаграфіі. (*T. Кекелева*)

18. Выпішыце прыклады, у якіх цвёрды зычны перад мяккім вымаўляеца мякка.

КАЛЫХАНКА МАМЕ

Быць разам выпадае нам так мала...
Забудзь трывогу вечную сваю,
Прыляж, мая натомленая мама,
Як некалі ты мне, табе спяваю.

Задрэмлюць веі над вачымі карымі –
Не дам упасці парушынцы я.
Сустрэніся ў сне з сабой, мая ласкавая,
З вясной сваёю, любая мая.

Хоць кропля з абяцанага нам маєм
Збываецца праз мулкія гады.
Прыляж, мая даверлівая мама,
Спяю табе, як мне спявала ты.

Любоў нябёсы над табой тримае,
Любоўю зораць дні ў тваім акне.
Прыляж, мая ўсмешлівая мама,
Спяю табе, як ты спявала мне.

(H. Мацяш)

19. Прачытайце тэкст, параўнайце, як змяняецца якасць гукаў у залежнасці ад суседніх зычных і галосных гукаў.

САМАЕ РАМАНТЫЧНАЕ СВЯТА

Значнае месца ў святкаванні Дня святога Валянціна адводзілася гаданням. У Еўропе гэта традыцыя захавалася і сёння. Лічыцца, што менавіта ў гэты дзень птушкі выбіраюць сабе пару і людзям таксама трэба паспяшацца, каб паспесь зрабіць тое самае. Таму на працягу некалькіх стагоддзяў дзяўчатаў напярэдадні свята пішуць свае імёны на лістках паперы, кладуць у скрынку, а юнакі выбіраюць потым адтуль, тым самым выбіраючы сабе пару. Жартуюць, зразумела, але хто ведае...

У Англіі незамужнія дзяўчатаў 14 лютага ўстаюць да ўсходу сонца, становяцца ля акна. Згодна з павер'ем, імя першага мужчыны, якога ўбачаць, і стане імем суджанага.

У гэты дзень у французаў прынята дарыць каштоўнасці, а ў Даніі пасылаюць адзін аднаму засушаныя белыя кветкі. У Японіі самым распаўсядженым падарункам з'яўляецца шакалад. Японскія мужчыны атрымліваюць больш падарункаў, чым жанчыны.

Дзень святога Валянціна – свята надзвычай рамантычнае. Не толькі для жанчын, але і для мужчын. Для ўсіх, каго кахаюць. Для ўсіх, хто закаханы.

(*T. Казлоўская*)

20. Запішыце назвы фанетычных асаблівасцяў, якія адбыліся ў наступных радах слоў:

- а) калона, трыа, марскі, Васняцоў, камп’ютар;
- б) вяснянкі, Бялыніцкі-Біруля, дзяжурны;
- в) шэраг, рэпетыцыя, жоўты, кажаш, чарга;
- г) апавяданне, жыщё, Палессе, панна, суддзя;
- д) ільгота, навучэнец, вастрыё, аржаны, гэты;
- е) княства, Раство, студэнцтва;
- ж) салаўі, аўтэнтычны, казаў;
- з) вучышся, спытак, рэчык, на дошцы;
- і) казка, хрэсьбіны, экзамен;
- к) дзень, цвёрды, камандзір, цітры.

21. Знайдзіце “чацвёртае лішняе” ў кожным радзе слоў:

дзённы, падземка, пэндзаль, подзвіг;
гонар, геральдыка, ганак, антыгерой;
вастрыё, навука, ільгота, гісторыя;
бязмежны, схематычны, зменлівасць, распаўсяджванне;
атракцыён, бібліятэка, тэатр, геніяльны;
герой, бельведэр, мячэць, берэт;
басейн, група, алея, манна.

22. Выпішыце спачатку слова, у якіх гукаў больш, чым літар, а затым літар больш, чым гукаў.

I. Чароўнымі, сардэчнымі песнямі спавіта наша звонкагалосая беларуская зямля. Дзе б ні быў чалавек, дзе б ён ні хадзіў, дзе б ні ездзіў, а заўсёды ў яго сэрцы жыве родная мелодыя, як успамін аб той зямлі, што ўзгадавала яго і дала ў далёкую дарогу найцудоўнейшы скарб – задушэўныя беларускія песні.

Вясёлыя і сумныя, жартоўныя і працяжныя, яны нашы вечныя спадарожнікі ад бязвоблачных дзён маленства, да сівізны. Яны дапамагаюць нам, старым, захоўваць духоўную маладосць, якая не баіцца сівых валасоў, а маладым дае магутныя крылы і ў кожнага выклікае энтузыязм і непахіснае перакананне ў перамозе добра над злом, над сіламі цемры і прымусу.

(Р.Шырма)

ІІ. Беларускае народнае адзенне фарміравалася на працягу стагоддзяў. У святочным і абрадавым адзенні адлюстроўвалася само жыщё беларуса, яго светапогляд, адносіны да людзей. Ільняное белае адзенне спадарожнічала беларускаму селяніну ад нараджэння, да канца жыцця. У беленькія пялёнкі спавівалі немаўлятка, у далікатна вышытай кужэльнай кашулі апускалі нябожчыка ў магілу.

Сама назва Беларусь, як мяркуюць некаторыя гісторыкі і этнографы, паходзіць ад таго, што ўлюбёным колерам адзення беларусаў быў белы.

(М.Раманюк)

ІІІ. Без мовы не можа быць народа. Калі памірае мова, памірае і народ, сыходзіць з гістарычнай сцэны. Добра ведаючы гэта, ад бязроднага ніглізму перасцерагаў Францішак Багушэвіч. “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!” – пісаў ён у прадмове да сваёй кнігі.

Яшчэ больш энергічна такую самую думку выказаў ірландскі вучоны Дэві. “Кожны народ павінен aberagaць сваю мову больш, чым граніцы, бо мова – галоўная яго абарона куды больш моцная, чымся ўсе яго цытадэлі”, – сказаў ён. (Я. Скрыган)

23. Змяніце прыведзеныя слова так, каб у іх адбыліся чаргаванні гукаў
(узор: каманда – камандзір):

эпас, фонд, архіварыус, каталог, рука, нага, вокладка, арнамент, узор, партрэт, каманда, дарога, палёт, уздым, крык, год, горад, ільгота, апладысменты.

24. Прачытайце слова. Знайдзіце “чацвёртае лішняе”, характарызуючы асаблівасці беларускай фанетычнай сістэмы. Выбар аргументуице.

- троумф, саліруеш, экспазіцыя, троёль;
- джаз, джэм-сэйшн, аджаць, джангл;
- гама, гармонія, габой, гвалт;

- падзагаловак, уздзеянне (на гледача), у гукарадзе, Вердзі;
- пэндзаль, удзячнасць (гледачоў), дзейсны, дзъмуць (прыём);
- спевы, скерца, свята, зменлівасць;
- навука, вакал, шматвобразны, завочны;
- без голасу, вяснянкі, каляндар, голасавядзенне.

25. Спішыце тэкст. Знайдзіце і падкрэсліце ў словах літары, якія адлюстроўваюць асаблівасці беларускай фанетыкі. Вусна назавіце гэтыя асаблівасці. Затранскрыбіруйце другі сказ. Вусна назавіце правілы транскрыпцыі.

I. Пры інструментоўцы фартэпіяннага клавіра неабходна ўлічваць, па-першае, асаблівасці канструкцыі фартэпіяна, да якіх адносяцца: а) ударнае паходжанне гуку і яго затухаючыя характеристы; б) вялікі дыяпазон, рэгістравая і тэмбравая раўнавага па ўсім гукавым аб'ёме; в) значная працягласць гуку ў нізкім рэгістры і невялікая – у невысокім; г) разнастайныя тэхнічныя магчымасці. Па-другое, адметныя асаблівасці фартэпіяннай фактуры маюць непасрэдную сувязь са спецыфікай канструкцыі інструмента. Фартэпіянная фактура адрозніваецца адсутнасцю вялікай колькасці галасоў, што кампенсуецца магчымасцю выкарыстоўваць правую педаль, калі, акрамя рэальных, запісаных у нотах гукаў, узнікаюць і абertoны. Такім чынам, ствараецца эфект гарманічнага шматгалосся і насычанасці гучання. Пры пераапрацоўцы фартэпіяннай фактуры ў аркестравую немэтазгодна пераносіць усе педальныя гуки і абertoны літаральна.

(І. Малахава)

II. Ефрасіння Полацкая – наша святая, якую здаўна шануюць як нябесную заступніцу беларускай зямлі. Вечную памяць і любоў народа яна заслужыла сваім ахвярным жыццём, прысвечаным асвешце нашых продкаў.

Яна прыйшла на свет на пачатку XII стагоддзя ў Полацку, у сям'і князя Святаслава –Георгія і даводзілася ўнучкай найславутейшаму з полацкіх валадароў – Усяславу Чарадзею. Дзяўчынку назвалі старажытным полацкім імем Прадслава. Слава пра разум і прыгажосць полацкай князёўны разнеслася далёка па славянскіх землях. *(У. Арлоў)*

III. Тэрыторыя музея (маецца на ўвазе Беларускі дзяржаўны музей-запаведнік “Менка”) – месца захоўвання не толькі перавезеных помнікаў, але і помнікаў гісторыі і культуры мясцовага навакольнага асяроддзя. Гісторыя вёскі

Строчыца, напрыклад, цесна звязана з паўстаннем 1863 года, гэта родны край Чачотаў. Тут ёсьць мемарыяльныя помнікі XIX-пачатку XX стагоддзя.

Тэрыторыя музея была выбрана з улікам гісторычнай важнасці гэтага куточка Беларусі – помнік сусветнага значэння Гарадзішча на знакамітай рэчцы Менка, шматлікія курганы і селішча. Гэтыя помнікі не могуць заставацца за межамі ахоўнай зоны музея “Менка”. Музей захоўвае помнікі гісторыі і культуры, экалогіі і прыроды, археалогіі і архітэктуры. музей гісторыі беларускіх дарог, вёску Строчыца. (Г. Ткацэвіч)

26. Прачытайце тэкст, выпішыце з яго дзесяць слоў з адметнымі асаблівасцямі беларускай фанетыкі.

Знайдзіце слова з асіміляцыяй зычных, размяркуйце іх па групах:

- 1) *асіміляцыя па мяkkасці;*
- 2) *па звонкасці;*
- 3) *па глухасці;*
- 4) *асіміляцыя шыпячых да свісцячых;*
- 5) *асіміляцыя свісцячых да шыпячых.*

I. Творчае жыццё мастака цяжка ўціснуць у абмежаваныя радкі публікацый і прамавугольнікі рэпрадукций. Яно значна больш складанае і цікавае. Для гэтага кактэйлю сумненняў, пошукаў і эмоцый нават не заўсёды знаходзяцца адпаведныя выразы. У большасці мастакі – не вельмі гаварлівыя асобы, і часцей за ўсё яны сцвярджаюць, што ўсе свае думкі і пачуцці выплëскуюць на палатно ці паперу. І сапраўды, глядач, які вядзе дыялог з карцінай, інтуітыўна заўважае, што менавіта гэты твор выкананы тэмпераментным разумным аўтарам, а іншы зроблены нібы засынаочым з пэндзлем у руках кволым майстрам. (В.Дударэнка)

II. НЯМА ПРАРОКА…

Беларусь мае завіднае права ганарыцца сваім Сынам, Грамадзянінам, Пісьменнікам Васілём Быковым. Яго ведае Свет. Кнігі яго перакладзены і чытаюцца на мовах: расійскай, нямецкай, французскай, італьянскай, кітайскай, японскай… Цяжка пералічыць і ўзважыць усё напісаное Быковым: раманы, аповесці, апавяданні, сцэнарыі, п'есы… Змест усяго ім створанага трагічна аплочаны пакутамі і ахвярамі апошняй сусветнай вайны.

З дзеючай арміяй Быкаў прайшоў Румынію, Венгрию, Югаславію, Аўстрію… Служыў на Украіне, у Беларусі, на Далёкім Усходзе – на востраве Кунашары. Там ён і напісаў сваё першае апавяданне. Яно няхутка ўбачыла свет.

Найперш з прычыны жорсткай патрабавальнасці аўтара да самога сябе. “Ісціна знаходзілася ў занадта высокім бастыёне каб з першага наскоку яе дасягнуць...” Ён не адступаўся ад гэтага “бастыёна”.

“Трэцяя ракета”, “Круглянскі мост”, “Альпійская балада”, “Пастка”, “Воўчая зграя”, “Пайсці і не вярнуцца”, “Мёртвым не баліць”, “Сотнікаў”, “Яго батальён”, “Абеліск”, “Кар’ер”, “Дажыць да світання”, “Знак бяды”, “Сцяна”, “Пакахай мяне, салдацік”, “На балотнай сцяжыне”, “Народныя мсціўцы”...

Усе гэтыя выданні зведалі нямала пакут, атрымалі нямала найвышэйшых прэмій, званняў, ордэнаў... (*A. Vasilevich*)

27. Прачытайце скорагаворкі: спачатку па складах, потым не спыняючыся, а затым бегла. Сачыце за правільнасцю вымаўлення, імкніцеся перадаць сэнс скорагаворкі. Вызначце неадпаведнасць вымаўлення і напісання слоў.

Блізка то блізка, ды каб не было слізка.

Каб не ежка ды не адзежка. было б грошай поўная дзежка.

Жававы вожык жыва жуку па шыў кожух.

Дзятлы дзюбамі дзяўблі дзеравіну.

Уцякай цецеручыха з цецеручанятамі.

Шэсць мышанят у шалашы шамацяць.

28. Прачытайце тэкст. Выпішыце з яго слова з фанетычна падоўжанымі зычнымі і слова з падвоенным напісаннем зычных. Вусна парыўнайце вымаўленне і напісанне адпаведных слоў у рускай мове.

I. ЦЯПЛЕЙ...

Граматыка ўжывае дыктатуру уніфікацыі, аднолькавасці, сталага месца жыхарства слова ў форме. А жывая мова нік не хоча змірыцца, падпарадковавацца дысцыпліне. І тое, што граматыка лічыць адхіленнямі ад нормы, мае болей першароднасці.

Да прыкладу, мне цяплей ад такога нязвыклага для іншых гучання фразы: гэткай парой збіраюцца на валачобнікі ісці.

Змалку ведаў і чуў, што трэба схадзіць вады, схадзіць хлеба, а не па ваду, па хлеб. Літаратурнай мове пісьменнікі, якія жывую мову чулі мала ці забыліся, навязалі жыўцом узяты з расійскай выраз пайсці на рыбалку. Нават не патурбаваліся кальковаць. А мне гучыць крывіцкае, маміна пайсці па рыбу. Гэта з сівой даўніны, калі рыба была магутная, калі яе было багата. Як бы пайсці на

бойку. Таксама пайсці ў грыбы, пайсці ў ягады. Значыць, іх густа, іх амаль глыбока. Як некалі.

Запомніцца кожнаму такая вушацкая форма: на гармонік іграў, на йскрыпку йграў, на ўсе руکі малец быў. (Р. Барадулін)

II .ТУРАЎСКІ ЗЛАТАВУСТ

Пісьменнік, працаведнік, царкоўны дзеяч Кірыла Тураўскі нарадзіўся ў заможнай сям'і на пачатку XII ст. у Тураве, які быў культурным цэнтрам старажытнай Беларусі. Сваё жыццё ён прысвяціў служженню Богу спачатку ў манастыры Міколы, а потым стаў святаром. Ён добра валодаў словам, пісаў малітвы і творы рэлігійнага зместу.

У 1148 г. кіеўскім мітрапалітам стаў ідэйны праціўнік Тураўскага Клім Смаляціч. Па гэтай прычыне Кірыла пакідае службу і замыкаецца ў манастырскай вежы – стаў пастынікам, аддацца раздуму і малітвам, Тураўскі займаецца літаратурнай творчасцю. Творы яго не толькі чыталі, але і перапісвалі.

Пасля смерці Смаляціча князь Юрый запрашае Кірылу на епіскапскую кафедру. Тураўскі напісаў за гэты час некалькі казанняў на святы Велікоднага і Пяцідзесятнага цыклаў, іншыя казанні на хрысціянска-этычныя тэмы, а таксама “Прыпавесць пра сляпога і кулькавага” і “Слова на сабор 318 святых айцоў” і яшчэ шмат малітваў, павучанняў, канонаў.

У апошніх творах Тураўскі раскрываў сэнс манаскага жыцця, недасканальнасць дзяржаўнага ладу, адкрыў красу роднай мовы. З пазнейшых беларускіх асветнікаў толькі С.Полацкі можа па красамоўным майстэрстве зраўняцца з К.Тураўскім.

У канцы жыцця ён пакінуў епіскапскую кафедру і пайшоў у Барысаглебскі манастыр. Памёр пасля 1184 года. (Т.Казлоўская)

29. Прочытайце ўрыйкі вершаў у адпаведнасці з літаратурным вымаўленнем. Падлічыце агульную колькасць гукаў у любых чатырох радках. Колькі галосных і зычных гукаў у гэтых радках?

I. Гудам-звонам срэбна-медным
Звоняць звоны на званіцы.
Звоняць звоны ў час дзянніцы,

Надвячэр'ем ясна-бледным,
Звоняць звоны галасныя.

(Я.Колас)

Апошні дзень і першы лета.
А дзе мяжа?
Мяжы такой няма.
І ў сцюжу нечай ласкай ты сагрэты,
І ў спёку жыгане цябе зіма.
Усё жыщё :
Юнацтва, сталасць, старасць –
Свае адзнакі ў нас пераплялі.
Як юнакі, цяпер мы часам марым,
А ў маладосці сталымі былі.

(П.Панчанка)

П.ВОСЕНЬСКІ САНЕТ
Якія колеры! Вясной такіх няма
Княгіня-весень – у каштоўных шатах,
На іх бурштынаў, золата багата.
І ўсё раскідвае і раздае дарма.

Ды ў шчодрасці не ведае сама,
Што блізіцца растрата і расплата,
Што падпаўзла і сочыць зверавата,
Як злодзей, з-за далёкіх гор зіма.

Калі ж пачне ліхое паляванне,
Яе вятры, нібыта каршуны,
Накінуцца і пышнае ўбранне
Сарвуць з княгіні і раздзяруць дазвання,
Пакінуўшы да новае вясны
На ёй адны старыя лахманы.

(С. Багданкевіч)

30. З прыведзеных ніжэй слоў выпішыце тыя, што пачынаюцца:

1) з аднаго і таго ж галоснага гука, які абазначаеца адной і той жа літарай;

2) з аднаго гука, але розных літар;

заканчваюцца:

1) адным ітым жа галосным гукам, які абазначаеца адной і той жа літарай;

2) адной і той жа літарай, але рознымі гукамі;

3) адным ітым жа гукам, але рознымі літарамі.

пачынаюцца:

1) з аднаго і таго ж зычнага гука, які абазначаеца адной і той жа літарай;

2) з адной літары, але розных гукаў;

заканчваюцца:

1) адным ітым жа зычным гукам, які абазначаеца адной і той жа літарай;

2) адной і той жа літарай, але рознымі гукамі;

3) адным ітым жа гукам, але рознымі літарамі.

30.1. Акадэмія, артыст, граматыка, вясёлка, вадэвіль, павага, дапамога. драма, дзея, кніга, ісціна, іронія, насталгія, настрой;

30.2. Араторыя, аркестроўка, бекар, Бернард Шоу, блюз, варыяцыя, ва ўнікальных записах, гармонія, гузік, дрыжачы гук, дысананс, ёдаль, Ёзэф Гайдн, ёставы, змешаны хор, лаўрэат, легата, лібрэта, інтанацыя, інтэрмецца, іншы, меламан, мелодыі, міксадыятоніка, многасастаўнасць, моладзь, нюанс, опера “Лаэнгрын”, паланэз, п’еса “Юны скрыпач”(М.Шнэйдэрман, Г. Вагнер і Э.Тырманд), песні Уладзіміра Будніка, піяніна, постальтэрацыя, рэпетыцыя, рэфрэн саната, секвентнае паўтарэнне, сімфонія, субматыў, танальнасць, уверцюра, Ферэнц Ліст, шмат песень, язычніцкі, Яўген Глебаў;

30.3. Крама, карпарацыя, каціроўка, менеджар, мецэнат, здзелка, забеспячэнне, аўкцыён, акцыянер, асацыяцыя, пропаганда, прыярытэт, улада, юнак, стаўка, структура;

30.4. Аснова, асэнсавана, вечарына, скептыцызм. вольнадумства, група, сістэматычны, гешэфт, самамэта, далікатны, дапамога, змена, займацца, прафесійны, перыферыя;

30.5. Замалёўка, зялёны, проблема, фарба, фотапейзаж, манументальны, метад, габелен, далягліяд, дзяруга, рэнесанс, рамяство, выцінанка, верацяно, светавы, статуэтка, гарадскі;

30.6. Газета, бібліятэка, беларусістыка, база, вопіс, выдавецтва, ведамасны, галоўны, генеральны, ілюстрацыя, інфармацыя, іншы, манаграфія, метадыст, падручнік, перфаратар;

30.7. Балет, білет, дынаміка, дзеіны, зала, здзек, ідэал, ісціна, мініяцюра, матыў, кампазіцыя, кепікі, пекны, пацеркі, першы, прыма;

30.8. Каменны, курганы, кераміка, могільнік, замак, земляробства, помнік, прадмет, берасцяны, будова, музейны, неаліт, нацыя, знаходка, этнас, экспазіцыя;

30.9. Брава, бенефіс, варыянт, вербальны, свядомасць, спектакль, Масленіца, мелодыка, развязка, рэжысёр, сеанс, паўза, песня, герой, гратэск.

31. Паўтарыце асаблівасці беларускай фанетыкі. Сфармулюйце тэзісы да канца і прайлюструйце прыведзенымі ніжэй словамі.

- 1. Беларускі гук [ў] паходзіць з ... : лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, матыў, паўтакт, напеўка;**
- 2. Аканне – гэта моўная з'ява, пры якой...: меладычны, харавы, танальнасць, сінкапіраваць;**
- 3. Яканне – гэта моўная з'ява, пры якой...: пясняр, спявак, вячоркі, забяспечыць;**
- 4. Дзеканне – гэта моўная з'ява, пры якой...: на акордзе, у эпізодзе, у музычным фондзе, на прыкладзе;**
- 5. Цеканне – гэта моўная з'ява, пры якой...: пры канкурсанце, на вакалісце, у кантрапункце, у акампанеменце, на флейце;**
- 6. 9 падоўжаных зычных – гэта ...: асяроддзе, чатырохгалоссе, музіцыраванне, трохгучча, меркаванне, вяселле, багацце (беларускай народнай песні);**
- 7. Беларускі [γ] (які?) ...: гастролі, музычны кругагляд, гран-пры, карагод;**
- 8. Беларускія [р] і [ч] заўсёды...: скрыпічны ключ, арыя, п'еса-папуры, рэфрэн, частка (п'есы), аранжыроўшчык;**
- 9. 6 складаных гукаў (афрыкат) – гэта ...: апладзіраваць, джазмен, цымбалы, дзынкаць, валачобнік, напеўнасць;**
- 10. Прыстаўныя галосныя, якія ўзнікаюць перад... : ільняны, аржаны, імкненне, амшары;**

- 11. Прыстаўныя зычныя, якія ўзнікаюць перад... : вуши, трохвугольнік, востракамедыйны, гэй, гэтакі;**
- 12. Поўнагалоссе:** далонь, сорам, полымя, узнагарода, галава;
- 13. У беларускай мове [в] чаргуецца з ...: калектывам – калектыў; мова – моў, моўны; кіраваць – кіраўнік, кіраўнічы;**
- 14. Заднеязычныя чаргуюцца са ...: у правай руцэ, у эпосе Адраджэння, на кнізе, у (музычнай) практыцы.**

15.

ПРАВЕР СЯБЕ

У	беларускай	мове:
a)	голосных гукаў;	в)
б)	санорных гукаў;	г)
У якіх словам літары е, ё, ю, я абазначаюць: а) два гукі; б) адзін гук.		апякун, рэквіем, віяланчэль, акіян, вечар, нюанс, мільён, анкета, дзень, партнёр, ад'езд, здароўе, сюжэт, пачуццё, бібліятэка, гігіена, вянок, фае, мелодыя, інтэр'ер, п'еса, кан'юнктура;
Літары з, с абазначаюць: а) мяккі зычны; б) цвёрды зычны.		размеркаванне інструментаў, з'яднацца, дзейнасць, заспываць, песня, забяспечыць, злепак, схема, узлёт, збягаць, згіб, след, скільны, змяшачь (фарбы), счарніць, узаемазвязанасць, распаўсюджванне, безнайўны разлік, поспех, уздзейнне на гледача;
У якіх словам : а) напісанне супадае з вымаўленнем; б) не супадае з вымаўленнем.		адказ, расцяжка, бесхарактарны, эпізод, лёгкі, студэнці, нязвіжскі, патрыёт, змена, паводзіны, перавозчык, малацьба, просьба, бясконцы, расчараванасць, сонца, размаляваць, рошчына, шчасце;
Выдзеленыя літары перадаюць: а) падаўжэнне; б) падваенне.		натхненне, сугучча, разнагалоссе, уражанне, бяззубы, асяроддзе, прыволле, калоссе, дабрачыннасць, рассяянне, карэнны, аддзіраць,

	багацце, паўгоддзе, , ноччу, цырымонны, летуценнік, ранняе сярэднявечча, аб'яднанне;
У прыведзеных словах гук (г) : а) фрыкатыўны; б) выбухны.	гастролі, гуслі, геній, гандлёвы, генеральны (каталог), гран-пры, агрэст, ганак, гонар, гузік, мазгі, гігіена, гімн, розгі, габелен, гравюра, генезіс, ганчар, швагер, экзамен;
У якіх словах гук (в) : а) прыстаўны; б) не прыстаўны.	вобраз, навука, вакал, вол, вочы, вопратка, возера, вулкан, волат, вушки, вораг, вопыт, вохра, водгук, увогуле, вузел, водбліск, навука, валанцёр, вундэркінд, вугаль, вуаль, востраканцовы, воспа, вастрыць, восем, адвучыць, валодаць;
У якіх словах дж і дз абазначаюць : а) адзін гук; б) два гуки.	пендулік, менеджар, дзядзькаванне, дайджэст, адзнака, джаз, апладзіраваць, камандзір, ураджай, паджылкі, аджаць, дрожджы, цемрадзь, адживіць, адраджэнне, бюджэт, дзюна, падзагаловак, падзямелле, дзяўчына, подзвіг, сцвярджаць, эцюд;
У якіх словах адбываецца асіміляцыя: а) свісцячых да шыпячых; б) шыпячых да свісцячых.	уздзеянне, размяшчэнне (фондаў), на дошцы, сшытак, расчоска, мыешся, падказка, зжаць, на палічцы, нясвіжскі, езджу, падказка, на рэчцы, перавозчык, рыхтуешся, на кладачцы, счарніць, рэзчык;
У якіх словах літара з перадае гук : а) (с); б) (ж); в) (з).	безжыщёвы, эскіз, без пэндзля, разжаць, казка, зрэзаць, зжыць, разносчык, мароз, разводдзе, безгалосы, выязджаць, французскі, адказ, бестэрміновы, вузкі, без змен, выраз.

Тэма 2. Арфаэлічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння

1. Паводле якой прыметы аб'яднаны зычныя гукі?

- а) Б, б', г, г', Г, Г', д, дж, дз', дз, ж, з, з'
П, п, х, х, к, к', т, ч, ц, ц, ш, с, с';
- б) Б, в, г, Г, д, з, к, л, м, н, п, с, т, ф, х
Б, в', г', Г', дз', з', к', л' м' н', п', с', ц', ф', х';
- в) Ж, Ш, Ч, ДЖ, Р, Ц (не ўтвораны з Т); г) ДЖ, ДЗ, ДЗ', Ц, Ц', Ч;
- д) г, г', Г, Г', к, к', х, х'; е) З, З', С, С', Ц, Ц', ДЗ'.

2. Прачытайце словаы, звязніце ўвагу на вымаўленне гука I.

Ігры, іншы; краіна, ручайна; вар' іраваць, аб' інець; Ілыч, салаўі.
Ураджаі, юбілеі, звычаі, у маі.

Музыкі іграюць, рэжысёры і рэстаўратары, вясёлы і цікавы.

Пад іконай, суперінтэлект, спортінвентар, дэзынфармацыя,
звышінтэлігентны.

Аўторак і серада, гук і фанема, педагог і студэнт, удых і выдых.
Імідж, інтэрпрэтацыя, імкненне, ігра, ігліца.

3. Прачытайце прыказкі, прымаўкі, загадкі ў адпаведнасці з арфаэлічнымі нормамі:

Ганарлівы ды ўпарты нічога не варты. Не памогуць і чары, як каму хто не
да пары. Без шчасця не будзе багацця, а за грошы шчасця не купіш. Каб не піў
ды не еў, то залатога каня меў. Адклад не ідзе ў лад. Без рук, без галавы, а
маляваць умее. Зялёная, а не луг, белая, а не снег, кучаравая, а без валасоў.

4. Прачытайце ў адпаведнасці з літаратурнымі нормамі наступныя словаы:

Развітанне, свята, спяваць, песня, свядомасць, спектакль, знявага, здзек,
узнікненне, світанне, з неба, снеданне, схіліцца, схітрыць, скіба, скеміць,

згінуць, разгінаць, без смеху, бясхітрасны, дзверы, Дзвіна, чацвер, цвярдыня, цвярозасць, перадсвяточны, адвезці, на першынстве.

5. Запішыце слова ў адпаведнасці з нормамі правапісу:

[грамацтва], [з' берахчы], [займайэс'с'а], [спаччына], [дас'л' эччык], [н 'ас'в' іск'i] ,
[л' охка], [згатка], [дыйялох], [на лаваццы], [рас'ц' ашка], [латыск' і].

6. Прачытайце слова, захоўваючы асаблівасці вымаўлення галосных, зычных гукаў і іх спалучэнняў:

жыщё, выяўленчы, вобраз, падарожжа, габелен, дзеяч, аншлаг, абстракцыя, імідж, Ірына, іграць, падтэкст, падсветка, авангард, пераўласабленне, кастынг, эцюд, інтэрв'ю, бяспечны, узнямацца, спазніцца, гарнец, просьба, завязка, дасведчанне, бард, апафеоз, персанаж, вернісаж, звышімклівы, пэндзаль, светацень, мужчынскія ролі, насмешка, салодкі, гарадскі, рыхтуешся, шчаслівы, разносчык, цвёрды, сталічны, пражскі, брыджы, экзамен, футбілка.

7. Адкажыце, якія гукі абазначаюць выдзеленыя літары:

Вакзал, расшыць, жаніцьба, звышімклівы, пазней, скінуць, людскі, лічба, пры вёсачцы, разгінацца, з пятніцы, без хітрасці, не парэжся, аджыць, зжаліцца, стрыечны, аб'ездчык, нясвіжскі, вучыцца, менеджар, скептык, Дзмітрый.

8. Як у адпаведнасці з арфаэпічнымі нормамі вымаўляюцца звонкія зычныя на канцы і ў сярэдзіне слоў:

луг, сад, дуб, грыб, казка, вораг, галубка, нізка, цяжка, холад, кладка, кніжка, важкі, лёгкі, бегчы, легчы, вывезці, сядзьце, загадка, разьба, хадзьба, адказ, падказка, мароз, звесткі, вобраз, тыраж, вернісаж, фонд, віртуоз, стэнд, гукарад, эцюд.

9. Выпішице слова, у якіх зычныя гукі аглютація. У дужках пазначце гэтыя гукі.

Узор: цяжка - /ш/

Без прынцыпу, з кішэні, з татам, з характарам, з пагардай, цераз поле, ад смеху, над сабою, над Пінскам, ад туфель, ад туману, над сцежкай.

10. Як неабходна вымаўляць глухія зычныя перад звонкімі ў наступных словамах:

просьба, барацьба, носьбіт, касьба, анекдот, вакзал, экзамен, экзатычны, экзэмпляр, як быццам, як бачыш, баскетбол, футбол.

11. Перакладзіце слова на беларускую мову і запішице. Параўнайце вымаўленне губных зычных гукаў у беларускай і рускай мовах:

восемь, восемъдесят, голубь, дробь, насыпь, накипь, поступь, поставьте, прорыв, степь, семь, бъёт, верфь.

12. Як вымаўляеца пачатковы націскны і ненаціскны гукі, абазначаныя літарай і, пры адсутнасці паўзы, калі папярэдняе слова заканчваеца:

а) *на галосны:*

за імі, у ім, пры іх, на імху, прыгожае імя, пара ісці, з вялікім ікламі, срабрысты іней, першае інтэрв'ю, пасыпаліся іскры, мая Ірина, яна ідзе, да інстытута, свято і ценъ;

б) *на зычны:*

сын і дачка, мароз і вецер, дождж ішоў, пад ігліцай, лён ірваць, перад Іванам, наш Ігнат, плод ігрушы;

в) *пасля г, к, х:*

выбег і стаў, бераг і рэчка, педагог і студэнт, астролаг і надвор'е, луг і поле, аднакурснік і аднакурсніца, аўторак і серада, хвойнік і асіннік, садок і агародзік, сынок і пасынок, поспех і слава, пух і пер'е, страх і сум, удых і выдых, мох і верас;

г) *у сярэдзіне і на канцы слова пасля галосных і зычных:*

гай, раі, звычаі, ураджаі, юбілеі, краіна, маймі, ручайна, салаўіныя, Ілыч, вераб'і, вар'іраваць, аб'інець.

13. Прачытайце слова, вызначце, якія гукі абазначаюць літары *i*, *e*, *a*:

краіна, у маі, іхні, цацкі і цукеркі, вазьму і пайду, заіграцца, паслаў ім, стары і малы, пад ільдом, ільгота, дрот іржавы, імчаць, імкненне, звышідэйны, Ізмаіл, ірыс, інтэлект, ідэал, івалга, вераб’і, вар’іраваць, Гаіці, з’явіцца, з’ехаць, уз’яднацца, раз’яджаць, аб’ява, аб’інець, ад’ехаць, ад’езд, ад Яна, раз’езд, з’ява, раз’яднаць, з’езд.

14. Патрэніруйцесь ў правільным вымаўленні некаторых зычных і іх спалучэнняў:

ВЫМАЎЛЕННЕ НЕКАТОРЫХ ЗЫЧНЫХ

Гукі	Вымаўленне	Прыклады
[г]	Вымаўляеца фрыкатыўна, працяжна. На канцы слова і перад глухімі аглушаеца ў [х]	гарох[γ], луг [х], лёгка [хк]
[Г] (выбухны)	Вымаўляеца толькі ў некаторых запазычаных словах	гузік[Г], ганак [Г]
[ж], [ш], [ч], [дж], [р], [ц]	У беларускім літаратурным вымаўленні заўсёды цвёрдыя	жуک, джэм, грыбы, чорны і пад.
[дж], [дз’], [дз]	Вымаўляюцца як адзін злітны непадзельны гук. Афрыкаты [дж], [дз’] на канцы слоў і перад глухімі аглушаюцца адпаведна ў [ч], [ш’], [ц]	джала [дж], дзівак [дз’], дзынькаць [дз], каледж [ч], ксёндз [ц], рэдзька [ш’] і пад.
Падоўжаныя (падвоенныя) [ж-], [ш-], [ч-], [ц-] ды інш.	Вымаўляюцца як адзін доўгі гук	узбярэжжа[ж-], узвышша [ш-], ламачча [ч-], ванна [н-], рассыпаць [с-] і пад.

зж [жж]: зжоўкнуць, зжывацца, зжарыць, з жаданнем, з жартам, зжаць;
 сш , зш [шш] : замерзши, з шумам, праз шыбу, падvezши, з шышкамі, бясшумна, расшыфраваць;

шс [с'с'] :	смяешся, застаешся, вучышся, рыхтуешся, цешышся;
жс , шс [с] :	парыжскі, пражскі, латышскі, нясвіжскі;
чц [цц] :	у хустачцы, на печцы, пры дачцы, па звычцы, на рэчцы, у вадзічцы;
дч [чч] , тч [ч-] :	адчуць, выкладчык, дакладчык, дасведчаны; час ад часу, адчайна; лётчык, пераплётчык;
дц [цц], [ц'ц'] , тц [цц]:	адцягнуць, на градцы, на кладцы, адціснуць, пад цяжарам, у палатцы, братцы, на вокладцы;
дс , тс [ц] :	гарадскі, Кіславодск, брацкі, заводскі, грамадства;
гк [хк] :	лёгкі, пругкі;
гч [хч] :	магчымасць, берагчы, дапамагчы;
зс, гс [с] :	французскі, пециярбургскі;
чин [чи] :	ручинкі, сцэнічны, сталічны, яечня, смачны, але канечне / канешне.

15. Растворы, з якімі арфаэпічнымі нормамі звязана вымаўленне зычных на стыку прыстаўкі і кораня, на стыку кораня і суфікса:

збудаваць, збегчы, знайсці, узлесак, узбярэжжа, узнагароджанне, узрадавацца, спісаць, скінуць, сфатаграфаваць, бясхмарны, бясхумны, рассмяшыць, расцвісці, роспіс, расшнураваць, абходзіць, адбыць, адпусціць, адсыпаць, падкрэсліць, подпіс, расчасаць, прадбачыць, перадсвяточны; выкладчык, пераплётчык, суседскі, гарадскі, наводчык, лётчык, грамадскі, старасветчына.

16. Прачытайте правільна, улічваючы, што [з] і [с] перад мяккім зычным вымаўляеца мякка:

развітанне, звер, разліць, разбіць, уznімацца, разняць, спазніцца, знікнуць, з людзьмі, з неба, з лесу, з верасня, змяць, уznікненне, змяшаць, змяя, змена; сцежачка, снеданне, чысціць, світанне, свяціць, поспех, песня, рассмяяцца, разнесці, бясследна, уznесці.

17. Як вымаўляюцца шыпячыя перад свісцячымі, а свісцячыя перад шыпячымі:

зжаць, счапляць, сшытак, перапісчык, у сутычцы, на рэчцы, у бочцы, пясчынка, адгрузчык, рэзчык, падмазчык, нясвіжскі, пражскі, смяешся, вучышся.

18. Прачытайце, запомніце запазычаныя слова, у якіх гук г выбухны:

ганак, гарнец, гвалт, гірса, гонты, гуз, гузік, зацугляць, нягеглы, розгі, швагер, мазгі, агрэст, рэзгіны.

19. Спішице, абазначце, як вымаўляюцца выдзеленыя галосныя, зычныя ці спалучэнні зычных.

Узор: з'езд [зъ], згіб [з].

Радасць, ёсць, разжаваць, расшыфраваць, дажджы, прыезджы, паказчык, разносчык, з часам, мужчынскі, вечны, булачная, дакладчык, адчуваць, адчыніць, рыхтуешся, вучышся, магчымасць, легчы, гарадскі, грамадскі, на палачцы, на рэчцы, адважыць, ад'езд, доктар, такт, к гораду, к дзіцяці, раздзел, з дзедам, праз зямлю, пазней, без Сяргея, шчаслівы, песня, расцвісці, звесткі, світанне, смех, раскідаць, мінскі, дзве, пад садам, ад сонца, пад дзень, моладзь, розгі, з іголачкі, не ідзе, вакзал, схема, луг, адрэж, салодкі, восем, просьба.

20. Прачытайце. Правільна вымаўляйце слова *не і без* у загадках:

Крылаў не мае, а лятае; без рук, а вароты адчыняе. Без голасу, а співае, без пугі, а хмара ганяе. Верабей маленъкі, але ўдаленъкі, рук не мае, а вала трymае. Вярхом сядою, на кім – не знаю, знаёмага ўбачу – адразу саскочу. Мае чатыры нагі – не пойдзе, мае пух і пер’е – не паляціць, мае душу, ды не заўсёды. Без рук, без галавы, а маляваць умее. Паложана пячаць, што без жалца не пачаць. Зялёная, а не луг, белая, а не снег, кучаравая, а без валасоў. Без абручоў, без дна поўна бочачка віна.

21. Як вымаўляюцца свісцячыя [з], [с] перад мяккімі зычнымі:

смех, снег, світанне, скінуць, збегчы, схітрыць, схіліцца, згіб, сцвярджаць, след, святло, скіба, спіс, сліва, скіраваць, звіць, зліць, спектр, апладысменты, атмасфера, песня, марозлівы, пяскі, разгінаць, скеміць, сцвярджаць, няўрымлівы;

звесткі з гісторыі, ліў з вядра, выехаў з лесу, зрабілі з бярозы.

22. Як вымаўляеца літара г у наступных словах:

гісторыя, ганак, гонта, геній, герой, гальштук, гарызонт, агрэст, гузік, луг, стог, магчы, легчы, ганьба, бераг.

23. Размяжуйце з'явы акання і якання ў прыведзеных словах:

сакратар, канцэртмайстар, дэнамінцыя, далікатны, царква, гарманічны, танцавальны, характарыстыка, галава, грамада, высакавата, дапамагчы, галасаваць, ганарыцца, вятры, вясна, бяроза, дзяўчына, не трэба, не ведае, без вынікаў, сардэчнасць, адсвятковаць, кнігазабеспячэнне, прысядаць, напярэдадні, сакрэт, каляндар, мячэць.

24. Прачытайце і растлумачце, чаму не заўсёды ў словах неславянскага паходжання адбываецца змена гукаў у першым складзе перад націскам:

мелодыка, балерына, бенефіс, абанемент, вернісаж, апякун, перформанс, легенда, метро, берэт, абеліск, сезон, метровы, медаль, аперацыя, калектыв, каляндар, сяржант, мячэць, брызент, канцылярыя, рысора, цырымонія.

25. Калі змякчаюцца ці не змякчаюцца ў вымаўленні зычныя *đ*, *m*:

дзеці, дзверы, дзве, адвесці, ціха, цётка, цвёрды, тлець, клятве, бітве, дэлегат, медыцина, тэхніка, камандзір, гвардзеец, індзейскі, Індыйскі (акіян), білецёр, манцёр, дзюона, эцюд, накцюрн, Дзяніс, Дзвіна, Барадзіно, Таіці, Тыбет, Тэгеран.

26. Ці змяняюцца *đ* і *m* прыставак (прыназоўнікаў) на дз' і ц', а таксама ў форме давальна-меснага склонаў назоўнікаў на -тва перад мяккімі губнымі:

пад бярозай, падмесці, ад верасу, падвязаць, падбягаць, падбел, падпяваць, пад Петрыкавам, ад Пінска, падпісаць, у Літве, у грамадстве, на брытве, Людміла, Ядвіга.

27. Як вымаўляеца *y*/*ÿ* у наступных словах:

паўза, няўжо, няўмелы, аўдыторыя, лаўрэат, аўкцыён, на ўчастку, ва ўстанове, прэзідым, кансіліум, раўнд, клоўн, ва ўніверсітэце, ва Украіне, да Уладзіміра, да ўрокаў, за ўзгоркам, шоу-праграма, шоу-бізнес, трывумф, фаўна, архіварыус, фрау, Бернард Шоу.

28. Ці супадае напісанне з вымаўленнем:

а) у словах, якія абазначаюць прозвішчы, імёны, геаграфічныя назвы:

на Урале, ва Ушачы, ва Уруччы, артыстка Уланава, на рацэ Уса, па Ургугаі, ва Узбекістане, на Устроні, да Уладзіміра;

б) у запазычаных словах:

ва ўніформе, такі ўнікальны, яна ўніверсальная, ва ўнісон, за ўніверсітэтам, Брэсцкая унія, хвалі ультрагукаўня, выбарчая урна.

29. Як вымаўляюцца спалучэнні галосных у наступных словам:

бібліятэкар, бібліёграф, наадварот, сааўтар, алімпіяды, індывідуальны, ініцыялы, ініцыятар, дылогія, відэафільм, візуальны, акіян, акцыя, акардэніст, аўкцыён, кіяскёр, ажыятаж, сальфеджыя апасіяната, афіцыёз, фae, кліентура, энтузіазм, прыярытэт, аўдыя- і відэазапісы, Токія, Ватэрлоа.

30. Вызначце, на якіх арфаэпічных нормах заснаваны наступныя рыфмы:

а) Ці трапіць штык ва ўпор,

Ці куля ўп'еца ў каску.

Хай знаюсь:

Я памёр,

Памёр за гэту казку.

(A.Кулешоў)

б) Завеi знясіленай млявы лёт.

Ахрыплае рэха прастору не мае.

Застогне ў адчаі на возеры лёд,

Заные ад холаду ціша нямая.

(Р.Барадулін)

31. Прачытайце беларускія вітанні і зычэнні. Звярніце ўвагу на вымаўленне зацвярдзелых зычных. Назавіце сітуацыі, у якіх вы можаце іх выкарыстаць, ахарактарызуйце ўзрост адрасатаў.

Добры дзень вам! Добры дзень! Дабры дзень добрым людзям! Дзень добры! Добра га дня (ранку)! З панядзелкам вас (з аўторкам вас і г.д.)! Здаровен'кі! Маё вам шанаванне! Прывітанне! Вечар добры! Добры вечар вам, ці рады нам?

Будзьце жывы, здаровы! Жыві ты з Богам! Будзьце жывен'кі, здаровен'кі! Бывайце здаровы! Да пабачэння! Дабранач! Добрай ночы, заставайцесь здаровы! Здаровы бывайце, нас не забывайце! Пакуль! Усяго добра! Усяго найлепшага!

32. Паразважайце над пастаноўкай націску ў выдзеленых словах у наступных вершаваных урыўках:

Ізноў да таямніц прыроды / Ад чалавечых таямніц... / Пайду, як у былыя **годы**, / У край лясоў і навальніц; Не ўспаміны і не памінанне. / Як сказаў наш Быкаў: Знак бяды... / Зноў ва ўсіх цяжкое прадчуванне, / Зноў – перадваенныя гады (П.Панчанка); Я праз шумны рапскі лес дажджу / На дарогу, як раку, гляджу, / Па якой сплывае ў небыццё / Адзінокае, як мы, лісцё; Ахвота панскага жыцця, / Ды ўсе не могуць быць панамі. / Шукаем золата, **смяцця** / Не бачым нават пад нагамі; І **прывіды** жылі ў палацах – / Князёва змерлая радня (В.Шніп); Глыбока ў студні боўтнецца вядро... / Затарахціць пашчэпаная корба... / Адзін глыток – і **існуе** дабро, / І жыць на свеце хораша і добра (У.Някляеў); І пад жудасным **цяжарам** / Утрываць немагчыма. / **Існую**, нібы спражана, -- / Зёлка кажа вачыма (Ю.Голуб); Пабліскуваюць зоркі, пагоны. / Тут карты, віно – **пакрысе**... / **Нібыта** ў агульным вагоне / Кудысьці мы едзем усе; Я рад, Пустата, нашай стрэчы, / Мне добра ў абдоймах тваіх. / У гэты **бясклопатны** вечар / Забуду на ўсё і на ўсіх.

(В.Жуковіч)

32. З якой мэтай аўтары ў мастацкіх творах выкарыстоўваюць адхіленні ад арфаэпічных нормаў?

I. – Алена Зайчыкова, мабуць, – першая гоніць цягучую маўклівасць Ганна.

– Мабуць, Алена...

– От, любіць вішчаць... Шлахоткі страх баіцца!.. – Яна раптам упікае: – А вы і рады!

(I.Мележ)

II. Дзед Цыбулька: А чаму гэта ўрбанізацыя стала нездаровай і на жаль?

Ломцеў: Ух ты, а ён – эрудзіт!

Дзед Цыбулька: Зараз разбяромся, хто ерундзіт.

(A.Макаёнак)

III. Памятаеш, мы ездзілі да развалінаў старога замка і ты чытала мне там вершыкі Барана і Шулера? У нас цяпер дзейнічаюць курсы дэкламацыі, твае сяброўкі Зося і Марыя займаюцца там і на Каляды будуць выступаць у дабрачыннай вечарыне ў жаночай гімназіі.

(Л.Рублеўская)

33. Пастаўце націскі ў наступных словах, адзначце магчымыя варыянты маўлення некаторых слоў:

жыхар, гербавы, партэр, адзінаццаць, паспытаны, каталог, квартал, някідкі, празорлівы, прывід, камбайнер, камбала, каменны, дыспансер, туманы, творог, арахіс, арахісавы, захарап, інсульт, іскра, бахчавы, братасца, бульбяны, навіна, грамадзянін, пакрысе, садавіна, спіна, спадкаемец, эксперт, экспертны, спакусіцца, трывіх, ракушка, нібы, пуловер, металургія, індустрыйя, гастрономія, бюракратыя, хіба, аднастайны (сказ), цяжкі, фартух, прыяцель, генезіс, індустрыйя, вусы, прачытаны.

34. Колькі націскаў маюць наступныя слова:

філалагічны, бібліятэказнаўчы, шматфарбны, агульнапрыняты, аўтамабільна-дарожны, тэхсарактар, намдырэктара, панаабчышчаць, волевыяўленчы, колера-музычны, мовазнаўства, архітэктонаіка, поліфанізацыя, інструментазнаўца, мембрафоны, радыё- і тэлепастаноўка, чатырохгалосны, музычна-адукацыйны, рytma-інтанацыйны, рознатэсітурны, дуадэцыма.

ПРАВЕР СЯБЕ

- Што вывучае арфаэпія?
- Якія асаблівасці вымаўлення звонкіх, глухіх, свісцячых, шыпячых? У якіх пазіцыях звонкія аглушаюцца, а глухія азванчаюцца?
- Як вымаўляюцца галосныя ў моцных /слабых пазіцыях?
- У чым асаблівасць вымаўлення ненаціскных галосных А, О, Э пасля цвёрдых зычных? Пасля мяккіх зычных?
- Як вымаўляюцца спалучэнні зычных у беларускай мове?
- Якія зычныя складаюць асаблівасць беларускага літаратурнага вымаўлення?
- Якія зычныя і ў якіх пазіцыях асімілююцца па мяккасці?
- У якіх пазіцыях адбываецца асіміляцыя шыпячых і свісцячых, выбухных і афрыкат?
- Якія асаблівасці вымаўлення зычных на стыку слоў у звязной мове?
- Якія адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення магчымыя ў мове асобных носьбітаў? Назавіце прычыны парушэнняў нормаў? Прааналізуйце ўласнае вуснае маўленне і назавіце прычыны адхілення ад нормаў.

**Раздел II. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ**

Тэма 3. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання

1. Прачытайце, выпішыце слова, якія называюць паняцці са сферы культуры. Карыстаючыся лексікаграфічнымі даведнікамі, удакдадніце мову-крыніцу, з якой запазычана тое ў іншае слова, а таксама семантыку слоў:

экскурсія, студэнт, алеаграфія, этнографія, градацыя, гальштук, вернісаж, прэйскурант, каталагізацыя, рыторыка, дублёр, матч, харэограф, скотч, брыльянт, амплуа, маркетынг, барэльеф, калізія, кансіліум, пэндзаль, цэнзура, журы, фуэтэ, пано, благаславенне, чало, сальфеджыя, ганак, чамадан, эўрыка, соцыум, мулінэ, араторыя, экзэмпляр, сінтаксіс, барабан, крытыка, экслібрис, трэнінг, віньетка, архіварыус, балетмайстар, абітурыент, культуралогія, інцыдэнт, рэзюмэ, рэжысёр, джаз, ваяж, паштэт, юны, прэм'ера.

2. Запішыце да кожнага назоўніка – назвы асобы мужчынскага полу паводле роду дзеянасці па два адпаведныя назоўнікі жаночага роду, каб адзін з іх называў жонку, а другі – дачку. Узгадайце назвы мастацкіх / фальклорных твораў, у якіх дзеянічаюць названыя асобы, кшталту “Бандароўна” – дачка бондаря, паэма Янкі Купалы:

бондар, ткач, поп, ляснік, кароль, князь, цар, войт.

3. Дайце азначэнне варварызмаў і экзатызмаў, прывядзіце прыклады ахарактарызаваных моўных з’яў. Калі слова *дранік* можа выступаць у ролі экзатызма, а слова “Беларусь”, “МАЗ”, “Мілавіца” ў ролі варварызмаў?

4. Прачытайце, вусна акрэсліце лексіка-семантычныя групы назоўнікаў, якія адносяцца да спрадвечнабеларускай лексікі. Раствумачце значэнне слоў, якія складаюць групу лексікі роднасці і свяяцтва.

вуж, веліч, мара, спёка, здрок, змрок, снягір, вабіць, туляцца, ласка, клюпат, бараніць, бацька, швагер, залоўка, вячысты, ганаровы, бацька, знахар, дранікі, дзейнік, выказнік, бадзёры, гумно, адрына, лясун, ваўкалак, глог, парэчкі, ісці, дранікі, араты.

5. Дайце азначэнне запазычаных слоў. Запішыце беларускія слова, якія ўтварыліся на базе прыведзеных слоў іншамоўнага паходжання:

культура, яzmін, бульба, шыфр, пашпарт, афарызм, метр, група, каляндар, фонд, маніторынг, каталог.

6. Прачытайце, ахарактарызуйце лексіку прыведзеных урыўкаў з пункту погляду паходжання. З тэксту п. а) выпішыце спрадвечнабеларускія слова і растлумачце іх значэнне; з п. б) выпішыце запазычаныя слова і растлумачце іх значэнні:

а) Пасты заканчваліся святочнымі днямі, якім спадарожнічалі абрадавыя дзеісты, тэатралізаваныя прадстаўленні, гульні і шодры святочны стол. Найболыш багатым быў стол на Вялікдзень, Радаўніцу, Сёмуху (Духа, Троіца), Спас, Дзяды, Васілле (Новы год). Прычым кожнаму святу адпавядала пэўная ежа, цэлы набор страў. У прыватнасці, на посную куццю (перед Раством) іх было не менш сямі, у тым ліку аўсяная поліўка ці кісель, хлебны квас, аладкі з мёдам ці малаком, бліны, рыба, клёцкі і, нарэшце, сама каша з мядовай сытай. На шчодрую куццю на стол падаваліся, апрача таго, разнастайныя скаромныя стравы – мяса, нярэдка смажанае парася, каўбасы, бліны з салам, боршч з мясам і інш. (В. С. Цімоў);

б) Беларускі фальклор (англ. *folklore* — народныя веды, народная мудрасць) -- сукупнасць розных відаў народнага мастацтва беларусаў, такіх як вусна-паэтычная творчасць, народная музыка, танцы, разнастайныя віды прыкладнога мастацтва, народны тэатр. Пераважна ўжываецца для абазначэння мастацтва слова — вусна-паэтычнай творчасці.

Разам з тым, фальклор разумеецца не толькі як сукупнасць жанраў вуснай народнай творчасці, але і як сістэма поглядаў на навакольны свет, традыцыйная духоўная культура ў цэлым у шматлікіх яе выяўленнях. Таму фальклор знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад міфалогіі, абраданасці, мовы і г. д., а самі фальклорныя жанры разглядаюцца не толькі ў мастацкім аспекте, але і як функцыянальны складнік народнага жыцця.

На працягу многіх стагоддзяў фальклор жыў у асяроддзі сваіх стваральнікаў, чуйна рэагуючы на ўсе змены, што несла з сабой гісторычнае развіццё і ў быще, і ў светапоглядзе, і ў сацыяльных стасунках. Фальклор — мастацкі летапіс народа, але гэта толькі адна, прычым не самая галоўная яго функцыя. Ён — захавальнік працоўнага вопыту, які перадаваўся з пакалення ў пакаленне, і ў той жа час узбуджальнік творчай энергіі, новых ідэй і нават

пэўных тэхнічных рашэнняў, якія з цягам часу рэалізоўваліся ў адпаведных умовах. Вусна-паэтычная творчасць замацоўвала многія маральна-этычныя нормы, якія рэгулявалі адносіны людзей у грамадстве і ў сям’і. Дзякуючы гэтым нормам чалавек доўгі час жыў у супадзі з прыродай, абагаўляў і абараняў яе, ахоўваючы тым самым сваё асяроддзе існавання. Сямейная абрадавая паэзія, шматлікія прыказкі і прымаўкі і многія іншыя творы былі накіраваны на ўмацаванне сям’і і сямейных адносін, на выхаванне новых пакаленняў у адпаведнасці з высокімі нормамі і патрабаваннямі народнай маралі.

(*Беларускі фальклор. Хрэстаматыя*)

7. Спішыце тэкст. З дапамогай “Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы” вызначце па 5-10 слоў спрадвечнабеларускіх (падкрэсліце прамой рыскай) і 5-10 запазычаных (падкрэсліце хвалістай рыскай).

7.1. Больш як чвэрць стагоддзя працуе Ніл Гілевіч у літаратуре. За гэты час ён стварыў больш дваццаці паэтычных зборнікаў, кожны з якіх у той ці іншай меры адлюстраваў на сваіх старонках не толькі паэтычнае развіццё таленту, але час і жыццё народа, думы і парыванні грамадзяніна. Наогул трэба сказаць, што ў паэзіі Ніла Гілевіча ў вельмі выразнай форме знайшлі выяўленне грамадзянскасць, скандэнсаваная сацыяльнасць, аб чым сведчаць яго шматлікія лірычныя і ліра-эпічныя творы і асабліва ягоныя сатыра і гумар, у якіх паэт мае свой непаўторны голас, свой характэрны смех і сваю іронію. Сіла ягоныя пагарды і выкryцця такая вялікая, а смех такі з’едлівы, што часам здзіўляе ягоная здольнасць праходу да вельмі шчырай замілаванасці, дабрыні і пранікнёнаса лірызму ў вершах і паэмах іншага характару, у лірычных творах, дзе Ніл Гілевіч паказвае зусім іншыя грані свайго таленту. Гэтыя два розныя бакі яго творчасці знітоўваюцца адной моцнай, я сказаў бы, высакароднай якасцю, якую можна вызначыць як фальклорную, вельмі народную, што ідзе з самых вытокаў беларускага жыцця, з яго нацыянальнага характару і ягоныя гісторыі. (*В. Быкаў*)

7.2. У працэсе вакальна-харавых практикаванняў важным момантам з’яўляюцца правільныя судносіны паміж працай над асобнымі навыкамі ці прыёмамі і аб’яднаннем гэтых навыкаў у адзіны комплекс выяўленчых сродкаў мастацкага выканання. Правільны падбор практикаванняў дапамагае выпрацаваць і замацаваць кожны элемент паасобку, а таксама замацаваць комплекс гэтых навыкаў і ўменняў у іх сукупнасці. Неабходна ўлічваць, што нельга зводзіць практикаванні толькі да работы над асобнымі навыкамі, так як пры гэтым будзе

адсутніцаць неабходная сувязь і каардынацыя паміж імі. Аднак непрыдатным з'яўляецца і выключна цэласны падыход да вырашэння задач вакальнага навучання: вучыць адразу ўсяму, не замацоўваючы асобныя элементы голасаўтварэння. Гэта прыводзіць да адсутнасці тэхнічнай дакладнасці ў работе голасаўтваральнага апарату. Як жа трэба вырашаць гэтую праблему ў вакальным выхаванні навучэнцаў? Мастацтва спеваў патрабуе авалодання складаным комплексам мастацка-тэхнічных элементаў. Дасягаецца гэта шляхам фіксацыі ўвагі на канкрэтнай вакальна-тэхнічнай задачы. Пры гэтым мэтанакіраваны матэрыял, які паступова ўскладняецца, будзе спрыяць замацаванию асобных навыкаў.*(Паводле С. Максімава)*

7.3. Персанал устаноў культуры – гэта катэгорыя работнікаў, якім у сілу іх здольнасцяў, прафесійных ведаў і ўменняў, вопыту і кампетэнтнасці даручана ажыццяўляць дзейнасць устаноў адукцыі і кірауніцтва імі. У персанале, занятым у сферы культуры, вызначаюцца кіраунікі, на якіх ускладаецца арганізацыя, планаванне, кантроль і іншыя функцыі менеджменту ва ўсёй яго паўнаце па лініі адміністрацыйнага падначалення, спецыялісты, што ажыццяўляюць функцыянальнае кірауніцтва – выпрацоўку і рэалізацыю рашэнняў па найважнейшых кірунках зместу работы (мастацкі кіраунік, галоўны рэжысёр, старшы метадыст і г.д.), а таксама тэхнічны і малодшы персанал (сарактары, машыністкі, вахцёры і г.д.). У сваю чаргу, кіраунікі адрозніваюцца па ўзроўні кіравання: найвышэйшае (узровень федэральны і суб'екта федэрацыі), сярэднє (рэгіональны і гарадскі ўзровень) і ніжэйшае звязно (узровень устаноў культуры і іх падраздзяленняў).*(Паводле Г. Тульчынскага)*

7.4. Сацыяльная абарона насельніцтва – адзін з найважнейшых кірункаў дзяржаўнай палітыкі ў нашай краіне. На Случчыне мэтанакіраваную работу па сацыяльнай абароне і падтрымцы розных катэгорый грамадзян праводзіць упраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама. Для аказання насельніцтву сацыяльных, бытавых, рэабілітацыйных і псіхалагічных паслуг у тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва працуюць аддзяленні дзённага знаходжання інвалідаў, кругласутачнага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў, тэрміновага сацыяльнага абслугоўвання, сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі. 206 сацыяльных работнікаў тэрытарыяльнага цэнтра абслугоўваюць 1 819 пажылых грамадзян і інвалідаў. Яны акружаюць сваіх падапечных увагай, цеплынёй, дапамагаюць ім і справай, і добрым словам. У аддзяленні кругласутачнага

знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў знаходзіцца 31 чалавек, створаны добрыя ўмовы для праўжывання. 24 маладыя інваліды наведваюць аддзяленне дзённага знаходжання ў цэнтры, у якім дзейнічаюць гурткі па інтэрэсах, рэабілітацыйна-працоўная майстэрня, арт-студыя, клубы «Надзея», «Пілігрымы», «Імяніннік». Спецыялісты аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў праводзяць работу па падрыхтоўцы да самастойнага жыцця маладых людзей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця. (В. Бойка)

7.5. Саломапляценне з'яўляецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў старажытных народных промыслаў, яно зааймае сёня ў мастацкай прамысловасці даволі значнае месца. Здаўна ў сялянскім побыце ўжываліся самыя разнастайныя вырабы: каробкі, шыяны, сявенькі, лубкі, гарцы, лапці, капелюшы, цацкі, дэкаратыўныя аздобы. Утылітарныя вырабы – каробкі, лубкі, шыяны – ужываліся для захавання збожжа, муکі, розных рэчаў. Незалежна ад форм і велічыні саламянага посуду ў аснове яго стварэння ляжаў адзін тэхнічны прыём – перапляценне саламянага жгута палоскай лазы ці арэшніку. Зграбныя формы, прыгожы рытмічны ўзор паверхні. Які ствараўся залацістай саломкай і карычневымі палоскамі лазы, надавалі гэтym утылітарным вырабам пэўныя мастацкія якасці. Аднак найбольш выразна гэтыя якасці саломкі прайвіліся ў вырабах пластычнага і дэкаратыўнага харектару. З саломы рабілі розныя цацкі ў выглядзе фігур чалавека, жывёл, птушак. Шырокое распаўсюджанне набылі плеценыя шкатулкі розных форм і памераў. (М. Шкут)

7.6. Традыцыйна ў краязнаўчай бібліяграфіі дзіцячай літаратуры складіся наступныя асноўныя разнавіднасці бібліяграфічных дапаможнікаў: універсальныя паказальнікі “Што чытаць пра ... край”; тэматычныя; бібліяграфічныя і персанальныя краязнаўчыя даведнікі. У цэлым сістэма краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў па дзіцячай літаратуры ідзе па шляху “дарослай” краязнаўчай бібліяграфіі, хаця складальнікі і хацелі адлюстраваць спецыфіку ў тэматыцы і проблематыцы дапаможнікаў, адборы імёнаў, падзей, матэрыялаў для чытання. Да моманту перабудовы гэтая сістэма складалася (хаця і не ва ўсіх галінах) і была прадстаўлена асноўнымі тыпамі дапаможнікаў (паказальнік, спіс, агляд), а таксама іх разнавіднасцямі (памятка, размовы пра кнігі, методыка-бібліяграфічныя матэрыялы, календары знамянальных і памятных дат і інш.). (А. Тамашава)

7.7. Цудоўная сцэнічная «Мяцеліца» была створана адным з патрыярахаў нацыянальнай харэаграфіі А. Рыбалчанкам у танцавальным калектыве гомельскага Палаца культуры чыгуначнікаў. У ёй пастаноўшчык захаваў і

развіў кожны з кампанентаў фальклорных скокаў, звязаўшы іх адзінай фабулай. Матыў нырання пар пад рукі адзін аднаму пераўтварыўся ў калейдаскоп разнастайных варыяцый на гэтую тэму. Вярчэнне за рукі пераўтварылася ў разнастайныя вярчэнні цэлых груп танцораў, якія ўтвараюць складаны дынамічны малюнак. Удала выкарыстоўваліся ў сцэнічнай пастаноўцы і традыцыйныя атрыбуты – ручнікі, роля якіх пераасэнсоўвалася. Наяўнасць жа дакладнай драматургічнай асновы сюжэтнага тыпу, трохчастковая форма пабудовы, рэжысёрская аформленасць мізансцэн, эмацыйнае і тэхнічнае нарастанне да кульмінацыі ў фінале – усё гэта было плёнам уласнай думкі балетмайстра, заснаванай на веданні законаў сцэны. (*Паводле Ю. Чурко*)

7.8. Вывучэнне музейных прадметаў, якое ляжыць у аснове работы па камплектаванні, уліку, захаванні фондаў і кансультатыўнай работы, адначасова мае самастойнае значэнне, уключае азначэнне (атрыбуцыю), класіфікацыю і сістэматызацыю, інтэрпрэтацыю прадметаў.

Паняцце “вывучэнне музейных прадметаў” вельмі блізкае да паняцця “вывучэнне гістарычных крыніц”. Адрозніваецца толькі аб’ём паняцця ”інтэрпрэтацыя”. Крыніцаведы-гісторыкі задачай інтэрпрэтацыі прадмета ставяць яго вытлумачэнне як крыніцу ведаў. Музэязнаўцы вытлумачваюць прадмет не толькі як крыніцу ведаў, але і як крыніцу эмоцый, як культурную каштоўнасць у цэлым, ацэньваюць атрактыўныя ўласцівасці прадмета. (*Паводле В.Херберта*)

7.9. Адной з найважнейшых сфер уключэння музыкі ў мастацкае жыццё Беларусі быў тэатр. Традыцыі выкарыстання музыкі ў тэатральных пастаноўках здаўна склаліся ў еўрапейскай культуры і былі звязаны з антычнай драмай, сярэднявечнай містэрыяй і іншымі відамі старажытнага тэатра. На Беларусі гэтыя традыцыі ўвасобілі і адлюстравалі ў розных тэатральных формах – батлейцы, школьнім і прыватнаўласніцкім тэатры.

Батлейка – гэта старажытны тэатр лялек, звязаны сваім паходжаннем з заходнімі містэрыямі. На Беларусь ён трапіў у XVI ст. Сюжэты батлейкі былі заснаваныя на біблейскай і евангельскай тэматацыі, а таксама народна-жанровых матывах. Дзеянне адбывалася у спецыяльна пабудаваным двухпавярховым доміку з вежачкай-мезанінам, канструкцыя якога адпавядала сюжэтнай іерархіі: на самым верхнім “узроўні” разыгрываліся сцэнкі са святога пісання пра Адама і Еву, нараджэнне Ісуса, на сярэднім распавядалася пра злачынствы цара Ірада, а ў самым нізе ставіліся сцэнкі з народнага побыту.

(*Паводле В.У. Дадзіёлавай*)

8. Выпішыце з тэксту запазычаныя слова, падкрэсліце прыметы запазычаных слоў, адзначце, з якой мовы слова запазычана, вусна растлумачце іх значэнне. Пры выкананні задання карыстайцесь “Слоўнікам іншамоўных слоў” А.М. Булыкі (2005).

8.1. У чым феномен творчасці нашага славутага земляка, ураджэнца Оршы? Уладзімір Караткевіч – заснавальнік беларускага гістарычнага рамана. Менавіта Караткевіч упершыню аздобіў беларускую літаратуру дэтэктывным жанрам. Няскончаны раман пра падзеі 1863 года на Беларусі “Каласы пад сярпом твайм”, гістарыясофскі раман “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” – гэта зусім новы для айчыннай літаратуры стыль мыслення, стыль выкладання, стыль пісьма… Зусім новыя і разнастайныя сюжэтныя ходы, новая гістарычная канцэпцыя, новы мастацкі рытм… Праўда і ілюзія. Упершыню ў мастацкі ўжытак шырока ўведзеныя матэрыялы хронік і летапісаў, парафразы біблейскіх тэкстаў, варыяцыі ў розных кантэкстах біблейскіх выразаў і народных выслоўяў. А “Сівая легенда”, “Цыганскі кароль”, “Паром на бурнай рацэ”… Можна доўга пералічаць. Глыбоке, дасканалае веданне фактаў, падзей, рэалій часу. Веданне мастацства, этнографіі, архітэктуры, фальклору, літаратуры. Сусветных і беларускіх. Віртуознае валоданне сюжэтам, фабулай. І – мастацкая “рэканструкцыя” часу, сацыяльнага і побытавага каларыту, псіхалогіі людзей, самасвядомасці. Жывы подых часоў, водар жыцця. Тоё, што даецца творчай інтуіцыяй, мастакоўскімі зрокам, слыхам, усімі чуццямі, культурай ведаў – і генний памяццю, генний культурай, генезісам маральнага “Я”. Тым, што не сёння з’явілася, мела гістарычны шлях, перадавалася гадамі, стагоддзямі, у пэўных свядомасных, ситуацыйных, падзейных, сацыяльных умовах.(Н. Фенчанка)

8.2. Спецыяльныя практикаванні і папеўкі падбіраюцца згодна з узорчынem пеўчага развіцця навучэнцаў і ўскладняюцца паступова ў працэсе навучання. Першай умовай сістэмы вакальна-харавых практикаванняў з’яўляецца выхаванне свядомых адносінаў навучэнцаў да вучэбных задач, якія ставяцца ў працэсе практикавання. Другой умовай сістэмы практикавання з’яўляецца паступовае і паслядоўнае ўскладненне вучэбных задач. У працэсе практикаванняў шлях ад простага да больш складанага, ад зразумелага, даступнага – да больш цяжкага. новае практикаванне павінна быць звязана з папярэднім, абапірацца на яго і рухацца далей. Трэцяй умовай сістэмы практикавання з’яўляецца ўлік асаблівасцяў самога працэсу ўтварэння навыкаў.

Новая песня, новае практикаванне, новая задача пры паўтарэнні вядомага матэрыялу, новы метадычны прыём у замацаванні навыкаў, эмацыянальнасць кіраўніка – усё гэта садзейнічае падтрыманню цікаласці ў працэсе работы. Чацвёртая ўмова – разнастайнасць заданняў, пераключэнне ўвагі навучэнцаў у працэсе практикаванняў з аднаго практикавання на іншае, ахоп цэлага комплексу заданняў. (*Паводле Т. Растаргуевай*)

8.3. У задачы менеджара па рабоце з персаналам уваходзіць зрабіць работнікаў здольнымі да сумесных дзеянняў, надаць іх намаганням эфектыўнасць і выніковасць, зменшыць уласцівія людзям індывідуальныя недахопы. Асабліва цяжка працаваць творчымі, якіх нельга прымушаць пастаянна справаздачыцца за кожны крок. На менеджару таксама ляжыць адказнасць за ацэнку работы супрацоўнікаў, вызначэнне неабходнага узнагароджання за вынікі работы, арганізацыю дзеянасці і контроль за яе ажыццяўленнем, вырашэнне канфліктных ситуаций і выпрацоўку кампрамісных рашэнняў і г.д. Арганізацыя работы з персаналам уключае ў сябе выпрацоўку кадравай палітыкі, падрыхтоўку, падбор і расстаноўку кадраў, іх ацэнку, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі, стымуляванне, фарміраванне і развіццё матывацыі. (*Паводле Г. Тульчынскага*)

8.4. Неад'емнай часткай дзяржаўнай палітыкі з'яўляецца сацыяльная падтрымка ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў, асоб, якія пацярпелі ад наступстваў войнаў, адзінокіх пажылых людзей і інвалідаў. Вядзенца пастаянны маніторынг сістэмы сацыяльнай, што, у канчатковым выніку, дазваляе ўдасканальваць сістэму паўсядзённай дзеянасці ўсіх зацікаўленых бакоў, павышаць яе эфектыўнасць за кошт узмацнення адреснай накіраванасці. Прадпрыемствы і арганізацыі аказвалі дапамогу ветэранам у рамонце кватэр і дамоў, гаспадарчых пабудоў, апрацоўцы прысядзібных участкаў. У рамках праграмы «Саўдзел у лёсе» ў мультымедыйным цэнтры раённай бібліятэкі адбыўся кіналекторый «Сінема — адкрытае акно». Праведзена дзевяць сустрэч, дзе інваліды мелі магчымасць пазнаёміцца з навінкамі беларускага і замежнага кіно. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі з Лепельскага раённага таварыства інвалідаў і Расійскага таварыства інвалідаў г. Балахна Ніжагародской вобласці на працягу года абмяркоўвалі розныя тэмы падчас чатырох скайп-канферэнций: «Мы разам», «Сям'я — маленькая дзяржава», «Традыцыі і абрады Беларусі», «Талерантнасць». У сельскіх бібліятэках арганізоўваліся акцыі міласэрнасці «Добры дзень у вашу хату», «Мы разам з вамі»; візіт дабрыні «Перадай дабро па

крузе»; гадзіна міласэрнасці «Для вас адкрыты нашы дзвёры і сэрцы». (Y. Шаўчэнка)

8.5. Па матывах дэкору і харектары кампазіцыі маляваныя дываны падобныя на тканыя і вышываныя насценныя дываны, але менш працаёмкі і выступалі як танны іх заменнік. На сыштае з двух кавалкаў палотнішча даматканага льнянога палатна памерамі прыкладна 1,5 x 2 м, афарбаванае ў чорны колер, наносілі асноўныя дэталі малюнка (часам ужывалі выразаныя з паперы трафарэты), падмалёўку дробных дэталей і нанясенне светлаценяў рабілі ад руکі. У некаторых рэгіёнах выпрацаваліся мясцовыя варыянты кампазіцыі і дэкору. Адметнымі мастацкімі асаблівасцямі вызначаюцца маляваныя дываны поўначы Беларусі (Мядзельскі, Вілейскі раёны Мінскай, Пастаўскі, Шаркоўшчынскі, Глыбоцкі, Міёрскі, Докшыцкі раёны Віцебскай вобласці). Кампазіцыя іх звычайна ўяўляе размешчаны ў цэнтры букет кветак у вазе, кошыку ці перавіты стужкай, акаймаваны па краях гірляндай з кветак і лісця або скіраванымі да цэнтра букетамі, рассыпанымі па ўсім полі. Часта ў кампазіцыю ўключаліся выявы птушак — ластавак, галубоў, паваў, зязуль, а таксама ініцыялы аўтараў ці заказчыкаў. Спарадычна па ўсёй Беларусі сустракаліся маляваныя дываны сюжэтна-тэматычнага харектару, якія ў наўна-рэалістычным стылі адлюстроўвалі сцэнкі катання на лодках, сустрэчы ці развітанні закаханых, архітэктурныя пейзажы і інш. часта ў акаймоўцы арнаментальна-раслінных узораў (творы Я.Драздовіча). (*Я. Сахута*)

8.6. Як і асобныя людзі, што ўтвараюць грамадства, так і сацыяльныя органы, уключаючы бібліятэкі, адыгрываюць усталяваныя ролі, прычым іх межы вызначаюцца культурай і інстытутамі, якія яе ўтвараюць. Традыцыйная роля бібліятэкі як часткі камунікацыйнай сістэмы заключаецца ў захаванні і перадачы культурнай спадчыны. Бібліятэка можа перадаваць каштоўнасці і іншых культурных сістэм – і яна, сапраўды, павінна гэта рабіць, -- але калі бібліятэка вельмі адыходзіць ад сістэмы каштоўнасцей сваёй культуры, яна абавязкова апынецца ў цяжкім стане. Такім чынам, бібліятэка адлюстроўвае пэўныя “светапогляд”, “парадыгму”, па тэрміналогіі Томаса Куна, або “імідж”, згодна з Кенетам Боўлінгам. (*Паводле Джэс Х. Шыра*)

8.7. У адных выпадках пастаноўшчык, які ўзяўся за распрацоўку таго ці іншага танца, ускладніў і разнастайней рухі, якія ўваходзяць у яго лексіку, імкнучыся пры гэтым захаваць стылявыя асаблівасці арыгінала, не ўносячы ў яго іншародных элементаў. Паказальнай ў гэтих адносінах з'яўляецца шмат гадоў таму сцэнічная распрацоўка Л. Алексютовіч “Полька-вязанкі”, якая бытавала ў вёсцы

Лань Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. Танец, які выконваўся з прыпейкамі, атрымаў сваю назну ад спосабу пабудовы: фігуры танца спалучаюцца, “вяжуцца” жартоўнымі выкрыкамі і прыпейкамі, змест якіх дзяўчата ілюструюць рухамі, звяртаючыся да гледача ці адзін да аднаго. У першапачатковым выглядзе, да яе мастацкай распрацоўкі, “Вязанка” будавалася ў асноўным на адным найпрасцейшым руху полькі. Працуючы над сцэнічнай пастаноўкай, харэограф увяла ў яе разнастайныя полечныя варыянты: “З прысядамі”, “З драбушкай”, “Трасуху” і г.д., пабудаваўшы кожнае з кален на новым руху і не змяняючы істотна кампазіцыі прасторавага малюнка. (Паводле Ю. Чурко)

8.8. Задачам выкарыстання музейных фондаў служаць кансультатыў, якія праводзяцца супрацоўнікамі фондавых аддзелаў. Кансультатыў палягчаюць непасрэдны доступ да фондаў супрацоўнікам дадзенага музея, іншых музеяў, архіваў, бібліятэк, работнікам навукі, мастацтва, адукацыі, навучэнцам. Яны вельмі разнастайныя.

Кансультатыў даюць агульную характарыстыку фондаў: іх зместу, складу, структуры. Такія кансультатыў часцей за ўсё цікавяць супрацоўнікаў фондавых аддзелаў музеяў, работнікаў архіваў і бібліятэк, навучэнцаў ВНУ.

Іншыя кансультатыў накіраваны на характарыстыку канкрэтнага музейнага збору, калекцыю або асобныя яе прадметы. У гэтым звычайна маюць патрэбу супрацоўнікі экспазіцыйных аддзелаў, аддзелаў навуковай пропаганды, гісторыкі-крыніцаведы.

(Паводле В.Херберта)

8.9. У адрозненне ад іншых партытур геніяльнага італьянскага маэстра, «Аіда» — манументальная опера, якая дае ўяўленне пра «вялікі стыль». У цэнтры спектакля — не толькі класічны любоўны трохкутнік (Аіда — Радамэс — Амнерыс). Гэта твор пра жорсткія і трагічныя ўзаемадачыненні чалавека і дзяржавы, таму пастаноўка шматнаселеная і вялікую ролю ў ёй адыгрываюць масавыя сцэны і хары. Невыпадкова папярэдняя версія оперы, ажыщёўленая ў Мінску Ларысай Александроўскай, не сыходзіла з нашай сцэны больш за 50 гадоў. «Аіда» — спектакль-візітоўка, пастаноўка-талісман, у якой змяніліся некалькі пакаленняў выканаўцаў.

Адметнасць апошняга прачытання вердзіеўскай оперы (і гэта адразу пазіцыянуала пастановачная група) — у звароце да эскізаў дэкарацый і касцюмаў, зробленых вядомым сцэнографам, народным мастаком Беларусі Яўгенам Чамадуравым падчас пастаноўкі «Аіды» ў Бухарэсце ў 1953 годзе. Сам

мастак лічыў, што перад ім «стаяла задача зрабіць вялікі парадны спектакль, прызначаны для асабліва ўрачыстых дзей».(Т.Мушынская)

9. Перакладіце слова з рускай мовы на беларускую і вызначце асаблівасці асваення запазычаных слоў у беларускай мове.

Аккордеон, аудитория, декламировать, Григорий, Евгений, архивариус, дивертисмент, жюри, дисквалификация, иероглиф, конституция, минимум, полиглот, паритет, факультет, шрифт, координация, архитектура, вернисаж, коеффиціент, дискета, компьютер, абонент, автореферат.

10. Падбярыце да запазычаных слоў спрадвечнабеларускія сінонімы.

Адукацыя, аранжарэя, аргумент, афарызм, аратар, апладысменты, аркуш, дыкцыя, рэзюмэ, маёntак, фігура, арфаграфія, аўдыенцыя, фрукты, эксперымент, антыкварны, карэктны, вакантны, манумент, фантом, фіяска, вібрыраваць, гуманны, традыцыя, фіксаваць, інцыдэнт, аналіз, эффект, маштаб, утрыраваць, арфаэпія, архітэктар.

11. Напішыце сачыненне-мініяцюру на тэму “Мая прафесія”, выкарыстоўвайце культуралагічныя тэрміны іншамоўнага паходжання.

12. Адшукайце памылкі ва ўжыванні запазычаных слоў і вызначце іх прычыны. Выпраўце іх і запішыце сказы правільна.

1. У п'есе “Хто смяецца апошнім” Зёлкіну адразу даецца міэрная харкторыстыка. 2.“Трывожнае шчасце” – гэта пенталогія беларускага жыцця. Раман складаецца з пяці аповесцяў. 3. Студэнтам, якія спазніліся на рэпетыцыю, было запратэставана з’яўляцца на сцэну. 4. У канцы святочнай вечаныны Леанід Дранько-Майсюк распісаўся для аўтографаў на кнігах.

13. Запоўніце табліцу, запішыце ў адзін слупок тэрміны агульнанавуковага ўжывання, а ў другі – вузкаспецыяльныя. З якіх моў запазычаны выпісаныя слова? Ці маюць яны спрадвечнабеларускія адпаведнікі? Падмацуйце адказ прыкладамі, па магчымасці адзначце прыметы запазычання.

Тэрміны агульнанавуковага ўжывання	Вузкаспецыяльныя тэрміны

14. Выпішице з тэксту слова іншамоўнага паходжання; пасля кожнага слова ў дужках запішице, з якой мовы яно запазычана (карыстайцяся “Слоўнікам іншамоўных слоў” А.М. Булыкі, 2005 г.), семантычна не асвоеные вамі слова растлумачце з дапамогай гэтага ж слоўніка.

Найбольш яркай і найбольш паказальнай этнічнай адзнакай кожнага народа з'яўляецца яго мова. Таму што гэта створаная ім самім адметная ўніверсальная форма ўсёй яго духоўнай культуры, усіх усведамленняў і пачуццяў яго прадстаўнікоў, агульная радзімая адзнака кожнага з іх, нарэшце, пастаянны сродак іх узаемасувязі як у прасторы, так і ў часе. Адным словам, мова ёсьць “адзежа душы” народа (Ф. Багушэвіч). Яна – самы першы грамадскі набытак любой этнічнай супольнасці людзей на пачатку яе складвання. Яна з'яўляецца і самай апошняй рэліквіяй народаў, якую ахвяруюць яны гісторыі, развітваючыся са сваімі этнічнымі традыцыямі.(A. Крывіцкі)

15. Якія назвы танцаў, музычных інструментаў можна вызначыць як слова-экзатызмы і чаму:

Каму патрэбнае “Поле-полечка”,
Каб у душы запал закіпей,
А мне – “Купалінка”,
“Перапёлачка”,
І звон цымбалны,
І дудкі спеў.

Каму – “Лезгінка”,
“Гапак”
Ці “Хора”,
Каб у вандроўках быў лёгкім кро,
А мне найлепей,
Каб быць у гуморы, --
“Мікіта”,
“Бульба”
І “Чабарок”.

Хто – стэп карнаймі агалошвае,
Хто – дудуком адгукаетца з гор.

Мая жалейка –
Зусім не горшая,
Не сапсue паважаны хор.

Няхай дзівак ярлыкі развешвае,

Багацце ўзважвае –
Дзе чыё.

Маё – не горшае,

Хай і не лепшае.

А Богам дадзенае –
Маё.

(Г. Бураўкін)

Тэма 4. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле сферы ўжывання і характеристы маўленчых зносін.

1. Прачытайце ўрыўкі з мастацкіх тэкстаў, выпішыце тэрміны і прафесіяналізмы, вусна растлумачце іх значэнне. Адзначце прычыны адхілення ад літаратурных маўленчых нормаў.

Чмель пузаты на басолі гучна грае, / А на ўскрыпцы ёмка пчолка падсякае. / І знайшоўся мушанёнак нейкі малы, / Што званіў-такі някепска ў цымбалы (М. Багдановіч); Цяпер завея на скрыпцы грае, / Цымбалаў струны перабірае, / Дзъме ў гармонік, / Б’е ў бубен глуха (М. Танк); І колькі яшчэ напісана малінавых інтэр’ераў! Усе яны ў самых лепшых музеях Расіі і Польшчы, у багатых салонах. Колькі мастакоў, выдатных майстроў, як Мараваў, Бялыніцкі-Біруля, Бахцін, Вінаградаў, хацелі і спрабавалі пісаць тон так, як піша ён [Жукоўскі], але ўсе пісалі, як пішуць толькі яны самі, бо пісаць так, як ён, не мог і не зможа ніхто, акрамя яго (В.Карамазаў); Узяў каланок, якім ён клаў на палатно ваду, але падумаў, ці не да месца тут шчацінка, і пэндзаль змяніў на шчацінавы. (В.Карамазаў)

2. Прачытайце. Назавіце слова абмежаванага ўжытку, вызначце прычыну абмежаванага выкарыстання і адпаведна іх разрад паводле сферы ўжывання.

ХАРЧАВАННЕ Ў ПОСТ

У пост варылі **аўсяны кісель**. Мука была аўсяная – уліеш у яе ўпладай вады, каб трохі падкісла, тады крухмалу, разведзенага з вадой, і падварыш. Вось і кісель. Без крухмалу ён лёгкі атрымліваецца, а з крухмалам крапчэйшы. Кісель варылі з ягад – чарніц і журавін.

Пяклі абаранкі з картопляй. Трэба надраць на тарку картопляй (у нас кожуць не бульба, а картопля), пакласці ў васкавік, каб сцякло, а тады выняць і дадаць трошкі муکі, солі, скруціць у каўбаску, пакласці абаранкам на бляху – і ў печ.

Бабку гаспадыні пяклі ў пост з грыбамі або сушанымі яблыкамі, сухімі ягадамі (чарніцы трэба распарыць і кінуць у драную бульбу, калі яна ўжо сцякла ў васкавіку). Раней бабку пяклі без нічога, толькі падсаліўшы.

Галушки рабілі з тарчанай бульбы, якая сцякла ў васкавіку: накачаюць у руках кружочки і кідаюць у гарачае малако, а ў пост – у ваду. Калі перад гэтым галушки падпячы, то яны будуць цэленькія, а калі не падпячэш, вада становіцца густаватай, бо галушки ў ёй разварваюцца.

З грыбоў варылі **квас**: з кіслай капусты бралі расол, туды дадавалі круп прасяных, а картопліну, морквіну і грыбы – парэзанымі кубікамі. У нядзельку самая яда – квас з грыбамі і каша. А калі яшчэ бліны ці аладкі, а то і сухары на сыроватцы спякуць, -- гэта ўжо на свята або хто багаты. Тады ядуць з кісялём.

Ягадны кісель у Восаве называецца **ягодніца**. Падвараць ягады ў вадзе, тады ўліоць крухмалу з халоднай вадой, цукар па смаку. Ён застыне, а ў ім – ягады.

(з часопіса “Алеся”, запісана ад Т. Ф. Кавалені, в. Восава Салігорскі р-н Мінская вобл.)

3. Вусна перакладзіце тэкст на беларускую мову. Перакажыце ў адпаведнасці з нормамі літаратурнага вымаўлення. Пісьмова складзіце тлумачальны слоўнік запазычаных слоў-тэрмінаў.

БАЛЕТ

Балет (фр. *ballet*, от итал. *ballo* — танцую) — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец (к характерным танцам

относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле). Немаловажную роль играет пантомима, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего. В современном балете широко используются другие техники танца, а также элементы гимнастики, акробатики, восточных единоборств и т. п.

В начале — как объединённая единым действием или настроением танцевальная сценка, эпизод в музыкальном представлении, опере. Задуманный из Италии, во Франции расцветает как пышное торжественное зрелище — придворный балет. Началом балетной эпохи во Франции и во всём мире следует считать 15 октября 1581 года, когда при французском дворе состоялось представление зрелища, которое принято считать первым балетом —«Комедийный балет королевы» (или «Церцея»), поставленное итальянским скрипачом, «главным интендантомузыки» Бальтазариниде Бельджозо. Музыкальную основу первых балетов составляли придворные танцы, входившие в старинную сюиту. Во второй половине XVII века появляются новые театральные жанры, такие как комедия-балет, опера-балет, в которых значительное место отводится балетной музыке, и делаются попытки её драматизировать. Но самостоятельным видом сценического искусства балет становится только во второй половине XVIII века благодаря реформам, осуществлённым французским балетмейстером Жан Жоржем Новерром. Основываясь на эстетике французских просветителей, он создал спектакли, в которых содержание раскрывается в драматически выразительных образах. (Балет. Энциклопедия)

4. Вусна перакладзіце тэкст на беларускую мову, пісьмова складзіце перакладны слоўнічак тэрмінаў па сваёй спецыяльнасці. Раствумачце выпадкі граматычнай неадпаведнасці ў арыгінале і ў перакладзе.

4.1. Жанры лирические – песенные жанры, в которых отношение к действительности выражается посредством передачи чувств, настроений, душевного состояния лирического героя. Общепринятой жанровой классификации народной лирики нет. При классификации народных лирических песен на жанры учитываются их содержание, поэтические и музыкальные особенности, условия бытования и функции.

По условиям бытования лирические песни делятся на обрядовые и необрядовые. (К.П.Кабашников)

4.2. Аукцион мечты. Вместо продажи вещей можно выставить на аукцион события, деятельность и возможности исполнять мечты людей: свидание со звездой кино или эстрады, охоту на рыбчиков с местной знаменитостью, торжественный обед, партия в шахматы или в теннис с чемпионом, дирижирование увертюрой вместе с известным музыкантом... Участие известного аукционера, вечер с приличным угощением могут обеспечить успешное, одаренное воображением и в высшей степени прибыльное фандрейзинговое событие .(*Тульчинский П.Г.*)

4.3. Содержание сферы долга раскрывается через ответственность взрослых и детей за характер жизни и нормальное функционирование семьи. Если нарушены отношения в этой сфере, то социальному педагогу следует оказать помощь в формировании нравственного сознания детей и родителей через бытовую требовательность, взаимную ответственность и уважение (*М.А.Галагузова*).

4.4. Через несколько месяцев занятий с беспризорными еврейскими детьми в Малаховке под Москвой Шагал покидает родину (в Париже его ждала мастерская с неоконченными работами, а в Берлине остались его полотна с выставки 1914 г. Может быть, за это "благодарные" потомки в справочной литературе называют его французским художником. За границей Шагал остался самобытным художником, в творчестве которого продолжали встречаться мотивы покинутого Витебска – города детства. Он имел успех, много заказов (живописные полотна "Библейское послание" для музея в Ницце, плафон для Гранд Опера, панно для Метрополитен – опера в Нью-Йорке и театра во Франкфурте, а также грандиозные серии витражей для храмов и общественных зданий, керамическое панно, мозаики и gobelены) и постоянную тоску по родине. (*Филимонова С.В.*)

4.5. В библиотечном общении важно учитывать особенности возрастных категорий читателей. В библиотеки идут и пожилые, и молодые люди. Они приходят не только за книгами, но и за общением. Нравственный долг библиотекаря – создать для людей атмосферу доброжелательности, приветливости, ласковости. Хорошо, если каждый читатель унесёт с собой тепло в душе и признательность не только за полученную информацию, но и за радость общения и понимания.

Искусству общения в библиотеке учат пока недостаточно и, как следствие этого, библиотекарь часто не умеет построить доверительный разговор, расположить к себе читателя. (*Алтухова Г.А.*)

4.6. Система классического танца складывалась путём отбора определённых положений и движений. Из множества движений человека – трудовых, бытовых и прочих – отобраны положения и движения, обладающие определённостью, законченностью, пластически раскрывающие духовный мир человека, т.е. положения и движения, представляющие эстетическую ценность благодаря своей выразительности – движения танцевального свойства. Этот процесс можно сравнить с тем, который при образовании музыкальной системы, когда из множества существующих в природе звуков были отобраны звуки особого свойства – музыкальные. (*Лохенкова В.В. Классический танец*)

4.7. Подход к отбору предметов музейного значения во многом зависит от их возраста. Для предметов прошлого, давно ушедших из употребления, особенно важно определение времени их возникновения и подлинности, что позволяет судить о том, насколько они редки. Это требует знания истории видов предметов, истории применения материалов, стилистических особенностей эпох, а также знакомства с теми признаками предметов, которые удостоверяют их подлинность: с клеймами, фабричными знаками, надписями, эмблемами, монограммами, авторскими подписями – на вещественных и изобразительных предметах; с подписями, печатями, штампами, экслибрисами – на предметах. (*К.Г.Левыкина, В.Хербста*)

4.8. 1895 г. во французском городе Бюссана был открыт Народный театр Морисом Потемером. Сценой в его театре служила открытая площадка в 15 метров шириной у склона горы, на краю луга, окружённого тремя крытыми трибунами. Две тысячи зрителей присутствовали на первом представлении. С тех пор ежегодно, в августе и сентябре, бюссанский театр устраивал по два драматических представления.

На рубеже XIX-XX вв. поиски и новации в освоении театрального пространства активно продолжаются. (*Черняк Ю.М.*)

5. Даіце азначэнне жарганізмаў як адзінак абмежаванага ўжытку, прывядзіце прыклады студэнцкага жаргону, прафесійнага жаргону. Як упłyваюць жарганізмы на чысціню маўлення? У якім з функцыянальных стыляў і пры якой умове выкарыстанне дадзеных адзінак можна лічыць матываваным.

6. Прачытайце ўрывак з верша. Запішице па-беларуску па 2-3 назвы карцін узгаданых мастакоў, выпішице слова агульнаўжывальныя, вусна акрэсліце іх значэнне.

Я не стамляюся дзівіцца:

Эль Грэка, Рэмбрант, і Ван Гог,

І Сурыкаў, і наш Савіцкі,

Так, наш Міхась.

З іх кожны змог

Спасцігнуць сутнасць чалавека...*(П. Панчанка)*.

7. Выпішице з тэксту запазычаныя слова і падкрэсліце ў іх прыметы запазычанасці. Адзначце, да якой лексікі (бытавой ці навуковай) адносяцца слова іншамоўнага паходжання.

7.2. Сучасны кларнет (сістэмы Бема) упаўне дасканалы інструмент, які валодае добрымі тэмбравымі якасцямі ва ўсіх рэгістрах і дастатковай інтанацыйнай дакладнасцю гукаў. Клапанны механізм гэтага інструмента сканструяваны вельмі мэтазгодна, дзякуючы чаму іграць на кларнече сістэмы Бема (французская) больш зручна і лёгка, чым на кларнече сістэмы Аелера (нямецкая). Кларнеты сістэмы Бема маюць істотныя адрозненні ў пабудове некаторых частак клапанна-рычажнага механізму, што звязана, перш за ўсё, з характэрным прынцыпам ігравога выкарыстання мезенцаў. Калі пры ігры на кларнече сістэмы Аелера кожны з мезенцаў выканаўцы націскае звычайна два суседнія клапаны і робіць гэта пры дапамозе слізгальных рухаў па спецыяльных роліках, то ў кларнетаў сістэмы Бема замест “слізгальных” пераходу выкарыстоўваецца прынцып пачарговага руху абодвух мезенцаў, кожны з якіх кіруе рухамі чатырох узаемазамяняльных клапанаў. Гэты прынцып руху з'яўляецца больш зручным і эфектыўным і забяспечвае выканаўцам найбольш спрыяльныя ўмовы для развіцця пальцевай тэхнікі.*(Паводле В.Н.Гержава)*

7.3. Развіццё персанала – гэта арганізаваны працэс вучобы супрацоўнікаў, які фінансуецца і кіруецца, з мэтай змены іх асобасных патэнцыялаў, забеспечэння арганізацыйнага адзінства. Пры гэтым адукцыя супрацоўнікаў ёсць адначасова і працэс, і вынік. Адукцыя разглядаецца ва ўзаемасувязі з рэгулярнай структурызацыяй і рэструктурызацыяй арганізацыі, мэтамі навучэнцаў і станам кадравага патэнцыялу. Аб'ектамі і кірункамі развіцця персаналу з'яўляюцца тры прыярытэтныя галіны: а) персанальнае, у тым ліку кар'ераарыентаванае развіццё (асобасны патэнцыял); б) груповое развіццё (фарміраванне кадравага патэнцыялу); в) арганізацыйнае развіццё (развіццё і рэалізацыя кадравага

патэнцыялу). Калі першыя дзве галіны маюць відавочную сувязь з кар'ерай персаналу, то апошняя заслухоўвае асаблівай увагі ў кантэксце стратэгічнага кіравання персаналам.

(*Паводле I. Бяляцкага*)

7.4. У сацыяльной педагогіцы паняцце “сацыялізацыя асобы”, якая разглядаецца ў дыялектычнай сувязі з паняццем “выхаванне”, набывае свій педагогічны змест. Некаторыя вучоныя гавораць аб выхаванні ў вузкім і шырокім сэнсе і сцвяржаюць, што ў другім выпадку яно тое самае, што і сацыялізацыя. У вузкім сэнсе выхаванне разумееца як мэтанакіраваная дзейнасць, прызваная фарміраваць у дзеяцей сістэму якасцей асобы, думак і перакананняў, якія сацыяльныя працэсы, які складаецца з мэтанакіраваных уплываў на паводзіны і дзейнасць чалавека ўсіх выхаваўчых інстытутаў грамадства. У сацыяльной педагогіцы пашырана разуменне выхавання як увасабленне катэгорыі “сацыяльнае выхаванне”, якое разглядаецца як педагогічна арыентаваная і мэтазгодная сістэма грамадскай дапамогі, неабходная дзесяткам, падлеткам, моладзі ў перыяд іх уключэння ў сацыяльнае жыццё. У паняцці “сацыялізацыя асобы” знаходзіцца сваё адлюстраванне найбольш шырокі сэнс катэгорыі “выхаванне”, што звязана з выкарыстаннем агульна сацыялагічных падыходаў да сацыяльной педагогікі. Пад уплывам сацыялагічных даследаванняў грамадскіх працэсаў змяняеца ўяўленне аб выхаваўчых уздзейннях. Яны ўжо не разглядаюцца як аўтаномныя і ізаляваныя дзеянні, а як спецыфічная, але інтэгральная частка ўсёй сукупнасці сацыяльных уплываў на развіццё асобы. Паняцце “сацыялізацыя асобы” адлюстроўваецца той факт, што ў любым выхаваўчым дзеянні свядомыя і мэтанакіраваныя кампаненты спалучаюцца з рознымі фактарамі сацыяльнага асяроддзя, якія ўпłyваюць на выхаваўчае ўздзейнне, але не з'яўляюцца самім гэтым дзеяннем. Адсюль вынікае, што ў сацыяльна-педагічным кантэксце судносіны працэсаў сацыялізацыі і выхавання наступныя: выхаванне – кіруемая частка сацыялізацыі асобы. (*Г. Бутрым*)

7.5. Асноўныя якасці беларускага народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: глыбокая традыцыйнасць, яркая самабытнасць, выразнасць форм, спакойныя, стрыманы дэкор, у якім пераважалі матывы сімвалічнага характару (ромб, круг, разетка, саларныя знакі, выявы раслін, жывёл і птушак). На працягу многіх стагоддзяў народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ўпłyвало на харектар цехавага і мануфактурнага рамяства, праца прыгонных майстроў выкарыстоўвалася ў майстэрнях і мануфактурах у гарадах,

феадальних маёнтках і манастирах. Пэўныя змены ў яго характары выявіліся ў канцы 19 — пачатку 20 ст. ў сувязі з новымі сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі і адпаведнымі зменамі ў народным побыце. Развіццё капіталізму моцна паўплывала на тыя віды народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, што бытавалі ў выглядзе промыслаў з выходам на рынак. Адны з іх (набіванка, перпікарства, медніцтва) не вытрымалі канкурэнцыі з прамысловасцю і заняпалі, іншыя (ганчарства, пляценне) прыстасаваліся да новых патрабаванняў рынку і змянілі характар прадукцыі. Узрасла іх дэкаратыўнасць, у тых яго відаў, што развіваліся ў сферы хатнай вытворчасці. (*Я. Сахута*)

7.6. Пры ўмове пашырэння камп'ютарнай лабараторыі, набыцца больш сучаснай камп'ютарнай тэхнікі і перыферыі, разнастайнага і якаснага праграмнага забеспячэння, умацавання штату кафедры АБІС маладымі навукоўцамі-выкладчыкамі можна ставіць задачу стварэння рэспубліканскага міжведамаснага навукова-метадычнага і вучэбнага цэнтра па пытаннях аўтаматызацыі бібліятэчнай справы Беларусі. Гэты цэнтр мог бы таксама займацца павышэннем кваліфікацыі і перападрыхтоўкай бібліятэчных работнікаў.

Важнае месца ў падрыхтоўцы студэнтаў спецыялізацыі таксама займае вытворчая практика ў найбуйнейшых бібліятэках Беларусі, якія маюць добрыя дасягненні ў аўтаматызацыі. Кафедрай для студэнтаў распрацавана скразная праграма вытворчай практикі на ўвесь час навучання ва ўніверсітэце. (*M. Яцэвіч*)

7.7. Па характары размяшчэння і руху танцораў у прасторы можна выдзеліць наступныя тыпы беларускіх кадрыляў: простую, прямую, касую, крыжападобную, кругавую, лінейную, дыяганальную, у паўкруга, крызвую (малюнак-дамінант руху авканаўцаў – па контуры лічбы 8). У некаторых мясцовасцях у залежнасці ад колькасці пар кадрылі называліся “тоўстымі” (8-16) і “тонкімі” (2-4). У аснове кожнай з кадрыльных разнавіднасцяў ляжаць малюнкі, характэрныя для беларускага танцевальнага фальклору: круг, крыж, весніцы, калона, зорачка і г.д. Незвычайнае багацце і хуткая змена малюнкаў і пераходаў – адна з асноўных асаблівасцяў жанра. Выкананне іх патрабуе вялікай засяроджанасці ад танцора. Варта каму-небудзь наблытаць, як разбурыцца ўвесь малюнак. А калі ўлічыць, што кадрыль ў быце папярэдне не рэпетіруецца, то становіцца зразумелым: выкананне яе часам з'яўляецца выпрабаваннем на кемлівасць і лоўкасць. (*Паводле Ю. Чурко*)

7.8. У замку цяпер дамінаваў палац, вытрыманы ў стылі рэнесансу. На першым паверсе ён меў дзесяць скляпеністых памяшканняў, дзе размяшчаліся арсенал, канцылярия, скарбніца і іншыя службы. Другі паверх займалі каралеўскія пакоі – парадныя і жылыя, аб’яднаныя ў тыповую палацовую анфіладу. У атыку знаходзіліся памяшканні трэцяга паверха.

Унутранай сувязі паміж паверхамі не было, кожны з іх меў асобныя ўваходы. У цэнтры галоўнага фасада знаходзілася парадная лесвіца, двух’ярусны рызаліт з аркадамі, якая вяла на другі паверх у каралеўскія пакоі. Астатнія ўваходы былі вельмі сціплыя. Уваход на першы паверх быў побач з параднай лесвіцай, а на трэці – у паўночным тарцы.(В. Царук)

7.9. П’еса Ніла Саймана «Апошні палка закаханы» часта і па-рознаму іграецца на нашых сцэнах, часам — як нахабна-забаўляльная драбяза. Рэжысёр назваў свой спектакль «Час заняцца светлым бокам жыцця», каб адысці ад існуючых штампаў. Можна высечы іскру камізму з узаемадносін мужчыны і жанчыны. Можна — іскру драматызму на грані трагедыі. Андрэй Гузій абраў іншы шлях і дамогся абсолютнай верагоднасці існавання выканаўцаў Алена Дудзіч і Рыгора Белацаркоўскага. Яны лёгка і нязмушана пераходзяць межы смешнага і сумнага, высокага і нізкага. Ён, стомлены доўгім шлюбам, шукае разнастайнасці. Яна — надзейнасці, радасці, вастрыні адчуванняў. Абое згубілі раўнавагу душы і цела. І знаходзяць яе не ў выпадковай сувязі, а ў вяртанні дадому. Рэжысёр ушчыльніў п’есу. Некалькі розных жаночых тыпажоў (прастыутка, блазнаватая, ханжа) увасабляе адна актрыса. Галоўны сэнсавы акцэнт зроблены на фінальным вяртанні да пачатковай крапкі. Рэжысёр змяшчае героя ў стандартную кватэру, прыводзіць сюды жанчыну, якая можа прэтэндаваць на ролю палюбоўніцы. Алена Дудзіч іграе чатырох асоб і не палохаецца рэзкіх фарбаў, бо валодае мастацтвам тэатральнай містыфікацыі. Дыяпазон яе карнавальных масак разнастайны. Рэжысёр і актрыса зыходзяць з таго, што адна жанчына можа ўтрымліваць у сабе некалькі розных асоб. Гузій дапамагае актрысе выявіць і паказаць нахабніцу, істэрычку-баязліўку, істэрычку-ханжу і, нарэшце, спакойную адданую жонку. У аснове ўчынкаў чатырох персанажаў — незадаволенасць, жаданне штосьці рэзка змяніць, паспытаць забароненае. Не атрымліваецца. Усё ўладкоўваецца, калі аказваецца: няма жанчыны лепшай за тую, з якой пражыў многія гады. Рэжысёр ставіць спектакль аб tym, што заўсёды можна знайсці сэнс жыцця ў самім жыцці. У нашым досыць свабодным ад сямейнай адданасці свеце існуюць яшчэ свае табу і маральныя каштоўнасці.(Т. Арлова)

Раздел III. СІСТЭМА АРФАГРАФІЧНЫХ НОРМ У СФЕРЫ ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ

Тэма 5. Графіка. Арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу

1. Прачытайце выразна верш. Сачыце за правільным вымаўленнем галосных, зычных і іх спалучэнняў. Знайдзіце ў тэксле арфаграмы, растлумачце, на якім прынцыпіе правапісу яны заснаваны.

Белаю чаромхавай завейай
Зноў пляёсткі бераг замялі,
Зноў у полі жыта палавее,
І Купала ходзіць па зямлі.

Ходзіць па снягах і па расе,
Заначуе ў полі або хаце, --
Ён такую спадчыну нясе,
Што не можна ні забыць, ні страціць.

¶
Зноў Купала ходзіць па зямлі –
Па Москве, Казані і Палессі,
То ляціць у зорным караблі,
То шукае папараць на ўзлессі.

А над полем звоняць жаўрукі,
Б’юцца ў бераг сонечныя хвалі,
І плывуць у белы свет вянкі,
Што сплялі дзяўчаты на Купалле.

Спадчына – адзіны запавет,
Спадчына – усіх асноў аснова,
І нясе цераз вякі паэт
Матчына няскоранае слова.

(Сяргей Грахоўскі)

2. Спішице тэкст. Падкрэсліце напісанні паводле фанетычнага прынцыпу адной рыскай, паводле марфалагічнага – дзвюма.

2.1. Прыгажосць беларускай прыроды выпрацоўвала ў беларусаў развітае эстэтычнае пачуццё, уменне адчуваць і бачыць хараство навакольнага асяроддзя. Таямнічы шум неабсяжных лясоў і бароў, загадкова-жахлівыя балоты, вялікія і малыя азёры, рэкі з цягам часу сфармавалі ў беларусаў надзвычай багатую і дзіўную фантазію, развітую ўражлівасць, некаторую містычнасць светаўспрымання і схільнасць да абагаўлення неспасцігальных сілаў прыроды. Бадай, па глыбіні пантэізму беларусы стаяць найбліжэй да асобных народаў Усходу (Індыі, Кітая, Японіі). (*Э.Дубянецкі*)

2.2. Прафесійная песня зарадзілася з развіццём музыкі, пісьмовай паэзіі. Паэтычныя тэксты песні вылучаюцца, як правіла, яснай, выразнай кампазіцыяй, супадзеннем сінтаксічных і структурных асаблівасцей, роўнасцю метратымічнага развіцця. Мелодыя і тэкст у большасці выпадкаў падобныя па структуры, складаюцца з роўных пабудоў – строф або куплетаў (нярэдка з рэфрэнам-прыпевам). Узаемадзеянне слова і музыкі ў песні скіравана на выяўленне агульнага характару верша, чым тлумачыцца адрозненне песеннай мелодыкі ад рамансавай. Мелодыя песні выступае як выніковае, абагульненое выяўленне вобразнага зместу, настрою верша, не звязанае з выяўленнем асобных паэтычных вобразаў, адценняў, дэталей тэксту. (*Э.А.Нікалаева*)

2.3. Маркетынг – сістэма арганізацыі вытворчасці, рэалізацыі паслуг і збыту прадукцыі на аснове вынікаў інтэнсіўнага вывучэння і прагназавання попыту, цэн, шырокага выкарыстання рэкламы і стымулявання вытворчасці, прымяnenне сучасных спосабаў захавання і транспорціроўкі тавараў, тэхнічнага і іншага абслугоўвання спажыўцу. Імпрэсарыю – асока, якая арганізуе канцэрты, спектаклі, гастролі, заключае для артыстаў контракты. (*А.М.Булыка*)

2.4. Вазьміце прыказкі, прымаўкі, загадкі, успомніце прыпейкі, абрацы, традыцыі. Залатыя россыпы народнай мудрасці! Якая фантазія, трапнасць, псіхалагізм, эмацыянальнасць, выхаваўчая сіла! І гэта толькі частка народнай педагогікі, якая, як высветлілася, мае свае адметныя формы і метады выкарыстання. Мы, беларусы, ды і не толькі мы, забыліся на гэта. Што страцілі? Першааснову – азбуку душы, а з ёю – чуласць, непасрэднасць, эмацыянальную культуру і культуру пачуццяў. Адсюль – суцэльная разбэшчанасць, прапалі цнатлівасць кахрання, сорам, пасяліліся зло, гіперпрактыцызм, насілле... (*А.Сачанка*)

2.5. На Беларусі, як і ў іншых краінах, узікненне гравюры звязана з рамёствамі, у якіх выкарыстоўваліся працэсы гравіравання: ксілаграфія з разьбой, у тым ліку на дошках для набівакі, разцовая з ювелірнай справай, афорт з аздобай

зброі. Кніжная гравюра на дрэве ўзнікла ў пачатку 16 стагоддзя ў выданнях Ф.Скарыны. У 16 – 18 стагоддзях разам з кніжнай значнага развіцця дасягнула станковая падоўжаная (“абразная”) гравюра на дрэве: партрэт, пейзаж, гравюратэзіс, лубок. У тэхніцы ксілаграфіі працавалі П.Мсціславец, Грынь Івановіч, Ф.Англійка, В.Вашчанка, П.Комар і інш. У 2-ой палове 16 стагоддзя на Беларусі ўзнікла разцовая гравюра на метале (медзярыт), сярод першых твораў былі працы Т.Макоўскага. Найбольшага росквіту гравюра на дрэве і метале дасягнула ў сярэдзіне 17 стагоддзя. (*В.Ф.Шматай*)

2.6. Складанне паказальніка старадрукаванай беларускай кнігі было звязана з шэрагам цяжкасцей. Шматлікія войны на тэрыторыі Беларусі суправаджаліся свядомым ці стыхійным знішчэннем культурных каштоўнасцей і ў першую чаргу кніг. Асабліва моцна на фондах старадрукаванай кнігі ў Беларусі адбіліся вынікі дзвюх сусветных войнаў і часовай фашистыкай акупацыі. Большасць старажытных беларускіх кніг аказаліся практычна недаступнымі беларускім бібліёграфам для вывучэння *ix de visu*.

Акрамя цяжкасцей арганізацыйнага харктару, меліся нявырашаныя навуковыя праблемы, звязаныя з беларускай кнігавыдавецкай справай 16 – 18 стагоддзяў. У прыватнасці, вельмі складана было знайсці агульны крытэрый для выдзялення беларускай кнігі з масы ўсходнеславянскіх выданняў 16 – 18 стст. (*В.Ляўончыкаў*)

2.7. Харэаграфія ўзнікла ў першабытнаабшчынным грамадстве, дзе танец выконваў шмат функцый у жыцці людзей, выяўляў эмацыянальныя пачуцці, быў цесна звязаны з абрадамі, меў магічнае, рытуальнае значэнне, служыў сродкам зносін і перадачы вопыту. Працэсы працы, рухі жывёл і птушак, падзеі рэчаіннасці, паводзіны чалавека перадаваліся з вялікім падабенствам. Паступова пластыка набывала ўмоўны харктар, становілася спецыфічным выяўленнем эстэтычных ідэалаў людзей. У харэаграфіі знаходзілі адлюстраванне пачуцці і думкі народа, асаблівасці яго нацыянальнага харктару, эканамічныя ўмовы яго існавання. (*Паводле Ю.М.Чурко*)

2.8. Музеі ўзніклі ў той час, калі прадметы-арыгіналы, узятыя з прыроды і грамадскага жыцця, пачалі зберагаць як дакументальныя, мемарыяльныя пасведчанні і эстэтычныя каштоўнасці. Найбольш рання сховішчы музейнага значэння – Кноскі палац на востраве Крыт (16 стагоддзе да н.э.). На Беларусі першыя музейныя калекцыі вядомы з шаснаццатага стагоддзя – сістэматyzаваныя нумізматычныя зборы Радзівілаў у Нясвіжы, дзе была бібліятэка, карцінная галерэя, а з семнаццатага стагоддзя – “збраёўня”. У

васемнаццатым стагоддзі створаны “сапежанскі збор” у Ружанах, музей і карцінная галерэя ў Полацкім езуіцкім калегіуме, шматлікія прыватныя музейныя калекцыі. (*Паводле Г.А.Каханоўскага*)

2.9. Першыя звесткі пра тэатральнае жыццё Мінска адносяцца да 1692 года, калі пры езуіцкім калегіуме існаваў школьні тэатр. На гарадскіх плошчах адбываліся паказы батлейкі. З канца 1770-х гадоў Мінск пачалі наведваць гастрольныя тэатральныя калектывы з Польшчы. У канцы васемнаццатага стагоддзя ў Мінску сталі дзейнічаць першыя прафесійныя трупы -- так званы “Камедыйны тэатр”, трупа А.Жукоўскага і А.Главацкага. У 1802 -- 1805 гг. працавала пастаянная оперна-драматычная трупа. (*ЭЛiМБел*)

3. Перакладіце тэкст з рускай мовы на беларускую, знайдзіце ў перакладзеным тэксце арфаграмы. Якому прынцыпу падпрацоўваецца напісанне гэтых арфаграм?

a) Магнатский частновладельческий театр возник в Белоруссии в середине восемнадцатого века. Функции ему придавались рекреативные и репрезентативные, а кое-где – на стадии любительской – и дидактические. В центрах магнатских латифундий он формировался всегда на основе нескольких трупп: оперной, балетной и драматической, а также капеллы, в состав которых на первых порах входили иностранные артисты, постепенно заменяемые крепостными (последних готовили собственные театральные и музыкальные школы). Одновременное выступление на магнатской сцене дворян-любителей, крепостных артистов и иностранцев (как правило, солистов) типично для последней четверти 18 века. В отдельных придворных театрах (Несвиж, Шклов, Могилев) в конце столетия спектакли показывались артистами “вольных” коммерческих антреприз, с которыми владельцы заключали договоры на один или несколько сезонов. Но и в этих случаях балетный состав театров, хор и основа оркестров оставались сформированными из местного белорусского населения, выходцев из крепостных крестьян и мещан.

Крупные театры в городах и местечках были близки по своему художественному уровню столичным, имели характер публичных; в Несвиже, Гродно, Слониме и Шклове на спектаклях присутствовали не только дворяне, но и представители разночинных кругов населения. (*По Г.И.Барышеву*)

b) Издавна по всей Белоруссии бытуют разнообразные изделия, плетеные из соломы, лозы, камыша, корней. В первую очередь из этих материалов изготавляли всевозможную хозяйственную посуду для хранения зерна, муки и

других продуктов. Такая утварь, хотя и предназначалась для конкретных хозяйственных целей, обращает внимание пластичностью и гармонией форм, а также ритмическим чередованием коричневых прутьев лозы или орешника с золотистым фоном соломы.

Однако наилучшим образом художественные качества этих простых и широкодоступных материалов проявились в изделиях декоративного характера. Из соломы для разной мелочи и рукоделия плели шкатулки и сундучки, украшенные традиционной витой плетенкой и выпуклыми ромбическими вставками. Плетенка обычно украшала изделие по краям или делила плоскость на прямоугольники и квадраты. Из нее же делали замок, ручки и другие детали, конфигурация которых могла быть любой, поскольку плетенка навивалась на мягкую проволоку. Свободные плоскости закрывались гладким фоном, образованным простым шахматным переплетением разглаженных соломенных лент. Гладкие поверхности приятно контрастировали с объемным спиральным рисунком плетенки. Такой же контраст образовывали выпуклые ромбические вставки. (По Е.М.Сахута)

**Тэма 6. Напісанне спецыяльнай лексікі паводле фанетычнага
і марфалагічнага прынцыпаў
Правапіс галосных *O*, *Э*, *A***

1. Раствумачце правапіс літар *о*, *э*, *а* ў наступных словах:

Голас – галасы, вучэнне – вучань, чорны -- чарнець, поспех – паспяховы; гром – грымець, глотка – глытаць;

колер – каляровы, тон – танальнасць, тэма – тэматычны, акадэмія – акадэмічны; сэнс – асэнсаваць; *але*: літаратура, характар, далікатны, сакрэт; інжынер, цырымонія, канцылярыя;

адажыя, сальфеджыя, трыя.

2. Да наступных слоў падбярыце аднакаранёвыя так, каб літары *O*, *Э* апынуліся не пад націкам. Раствумачце правапіс:

Хор, ачэрчваць, творчасць, канцэпцыя, канцэрт, выхоўваць, соцыум, алегорыя.

3. Устаўце замест кропак прапушчаныя галосныя, падкрэсліце арфаграмы, растворыце правапіс.

3.1. Эст..тычны, р..дактар, т..атр, пант..он, ж..стыкуляцыя, поч..рк, Бакачы.., інт..лігенцыя, ч..рнавік, эпіт..т, майст..р, с..кр..тар, ар..шт, лат..рэя, д..макратыя, р..спубліка, бр..во, кр..вавы, камп'ют..р, інт..рмецца, тэнд..нцыйны.

3.2. Піянін.., с..пран.., лібрэт.., кап..ла, палан..з, квінт..т, тры.., сальфеджы.., канц..ртмайстар, р..петышыя, бандж.., р..зананс, д..таніраванне, к..нтраас, посталть..рацыя, пр..содыя, трэм..л.., т..рцэт.

3.3. Імпр..сары.., менедж..р, акр..дытыў, мец..нат, д..бетаваны, кр..дытаваны, бухгалт..рскі, д..кларацыя, д..мпінгавыя, д..пазітны, інд..ксацыя, к..нсалтынг, ліц..нзійны, нер..нтабельны, р..зервовы, сам..акупнась, т..варыства, ..квівалент, пр..зентацыя, д..намінацыя, лід..рства.

3.4. Ас..нсавана, ц..р..монія, д..лікатны, мет..далогія, д..градацыя, сіст..матычны, тр..вожнась, д..прэсія, інд..ферэнтнась, к..нтынгент, к..нфлікты, адр..сная дапамога, беж..нцы, інд..відуум, с..цыялізацыя, к..нстанта, р..гуляцыя, пед..гогіка, скепт..цызм, к..мунікатыўны, сл..хавы, пер..выхаванне, р..занёр, арт..даксальны, д..віянтны, р..флекс, ст..рэатып.

3.5. Ж..мчужны, р..тушаваць, д..каратаўны, партр..тыст, т..нальны, мад..ліроўка, архіт..ктура, гарм..нічны, т..ракота, бар..льеф, р..меснік, макрам.., д..кадэнцтва, к..мпаніла, Р..несанс, р..зьба, эксп..нат, барок.., м..льберт, р..како, р..стаўрацыя, мем..рыял, п'ед..стал, аквар..ліст, вер..цяно.

3.6. Абр..віятура, бібліят..казнаўства, інд..ксацыя, пр..дметны, канц..лярыя, р..ферыраванне, дайдж..ст, т..раж, хр..стаматыя, ..кслібрыс, ..підышскоп, сіст..матызаваць, ..лемент, ..лігат, р..зервовы фонд, аўтар..ферат, бел..русіка, к..мунік..тыўны, мер..прыемства, д..кумент, ст..лаж, ф..рмат, к..р..шок, бр..шура.

3.7. Танц..вальны ..бутак, антр..ша, ар..беск, к..кошнік, б..леро, балет..манія, сц..нічны грым, выканаць ж..тэ, к..мбінаваць, кар..год, пас..добль, р..левэ, скок с..тэ, с..фіт, танц..ўшчык, тр..наж, чар..вікі, экарт.., эксп..зіцыя танца, жарт..ўлівы танец “пр..сцяк”, зрабіць фу..тэ, стаць ў позу эфас.., ..кзерсіс.

3.8. Ст..янкі і п..селішчы ж..лезнага веку, мат..рыяльная культура, тат..мізм, ..рнаментацыя керамікі, этн..графічны, ..кскурсії, бер..сцяныя грам..ты, канц..выя скр..бкі, вер..цяно, пр..дметы, д..кументы.

3.9. Аўт..рская мова, аліт..рацыя, ан..нсаваць, антр..прыза, ап..феоз, буф..нада, в..дэвіль, двухс..нсоўны, д..бютант, ід..нтыфікацыя, інт..нацыя, кат..гарычны, канц..ртаваць, лак..нізм, лейтм..тыў, мел..драма, р..петышыя, р..алістычны, р..жысёр, с..рдэчнась.

Запомніце:

***інтэлігэнцыя, даікатэс, бухгалтар, рэжысёр,
дырыжор, камп'ютар, экстраны***

4. Запішыце слова і словазлучэнні па-беларуску, раслумачце іх правапіс. Пры неабходнасці карыстайцеся арфаграфічнымі і тлумачальнімі слоўнікамі.

4.1. Прогрессивный, режиссер, меценат, центральный, интерпретация, комедия, столица, романтизм, Реформация, проповедь, противопоставление, героический эпос, фольклор, хронология, жанровое обогащение поэзии, самоценность человека, монументальная фресковая живопись, основные представители, основоположник, особенность, предмет исследования, реальная действительность, теоретический.

4.2. Бельканто, мелодический, голосной, дрожащий звук, композитор, репертуар, дорийский лад, дополнительное проведение, концертный зал, подвижной контрапункт, контральто, новеллетта, ординарий, оратория, пикколо, побочный тон, серенада, сочинение, сопрано, многозначная тональность, попурри, хоровод, шестнадцатая пауза.

4.3. Корпоративная ответственность, предприниматель, мотивация, харизматический лидер, коммуникационный процесс, формальные и неформальные организации, интеллектуальные и спортивные конкурсы, оповещение-анонс на телевидении, создание оптимальных условий, сценарий, литературно-художественный вечер, регулирование информационных потоков, личностные оценки руководителя, антреприза, демонополизация, компетентность, подсистемы, незапрограммированное решение, общественные отношения, конферансье, накопления, релевантная информация.

4.4. Оптимизм, коллектив, обряд, мероприятие, конфликт, компромисс, методология научного анализа социальных процессов, компетенция, депрессия, профилактика правонарушений, люди с ограниченными возможностями, зоны экологических бедствий, военные конфликты, регуляция правовых и экономических отношений человека с обществом, организация досуга молодежи, самоцель, холерик, богема, условный рефлекс, опека, вырождение, подопечный, позитивное влияние, моделирование ситуации, экстренные случаи, перевоспитание, бессердечность, поддержка, рекомендация, интерпретация.

4.5. Мольберт, офорт, горизонтальный, резчик, живопись, композиционный анализ, распространение, контрастный, акварелист, декоративно-прикладной, барокко, отображать, золотистый, эстетический, оригинал, колорист, экспонат, экспозиция, коллаж, колорит, гобелен, новатор, диссонанс, пастораль, гипостиль, черепица, горшок, переплетение, мозаика, тонкослойный, орнамент, объемный образ, ассоциация, чернение.

4.6. Картотека, книгообмен, докомплектование, рецензия, абонементная система, коэффициент соответствия фонда книговыдачи, Национальная коллекция документов, классификационный каталог, выборочные указатели литературоведческих и литературно-критических работ, научно-вспомогательные указатели, выборочное аннотирование, диссертационное исследование, цензурная история текста, рукопись, критерии отбора.

4.7. Танцевальное па, адажио, аллегро, аплодисменты, болеро, балетмейстер, комбинация, композиция, гопак, диско, постановщик, подскок, реверанс, авансцена, танго, подтанцовка, тренаж, подъем на полупальцах, церемониальный марш, выбивать чечетку, экспозиция танца, координация движений, поставить балет, хоровод.

4.8. Городские укрепления, оборонительные сооружения, эллипсоподобная каменная булава, наконечники стрел, стремена и шпоры, консервация, клиноподобный, консистенция, мозаика, шлифование, экспозиция, экспонаты, реконструировать, этнос.

4.9. Акробатический, ассонанс, бесконфликтность, браво, буффонада, водевиль, воплощение, выходная роль, гастролер, сценическое действие, жестикуляция, инсценировка, интеллектуал, исполнительское искусство, конферанс, координация, монодрама, обоснование, овация, персонаж, подъемное оборудование, театральное пространство, шутливый, эпизод.

5. Запішыце ўласныя імёны, устаўляючы замест крапак патрэбныя літары. Раствумачце іх правапіс.

Б..гатыроў, ..лоўнікаў, Ш..ўчэнка, Ш..пэн, Ш..кспір, Шч..дрын, М..льер, С..фокл, Ле..нард.. да Вінчы, Мікландж..л.. Бу..нароці, Каравадж.., Г..лсуорсі, Фіцдж..ральд, ..гюст Р..нуар, ..дгар Д..га, Генд..ль, Кальд..рон, Герц..н, Мер..жкоўскі, Гр..чанінаў.

6. Запішыце сказы, устаўляючы замест крапак патрэбныя літары. Раствумачце правапіс.

Мастацкая адукацыя ..похі Адр..джэння ў Беларусі ў гісторыкамет..д..лагічным аспекте з'явілася пр..гр..сіўным крокам на шляху ф..рміравання цэласнай сістэмы. Р..несансная к..нцэпцыя вых..вання інт..лектуальнага ч..лавека канкр..тызавалася на нацыянальнай аснове. У рознак..нфесійных установах пр..гн..зavalіся перспектывы новага р..зумення мастацкай адукацыі, прынцыпы ..рганізацыі якой адлюстроўвалі інт..рэсы нацыянальнай інт..лігенцыі. У эпоху Адр..джэння аказалася м..гчымым распрацаваць і абвясціць асноўныя гум..ністычныя і р..алістычныя к..нц..пцыі новай мастацка-адукацыйнай ..стэтыкі.(Паводле В.П.Пракапцовай)

Правапіс галосных Е, Ё, Я

Кожнай літарай, гукам
Трапеча нязломная мова мая.
Возьмем “*e*”, што мужнее
У першым пад націскам складзе.
Вырастает з яго
Наша кроўнае моцнае пруткае “*я*” –
І тады ўжо ніхто
Нас ніколі нідзе не абразіць.

(Ул.Верамейчык)

1. Да наступных слоў падбярыце аднакаранёвыя слова так, каб націскныя галосныя Е, Ё апынуліся ў першым складзе перад націскам. Раствумачце правапіс галосных.

Спевы, веліч, апека, цёмны, вёска;
камедыя, элегія, метад, метр, балет.

2. Раствумачце правапіс падкрэсленых галосных у наступных словах:
зялёны – пазелянець – зеленаваты, пясняр – песняры, глядач – гледачы,
святло – высветліць;

каляндар, дзяжурны, сяржант;
дзязвяты, дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць;
келейны, кахецінскі, Герасім;
цяжкаваты, цягнікі, памяць, выгляд.

3. Спішыце, устаўце прапушчаныя літаратуры, растлумачце іх правапіс. Пастаўце слова ў алфавітным парадку.

3.1. Кал..ктыў, адсв..ткаваць, кал..ндары, вы..зны, суб'..ктыўны, с..рэдн..вяковы, с..нтэнцыя, абм..жаваны, ф..ерыя, ата..самліваць, зм..ншаць, л..г..ндарны, ..фрэйтар, г..ральдыка, ф..стываль, эл..менты, б..ларускі.

3.2. Сп..ваць, сп..вакі, м..лодыя, кларн..тыст, інструм..нтоўка, с..кстэт, ап..рэта, акампан..мент, голасав..дзенне, арк..строўка, пес..ннасць, інструм..нтоўка, песн..спевы, м..ламан, тэмп..рацыя, м..лізмы, пес..нная м..лодыя, с..квентнае паўтарэнне, гукавы..ўленчы, рэп..ртуар, бен..фіс.

3.3. Кам..рцыйны, заб..сп..чэнне, пляц..жы, раздз..ржаўленне, рэз..рвовы фонд, цен..вая эканоміка, анк..таванне, през..нтацыя, інв..стыцыі, б..спрацоўе, бізн..смен, рэп..тыцыйная праца, в..чарына, персп..ктыўны, ажыцц..ўляць.

3.4. Б..схарактарны, камп..тэнцыя, індыф..рэнтнасць, фл..гматык, с..мейны, ас..роддзе, справ..длівасць, б..зданаможны, м..тодыка, ск..птыцызм, уза..мадзяянне, уздзе..нне, ас..родак, ап..кун, св..домасць, імп..ратыўны аспект, м..ланхолік, хал..рычны, сентым..нталыны.

3.5. Манум..нталыны, іканапіс..ц, к..раміка, пл..нэр, перапл..ценне, мал..ўнічы, в..рнісаж, м..ланж, л..пніна, вы..ўленчы, дз..руга, Рэн..санс, рам..ство, дал..гляд, габ..лен, л..сіроўка, пл..ценне, персп..ктыва, медз..рыт, пас..рэбраны, зл..піць, абпал..ны, асім..трычны, п..йзаж.

3.6. Абан..мент, экз..мпляр, рэз..рвовы фонд, дыс..ртацыя, б..н..фіс чытача, б..стселер, п..раплёт, с..рвіс, г..ктограф, дз..с..тковая класіфікацыя, кал..ндар, кам..нтарый, кнігазаб..сп..чэнне, каталогав..дзенне, картатэка п..рсаналій, б..гучае кампл..ктаванне, в..дучае слова.

3.7. Бал..рына, п..рформанс, прам..над, св..тло рампы, рэв..ранс, рэп..тыцыя, трэн..р, в..нок, прыс..даць, выкананаць экз..рсіс, тан..ц “Л..воніха”.

3.8. Шмат в..коў, ..зычніцкі, крам..нёвы, ляднае земл..робства, п..чная кафля, раздробл..насць, ал..барда, антрапаг..нез, арнам..нтацыя к..рамікі, боны вайсковых каап..ратываў.

3.9. Арл..кін, ал..горыя, антыг..рой, аф..ктацыя, бен..фіс, в..рбальны, сп..какль, гл..дачы, Масл..ніца, м..лодыка, нап..рэдадні, н..праўда, н..ўдача, асв..тляльны, расчул..ны, рэв..ранс, св..домасць, трап..ткі, эф..ктыўны.

Запомніце:

**абанемент, абеліск, акампанемент, балерына,
календары, навела, святкаваць**

4. Запішыце прозвішчы па-беларуску:

Бетховен, Некрасов, Есенин, Микеланджело, Бельницкий-Бируля, Васнецов, Ефремов, Сервантес, Серов, Герасимов, Александров, Веласкес, Левицкий, Нежданова.

5. Перакладзіце слова і словазлучэнні з рускай мовы на беларускую, растлумачце правапіс літар Е, Ё, Я.

5.1. Бесспорный, фестиваль, рекомендация, неудача, легендарный, сезон, герой, обелиск, Европа, тысяча, выяснить, поезда, праздновать, бескрайний, ненависть, щебетать, рассмеяться, спектакль, консерватория, Несвиж, архетип, любитель оперетты, оперный певец, комедийный, камерный.

5.2. Мелодика, кларнетист, увеличенное трезвучие, перспективный, песенность, инструментовка, оркестровый, дополнительное проведение, голосоведение, опера-оратория, симметричные лады.

5.3. Компетенция, распределение, мышление, релевантный, либеральный руководитель, делец, репетиция, легендарный, оповещение, бизнесмен, обменяться опытом, безработица, торговать, уровень жизни, интеллектуальная собственность.

5.4. Обязанность, беспризорник, стимулирование, обеспечение, попечитель, периферия, темперамент, методический, профессиональный, заседание, самопрезентация, проведение мероприятия, сознательное отношение, непривычный режим, успешность обучения.

5.5. Оттенить, разместить, веретено, ювелир, грифельный, ремесло, изобразительный, изображение, акварелист, световой, разрисовка, орнаментальный, стеклянный, элементы, пейзаж, эклектический.

5.6. Универсальная информация, содержательность, информирование, размежевание, подразделение, документация, комплектование, ретроспективный, полка, осуществить поиск, местные издания, книжечка, рекомендация.

5.7. Известный балетмейстер, талантливый, постановка спектакля, генеральная репетиция, современный репертуар, театральный сезон, оркестровая яма, приседать в реверансе.

5.8. Керамика, несвижский, совет попечителей музея, монументальный, инвентарный номер, музейная специфика, распределение предметов.

5.9. Сеанс, репетиция, бенуар, дивертизмент, менестрель, балерина, панегирик, трагедийный, комедийный, герой, певец, мечтатель, неблагодарный, перипетии, освещение.

6. Спішыце тэкст, устаўце замест крапак пропушчаныя літары.

a) Тэатр – адна з форм грамадскай св..домасці; мае в..лікае значэнне ў эст..тычным выхаванні. Тэатр – мастацтва сінт..тычнае, спалучае дзейсны і відовішчны пачаткі. Асноўны твор тэатральнага мастацтва – сп..ктакль. Тэатр – мастацтва кал..ктыўнае. У працэсе рэп..тыцый ствараецца сп..ктакль пад кіраўніцтвам р..жысёра намаганнямі ўсіх удзельнікаў – акцёраў, мастака-сц..нографа, к..мпазітара, харэографа, бал..тмайстра, асв..тляльнікаў, к..сцюмераў і інш. Галоўны выразнік дзе..ння ў тэатры – акцёр, які ўласбляе мастацкі вобраз-характ..р. Б..гучы тэатральны працэс асв..тляе тэатральная крытыка.

Беларускі народны тэатр уznік з кал..ндарных і с..мейна-бытавых абрадаў і святаў. Да пачатку 20 стагоддзя на Беларусі шырока бытаваў народны лял..чны тэатр батлейка, якому належыць в..лікая роля ў ф..рміраванні і станаўленні нацыянальных тэатральных традыцый.

(Паводле А.А.Лабовіча)

b) Музыцы б..ларускага к..мп..зітара, п..дагога і грамадскага дз..яча Яўгена Ал..ксандравіча Глебава ўласціва в..лікая сіла ..мацыянальнага ўздзе..ння, яскравасць і інт..нацыйнае б..гацце, зм..стоўнае напружанае развіццё, д..ск..наласць музычнай формы. К..мп..зітар самабытна пер..тварае ў творчасці народнапесенны мат..рыял. Знаўца ..ркестра, Глебаў часта карыстаецца свое..с..блівымі, нетрадыцыйнымі тэмбр..вымі сп..лучэннямі. Яго сімф..нічная музыка насычана вострахаракт..рнымі вобразамі шырокага эм..цыйнальнага дыяпазону. Яго сімфоніі – творы складаных мастацкіх к..нцэпцый, якія н..суць на сабе адбітак гарм..нічнага светаўспрымання мастака. У балетах к..мп..зітар п..казаў сябе сталым драматургам, які валодае прынцыпамі сімф..нізму як мет..ду музычнага мыслення. Сп..лучэннем экспр..сіўнасці, напружанага драматызму з выт..нчанай лірыкай адзнач..на музыка для сп..ктакляў і кін..фільмаў, в..кальна-сімф..нічных твораў, уверцюр для ..ркестра б..ларускіх народных інструментаў, п'ес для ..страднага ..ркестра.

(Паводле Т.А.Дубковай)

7. Падрыхтуйце вуснае паведамленне на адну з наступных тэм:

1. Першае ў жыцці наведванне тэатра.
2. Мой любімы акцёр (актрыса).
3. Тэатры майго горада.
4. Традыцыі і сучаснасць беларускіх народных рамёстваў.
5. Тэатральнае мастацтва маёй краіны.
6. Рэцэнзія на оперны спектакль.
7. Мой любімы замак Беларусі.
8. Апісанне карціны майго любімага беларускага мастака.
9. Сцэнарый да святкавання “Ночы музеяў”.
10. Самы запамінальны помнік Беларусі.
11. Беларускі танцевальны фальклор на прафесійнай сцэне.
12. Сучаснае эстраднае мастацтва Беларусі.
13. Асобы і постаці беларускага балета.

Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак

1. Прачытайце. Раствумачце правапіс Ы, І, Й пасля прыставак.

Сыграць, абысці, безыдэйны; зайграць, прыйсці, прайгравальнік;
прайнфармаваць, суіснаванне, заінелы, заікацца;
дэзынфармацыя, контрігра, панісламізм, субынспектар;
звышімклівы, міжінстытуцкі;
педінстытут, медінстытут.

2. Запішыце слова, устаўце, дзе трэба, літары Ы, І, Й.

Раз..граць, за..нтыгаваць, пра..снаваць, ня..начай, з..мправізаваць,
контр..гра, без..ніцыятыўны, за..нець, пад..сці, вы..сце, не..снуючы, не..маверны,
непры..мальны, за..мацца, аб..лгаць, без..нвентарны, звыш..ніцыятыўны,
пад..граць.

3. Перакладзіце слова з рускай мовы на беларускую.

Политинформация, проигрыватель, заискриться, сверхидейный,
переиначить, сойтись, мединститут, заика, заинтриговать, поименный,
наигрыш, сымпровизировать.

ПРАВАПІС СПАЛУЧЭННЯЎ ГАЛОСНЫХ У ЗАПАЗЫЧАНЫХ СЛОВАХ

1. Карыстаючыся табліцай, назавіце правілы напісання спалучэнняў галосных у іншамоўных словах.

У замежных мовах	У беларускай мове	Прыклады
io	iё	бібліёграф, аксіёма, <i>але:</i> іон, Эфіопія
	ыё	патрыёт, грацыёны, <i>але:</i> трывалы
	ія	бібліятэка, віяланчэль, <i>але:</i> Іарданія
	ыя	патрыятызм, перыяд
ia	ія	піяніна, клавіятура
	ыя	варыянт, матэрыял
ie	іе	гігіена, кліентура, <i>але:</i> езуіт
	ые	арыентацыя, абітурыент
eo	ео	фразеолаг
	ea	фразеалогія, геаграфія
	эо	акардэон, ідэолаг
	эа	акардэаніст, ідэалогія
ea	еа	неандэрталец, неапалітанскі, <i>але:</i> акіян
	эа	рэалізм, ідэалізм, тэатр
йо	ё	раён, ёд, ёставаны
	я	раяніраванне, маянэз
йе	е	фәе, феерверк, <i>але:</i> Емен
я	я	дуалізм, вуаль, візуальны

2. Раствумачце напісанне спалучэнняў галосных у наступных словах.

Ідэографія, сацыялагічны, перыёдыка, Токія, чэмпіянат, фразеалогія, дыета, неалагізм, Нью-Ёрк, дыяменты, аксіёма, крэолка, мільярд, мільён, філіял, сітуацыя, аўдыякасета, відэазапіс, радыё, экспрэсіянізм.

3. Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце правапіс.

3.1. Індыўіду..льны, рэ..лізм, патры..рх, І..рданія, стады..н, чэмпі..н, рэ..ліі, тры..лет, рады..цыя, бі..ніка, рады..ла, гені..льны, і..рданец, каэфіцы..нт, міль..н, зады..к, кі..скёр, фі..ска.

3.2. Рэкві..м, ві..ланчэль, вары..цыі, ню..нс, фартэпі..на, ды..пазон, гукаідэ..л, эмацы..нальны, стэрэ..тыпы, сальфеджы.., песенна-ары..зныя эпізоды, ды..тоніка, слыхавыя асацы..цыі, узыходны тры..льны рух, капрычы.., вірту..з, спірычу..л, клаві..тура, тры.., акардэ..ніст, адажы...

3.3. Акцы..нернае таварыства, аўкцы..н, камерцы..лізацыя, ініцы..тыва, коміва..жор, негацы..нт, рэ..лізацыя, асацы..цыя, тэ..тральны калектыв, пры..рытэт, стварэнне аптымальных сацы..льна-псіхалагічных умоў, матэры..льны дабрабыт, рэперту..р, сіту..цыйны падыход, сацы..тэхнічныя падсістэмы.

3.4. Адресная сацы..льная дапамога, ваенныя і нацы..нальныя канфлікты, ды..гностыка, індывіду..м, сацы..лізацыя, ініцы..тыва, сацы..льна-педагагічная дапамога, рэ..блітаваць, асацы..цыя, соцы..м, рэ..кцыя, змена паводзінаў клі..нта, прафары..нтацыя, рыту..л, ідэ..лізаваць, цырымані..л, інтэлекту..льны, альтру..зм, дэві..нтыя паводзіны.

3.5. Нацы..нальны мастацкі музей, ма..ліка, імпрэсі..нізм, ды..пазон танальных магчымасцяў, міні..цюра, вірту..з, бідэме..р, за..фор, энкалпі..н, але..графія, кары..тыда, плагі..т, сюррэ..лізм, ню..нс, ды..грама, пале..графія, абстракцы..нізм.

3.6. Біблі..графічны, тэрытары..льна-змястоўная прымета, тэ..рэтычныя пытанні, рэгі..нальная біблі..графія, нацы..нальная прымета, функцы..нальная структура, спецы..льная тэрміналогія, індывіду..льныя асаблівасці, біблі..графазнаўства, ге..графічны каталог, біблі..тэчная паслуга, дзень спецы..ліста, дыферэнцы..цыя чытачоў, ды..пазітыў, ідэ..графічны слоўнік.

3.7. Харэ..графія, вары..цыі, фу..тэ, харэ..графічная міні..цюра, харэ..граф, ісці тварам у ды..ганаль, тры..мфальныя гастролі.

3.8. Архе..логія, архе..лагічныя знаходкі, матэры..льны, не..ндрэтальцы, крамань..нцы, фе..далы, ды..дэма, маза..ка, ма..ліка.., не..літ.

3.9. Бенефіцы..нт, візу..льны, гігі..на голасу, ды..лекцная мова, прэтэнцы..зны, ню..нсаваць, рады..тэатр, рэперту..р.

Запомніце:

**абрэвіятура, акардэон, акардэніст, віяланчэль,
індыўідуум, інтэлектуальны, нюанс, соцыум**

4. Запішыце слова ў адпаведнасці з прыведзенымі значэннямі, растлумачце правапіс спалучэнняў галосных.

1. Клавішны струнны музычны інструмент (10 літар). 2. Спіс літаратуры па якім-небудзь прадмеце, пытанні (12 літар). 3. Аматар, знаўца, збіральнік рэдкіх выданняў кніг (9 літар). 4. Літары е, ё, ю, я, і, якія абазначаюць два гукі (8 літар). 5. Новае слова ці словазлучэнне, якое з'явілася ў мове для абазначэння новага паняцця (9 літар). 6. Поўны правал, няўдача (6 літар). 7. Адценне, ледзь прыкметнае адрозненне ў чым-небудзь (5 літар). 8. Спекулятыўная гарачка на біржах і рынках; моцнае ўзбуджэнне, хваляванне, барацьба інтэрэсаў вакол якой-небудзь справы (7 літар). 9. Складанаскарочанае слова, утворанае з пачатковых літар; знакі скарачэння ў нотным пісьме (11 літар). 10. Храматычны гармонік з клавіятурай фартэпіяннага тыпу для правай рукі (8 літар).

Словы: абрэвіятура, ажыятаж, акардэон, бібліографія, бібліяфіл, ёставаныя, неалагізм, нюанс, фіяска, фартэпіяна.

5. Перакладзіце слова з рускай мовы на беларускую, падкрэсліце спалучэнні галосных.

5.1. Материал, гениальный, радио, олимпиада, нотариат, стереотип, симбиоз, плахиат, радиоактивный, потенциал, пациент, теоретический, ассоциация, археология, диалект, приоритет, Ионическое море, спартакиада, фразеология, Неаполь, Йемен, майор, иероглифы, фейерверк, триллион, Токио, гладиатор, видеотехника, павильон.

5.2. Вариации, аэрофоны, разнообразие фортепианной техники, сольфеджио, трио, гемиолика, музыкальная историография, группа периодичностей, дуодецима, диафония, диагональная фактура, завуалированная тоника, идиофоны, интердименсиональность, коллектиум музыкум, капричио, канционалы, миксодиатоника, неофольклоризм, пианола.

5.3. Координация действий, индивидуальные способности, социальные факторы, этапы рационального решения проблемы, диагностика проблемы, региональные структуры, ситуативная модель, профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе, труизм, приоритет,

многонациональные корпорации, концептуальный подход, ориентации, планирование и организационное проектирование, специализация и разделение труда, клиентура.

5.4. Социальный контроль личности, реабилитационный центр, демиург, педагогическая диагностика, реагировать, проблемная ситуация, конфиденциальность, социализация, самореализация, реабилитация личности, инициативный, социокультурная сфера, стереотипное поведение, материальное благосостояние семьи, индивидуальность, диалог, ориентация, патриархально-общинная семья, эмоциональный, валеология.

5.5. Миниатюра, ионический ордер, фиолетовый, неоклассицизм, диарама, мемориальный комплекс, реалистически отраженный, мозаика, венецианская школа живописи, эмоциональное напряжение, чувство материальности, идеализированный пейзаж, традиционные направления, майолика, постимпрессионизм, абстракционизм, антиэстетизм, дадаизм.

5.6. Территориальные подразделения региональной библиографии, реализация, библиографический указатель, Национальная библиотека Беларусь, специализация, аббревиатура, библиотековедческие дисциплины, актуализация каталога, акционерная библиотека, классификационный индекс, аудиовизуальные материалы, библиографоведение, биографический словарь, информационные ресурсы, гигиена фонда.

5.7. Музыкально-ритмическая координация, застыть в позе круазе, поставить балет на сцене театра, приседать в плие, сделать неожиданное фуэте, демиплие, пуанты, пируэт.

5.8. Палеолит, феодальный, визуальный, эмоциональная выразительность экспозиции, проектирование экспозиции, аудиовизуальные средства, музейные олимпиады и конкурсы.

5.9. Амплуа, апофеоз, бенуар, марионетка, гистрион, импресарио, координация движений, неактуальный, просцениум, тривиальный.

6. Пры спісванні ўстаўце прапушчаныя літары. Раствумачце напісанне спалучэнняў галосных.

a) 1. Рэнесансная канцэпцыя выхавання інтэлект..льнага чалавека, выяўлення яго індывід..льнасці праз хрысц..нска-гуманістычныя каштоўнасці і ід..лы канкрэтнай нац..нальнай аснове. 2. У Віленскай ..зуіцкай акаадэміі, дзе Сім..н Полацкі атрымліваў адукцыю, курсы п..тыкі і антычнай культуры грунтоваліся на фундаментальных працах М.Сарбейскага. 3. Асновай

фарміравання рэперт..ру маглі стаць музычныя нотныя зборнікі 16 – 17 стст. 4. Пэўную ролю ў распаўсюджванні мастацкіх ведаў адыгралі панс..ны, росквіт дзейнасці якіх прыпадае на 20-50 гады 19 ст. 5. Па ініц..тыве Габрыэля Грубера т..тральны і галоўны корпусы Палацкага ..зуіцкага калег..ма злучаюцца яшчэ адным корпусам, дзе размяшчаецца аздобленая фрэскамі карцінная галерэя. (В.П.Пракап'ева)

б) У т..рэтычную распрацоўку пытанняў архітэктуры ўнёс істотны ўклад рымскі архітэктар і інжынер 1 ст. да н.э. Вітрувій. Узніклі новыя тыпы пабудоў, напрыклад, базілікі, амфіт..ры, тэрмы, тр..мфальныя аркі, акведукі. Амфіт..рамі называліся спец..льныя эліпсападобныя пабудовы, дзе арганізоўваліся глад..тарскія бойкі і іншыя масавыя відовішчы. Рымскія храмы нагадвалі грэчаскія сваёй прамавугольнай формай і выкарыстаннем порцікаў, аднак былі больш гранд..знымі і звычайна будаваліся на высокіх поды..мах. У архітэктуры рымляне звычайна прымянялі тры грэчаскія архітектурныя ордэры – дарычны, ..нічны і карынфскі. (Э.Дубянецкі)

6. Перакладіце ўласныя імёны з рускай мовы на беларускую, растлумачце правапіс спалучэнняў галосных.

Берлиоз, Бокаччо, Иоланта, Венецианов, Анакреонт, Макиавелли, Фиораванти, Палладио, Леонардо да Винчи, Тициан, Рафаэль, Хиеронимус Босх, Делакруа, Шатобриан, Труайон, Леонкавалло, Голсуорси, Хемингуэй, Ларионов, Дионисий, Лоэнгрин.

Правапіс галосных у складаных словах

1. Назавіце асновы складаных слоў, растлумачце правапіс злучальных галосных.

-а-	Дабрая ^л ю ^н ы, ^л амо ^л ы, ^л апляще ^л н ^е ля ^л тка ^л ц ^к шклапла ^л ськ
-о-	Часо ^л іс, куро ^л ым, святло ^л усто ^л ів ^ы , ^л ю ^л прадзе ^л н ^е шкло ^л ткані ^л я
-я-	Жыцця ^л до ^л ь ^ы , срэ ^л ів ^е ч ^а а ^л яды ^л ш ^ы н ^ы , з ^л ітру ^л с
-е-	Жыццесцвярджа ^л ь ^ы , ^л огне ^л усто ^л ів ^ы , земле ^л ула ^л ськ

2. Растворы правописів літар О і А ў першай аснове складаных слоў.

O	A
высо́каадукаваўны шыро́кадастуўны по́ўнагалоссе	высакароды шыракатваўры паўнагуўчи
мо́вазнаўса во́камгнеўні фо́тографія водаўсторый по́ўніяўды	і́лапаклоўнік хаўбрадаваўльк
фо́тыві́сса(аэфар), што́рафы, моя́кро́с (аэ матацыўні), сво́асабліўы, про́щепы, ко́ніграф, гро́мадзіяр дзе́вяно́сці по́фра́ліўні	аўдыякасেўнік відэаматэрыяўлы, стагадоўны кінафестываўль стэрэмагнітафон электрагітаўр псеўданавуковы, аднаголосна, адзінаўладдзе
по́удзень, по́унач	паўаўруша паў-Мі́нска

3. Растворы правописі галосных у першай аснове наступных складаных слоў:

- a) Наваполацк -- Новалукомль,
палітэхнікум -- політэхнічны,
разнапланавы -- рознабаковы;
- b) мовазнаўца, фотастудыя, фатограф, мотагонкі, восемсот, старублёвы,
своечасова, кінастужка, штогод, постсавецкі, процідзеянне, паўстагоддзя, паў-
Беларусі, апоўначы.
- c) сацыякультурны, палітагляд, гарана.
- d) шэсцьсот, метазгодна, сэрцабіщё, шэравокі.

4. Устаўце прашчаныя літары, растворы правописі.

4.1. Ч..рнавокі, св..ечасова, р..знастыны, д..ўгавечны, д..ўгатэрміновы,
шт..дзенъ, жыщ..сцвярджальны, мн..галюдны, мн..гавяковы, ст..тысячны,
п..стмадэрнізм, стэрэ..фільм, відэ..тэлефон, в..камгненна, к..лерамузыка.

4.2. П..ўнагалоссе, аўды..касета, п..ліфантазыя, п..лігармонія,
г..ласавядзенне м..натэматызм, інструм..нтазнаўца, к..нтраункт,

чатыр..хгалоссе, р..знагалоссе, песн..спевы, т..мпарытм, к..нтрскразное дзеянне, р..знастайнасць ф..ртэпіяннай тэхнікі, мн..гасастаўнасць, тр..хгучча, н..таграфія.

4.3. Сам..рэалізацыя, т..лекарпарацыя, рады..кампанія, м..тазгодны, ст..гадовы, кін..зорка, вол..выяўленне, ус..беларускі, Еўр..бачанне, к..міваяжор, выс..камастацкі, шт..тыднёвік, гр..смайстар, супр..цьдзейнічаць, сп..ртзала, неплац..жаздольнасць.

4.4. Д..брзычлівы, жыцц..дзейнасць, д..брасуседскія адносіны, ш..сцігодкі, п..ўнапраўны, жыцц..радасны, кін..сеанс, с..мігадовы, стэрэ..тыпы, д..брасумленны, сацы..культурны, пр..ціграмадскі, рады..пастаноўка, нап..ўкультурны, н..рвовахворы, шт..сутачна, выс..каўрачысты, в..льнадумства, д..брачынны, н..д..бранадзейнасць.

4.5. Р..знакаляровы, в..гнеўстойлівае шкло, д..ўгашэрсны, в..гнетрывалая гліна, кам..неапрацоўка, ільн..валакно, літ..графія, т..нкаслойныя заліўкі, пар..шкападобныя фарбы, ік..награфія, хр..малінаграфія, п..ўаркуша, святл..адчуванне, г..радабудаўнічы, ф..тапейзаж, в..ўначасальны, в..ўначоска, т..нкапрядзенне, ф..тагравюра, чырв..нагліністы, нап..ўільняны, бав..ўнапрадзільны.

4.6. Ф..ндасховішча, ф..таілюстрацыя, суп..рвокладка, гр..сбух, кал..нтытул, катал..гавядзенне, кін..ф..тадокумент, кніг..забеспячэнне, м..награфія, мікр..фільмавы селектар.

4.7. Балет..ман, бал..тмайстар, ф..ртэпіяна, харэ..графія, танцы лацін..амерыканскай праграмы, в..страсатырычны.

4.8. Помнікі ранняга сяр..днявечча, ляднае (падсечнае) земл..робства, эліпс..падобная каменная булава, в..страканечнік, пацеркі лім..нападобныя, адн..тыпныя вырабы, рэшткі п..ціграннай вежы.

4.9. Ав..нсцэна, інт..рмедыя, т..атразнавец, міл..гучны, уза..маадносіны, нап..ўголоса, выс..камастацкі, гук..перайманне, к..снаязыкасць, м..надрама, рады..пастаноўка.

5. Перакладзіце слова з рускай мовы на беларускую, раслумачце правапіс.

5.1. Разновидность, фотообъектив, ежечасно, мототурист, стомиллионный, девяностолетний, своевременно, контрмеры, целесообразно, телекамера, домовладелец, вольнодумец, долгожитель, многоопытный, новомодный, высокосортный, вольнолюбивый, нововведение, языковед, простонародье, столетие, политехнический, полиграфия.

5.2. Полифонический, метроритмично, темообразование, разнообразие, общенациональный, самореализация, общепрофессиональный, многосоставность, разнообразные приемы, своеобразие стиля, однотональный период, четырехголосный канон, жанровые контрапункты, микроинтервалика.

5.3. Законодательство, высокохудожественные произведения, законопроект, короткометражка, долгосрочный кредит, многообещающий, острожетный, вольнонаемный, своекорыстный, киноконцерт, ежеминутно, столетний юбилей, контрагент, кинофотолаборатория, социотехнические подсистемы, художественная самодеятельность, неплатежеспособность, самоокупаемость, ценообразование.

5.4. Простодушие, домосед, острословить, нововведенный, законопослушный, новобранец, краткосрочный, ежевечерне, контрпропаганда, своевременная поддержка, полиглот, самоанализ, профилактика правонарушений, благотворительная деятельность, студенческое самоуправление, самоцель, красноречие, жизнеутверждающая позиция, сурдопедагогика, самореализация, взаимосвязь индивидов.

5.5. Метод многослойных прописок, иконописцы, средневековая живопись, линогравюра, хромолинография, монохромия, разноцветные, светоощущение, фотопейзаж, градостроительный, высокохудожественные образцы, взаимосвязанные ансамбли.

5.4. Электрография, эпидиаскоп, транслитерация, суперэкслибрис, фонд звукозаписей, еженедельник, ежемесячный журнал, микрофильмирование, научная монография, книгообеспечение, кинофотодокумент, библиотековедение, библиографоведение, книговыдача.

5.5. Балетомания, высокохудожественное исполнение, балетмейстер, концертмейстер, хореографическая миниатюра, одновременно, полифонический, остроСовременная экспрессия, танцевать под фонограмму.

5.6. Первобытнообщинный строй, этноопределяющие предметы, полуполтинник, архивохранилище, серебряный бочечнообразный кубок, клинообразный, кремнеобрабатывающая мастерская, картографирование, пятигранная башня, остроконечник, однотипный, эллипсоподобный, раннее средневековье.

5.7. Аванзал, красноречивый, кукловод, мелодекламация, мировоззрение, многоголосие, многозначительный, моносспектакль, самопожертвование, сценическое самочувствие.

5.8. Кнігавыдача, поліфункціональны, тяжелодоступны, ежегодно, краеведение, вышеупомянутые, лев-толстовский стиль, нижеподпісавшиеся, документоведение, великодержавный, легковоспроизводимый, кинофотофонодокумент.

5.9. Рукопажатие, шароподобный, перекати-поле, сорвиголова, благородный, косноязычие, фотосессия, лежебок, благотворительность, метафорично-образный, зигзагообразный, легкомысленный образ, сценический полилог, широкоформатный фильм, «Белорусьфильм».

6. Ад наступных спалучэнняў слоў утварыце складаныя слова, падкрэсліце арфаграмы.

Сцвярджэнне самога сябе, роўныя правы, добрыя суседзі, сто галасоў, шырокі маштаб, падобны на шкло, будаваць дамы, многа жанраў, кароткі час, выстаўка фатаграфій, парушаць закон, сорак год, высокі даход, высокай пробы, высокага гатунку, вострая сатыра, высокая прадукцыянасць, рэклама кіно, вытворчасць кінафільмаў, тонкія бровы, здольнасць да жыцця, тонкае валакно, часаць воўну, апрацоўваць воўну, тонкія сцены.

Правапіс прыстаўных галосных і зычных

1. Прачытайце слова. Раствумачце наяўнасць ці адсутнасць прыстаўных галосных.

Імкліва, ільняны, іржышча, аржаны, пад ільдом, вялікая льдзіна, адно імгненне, заржавець, памчацца, зардзецца, абылгаць.

2. Устаўце, дзе патрэбна, прапушчаныя літары. Раствумачце правапіс слоў.

Над ..ржаным полем, на ..льняным ручніку, рух і ..мкненне, тканіна ..рвецца, ..ржавы цвік, за..мшэлае дрэва, па..мчацца насустреч, ..мжэў дождж, лясныя ..мхі, адно ..мгненне.

3. Запішыце слова па-беларуску, раствормачце правапіс.

Льготы, львята, на льдине, мгновенный, заржавленный, рдеть, рваный, лжесвидетельство, мглистый, льноводство, рваться, стремительно.

4. Прачытайце слова. Растворычце наяўнасць ці адсутнасць прыстаўных зычных. Назавіце формы слоў / слова, што прапушчаны ў круглых дужках.

Вочы (памяншальна-ласкальная форма), вобраз (форма множнага ліку), воблака (форма множнага ліку), вучань (форма множнага ліку), навука (працэс авалодвання ведамі), вугал (адносны прыметнік), вожык (назва маладой істоты ў множным ліку), возера (адносны прыметнік), восень (адносны прыметнік), воспа (прыметнік у форме непаўната якасці), вуда (дзеяслоў);

учора, улада; умацоўваць, удвух; наогул; Орша, Украіна, Вольга, Тадэвуш, чарнавокі наваколле;

опера, уверцюра, універсітэт, оптыка, офіс, ода, одум, окаць, урна вустрыца;

гэты, адгэтуль, гэй, гэтакі.

5. Устаўце, дзе патрэбна, прапушчаныя літары, растворычце правапіс.

1. На..учэнец – той, хто на..учаецца, ..учыща ў старэйшых класах сярэдніх школ і ў сярэдніх спецыяльных на..учальных ..становах. 2. Упершыню ..уверцюра узнякла ў Італіі як ..уступ да ..оперы (..опера “Арфей” К. Мантэвердзі ў 1607 г.). 3. У архітэктуры барока і класіцызму ..окны былі прама..угольныя, арачныя, паўцыркулярныя, падковападобныя і г.д. 4. У адрозненне ад на..укі, якая адлюстроўвае рэчаіснасць пры дапамозе лагічных абагульненняў, мастацкі ..образ раскрывае яе ў канкрэтна-пачуццёвой форме. 5. Вялікую мастацкую каштоўнасць маюць малюнкі ..углём, зробленыя Мікеланджэла, Леанарда да Вінчы і іншымі майстрамі Адраджэння. 6. Прывілы ..урбанізму выкладзены ў горадабудаўнічай тэорыі французскага архітэктара Ле Карбюзье. 7. Мастакі часта выкарыстоўваюць прыродную мінеральную фарбу жоўтага або чырвонага колеру - ..охру. 8. Шматлікія дзеячы эпохі Адраджэння валодалі ..універсальнымі ведамі. 9. Вядомыя ..учоныя напісалі свае ..адзывы на новую на..уковую працу па культуралогіі. 10. У жніўні праводзяцца ..уступныя экзамены на за..очнае аддзяленне ..універсітэта.

6. Перакладіце слова з рускай мовы на беларускую, запішыце, растворычце правапіс.

Ультрамарин, заострить, область, улица, угольник, ордер, униатство, заузить, оперетта, паук, уникальный, власть, утопический, умбра, убор, узел, оперный, орган, отблеск, этак, унисон, устойчивость, ударные инструменты,

озвук, вообще, эй, серьги, вокруг, ода, обложка, огненный, Ольга, Урал, Омск, Родион, Люблинская уния, Оскар Уайльд, уния, универсальный.

Правапіс ў (у нескладовага)

1. Раствумачце правапіс літар У і Ў у наступных словамах і словазлучэннях:

настайнік, вышыўка, танцеваў, маляваў, уздоўж і ўпоперак, працуе ў тэатры, паўночна-ўсходні, акварэль “Вясна” ўпрыгожыла выставу, каля ўнівермага, паўза, лаўрэат, аўдыенцыя, ва ўніверсітэце;

ва Украіне Галіна Уланава, каля Ушач;

Люблінская унія, кансаліумны, натарыгус, калёквіум, баул, ток-шоу, Бернард Шоу, фрау, данеслася уханне, Штраус.

2. Устаўце прапушчаныя літары, растворамачце іх правапіс.

Слова “..ніверсітэт” .. перакладзе з лацінскай мовы азначае “сукупнасць”.

.. Рымскай імперыі ім называлі групу людзей, аб'яднаных па віду дзейнасці (карпарацыі майстро.., рамесніка..) з мэтай абароны сваіх інтарэса... У 11 – 12 стст. ..ніверсітэт прадста..ля.. інтарэсы навуко..ца.. перад гарадской і царко..най ..ладамі, дава.. навуко..дам пэ..ныя юрыдычныя і эканамічныя прывілеі. З часам слова “..ніверсітэт” замацавалася за гільдыяй выкладчыка.. і ст..дэнта... Сама ж навучальная ..станова .. 12 – 15 стст. пачала абазначацца тэрмінам “stadium generale”. І толькі пачынаючы з 15 ст. .. Германіі (а потым .. Францыі, Англіі, Італіі) ..ніверсітэтамі альбо “alma mater” пачалі называць не толькі аб'яднанні студэнта.. з выкладчыкамі, але і навучальныя ..становы.

Універсітэт бы.. незалежнай, а..таномнай ..становай, ме.. права вучыць ..cіх і ..сяму. ..ніверсітеты вучылі ..ніверсалным перадавым ведам і былі адкрыты для студэнта.. і навуко..ца.. ..cіх краін. Ст..пень бакала..ра давала магчымасць стаць асістэнтам магістра, а ст..пень магістра і доктара – права чытаць лекцыі ва ..ніверсітэце. Па-за ..становай акадэмічныя ступені не давалі ніякіх пераваг. Але з цягам часу ст..пень становіцца крытэрыем кваліфікацыі навуко..ца і ..лічваецца пры назначэннях на свецкія і духо..ныя пасады. ..ніверсітэцкая адкуацыя становіцца адной з ..моў павышэння сацыяльнага стат..са чалавека і права займаць пэ..ную пасаду. .. сувязі з гэтым студэнты былі вельмі заціка..лены .. атрыманні веда.., яны самі выбіралі дысцыпліны, прафесара.., кантролівалі дзейнасць выкладчыка.. з дапамогай штрафа...

Ва ..сіх е..рапейскіх краінах ..ніверсітэт выконва.. адноўкавыя функцыі: забяспечва.. развіццё і перадачу веда... , а таксама навуча.. метадам іх атрымання. Навучанне вольным мастацтвам (спачатку вывуча..ся трыві..м: граматыка, рыторыка, логіка; потым квадры..м: арыфметыка, геаметрыя, астраномія, тэорыя музыкі) патрабавала значных выслілка.., пэ..най арганізацыі працэсу навучання і ..я..ляла сабой падрыхто..чи курс (факультэт вольных мастацтва..) для авалодання .. будучым вучонай прафесіяй .. галіне права, рэлігіі і медыцыны на адпаведных трох факультэтах. (*Паводле М.Л.Кузьмініча*)

Запомніце:

*аудыторыя, аукцыён, калёквіум, лаурэат, ноу-хау
паўнёва-ўсходні, паўза, шоу, шоумен*

3. Перакладзіце слова і словазлучэнні з рускай мовы на беларускую, раслумачце правапіс. Пры неабходнасці карыстайцесь слоўнікамі.

3.1. Белорусский государственный университет культуры і мастацтваў, аудитория, умышленно, наугад, аудиенция, журнал “Полымя” впервые опубликовал, триумф, аквариум, в Узбекистан, времена князя Всеслава Чародея, пошли в кино, мавзолей, лауреат, вакуум, радиус, фауна, контрольно-учетная комиссия, река Уса, белорусско-украинский словарь, Брестская уния, коллоквиум, в “Избранные произведения” вошли все поэмы автора.

3.2. Соул, исполнитель, музыковед, трактовка, оркестровка, нюансировка, мотив, распев, инструментовка, пауза, симфоническая увертюра, запевное построение, квартово-октавная система, секвентное повторение, поет в тональности, субмотив, виртуоз, играет в стиле блюз, новый уникальный коллектив исполнителей, саунд-трек, темообразование.

3.3. Аккредитив, аукцион, в учреждениях культуры, безналичный, бухгалтерский учет, котировка, ваучер, договоренность, коллективный, ноу-хау, ставка, ценообразование, безработица, руководитель, частная собственность, обслуживание, потребители в учреждениях культуры, создание условий, представитель, многоуровневая структура, распространитель, эффективность, корпоративная, авторитарный, во власти, адаптация в коллективе.

3.4. Душевное состояние, система отношений, тяжелые внутрисемейные отношения, индивидуум, социальные условия, охранять здоровье, детская

аудитория, рецидив, социум, информационная взаимосвязь индивидов, красноречие, демиург, инсценировка, интерактивное обучение, позитивное влияние, воспитательный процесс, это условный рефлекс, классно-урочная система, коллоквиум, автоматизм.

3.5. Изобразительное искусство, декоративный, зарисовки, заливки, обесцвечивать, разрисовка, краска ультрамарин, автопортрет, вышивка, групповщина, пол-листа, реставрация, энкаустика, мгновенное впечатление, в урбанизме, таревтика, надо усовершенствовать, художники-умельцы, новая униформа.

3.6. Автограф автора книги, заинтересованность текстом, читательская аудитория, заполнять формуляр, обслуживать читателей, инкунабула, диспут в библиотеке, рубрика в газете, повесть “Дрыгва” взволновала юных читателей, в университете, владеет уникальной коллекцией редких книг, газета “Звязда” в библиотеке.

3.7. Триумф отечественной балетной школы, лауреат международных конкурсов, виск вперед и назад, партнерша в бальных танцах, постановка балета, режиссер-постановщик, танцовщик, протанцовка, балетная увертюра, на полуальцах, застыла в позе арабеск, присели в реверансе, пуститься в пляс, участвовать в соревнованиях по бальным танцам, Галина Уланова, приняли участие в шоу.

3.8. Архивариус, симпозиум, инструментарий ремесленников, много музеев, расстановка экспонатов на стеллажах.

3.9. Вслух, инсценировка, монтировка декораций, нараспев, смысловая пауза, перевоплощающаяся, саунд-трек, звукообразование, послесловие, припевка, речевой аппарат, речитатив, участвует в спектакле.

Напісанне спалучэння ў зычных

1. Запішыце слова, растлумачце напісанне спалучэння ў зычных на стыку кораня і суфікса.

Радасны, позна, сонца, шчаслівы, сэрца, міласэрны, баласны, кантрасны;
студэнцкі, выдавецтва, мастацтва, ткацкі;
беларускі, прыгоства, харство, птаства;
Шміт, Рэмбрант, Шырвінт.

2. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары.

Праяз..ны, ненавіс..ны, аблас..ны, постсаве..кі, вус..ны, аген..тва, чыта..кі, пос..ны, няшчас..ны, мно..ства, неміласэр..на, аванпос..ны, аспіран..кі, адэс..кі, карыс..ны, хіс..нуцца, браз..нуць, антыфашис..кі.

3. Перакладіце з рускай мовы на беларускую, раслумачце правапіс спалучэнняў зычных.

Капустник, комплектны, свистнуть, форпостны, контекстны, комплексно, компетентны, мстительны, корыстны, выездной, беспощадно, изъявительное наклонение, безвыездно, Кронштадт, форштадт, собственность, застлать, художественный, качественно, количественный.

4. Ад прapanаваных слоў утварыце назоўнікі з дапамогаю суфіксаў -ств- або -чиn-, раслумачце правапіс спалучэнняў зычных.

Княжыць, Полацк, асветнік, хораша, Мінск, сваяк, птах, многа, Слуцк, нямецкі, таварыш, Брэст, настаўнік, чалавек, мастак.

5. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары, раслумачце правапіс.

Даследчы..кі, універсітэ..кі, юна..кі, намес..нік, рас..ліна, аванпос..ны, блі..часты месяц, ні..чымніца, праро..тва, чэс..на, ро..чына, у..чуваць, за..чабятаць, рамесні..кі, бескарыс..ны, пачэс..ны.

Запомніце:

Кантактны, комплексны, ландшафт, маштаб, неміласэрны, помслівы, пяшчотны, расіччодрыца, ушчэнт

Правапіс прыставак на –з (-c)

1. Раслумачце напісанне літар З і С у прыстаўках.

Сказаць, успомніць, бессмяротны, усход, цераспалосіца, растрывожыць; зберагчы, узбегчы, бязмежны, разгледзець, празмерны, узрадавацца;

сарганізаваць, сыходзіць (з ганка), сыграць, сэканоміць; зымправізаваць, зыначаць, зыходзіць (з меркавання).

2. Утварыце новыя слова з дапамогаю прыставак, раслумачце правапіс:

a) з/c: практыкаваць, вязаць, майстраваць, расходаваць, гуртаваць, фатаграфаваць, фарміраваць, чысціць;

б) раз/rас: глядзець, вучыць, крытыкаваць, маляваць, працеваць, пачаць, зброя, трывога;

в) без/бес: вынік, кампраміс, голас, дапамога, канец, сістэма, характар, аварыя, поспех, зварот, адказ, клопат, тэрмін.

3. Устаўце прапушчаныя літары ў прыстаўках, растлумачце правапіс.

3.1. Ра..сыпаць, ..ціхнуць, ра..кацісты, ..бліжаць, у..край, ра..кінуцца, ра..тупацца, ра..станне.

3.2. Ра..меркаванне інструментаў, ..мешаны хор, ..тварэнне, за..пываць.

3.3. Бе..наяўны ра..лік, ра..дзяржаўленне, бе..працоўе, ..тварэнне ўмоў, узаема..вязанасць фактараў, у..нагароджанне, ра..меркаванне рэсурсаў.

3.4. Бе..характарны, бе..дапаможны, ..мена паводзінаў, у..прыманне, бе..ыніцыятыўны, ра..чараванасць.

3.5. Ра..маляваць, ..тварыць, ..лепак, ра..цяжка, ра..паўсюджванне, у..прыманне, ..мяшаць фарбы, ра..фарбаваць, абе..каляроўваць, ..чарніць.

3.6. ..фармуляваць, ..мешчаны, ра..працаваны, ..прошчаны, ..находзіцца.

3.7. У..дым на паўпальцах, ..рабіць фуэтэ, ..тварэнне вобраза.

3.8. Феадальная ра..дробленасць, ..найсці, ра..мяшчаць на стэндах.

3.9. Бе..канфліктнасць, бя..чулы, у..бадзёрыць, у..буджэнне, у..дзеянне на гледача, у..хапіцца, у..трывожыць, небе..падстаўны, небе..паспяховы, ра..вязка.

Правапіс літар Д – ДЗ’, Т – Ц’

1. Растлумачце напісанне літар Д – ДЗ’, Т – Ц’ у наступных словах.

Свята – на свяце, сады – у садзе, глядзець, цёмны, дзіця, дзюба; сцвярджаць, чацвёрты, дзвёры, подзвіг, *але*: падвезці, у таварыстве; тэматыка, дырыжор, тэатр, дэбют, латынь – лацінскі, камандзір, білецёр, індзейскі, апладзіраваць; эцюд, дзюона, *але*: авантура.

2. Запішице спрадвечна беларускія слова, устаўце прапушчаныя літары Д – ДЗ’, Т – Ц’.

На..яя, мола..ь, ..весце, на..вячорак, у мовазнаўс..ве, а..ведаць, пра..весне, ..веры, развод..е, пя..ьдзясят, сем..есят, ча..вер, у кля..ве, ..вёрдасць, а..вячоркам, ..ірван, асярод..е.

3. У словах іншамоўнага паходжання ўстаўце прапушчаныя літары, растлумачце.

Ст..мул, д..зайн, д..канат, ак..ыўны, д..фіцыт, блакно..ік, д..ктафон, д..рэктар, ат..стацыя, від..акліп, бар..юр, сана..іна, гвар..ейскі, увер..юра, аплад..сменты.

Запомніце:

дзвесце, камандзіроўка, накіюрн, пэндзаль, роўнядзь, цемрадзь

4. Перакладзіце слова спецыяльнай лексікі з рускай мовы на беларускую, растлумачце правапіс.

4.1. Дисплей, декабрист, студеный, театр, гвардеец, актер, пройти, мотив, ноктюрн, шедевр, омертвельный, где-нибудь, коллектив, тенденция, кисть, командировка, радикальный, митинг, листва, диплом, засветиться радостью, медь, телевизор, дирижер, титул, антипод, президент, теплеть.

4.2. Мелодия, аккордика, партитура, мелизматика, септима, прелюдия, монотематизм, хроматизм, скандирование, архитектоника, квинтет, динамика, тарантелла, терция, интерпретация, темпоритм, мелодика, диапазон, орнаментика, кантилена, декламация, музыка для телепостановок, каватина.

4.3. Акциз, платежи, котировка, дивиденды, дилер, демпинговые цены, депозит, инвестиции, консалдинг, лицензия, холдинг, рейтинг, хозяйственная деятельность, субсидия, принципы управления, политические факторы, ситуативная модель, лидер, продюсер.

4.4. Неординарность, диагностика проблем, деградация личности, компетенция, депрессия, индифферентность, контингент, трудности, профилактика, интуиция, инстинкт, флегматик, коммуникативный, девиантный, интерпретировать, позитивное влияние, тематическая программа, эмпатийность, рутина, стимулирование, инфантилизм, волонтер, императивный аспект, стереотипное поведение, компрометировать, мотивация, моделирование ситуации.

4.5. Темпера, техника, декоративность, диапазон, моделировка формы, картина, архитектура, композиция, терракота, мастихин, пастель, оттенок, примитивистские тенденции, декоратор, переплетение, интерьер, триптих, батик, диорама, пьедестал, дизайнер, портретист, растяжка, авангардист, этикетка, этюд.

4.6. Диспут, диктофон, дифференцированное обеспечение, диапозитив, дезидератор, дескриптор, заинтересованность текстом, иллюстрация, инициал, инструкционно-методический лист, интерфейс.

4.7. Национальный балетный театр, пластика движений, концепция творчества, танцевальный квартет, квинтет, философско-эстетический, поэтика модерна, современные тенденции хореографии, сатирический, техника.

4.8. Теория музеиного дела, взаимодействие, методика, научное документирование, периодизация, материальные ценности, систематизация, экспедиция, экспертиза, стеллажи, нумизматический.

4.9. Сценический костюм, аплодисменты, актер, актерский, акробатика, авансцена, амфитеатр, антигерой, античная драматургия, артикуляция, аффектация, билетер, динамика, дебютант, дебютировать, действие, сценическое действие, гротеск, действующее лицо, декламатор, декорационное искусство, дикция, жестикулировать, инсценировка, интерпретация, интермедиа, натуралистический, пародировать.

Правапіс падоўжаных і падвоеных зычных

1. Раствумачце напісанне падоўжаных і падвоеных зычных.

Палессе, стагоддзе, жыщё, палоззе, падарожжа, узвышша, абліча, жаданне, вяселле, печчу, мышшу;

каменны, бяссонны, адзяліць, дачына, на сміхацца, разлавацца; але: ростань, расада, расол;

рэжысёр, гама, группа, калега; Ганна, Жанна, ванна, мецца-сапрана, інтэрмецца; сюррэалізм.

2. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары, растворумачце правапіс.

2.1. Меркаван..е, натхнен..е, суд..я, рас..ыпаны, пакален..е, Еўрабачан..е, паэтэс..а, міс..іянеры, пан..а, крыл..е, клас.., эпіграм..а, прагрэс..іўны, аб..рэвіятура, Мек..а, абурэн..е, пяц..юдзесяц..ю, памяц..ю, асен..ія, ал..егорыя, клас..іцызм, з..янне, здаец..а, паўгод..е, лісц..е, Евангел..е.

2.2. Пераінтаніраван..е, музычнае мыслен..е, мас..авасць, п'еса-папур..ы, песен..асць, пералажэн..е, рознагалос..е, стварэн..е тэмбравага каларыту, размеркаван..е інструментаў, выканальніцкі ап..арат, ап..лікатура, струна бурдон..ая, гукавылічэн..е, змешан..ы хор, сугуч..ы, песен..ая мелодыя, ажыц..яўляць.

2.3. Накаплен..і, прагназаван..е, забеспячэн..е, цэнаўтварэн..е, анкетаван..е, дабрачын..ая акцыя, сфера абслугоўван..я, фінансаван..е, тэлебачан..е, стварэн..е ўмоў, кіраван..е, рэгуляван..е, рашэн..е, планаван..е, размеркаван..е паўнамоцтваў, узнікнен..е крызісных сітуацый, меркаван..е.

2.4. Кам..нікатыўны, здарэн..е, правапарушэн..е, асярод..е, дабрачын..асць, узаемадзеян..е, узаемаразумен..е, уздзеян..е, стымуляван..е, самакіраван..е, экстэрныя выпадкі, мадэліраван..е сітуацыі.

2.5. Іл..юзорнасць, адцен..е, перапляцен..е, кал..она, аздаблен..е, ціснен..е, клас..ічны, сярэднявеч..а, эпоха Адраджэн..я, ап..лікацыя, філігран..ы, чарнен..е, плящен..е, ільнопрадзен..е, святлоадчуван..е, каштоўн..ыя метал..ы, зярнен..е, натхнен..е.

2.6. Бібліографаван..е, зацікаўлен..асць тэкстам, забеспячэн..е, клас..іфікацыя, іл..юстрацыя, размяшчэн..е фонду, рэдагаван..е, каталогавядзен..е, монавыдан..е, кам..ентарый, стратэгія чытан..я, распрацаван..ы, спрошчан..ы.

2.7. Тарантэл..а, ал..егра, клас..ічны танец, пас..адобль, цырымон..ы, беларус..кія народныя танцы, танцевальная праграм..а, круціц..а ваўчком, тримац..а за станок, эф..ектны.

2.8. Камен..ы век, ран..яе сярэднявеч..а, мураван..ыя палацы, курган..ы могільнік, феадальная раздроблен..асць, абарончыя збудаван..і, умацаван..і, пяцігран..ая вежа, калекцыяніраван..е, паўпалцін..ік, першабытнаабшчын..ы, шліфаван..е.

2.9. Аф..ект, бал..ада, бестсел..ер, летуцен..ік, трывнен..е, буф..анада, натхнен..е, вечары апавядан..я, увасаблен..е, уражан..е, народныя гулян..і, іл..юзія, мастацтва прадстаўлен..я, вобразнае бачан..е.

3. Перакладзіце слова з рускай мовы на беларускую, раслумачце правапіс.

3.1. Управление, касса, радостью, затишье, программа, молодежью, чтение, сумма, третий, тридцать, приволье, мягко, осуществление, рассадный, интермеццо.

3.2. Меццо-сопрано, аллегро, трелью, варьирование, пиццикато, песенность, попурри, сопровождение, баллада, четырехголосие, канzonетта, колористическое богатство, развитие, септаккорд, светское музицирование, секвентное повторение, слуховые ассоциации, диссонанс, звучание, либреттист, аккомпанировать, темообразование.

3.3. Ассигнование, обеспечение, банкротиться, накопление, администрирование, задолженность, баланс, коммерческий, прогнозирование, ограниченная ответственность, ценообразование, импресарио, собственностью, творческий коллектив, дилер, взаимосвязанность, эффективность, стресс, подчиненный.

3.4. Уровень жизни, компромисс, вечера вопросов и ответов, дискуссии, жертвы военных конфликтов, моралью, чувственный, поколение, творчеством, жизнеутверждающий, перевоспитание, поддержать, массовик, восприятие, тематическая программа, ассоциация, пассивный.

3.5. Гуашью, акварелью, терракота, симметрия, барокко, иллюзорность, зернение, Возрождение, аппликация, импрессионизм, балюстрада, обрамление, светоощущение, соломоплетение.

3.6. Книгообеспечение, пресс-конференция, регистрационная картотека периодических изданий, стеллаж, экспресс-информация, систематизированный, обобщенный, периодические издания.

3.7. Классический балет, массовые сцены, ассоциации, основные коллизии, спектакль, либретто, стремление, экспрессивный.

3.8. Изучение предметов экспозиции, классификация, выявление, полевое исследование, выполнение, комплектование, старинные украшения, закупочная комиссия.

3.9. Классика, сценическое контактирование, обличье, оборудование сцены, освещение, оформление, режиссер, режиссура, сочувствие, воздействие, брависсимо.

Правапіс звонкіх і глухіх, свісцячых і шыпячых зычных

**1. Прачытайце правільна наступныя прыказкі і прымайкі.
Знайдзіце неадпаведнасці ў вымаўленні і напісанні. Раствумачце правапіс і значэнне прыказак і прымавак.**

Лёгка сказаць, ды далёка дыбаць. Адклад не ідзе ў лад. Дорага лыжка к абеду. За што добра бярэшся, канца даб'ешся. З кім павядзешся, ад таго і

набярэшся. Колькі вяровачы ні віцца, а канцу быць. З харства вады не нап'ешся. Прагаладаешся – хлеба дастаць здагадаешся. Няпраўдаю свет пройдзеш, а назад не вернешся. Свая сярмяжка не цяжка. Каб ведаў, дзе павалішся, там саломкі падаслаў бы.

2. Растлумачце напісанне звонкіх – глухіх, свісцячых – шыпячых зычных на канцы і ў сярэдзіне наступных слоў. Падбярыце праверачныя слова.

Працяг, фасад, блуз, фонд, імідж, шарж;
кніжка, запрэгчы, стужка, падказка, лёгкі, наладка;
барацьба, просьба, жаніцьба, носьбіт;
перавозчык, рэзчык, разжаліць, пясчаны;
нарэшце, на кладачы, нясвіжскі, рыхтуешся.

3. Змяніце або падбярыце роднасныя слова для праверкі напісання зычных.

Моладзь, перапісчык, трыватаж, перасцерагчы, загадка, гладкі, краявід, белавежскі, вязка, уздоўж, нізка, бегчы, у хустцы, увачавідкі, рэзкі, складчына, прасцяг, цяжкасці, дзядзькованне, сродкі.

4. Перакладзіце слова з рускай мовы на беларускую, запішыце, падкрэсліце арфаграмы.

Лозунг, цифра, витраж, носитель, монтаж, подход, метод, аншлаг, платеж, рейтинг, дивиденд, средства, пользуешься, на обложке, пряжка, дробь, тренируешься.

Правапіс прыставак на -б і -д

I. Растлумачце напісанне літар Б і Д у прыстаўках.

Адкрыць, падтрымка, надпісаць, прадбачыць, прадстаць, перадплечча; аблалены, абстуپіць, абмежаваць, абстрэл.

2. Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце правапіс.

А..бывацца, а..шар, а..сутнасць, а..крыщё, а..вечны, па..хапіца, а..даляцца, спа..цішка, па..галоскі, а..метныя асаблівасці, а..ыграць праграму, пра..прыемства, таварыства з а..межаванай а..казнасцю, пра..прымальнік, а..бор, а..казнасць, а..межаваныя магчымасці, па..трымка, а..асобіцца, а..пачынак, па..свядомасць, а..лічча, па..свечнік, а..цяніць, а..ценне, а..клад, па..піска,

а..агульнены, па..танцоўка, па..скокваць, па..сечнае земляробства, на..брамная вежа, на..глазурныя эмалі, а..наўленне спектакля, неа..ступны, непа..купны, па..грыміраваць, па..светка, па..тэкст.

Правапіс мяккага знака і апострафа

1. Прачытайце слова, растлумачце правапіс змякчальнага мяккага знака. Адзначце, пасля якіх літар пішацца мяккі знак і калі ён не пішацца.

Ь пішацца:

боязь, хтось, моладзь, пяць, вучань, акварэль;
пісьмо, цьма, Вольга, ганьба, дзьмуць, вазьму;
пісьменнік, цымяны, Вользе, ганьбіць, дзьме, возьме;
пяцьдзясят, дзевяцьсот;
людзьмі, слязьмі, дзецьмі;
сядзьма, будзьма; сядыце, будзыце, завесься, агледзься;
кагосыці, штосьці, ледзьве;
агенчык, каменчык, *але*: качанчык;
вішань, соцень, вішанька, соценька, песенька.

Ь не пішацца:

свет, багацце, дзверы, радасцю; *але*: носьбіт, дзесьці, хрэсьбіны;
любанскі, казанскі, цянь-шанскі, *але*: восенскі, студзенскі;
голуб, насып, восем, восемсот.

2. Прачытайце сказы, знайдзіце слова з асіміляцыйнай мяккасцю, растлумачце іх правапіс.

Беларусы адрозніваюцца шчодрасцю, заўсёднай гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Яны звычайна мяккія, даверлівые, пазбаўленыя помслівасці. Па агульных назіраннях, беларусам уласцівые павага да іншых народаў і памяркоўнасць да таго, хто думае іначай.

(У.Караткевіч)

3. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары, растлумачце правапіс.

3.1. Дз..вес..це, пес..ні, мален..кі, па прос..бе, вяз..мо, няма новых песен.., са сляз..мі, мядз..ведз.., навакол..ле, Сібір.., ц..віс..ці, каліс..ці, прыйс..ці, хатын..скі, кон..чык, мен..шы, нян..чыць, вішан.., восем.., шэсц..сот, сем.., дзец..мі, аген..чык, абедз..ве, чац..вёрты, прыгледз..ся, прыходз..це, агул..нанавуковы, прос..біт, соцен..ка, з..вес..ся.

3.2. Рас..пей, трэл.., дз..ве актавы, мастацкія якас..ці, фал..клор, танал..нас..ць, з..мешаны хор, увес.. дыяпазон, аднатанал..ны перыяд, генерал..ная кул..мінацыя, гучан..не, вакал..ны стыл.., кіравац.., адаптавац.., трыво.., шмат песен...

3.3. Фестывал.., прыватная ўласнас..ц.., эфектыўнас..ц.., узаемаз..вязанас..ць фактараў, сітуатыўная мадэл.., легал..ны, рахавац.., вэксал.., прэм..ера, кар..ера.

3.4. Здол..нас..ць, мыс..ленне, ас..пект узаемадзеян..ня, блюз..нерства, сц..вярджал..ны, гул..нявая дзейнас..ць, валан..шёр, чул..лівы, субкул..турныя супол..ніцтвы, канфідэнцыял..нас..ць, імператыўны ас..пект.

3.5. Раз..ба, раз..бяр, цэл..нас..ць кампазіцыі, жывапіс.., рос..піс.., скул..птура, ал..танка, жырандол.., с..ветлацен.., іл..наткацтва, рас..цяжка, забалац.., грабен..чык, з..лепак, мал..берт, пастэл.., гарызантал..ны, счарніц.., ілюзорнас..ць, дэкаратыўнас..ць, акварэл.., ганчарная вытворчас..ць, падс..вечнік, рэл..ефны, ул..трамарын, рамес..нік, ціс..ненне, гіпастыл.., па старал.., пос..цілка, грыфел.., асаблівас..ць, вапел..ня, залацістас..ць, філігран...

3.6. Мемарыял..нае выдан..не, мікрафіл..мавы, абарачал..нас..ць фонду, агул..надаступнас..ць, паказал..нік, ал..манах, бюлетэн.. новых паступленняў, воблас..ць выдання, дакладнас..ць пошуку, змяшчал..нас..ць, кансул..тант, мікрафіл..м, рэлевантнас..ць фонду, с..вята кнігі, факсіміл..нае выданне.

3.7. Павол..ны вал..с, кас..цюм, кас..цюмаваны бал.., пасадобл.., с..вятло рампы, тэхнічнас..ць, балансавац.., іс..ці, пус..ціца ў скокі, сес..ці на шпагат.

3.8. Рэчы матэрыял..най культуры, неандэртал..цы, крамянёвыя плас..ціны, могіл..нік, залатыя скроневыя кол..цы, феадал..ная раздробленас..ц.., этнічная прыналежнас..ц.., прадметы кул..ту, сакрал..ныя валуны, Княз..-камен.., некропал...

3.9. Партал..ная арка, бел..этаж, вул..гарны, сцэнічнае піс..мо, бесканфліктнас..ц.., с..пектакль, ас..вятлял..ны люк, камедыя дэл.. артэ.

Запомніце:

абедзве, булён, дзвесце, восем, ледзьве, мені,
няньчиць, песень, разъбяр, хтосьці

4. Прачытайце слова, растлумачце правапіс раздзяляльнага мяккага знака. Пасля якіх зычных і перад якімі галоснымі пішацца раздзяляльны мяккі знак?

Медальён, канъён, канферансье, парцьеры, мадзъяр, Лавуазье, Савельеў, Касьян, лью, Нью-Ёрк, Ілья, Ульяна.

5. Прачытайце слова і растлумачце, калі пішацца апостраф.

Аб'ёмны, з'ява, з'ехаць, між'ярусны;
вераб'і, сям'я, камп'ютар, верф'ю;
двух'ярусны, Лук'янаў;
мыш'як, звяр'ё, шыр'ю; ад'ютант.

Пасля ў апостраф не пішацца:
**здароўе, салаўіныя, абаўю,
Заслаўе, праваслаўе**

6. Перапішыце, устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары.

6.1. Ад..ехаць, раз..юшаны, паштал..ён, міл..ярд, Марэс..еў, аб..ява, Арсен..еў, чатырох..ярусны, салаў..іны, разал..ю, бязрыб..е, раз..езд, вал..ера, манпанс..е, іў..еўскі, Вікенц..евіч, пад..ядзжаць, уз..ехаць, фел..д..егер.., прымор..е, н..ю..йоркскі, п..яніць, надвор..е.

6.2. Вар..іраванне, музычная п..еса, прад..ём, прэм..ера песні, неад..емная, з..яўляцца.

6.3. Кар..ерыст, інтэрв..ю, кампан..ён, вар..етэ, суб..ектыўныя фактары, кан..юнктура, п..еса, павіл..ён, канферанс..е, ал..янс, аб..ядноўваць, беспрацоў..е, прэм..ера.

6.4. Сур..ёзны, ахова здароў..я, сем..янін, аб..ектыўны, аб..яднанне, з..явіцца, інтэрв..ю, саслоў..е, з..едлівы, з..ява, з любоў..ю, вар..яцкі, суб..ект, давер..е.

6.5. П..едэстал, інтэр..ер, саб..ю, барэл..еф, він..етка, аб..ёмны вобраз, пап..е-машэ, рэл..ефны, п..ета, рышэл..е, аб..ект.

6.6. Аб..яднаны бібліографічны запіс, аб..ект каталагізацыі, аб..ём фонду, інтэр..ер бібліятэкі, двукроп..е, камп..ютар.

6.7. Ар..ер, кастан..еты, він..етка, пасляслоў..е.

6.8. Краман..ёнцы, двух..ярусныя падлогі, інтэр..еры замкаў.

6.9. Прэм..ера, вар..етэ, ар..ерсцэна, брыл..янцін, уз..юшыцца, гін..ёль.

Запомніце:

*інтарв'ю, кан'юнктура, п'едэстал,
п'еса, раз'юшаны*

7. Перакладіце слова з рускай мовы на беларускую, пры неабходнасці карыстайцяся руска-беларускімі слоўнікамі. Раствумачце правапіс.

Появиться, барьер, Демьян, экстерьер, гильотина, шиньон, Приазовье, щавель, Рижское взморье, курьер, обындеветь, Ульянов, Ивье, Мольер, пятьюдесятыю, Марьина Горка, восьмью, созвездие, предъявить, конъюнктурщик, досуг, индифферентность, помошь семьям, горельеф, вынянчить, многоступенчатый, Вьетнам, носитель.

8. Утварыце імёны па бацьку ад наступных розных форм уласных назоўнікаў:

Ігнат – Ігнацій, Яўген – Яўгеній, Арсен – Арсеній, Васіль – Васілій, Анатоль – Анатолій.

**Правапіс каранёвых зычных
перед суфіксальнымі *с*, *ч*, *ц***

1. У наступных словах растворумачце правапіс спалучэнняў зычных на стыку кораня і суфікса.

Гарадскі, грамадства, шведскі;
у лодцы, на вогратцы, матчын, сведчыць;
белавежскі, каўказскі, бугскі, цюрыхскі, латышскі, таджыкскі.

2. Устаўце прапушчаныя літары, растворумачце правапіс.

Грама..кі, узбе..кі, пасве..чанне, лё..чык, на вокла..цы, сусе..кі, пециярбур..кі, магдэбур..скае права, люксембур..скі, у ха..цы, старадаро..скі, чэ..скі, на лава..цы, разве..чык, перакла..чык.

3. Утварыце прыметнікі ад прыведзеных уласных назоўнікаў пры дапамозе суфікса *-ск-*. Падкрэсліце зычныя на стыку кораня і суфікса.

Белавежа, Глыбокае, Прага, Будапешт, Закаўказзе, Ліда, Пухавічы, Навагрудак, Нясвіж, Парычы, Рэчыца, Палессе, Кембрыйдж, Брэст, Асіповічы,

Галандыя, Цюрых, Грынвіч, Гарадок, Свіслач, Смалявічы, Сураж, Хойнікі, Парыж, Каўнас, Вільнюс, Ірак.

4. Утварыце прыметнікі ад прыведзеных назоўнікаў з дапамогаю суфіксаў **-ск- ці **-ств-**. Запішыце іх і раслумачце правапіс.**

Казах, выкладчык, Чыкага, агент, сусед, рамеснік, Каўказ, ткач, лабарант, Добруш, абстракцыяніст, Бялград, мецэнат, асветнік, Рыга, камерсант, Бангкок, адвакат, дойлід, турыст, перакладчык, людзі, узбек, турак.

Тэма 7. Злітнае і паўзлітнае напісанне. Ужыванне вялікай літары

1. Растлумачце, чаму наступныя слова пішуцца разам:

педсавет, бібфак, сацыякультурны;
музыказнаўства, фондасховішча, сярэдневяковы, старажытны;
аўдыядокумент, аўтарэферат, кінастужка, фотахроніка;
першадрукаваны, дванаццаціступеневая;
іншамоўны, заходненеўрапейскі, двухмоўны;
высокаадукаваны, унутрысістэмны;
сарвігалава, прайдзісвет, пакацігарошак (але: перакаці-поле);
Слаўгарад, Салігорск, Пецярбург;
паўтона, паўаркуша (але: паў-Мінска);
ніжэйпадпісаны, вышэйадзначаны.

2. Растлумачце, чаму наступныя слова пішуцца праз злучок:

даўно-даўно, белы-белы, ледзь-ледзь;
сам-насам, дзе-нідзе;
жылі-былі, сяк-так, хіп-хоп;
жар-птушка, хата-чытальня, хард-рок;
сацыял-дэмакрат, хрысціянска-дэмакратычны;
віцэ-прэзідэнт, экс-чэмпіён, штаб-кватэра, прэс-канферэнцыя, гала-канцэрт;
горад-герой, гуслі-самаграі, кніжка-цацка;
залаціста-жоўты, шаравата-сіні, кісла-салодкі;
літаратурна-музычны, выдавецка-гандлёвы, навукова-папулярны;
Дывыд-Гарадок, Усць-Каменагорск, давыд-гарадоцкі;

Дунін-Марцінкевіч, Бялыніцкі-Біруля, Жан-Жак Русо;
паўночна-ўсходні, норд-вест;
леў-талстоўскі (раман), рамэн-раланаўскі (стыль);
3-тысячны, 5-мільёны, 6-мільярдны;
два-тры (гады), праз 3-4 (месяцы);
па-святочнаму, па-майстэрску, па-дзіцячы, па-мойму;
абы-дзе, хто-небудзь, зрабіў-такі;
паў-Еўропы, паў-Беларусі;
па-першае, па-другое;
ха-ха-ха, ай-яй-яй, ку-ку.

3. Раствумачце, чаму наступныя спалучэнні пішуцца асобна:

добра выкананы, прыгожа аформлены, юрыдычна самастойны;
Старыя Дарогі, Вялікае Падлессе;
красуня дзяўчына, волат дуб;
прачытаў бы, заспявай жа, толькі што;
на памяць, на жаль, усё роўна, як след, за мяжой, з вечара да ранку;
адзін на адзін, на бягу, з размаху.

4. Запішыце складаныя назоўнікі разам або праз злучок.

Раствумачце іх правапіс.

Агіт/брыгада, адна/годак, акцёр/прафесіянал, аўдыя/запіс,
васьмідзесяці/годдзе, Вялік/дзень, грамада/знаўства, гука/запіс, джаз/аркестр,
дом/музей, жыва/пісец, канцэртна/тэатральны, кіна/індустрый, колера/музыка,
насцен/газета, неа/імпрэсіянізм, паэт/рамантык, пісьменнік/класік, кіна/акцёр,
помнік/манумент, радыё/інтэр’ю, рок/н/рол, сама/выхаванне,
света/ўспрыманне, тавара/абмен, танц/зала, тысяча/годдзе, тэатр/студыя,
узаема/давер’е, фота/рэклама, экспурса/вод.

5. Запішыце складаныя прыметнікі і прыметнікавыя словазлучэнні разам, асобна або праз злучок, растворумачце іх правапіс.

Агітацыйна/масавы, агульна/адукацыйны, агульна/вядомы,
акцёрска/рэжысёрскі, асіметрычна/размешчаны, афіцыйна/ўрачысты,
беларуска/моўны, блакітна/шэры, вечна/жывы, вобразна/паэтычны,
востра/сюжэтны, высока/адукаваны, добра/чынны, дастаткова/складаны,
добра/сумленны, дрэнна/асветлены, жанрава/кампазіцыйны,

жаўтавата/карыйчневы,	значна/меншы,	ідэальна/выкананы,
індывидуальна/аўтарскі,	канкурэнта/здольны,	канцэртна/тэатральны,
крытыка/сатырычны,	лімонна/жоўты,	мала/культурны,
маральна/псіхалагічны,	міла/гучны,	многа/галосы,
напаў/празрысты,	народна/паэтычны,	музычна/харэаграфічны,
псіхалагічна/глыбокі,	розна/каляровы,	рэалістычна/адлюстраваны,
светла/карыйчневы,	свяцло/ўстойлівы,	сіметрычна/размешчаны,
сюжэтна/кампазіцыйны,	сямі/струнны,	танцавальна/харэаграфічны,
традыцыйна/абрадавы,	тэатральна/канцэртны,	эканамічна/самастойны,
экскурсійна/турыстычны,		
эмацыянальна/экспрэсіўны.		

6. Запішыце прозвішчы славутых людзей, растлумачце правапіс.

1. Беларускі пісьменнік, аўтар камедыі “Пінская шляхта”. 2. Галандскі жывапісец 2-ой паловы 19 стагоддзя, прадстаўнік постімпрэсіянізму. 3. Рускі пісьменнік-сатырык, аўтар “Гісторыі аднаго горада”. 4. Іспанскі драматург, аўтар камедый “Настаўнік танцаў” і “Сабака на сене”. 5. Рускі кампазітар, аўтар оперы “Снягурачка”. 6. Тэатральны рэжысёр, які разам з К.С.Станіслаўскім заснаваў Маскоўскі Мастацкі тэатр. 7. Жывапісец-пейзажыст, беларускі Левітан (1872-1957).

7. Запішыце ўласныя імёны, раскрыўшы дужкі. Растлумачце правапіс, праверце па энцыклапедыі.

Бялыніцкі (Біруля), Старыя (Дарогі), (Нава)полацк, Кірыла (Тураўскі), Заходняя (Еўропа), Доўнар (Запольскі), Рамен (Ралан), Пятроў (Водкін), Буда (Кашалёва), Светла (горск), Памва (Бярында), Ван (Дэйк), Рэч (Паспалітая), Сімяон (Полацкі), Рыю (дэ) Жанейра, Гі (дэ) Мапасан.

8. Утварыце ад словазлучэнняў складаныя прыметнікі. Запішыце, растлумачце правапіс.

Усходнія славяне, сярэднія вякі, блакітны і шэры, шмат струн, розныя колеры, даведачны і бібліяграфічны, многа галасоў, высокое мастацтва, Ясная Паляна, стары друк, шмат галін, літаратура і мастацтва, методыка і бібліяграфія, акцёр і рэжысёр, востры сюжэт, залацісты і жоўты, мажор і мінор, шэсць галасоў.

9. Спішыце тэкст, растлумачце напісанне складаных слоў.

Характар філософска/этычных поглядаў Скарыны выявіўся ў свое/асаблівым сінтэзе хрысціянскіх, антычных і рэнесансава/гуманістычных ідэй. Істотна паўплывала на яго света/погляд стара/жытная народна/этычная і эстэтычна, а таксама літаратурна/філософская спадчына. Біблейская традыцыяна хрысціянская этика мадэрнізуеца і адаптуеца Скарынам у адпаведнасці з ідэйнымі запатрабаваннямі эпохі Адраджэння, актуальнымі сацыяльна/палітычнымі і нацыянальна/культурнымі задачамі беларускага народа. Скарына разглядаў і вырашаў пытанні сэнсу жыцця, годнасці чалавека, духоўна/маральной свабоды, агульнага і індывідуальнага добра. Ён зрабіў спробу перагледзець артадаксальна/сюрэдневяковую трактоўку праблемы чалавечага існавання. Сцвярджаючы сама/каштоўнасць чалавечага жыцця, ён рэабілітаваў зямное быццё. Этыка Скарыны арыентуе чалавека на грамадска/карыснае зямное жыццё, служэнне “пожитку посполитому”, пастаяннае інтэлектуальна/маральнае ўдасканаленне, “абы научившися мудrosti” людзі “дobre жили на свете”.

(Паводле энцыклапедыі “Асветнікі Беларусі”)

Ужыванне вялікай літары

1. Прачытайце верш, растлумачце ўжыванне вялікай літары ў словамах.

Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа,
Там, дзе Нёман на заходзе помніць варожую кроў.
Дзе на ўзвышшах Навагрудскіх дрэмлюць суровыя вежы
І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро.
Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкова віеца,
Дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель...
Там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат, заб'еца,
Калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе.

(У.Караткевіч)

2. Прачытайце слова і слова злучэнні, растлумачце ўжыванне вялікай літары.

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Злучаныя Штаты Амерыкі, Беларускі дзяржаўны

ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Беларуская акадэмія навук, Сусветны дзень моладзі, Дзень друку, Першы мая, 1 Мая, ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга, ордэн Айчыннай Вайны 1 ступені, Вялікая Айчынная вайна, грамадзянская вайна, Першая сусветная вайна, Брэсцкі мір, Гродзенская вобласць, Уральскія горы, востраў Дыксан, Міnsкае ўзвышша, газета “Літаратура і мастацтва”, раман Васіля Быкова “Знак бяды”, Белавежская пушча, белавежскі зубр, коласаўскі стыль, Коласавы творы, Коласаўскія чытанні, беларускія мастацтва, Мележаў раман, ахілесава пята, Ахілесава пята, Людвіг ван Бетховен, Нініна маці, Скарынаўская стыпендыя.

3. Запішыце слова і словазлучэнні, раскрываючы дужкі.

(М,м)іністэрства (К,к)ультуры (Р,р)эспублікі (Б,б)еларусь, (Э,э)поха (А,а)драджэння, (М,м)іжнародны (Ж,ж)аночы (Д,д)зень, (С,с)онечная (С,с)істэма, (Б,б)еларускае (Б,б)арока, (П,п)лошча (П,п)ерамогі, (Ч,ч)асопіс “(В,в)ышэйшая (Ш,ш)кола”, (Т,т)аварыства (Б,б)еларускай (М,м)овы (І,і)мя (Ф,ф)ранцішка (С,с)карыны, (М,м)іністр (А,а)дукацыі, (В,в)уліца (З,з)аслаўская, (К,к)райны (Б,б)алтыі, (Н,н)овы (Г,г)од, (С,с)карынаўская (С,с)тыпендыя, (М,м)іхасёў падручнік, (К,к)упалаўская вершы, (Б,б)оская (М,м)аці, вядомы (М,м)ецэнат, (С,с)афійскі (С,с)абор, (Н,н)обелеўская (П,п)рэмія, (Н,н)ародны (А,а)ртыст, (В,в)озера (С,с)віязь, (В,в)ялікае (К,к)няства (Л,л)ітоўскае, (З,з)аслужаны (Д,д)зеяч (М,м)астацтва, (Д,д)зень (П,п)ерамогі, (Д,д)ом (Н,н)астаўніка, (П,п)алац (М,м)астацтва, (С,с)карынаўская (Б,б)іблія, (Г,г)алерэя, (П,п)амяці, (Н,н)овы (Г,г)од, (Дз,дз)ень (Н,н)езалежнасці.

4. Раскрыйце дужкі, малыя літары замяніце, дзе трэба, вялікімі. Запішыце сказы.

1. Ян (б)аршчэўскі, адзін з пачынальнікаў новай (б)еларускай літаратуры, нарадзіўся ў (в)ёсцы (м)урагі (п)олацкага (п)авета (в)іцебскай (г)уберніі, вучыўся ў (п)олацкай (е)зуіцкай (к)алегіі. 2. У 1975 годзе адбыўся (т)рэці падзел (р)эчы (п)аспалітай, у выніку якога (р)асія атрымала (з)аходнебеларускія, (у)краінскія і (л)ітоўскія землі. 2. Сымон (б)удны вучыўся на (ф)акультэце (с)вабодных (м)астацтваў (к)ракаўскага (у)ніверсітэта, дзе атрымаў грунтоўную гуманітарную і багаслоўскую адукцыю. 3. Яшчэ да прыходу (е)фрасінні (п)олацкай вядомая бібліятэка (с)афійскага (с)абора ператварылася ў буйны (к)ультурны цэнтр (п)олаччыны. 4. Беларускія майстры прыклалі свае рукі да ўзвядзення (к)аломенскага (п)алаца, афармлення

іканастаса (с)маленскага (с)абора (н)овадзячага (м)анастыра, (з)броевай (п)алаты (к)рамля, (в)алдайскага і (і)верскага (м)анастыроў. 5. Жодзінская (н)ародная (х)аравая (к)апэла (п)алаца (к)ультуры (б)еларускага (а)ўтамабільнага (з)авода была створана ў 1960 годзе. 6. Шмат добрых спраў для духоўнага развіцця нашага грамадства было зроблена (б)еларускім (ф)ондам (к)ультуры, (б)еларускай (а)сацыяцый (ф)алькларыстаў, (т)аварыствам (б)еларускай (м)овы (і)мя (ф)ранцішка (с)карыны. 7. Адбываецца далейшая інтэграцыя (а)кадэміі (н)авук і (в)ышэйшых (н)авучальных (у)станоў (б)еларусі ў (е)ўрапейскую навуковую прастору, якая ахоплівае 70 краін свету. 8. Плённа працуюць (н)ацыянальны (а)кадэмічны (т)эатр (і)мя (я)нкі (к)упалы, (б)еларускі (дз)яржаўны (а)кадэмічны (т)эатр (і)мя (я)куба (к)оласа, (дз)яржаўны (а)кадэмічны (в)ялікі (т)эатр (о)перы і (б)алета (б)еларусі, (б)еларускі (р)эспубліканскі (т)эатр (ю)нага (г)ледача, (дз)яржаўны (т)эатр (м)узычнай (к)амедыі, (дз)яржаўны (т)эатр (л)ялек і інш.

Запомніце: *Беларускі дзяржавы ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Вялікае Княства Літоўскае, Дзяржавы акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь, грамадзянская вайна, лаўрэат Дзяржавай прэмii РБ, народны мастак*

5. Прачытайце верш, растлумачце правапіс геаграфічных назваў. Звязтайте ўвагу на правільнае вымаўленне.

Яны даспадобы мне, хоць і старыя,
Не толькі ў гучанні хвалюочы змест,
Як многа гавораць мне назвы такія -
Мінск, Пінск, Брэст.

Калі паразважыць, няцяжка дазнацца,
Бо сведчаць на ўсю неабсяжную шыр,
Што продкі любілі спакойную працу -
Шклоў, Клецк, Мір.

А вораг находзіў - бязлітасна білі,
Трываць не хацелі абразы і слёз,
І разам з Бярозаю катаў тапілі -
Пціч, Друць, Сож.

Дзяды і бацькі нашу мову стварылі,
Каб звонка звінела, была як агонь.
І сёлаў імёны, як гукі цымбалаў, -
Блонь, Струнь, Звоны!
(П.Броўка)

ПРАВЕР СЯБЕ

1. Спішыце тэкст. Устаўце прапушчаныя літары. Вызначыце прынцып правапісу прапушчаных арфаграм.

Ад самага пачатку сваіх заняткаў жывапісам Шагал прытымліваўся той канцэпцыі мастацтва, згодна з якой мастак з(ъ; ‘) яўляеца “інструментам у руках (г; Г)оспада”, як меркаваў яшчэ Дзюр(а; э)р. Мастак творыць паводле прадвызначанага вышэй плану, і функцыя мастацтва ў тым, каб паказаць убачанае ім ва ўяўле(н; нн)і, што робіць мастака адначасова прапокам. *Біблейскае пасланне*, вялікі цыкл, пры стварэнні якога мастак чэрпаў сваё натхне(н; нн)е ў Пяцікніжы і Песні песняў, дае яскравы прыклад гэтага пачуцця, што ўпісваеца ў жывыя рамкі ўсёй яго творчасці: мастацтва – гэта непарыўны творчы працэс. Але творчая дзеянасць – не (п; П)раметэу подзвіг. Мысле(нн;н)ы вобраз мастака, якім яго (у;ў)яўляе Шагал, -- гэта не вобраз г(е; я)роя, але вобраз служыцеля. І хоць у большасці палотнаў (*Б;б)іблейскага паслання* прысутнасць мастака а(д; ч)уваеца, яе трэба шукаць у глыбіні шматлікіх матываў, што хаваюць ягоную постаць. Яго асоба знікае, і на першым плане нашым вачам, нашаму сузіранню адкрываюцца в(е; я)лічнае хараство Тварэння, натхёныя небам дзеі Богавы branагa народа падчас гістарычных падзеяў яго абрannя і (ўсё)пранікальная любоў, што адушаўляе кожнае жывое стварэнне. На думку Шагала, мастак мусіць схіліцца перад мастацтвам, як стварэнне перад сваім тварцом, бо, па сутнасці, мастацтва ёсьць м(е; я)тафарычнае паўтарэнне Тварэння (г; Г)оспада. Пад ц(е; я)жарам такай магутнасці асоба мастака замірае: у яго ўсяляеца нехта – і ўжо ён кіруе ягонай рукою. Застаеца толькі зачараваны погляд на величнае хараство таго, што Ствараеца. І тады мастакова майстэрня, як у букетах, пачынае патанаць у палотнах. Колеры тут успыхваюць пажарам, і чорны робіцца каляровым. Акварэлі набываюць празрыстую расплывістасць і светлу прыгажосць кітайскіх малюнкаў эпохі Сун. І ўся творчасць, у сваёй непарыўнасці і размаітасці, пачынае разгортацца ва ўсіх вымірэннях.

Побыт Шагала ў Вансе прыводзіць мастака да адкры(ц;цц)я новых рамёстваў. Рэч у тым, што Ванс і навакольныя вёскі, а таксама Анцібы, Б’ё і асабліва Валёры – гэта ўсё мясціны, што дагэтуль захоўваюць старадаўнью традыцыю вытворчасці гліняных вырабаў. Прываблены гэтым, Шагал адразу паглыбляеца ў вывучэнне тэхнікі к(e;i)рамікі. Тэматыка гэтых вырабаў, якія яму часам падабаеца вылепліваць сваімі рукамі, як і тэматыка яго скульптурных твораў, вельмі блізкая той, што ўласціва ягонаму жывапісу, і гэта адпавядае св(o;a)есабліваму і ўлюблёнаму творчаму падыходу Шагала – вырабоўваць адны і тыя ж сюжэты і вобразы ў рознай тэхніцы: у жывапісе, гуашы і акварэлях, афортах, літаграфіі і цяпер вось – у кераміцы і скульптуры, а пазней, пасля сустрэчы з Іветаю Какіль-Прэнс, у габеленах. Гэта тычынца Ляфантэнавых “Баек”, напрыклад, ці (б; Б)ібліі. Гэта тычынца і тэмаў, звязаных з цыркам, з яго родным горадам ці з мястэчкам.(*Сільвія Фарэсцые*)

2. 2. Пісьмова перакладзіце на беларускую мову імёны і прозвішчы знакамітых асоб і назоўнікі-тэрміны, прачытайце ў адпаведнасці з нормамі літаратурнага вымаўлення:

- а) Образцов, Венецианов, Олябьев, Андерсен, Гендель, Гауди, Брюсов, Белинский, Воскресенский, Куинджи, , Боттичелли, Вернадский, Дебюсси, Дионисий, Довженко, Донателло, Домье, Караваджо, Клодт, Комиссаржевская, Мейерхольд, Ватто, Крамской, Кустодиев, Микеланджело, Мысливичек, Неизвестный (Эрнст), Немирович-Данченко, Палладио, Пикассо, Паустовский. Прокофьев, Пуччини, Рейнхардт, Даргомыжский, Кончаловский, Фасбиндер, Рембрандт, Репин, Тютчев, Есенин, Брюллов, Сибелиус, Тициан, Тьеполо, Фабрициус, Фаворский, Шёнберг, Штраус, Шекспир, Толстой, Тютчев, Есенин, Ожегов, Есенин, Вагнер;
- б) адажио, аккомпанемент, аллегория, балерина, вернісаж, віньєтка, віолончель, габелен, диорама, монолог, полілог, диалог, ідилія, ідеалізація, імпресаріо, іконопісь, класіцызм, клоун, колаж, конферансье, кружево, лауреат, гала-представление, лейтмотив, либретто, менестрель, капелла, автопортрет, арпеджио, атракцион, баллада, брельеф, бельэтаж, вариации, варъете, скетч, майоліка, фойе, віолончель, гамма, дебют, живописность, живопис, интерьер, колаж, неореализм, ноктюрн, рапсодія, опера-буффа, паде-де, пауза, попурри, премьера, пьедестал, репетиция, рк-н-ролл, труппа, группа, режиссёр.

3. Прааналізуіце правапіс наступных ўрыўкаў, запішыце ў адпаведнасці з сучаснымі арфаграфічнымі нормамі.

I. “Несцерка” – камедыя з цікавым сюжэтам. У цэнтры падзеі п’есы – вобраз жыццерадаснага і прадпрымальнага Несцеркі – героя беларускіх сатырычных казак, жартаўніка і востраслова, які смяеца над панамі і дапамагае людзям з народа. У гэтым вобразе паказаны жыццёвая мудрасць і невычарпальны аптымізм беларускага народа, яго светлы разум і тонкая ўсмешка, яго знаходлівасць і мужнасць, яго любоў да працы і нянавісць да эксплуататараў. У пошуках стылю для гэтай камедыі, пабудаванай на фольклорным матэрыяле, аўтар звярнуўся да сцэнічных формаў і прыёмаў старадаўняга народнага тэатра, да беларускай інтэрмедыі, да народнага відовішча, да скамарохаў, да балагана і стварыў яркі, цікавы твор. П’еса “Несцерка” паставлена II БДТ (рэжысёр Н. Лойтар, 1941 г.). Найбольш выдатнымі вобразамі спектакля з’яўляюцца вобразы Несцеркі (А. Ільінскі) і шкаляра Самахвальскага (Т. Сяргейчык).(*У. Няфёд*)

II. Вялікай школай майстэрства для стваральнікаў выяўленчага мастацтва Совецкай Беларусі была творчасць выдатных рускіх мастакоў Д. Г. Левіцкага і Ф. І. Шубіна, І. П. Мартоса і В. Г. Перова, І. Е. Рэпіна і В. І. Сурыкова, а таксама творчасць безыменных беларускіх мастакоў XVI – XIXвв.(*І. Кацар*)

III. У апошні час беларускія кампазітары ўсё часцей звяртаюцца да камерна-інструментальнага жанра. Тут трэба перш за ўсё назваць санату для скрыпкі і фартэпіяна А. Багатырова – твор, поўны яркага меладычнага зместу, блізкага да народна-песеннай асновы. Асобныя часткі санаты добра контрастуюць паміж сабой.

“Элегічнае трыво” П. Падкавырава – твор глыбока хвалюочы, напісаны ад души. Першыя дзве часткі поўныя вялікага смутку. Аднак смутак гэты не пераходзіць у надрыў, не стварае адчування асужданасці. Гэта нібы глыбокія выказванні аўтара з прычыны вялікай страты, крыху суб’ектыўнага парадку, але чулівія. Фінал (3-я частка) контрастуе з папярэdnімі часткамі, з’яўляеца выражэннем вялікай жыццесцвярджаючай сілы, пераадоленнем смутку.(*K. Нікалаеў, Б. Смольскі*)

IV. Своеасаблівай свежасцю і жыццерадаснасцю ў спалучэнні з незвычайнай прастатой і даступнасцю музычнай мовы вызначаеца санаціна для скрыпкі і фартэпіяна Н. Чуркіна.

Да буйных форм інструментальнай музыкі звяртаюцца таксама Н. Аладаў і Д. Камінскі (санаты для скрыпкі і фартэпіяна), Л. Абеліёвіч і Э. Тырманд (фартэпіянныя санаты), В. Ефімаў і Д. Лукас (струнныя квартэты). Прыкметны рост прафесіянальнага майстэрства выявіў кампазітар Г. Анчыкаў у сваіх 9 варыяцыях для фартэпіяна на народную тэму. Добрая сама па сабе тэма гучыць асабліва выразна дзякуючы рознастайным па фактуры і кантрасным па характару асобным варыяцыям.(*K. Нікалаеў, Б. Смольскі*)

V. Шмат ролей выканала на сцэне Рускага тэатра ў гэты перыяд А. Обуховіч: Любоў Яравая – у аднайменнай п'есе К. Трэнёва, Лена – у “Славе” В. Гусева, Рыта – у інсцэніроўцы рамана Н. Остроўскага “Як гарставалася сталь”, Анна Карэніна – у інсцэніроўцы рамана Л. Талстога, Ларыса – у “Беспасажніцы” А. Остроўскага, Дыяна – у “Сабака на сене” Лопе дэ Вега і іншыя.

Прыведзены пералік сведчыць аб рознабаковых творчых імкненнях артысткі і аб яе актыўным жаданні глыбока і ўсебакова раскрыць у сцэнічных вобразах унутраны свет жанчыны.(*Б. Вішкароў*)

Раздел IV ГРАМАТЫЧНЫЯ НОРМЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ

Тэма 8. Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў назоўнікаў

1. Прачытайце верш, вызначце род падкрэсленых назоўнікаў:

Той,

 хто быць пісьменным хоча,
знаць павінен з першых год
род мужчынскі,
 род жаночы і яшчэ –
 ніякі род.

Гусь уранні

 выйшла з хаты,
важна тупае лужком.

А за ёю – гусяняты,
Дзе падскокам, дзе трушком.
А я гусі
не баюся,
а я з гусі

пацвялюся!

Тут яна

Як с-с-сыкане,

Ды ў атаку –

на мяне:

– Га-га-га!

Ды го-го-го!

Да-га-га-ганю яго!...

Ледзь схаваўся я

за плот...

Гусь – яна?

Жаночы род!

Ах, я бедны, небарака.

Ззаду гусь,

а тут сабака!

І гучыць і шчэрыць зубы.

Дзе схавацца мне ад згубы?

Што зрабіць?

І нібы кот,

Я ускраўся на плот.

А сабака аж якоcha –

учапіцца ў лытку хоча.

Ён пільнуе агарод...

Ён –

ага, – мужчынскі род!

Колькі гэтак –

вось няўдача! –

Пратырчу на плоце я?

Азірнуўся,

ажно бачу:

тут яшчэ і кацяня!

Кацяня – яшчэ не кошка

Кацяня –

яшчэ не кот!

Ну а род?

Падумай трошкі

Раз яно – ніякі род.

Я запомню назаўсёды

Пасля гэткае

прыгоды:

Род *мужчынскі*,

Род *жаночы*,

Род *ніякі* –

Усе тры роды.

(A. Вольскі)

2. Вызначце род назоўнікаў і спалучыце з імі прыметнікі, займеннікі, парадкавыя лічэбнікі, дзеепрыметнікі. Запішыце:

а) (каляровы) жалюзі, (элегантны) фрау, (ружовы) фламінга, (свабодны) таксі, (англійскі) аташэ, (прасторны) фае, (драўляны) бюро, (любімы) кіно, (дзіцячы) фота, (сучасны) кабарэ, (маленькі) ківі, (маладзёжны) кафэ, (спальны) купэ, (спартыўны) рэфери, (саламяны) пано, (гадавы) сальда, (навуковы) рэзюмэ, (малады) пратэжэ, (прафесійны) фіяска, (драўляны) лато, (вакальны) трыва, (каларатурны) сапрана, (назойлівы) цэцэ, (гастрольны) турнэ, (аўтарытэтны) журы, (розны) амплуа, (оперны) прымадонна, (стараадаўні) піяніна, (оперны) лібрэта, (вясёлы) папуры, (вядомы) арыёза, (павольны) адажыя, (аргенцінскі) танга, (танцевальны) па, (запрошаны) імпрэсарыя;

б) (Прыгожы) Сочы, (глыбокі) Антарыа, (маляўнічы) Хакайда, (высокі) Кіліманджара, (загадковы) Конга, (доўгі) Ніл, (старажытны) Тблісі, (вялізны) Гобі, (знакаміты) Дзюма;

в) (першы) ВНУ, (славуты) БДУ, (гарадскі) ДАІ, (змястоўны) ЛіМ, (наш) БелТА, (вядомы) ТБМ;

г) (легендарны) Нарач, (паўнаводны) Нёман, (шырокі) Дзвіна, (старажытны) Гродна, (любімы) Мінск, (намолены) Жыровічы.

3. Падбярыце да назоўнікаў азначэнні (прыметнікі, займеннікі, парадкавыя лічэбнікі). Словазлучэнні запішыце, у дужках укажыце род *назоўнікаў*.

3.1. Прэса, неруш, вета, дэвіз, кворум, пратэжэ, педаль, жывапіс, менеджар, канферансье, журы, лідар, турнэ, выканаўца, амплуа, імпрэсарыя, летапіс, запіс, мадам, заняткі.

3.2. Лібрэта, сальфеджыя, рэвю, папуры, пантаміма, піяніна, трыа, алегра, музыказнаўца, скерца, ронда, пасакалія, бэнд-лідар, менестрэль, арыёза, піцыката, трэмала, тарантэла, цымбалы.

3.3. Шоу, прадпрыемства, ран্�цые, асігнаванні, ноу-хау, паблісіці, інвестыцыі, спаборніцтва, дылер, адміністратар Навіцкая, менеджар Пятрова, бард.

3.4. Індывідуум, асоба, супольнасць, вундеркінд Марына, дабрачынец, моладзь, інвалід, соцыум, кліент, педагог Смірнова, валанцёр Зарэцкая, псіхолаг, інтэрв'ю, макрафактары, праграма, равеснік, спадчына, альтэрнатыва, подпіс, прафілактыка.

3.5. Пап'е-машэ, гуаш, пастэль, пленэр, віртуоз, жырандоль, пастараль, барока, мастацтвазнаўца, ракако, філігрань, шпалеры, рышэлье, урбанізм, ткацтва, ансамбль, асацыяцыя, сіметрыя, трыпціх, разьба, калаж, кераміка, дэкадэнцтва, пляяды, інтэр'ер, фарбы, тэмпера, жывапіс.

3.6. Дысцыпліна, каталогі, нумар, фрагмент тэксту, клішэ, бібліятэкар Пятрова, рэсурсы, спецыфіка, аўтар, кваліфікацыя, кадры, статыстыка, аматары, людзі, часопіс “Полымя”, разнастайнасць, кніголюбы, Белдзяржпатэнт, ЛіМ.

3.7. Танга, фуэтэ, скокі, па, рэверанс, самба, па-дэ-дэ, трэнаж, трэнер, выканаўца, харэограф, балет, харэограф Пятрова, пратанцоўка, авансцэна, кулісы, грым, абутак, арабеск, джаз, пуанты, пастаноўшчык, каардынацыя, клішэ.

3.8. Музэязнаўства, падмурак, летапіс, мур, насып, жвір, узровень, галіфэ, дывергенцыя, калекцыя, картаграфаванне, клінапіс, маёліка, летапіс, рэшткі, вензель, земляробства, палеаліт, пацеркі, кансервацыя, архівасховішча.

3.9. Інжэню, батлейка, вадэвіль, жабо, хвалько, прадстаўленне, травесці, вар'етэ, амплуа, кулісы, кабарэ, фальш.

4. Размяркуйце слова па трох групах:

- a. назоўнікі, ужывальныя ў форме адзіночнага і множнага ліку;
- b. назоўнікі, ужывальныя ў форме толькі адзіночнага ліку;
- c. назоўнікі, ужывальныя ў форме толькі множнага ліку.

4.1. Заява, патрэбы, прысмакі, дзеці, інтуіцыя, рэабілітацыя, кпіны, паводзіны, падлеткі, рэзгіны, мастацтва, п'еса, чалавецтва, выбары, студэнцтва, дзвёры, рамантызм, хлеб, канікулы, чарніла, суніцы, шпалеры, звычкі, узаемаадносіны, сітуацыі, інтэрв'ю, абставіны.

- 4.2.** Дажынкі, флажалеты, куранты, паводзіны, веды, акампанемент, мелодыка, спевы, фанфары, тэматызм, інструментарый, вячоркі, барабаны, талеркі, літаўры, Каляды, фаршлагі, мелізмы, вакалісты, цымбалы, гамы.
- 4.3.** Плацяжы, адаптация, калектыў, лідарства, структуры, камунікацыі, адказнасць, спажыўцы, ранцье, цэны, Дажынкі, дэманталізацыя, падсістэмны, тэлебачанне, фірмы, канкурэнтаздольнасць,
- 4.4.** Каляды, талент, лідарства, дыскусія, чалавек, кваліфікацыя, імідж, рытуал, перавыхаванне, альтруізм, выпадкі, здароўе, давер’е, руціна, працэс, панацэя, кахранне, зло, вакацыі, экзамены, адносіны, умовы.
- 4.5.** Іканаграфія, фарфор, дэкаратыўнасць, сацін, стылізацыя, плагіят, чарненне, кераміка, вітражы, вернісаж, эстэцтва, палеаграфія, урбанізм, карыятыда, дызайнер, бялілы, шпалеры, дэкор, майстэрства, кросны, выщінанкі, арнамент, шахматы, куфры, арэлі, ансамбль, пэндзаль.
- 4.6.** Документ, забеспячэнне, чытачы, карыстальнік, бібліятэка, дублеты, функцыя, інфраструктура, абанемент, бібліятэказнаўства, дапаможнік, калектыў, нумарацыя, рапраптоўкі, дыспут, дзеці, чытанні, інфармацыя, патрыётыка, кантэкст.
- 4.7.** Танцоўшчык, абутик, танга, харэаграфія, поза, партнёр, танцала, стылізацыя, балейтмайстар, балерына, артыст, пуанты, “Арэлі”, скокі, батлейка, спектаклі, кулісы, тэхніка, майстэрства, вальс, дысгармонія, кардэбалет, румба, чаравікі, гастролі, пластыка.
- 4.8.** Экзэмпляр, пілястры, будынак, царква, фрагмент, рэшткі, крыніцы, мур, замак, лінія, ландшафт, шахматы, сезон, мадэрн, веды, Дзяды, выщінанкі, дойлідства, неакласіцызм.
- 4.9.** Тэатр, заснавальнік, пропаганда, драматургія, тэкст, спектакль, п’еса, асоба, кантрамарка, завязка, рэчаінасць, канфлікт, драма, персанаж, кульмінацыя, сутыкненне, сатыра, капуснік, прэм’ера, гледачы, сцэна, карціна, антрэпрыза, падмосткі, жыццё.

5. Запішыце беларускія адпаведнікі да наступных рускіх слоў. Параўнайце формы роду і ліку назоўнікаў у абедзвюх мовах.

Поведение, сумерки, грудь, хитрость, земляника, знание, дверь, губы, занятие, пение, цымбалы, аплодисменты, обои, юность, бессердечие, большинство, неудовольствие, рукопись, средство, жаль, медаль, мать, поведение, чернила, зал, шкаф, лекарство, салат, новость, отсутствие, детство,

жизнь, объявление, уважение, степь, единодушие, свет, яблоко, подпись, живопись, средство, кисть, роспись, кафель, летопись, пыль, насыпь, дробь.

6. Назавіце віды асновы назоўнікаў. У прыведзеных словах вусна вызначе харектар асновы.

6.1. Кіраўнік, інфармацыя, гісторыя, мясціна, тэкст, кніга, бібліятэка, гумар, знаўца, шчодрасць, назіранні, праграма, контакт, фальклор, двухмоўе, рэпетыцыя, метадалогія, канцэпцыя, навука, лекторый, вундэркінд, падтрымка, сям'я, калектыв.

6.2. Песня, суправаджэнне, напеўка, дынаміка, музыка, рытма-формула, септакорд, танальнасць, найгрыш, метрапытм, меладызм, партытура, стыль, дыск-жакей, канцэртмайстар, валачобнік, аранжыроўшчык, інструментазнаўца, клавесін, журы, амплуа, мелодыя, танальнасць, паліфонія.

6.3. Падсістэма, асяроддзе, аўтарытарызм, распаўсюджвалінік, акрэдытыў, рахунак, дывідэнт, мецэнат, холдынг, камунікацыі, справаздачнасць, ліцэнзія, паперы, менеджар, эканоміка, вернісаж, ацэнка, уплыў, узровень, сфера, каціроўка, інвестыцыі, беспрацоўе, партнёрства, стрэс.

6.4. Эрудыцыя, альтэрнатыва, альтруізм, рэфлексія, ініцыятар, стэрэатып, педагогіка, тэмперамент, асяродак, самаацэнка, дапамога, працэс, цэнтр, бежанец, моладзь, соцыум, скепцыцызм, індыферэнтнасць, контакты, масавік, прафарыентацыя, цырыманіял.

6.5. Віньетка, алеграфія, аб'ёмістасць, неаімпрэсіянізм, акварэліст, нацюроморт, макрамэ, стылізацыя, вітраж, тэмпера, фрагмент, дыпціх, фрэска, мастацтвазнаўства, жывапіс, пэндзаль, мазаіка, пастэль, пленэр, маштаб, інкрустацыя, пап'е-машэ, разбяр.

6.6. Выстаўка, паліца, загаловак, аркуш, пасляслоўе, абрэвіятура, супервокладка, чытач, пошук, дакументазнаўства, аргтэхніка, ход, выданне, рэцэнзія, картатэка, рэдагаванне, сетка, рэтраспекцыя, экземпляр, гандаль.

6.7. Танец, харэаграфія, рэпетыцыя, артыстка, баль, дроб, крокі, пастаноўка, рампа, мастацтва, факстрот, чацотка, балетаман, малюнак, пастаноўшчык, дынаміка нумар, атрыбутыка.

6.8. Знаходкі, крэпасць, кераміка, кубак, некропаль, музей, посуд, умацаванні, паселішча, дзядзінец, архітэктурнае збудаванне, граматы, вежа, век, шляхта, майстэрня.

6.9. Калізія, персанаж, арганіка, фанаграма, эмблема, паездка, аўтар, праграма, графік, дуэт, каментарый, прыярытэт, маналог, атрыбутыка, рэжысура, монаспектакль, трагедыя, герой.

7. Пастаўце назоўнікі ў форме роднага, давальнаага і меснага склонаў адзіночнага ліку. Правапіс канчаткаў растлумачце.

7.1. Роля, акадэмія, птушка, просьба, пяцёрка, граматыка, ружа, дабрата, вайна, вясёлка, павага, навука, дапамога, эпоха, кніга, эканоміка.

7.2. Арыёза, апрацоўка, аснова, партытура, санаціна, тоніка, партыя, цэзура, п’еса, першакрыніца, мелодыка, уверцюра, дэка, басэтля, асацыяцыя, тэхніка, музыка, клавіша.

7.3. Крама, адміністрацыя, акцыя, цана, каціроўка, прыватызацыя, стаўка, асацыяцыя, кар’ера, здзелка, сфера, арганізацыя, фірма, структура, улада, асоба, прапаганда.

7.4. Бяды, рыса, вечарына, праблема, структура, група, дапамога, змена, аснова, самамэта, сістэматызацыя, паўза, віктарына, рэакцыя, педагогіка.

7.5. Прастора, замалёўка, пабудова, культура, пластыка, бронза, этика, парсуна, эпоха, тканина, саломка, праблема, вышнianка, карыятыда, фарба, статуэтка.

7.6. Газета, бібліятэка, выставка, вокладка, фанаграма, рубрыка, беларусістыка, марка, статыстыка, аргтэхніка, інфармацыя, літаратура, застаўка, картатэка, рэцэнзія, прапаганда.

7.7. Балетка, пачка, балетаманія, нага, пара, зала, дынаміка, кампазіцыя, куліса, міміка, партнёрка, пластыка, авансцэна, мініяцюра.

7.8. Даўніна, метрыка, крыніца, археалогія, нумізматыка, праца, кераміка, грамата, рэканструкцыя, пацерка, капліца, майстэрня, Вільня, арка.

7.9. Эстрада, дэкламацыя, інтрыга, антрэпрыза, роля, рэжысурэ, сцэна, кінакарціна, студыя, аўдыторыя, прэм’ера, п’еса.

8. Пастаўце назоўнікі ў родным склоне адзіночнога ліку. Правапіс канчаткаў растлумачце:

8.1. Поспех, сябар, нараджэнне, ураджай, жыццё, медаль, рукапіс, хлеб, сход, яблык, калектыў, гнеў, скарб, настрой, твар, геній, выкладчык, чытач, тыдзень, ранак, ансамбль, сенат, арыгінал, сюжэт, кантэкст, стыль, фальклор, універсітэт, эпізод, матыў, канцэрт, харектар, жанр, удзельнік, слухач, дыялог, дайджэст, клуб.

8.2. Мажор, хор, мінор, аркестр, прычыт, тэнар, трэмар, канкурсант, меламан, віртуоз, духавік, вакаліст, клавір, аэрафон, квінтэт, тэмпарытм, аматар, септакорд, стэрэатып, найгрыш, паланэз, падгалосак, рэковіем, куплет,

кансананс, кантрапункт, інструментарый, фанізм, настрой, монатэмматызм, паўтон, акампанемент.

8.3. Кампраміс, акрэдытыў, канфлікт, аўкцыён, баланс, разлік, бізнес, дылер, ваўчар, банк, імідж, дагавор, соцыум, калектыў, маркетынг, кансорцыум, каштарыс, бюджет, спажывец, анонс, менеджмент, прыбытак, слайд.

8.4. Кліент, канфлікт, дабрадзей, індывідуум, страх, скепсіс, скептіцызм, такт, цэнтр, гуманізм, інвалід, аспект, соцыум, самааналіз, харектар, асяродак, суб'ект, тэмперамент, сангвінік, носьбіт, лекторый, абскурант, імідж, беспрытульнік, падлетак, уплыў, ініцыятар.

8.5. Аналіз, ансамбль, партрэтыст, п'едэстал, мемарыял, сілуэт, светацень, дойлід, нюанс, неакласіцызм, шамот, эскіз, наватар, габелен, дыпціх, злепак, дысананс, шарж, батык, аўтапартрэт, інтэр'ер, маштаб, фаянс, малюнак, вітраж, іканапісец, дыяпазон, жывапіс.

8.6. Абанемент, фонд, улік, каталог, астэрыкс, дыяфільм, індыкатар, папірус, слайд, фотадокумент, чытач, ініцыял, штогоднік, твор, каментарый, дыярыш, гандаль, адззел, экзэмпляр, аналіз, карыстальнік, нумар, пераплёт, аппарат, сааутар, аркуш, псеўданім, бібліятэкар-стажор, дэфект, індэкс, друк, архіварыус, фаліянт, дэказітарый, тэкст, ліст, тыраж.

8.7. Танец, баль, вечар, рытуал, крок, варыянт, круг, партнёр, рэгіён, карагод, тэмп, жанр, харэограф, стандарт, настрой, вальс, рух, фальклор, індывід, ланцужок, аптымізм, пасадобль, рэпертуар, малюнак, абцас, узор, твар, рад, саліст, юнак, кірунак, элемент.

8.8. Мур, узровень (зямлі), падмурак, калодзеж, будынак, арнамент, сабор, фэст, купал, кубак, ансамбль, інтэр'ер, аб'ём, дэкор, храм, фасад, франтон, дойлід, метр, год, дзень, Рэнесанс, помнік, колер, дэталь, роспіс.

8.9. Спектакль, тэатр, погляд, свет, персанаж, лейтматыў, вобраз, рух, рым, дуэт, рэжысёр, рэквізіт, антракт, сафіт, партэр, поспех, тэмперамент, падлетак, талент, харектар, чалавек, эпізод, пастаноўшчык, беніфіс, купалавец, эффект, рэфрэн.

9. Пастаўце назоўнікі ў патрэбнай форме і вусна раслумачце правапіс канчаткаў:

9.1. Вуліцы (горад), шмат (час), копія (документ), нумар (канцэрт), сіла (удар), пачуццё (гумар), для фарміравання (імідж), прымяненне (менеджмент) у (практыка), перабудова гаспадарчага (механізм), кансультатыўная дапамога па

(тэлефон), апрацоўкі беларускага (фальклор), пасля веснавога (дождж), недалёка ад (музей), з боку (горад), арганізацыя навуковага (матэрыял).

9.2. Песня з (цыкл), развучванне з (ліст), ноты натуральнага (гукарад), у дачыненні да (жанр) оперы, старонкі (claveir), прафесійны рост (баяніст-акампаніятар), у мастацве (акампанемент), у выкананні (хор), на ўсіх ступенях (лад), сродкі рытмічнага (малюнак), прыярытэт (тэмпарытм), гарманізацыя (скачок) у мелодыі, роля раўнамерна-тэмпераванага (строй), акордыка дыятанічных варыянтаў (мажор), прадстаўнік (неаджаз).

9.3. Напісанне (сценарый), індэкс (узровень) жыцця, тып (прадпрымальнік), паводзіны (лідар), тэатральна (калектыв), права (акцыянер), задачы (маркетынг), падпісанне (даговор), складанне (бізнес-план), набыццё жыццёвага (вопыт), павышэнне (рэйтынг).

9.4. Выхаванне (рытуал), залежыць ад асобы кожнага (індывід), рэцыдыў (страх), новага (клуб), праяўленне (талент), педагогічнага (такт), адаптацыя да зневядзення (асяроддзе), дапамога (мецэнат), у выніку (эксперымент), арганізацыя (лекторый).

9.5. Твор (жывапіс), наведванне (музей), эпоха (Рэнесанс), мастацкага (вобраз), рысы (футурызм), прозвішча (мастак), нямя (эскіз), прадстаўнік (сюрэралізм), крытыка (плагіят), прыгожага (ландшафт), ткацтва (ручнік).

9.6. Павышэнне (прэстыж) бібліятэкі, ажыццяўленне (інтэрацыя), аналіз (попыт) карыстальнікаў, стварэнне (сектар) (маркетынг), месца на інфармацыйным (рынак), пытанні (выход) на рынак паслуг, даведнік па (бізнес), фінансавая дапамога (бібліятэка), новая экспазіцыя на (выстаўка) не павінна быць (арганізацыя) зактытага (тып), адаптацыя да зневядзення (асяроддзе), базіруеца на (перапрацоўка інфармацыі), залежыць ад асобы кожнага (індывід), рэалізацыя стратэгічнага (план), ажыццяўленне патэнтнага (пошук), у тэксце першаснага (документ), патэнтнае заканадаўства краін (свет).

9.7. Кампазіцыя фальклорнага (твор), сістэма народнай музыкі і (танец), частка адзінага (комплекс) народнай культуры, фарміраванне прафесійных якасцей (харэограф), з харэаграфічнага (пункт) гледжання, сімбіёз музыкі і танцевальнага (рух), мелодыі канкрэтных (жанр) і (метр), сумесная праца (пастаноўшчык) і (музыкант), увядзенне кантраснага (тэматызм), у аснове танцевальнага (нумар), распрацоўка музычнага (матэрыял), адчуванне добра (густ) і стыль, аранжыроўка з выкарыстаннем (сінтэзатар), размяшчэнне ў прасторы элементаў (малюнка), для раскрыцця вобразнага (сэнс) харэаграфічнага (твор), вычляненне

асобнага (матыў), напісаны для (хор), (голос) і фартэпіяна, пры падрыхтоўцы фальклорнага (вечар), (спектакль), фальклорны (канцэрт).

9.8. Фрэска набліжалася да (квадрат), вежы і муры (замак), анова (дэкор), вырабы утылітарна-мастацкага (характар), рэшткі фрэскавага (роспіс), ілюзія (аб’ем), фартухі з палатна ці (паркаль), прычыны (росквіт) і (занядад), спыніць нечакана (вораг), пластыка галоўнага (фасад), верхняя частка (інтэр’ер) Нясвіжскага (касцёл), аналаг (комплекс) бенедзікцінскага (кляштар), раскопкі замкавага (двор), будынак спланаваны па рымска-каталіцкаму (канон), на галоўным фасадзе (будынак), дэкор (фрыз), партал галоўнага (уваход) у касцёл, помнік архітэктуры перыяду (рэнесанс), величнае аблічча (храм).

9.9. Для новага (спектакль), у канцы першага (акт), тонкага (падтэкст), напісанне (сценарый), пастаноўка знакамітага (рэжысёр), для раскрыцця вобразнага (сэнс) мастацкага (твор), тэатральнага (калектыў), у мове (персанаж), кіраўнік (тэатр), у драматычным (маналог), разнастайнага (рэквізіт), раскрыццё (светапогляд), восеньскага (рэпертуар).

10. Складзіце словазлучэнні з наступнымі словамі, памятаючы, што ў залежнасці ад семантыкі слова, якую яно набывае ў кантэксце, некаторыя назоўнікі маюць паралельныя канчаткі -а(-я) і -у(-ю):

Параўнайце: лісце маладога дуба – паркет з дубу...

ГГВыход *a* дзверы, вароты;

Г → *y* дзеянне.

ГГАўтарытэт → *a* асоба, якая карыстаецца заслужанай павагай, мае уплыў;
Г → *y* агульнаўпрызнанае значэнне, уплыў.

ГГГук → *a* найменшы член араздзельны элемент чалавечай мовы;
Г → *y* ваганні паветра, якія мыўспрымаюць слыхам.

ГГІнструмент → *a* усякая прылада для выканання якой-небудзь работы;
Г → *y* сукупнасць прылад для якой-небудзь работы.

ГГЛістапад → *a* назва месяца;
 y ападанне лісця восенню.
Г →

ГГПропуек → *a* дакумент на права ўваходу, уезду і г.д;
□ → *y* дзеянне паводле дзеясловаў “прапускаць – прапусціць”.

ГГТалент → *a* таленавіты чалавек;
□ → *y* прыродныя здольнасці.

ГГЗагад → *a* дакумент;
□ → *y* дзеянне.

ГГКлён → *a* назва асобнага дрэва;
Г → *y* матэрыял, драўніна.

ГГГ → *a* крытая галерэя;
Пасаж → *y* муз. перан.

Г →
ГГ → *a* дакумент;
ГДагавор →
□ → *y* дзеянне.

ГГАнтракт → *a* невялікі музычны твор;
□ → *y* перапынак паміж дзеяннем

ГГ → *a* тэх
Апарат →
□ → *y* зборн
ГГ → *a* у іншых знач.
Курс →
□ → *y* напрамак

11. Пастаўце назоўнікі ў форме давальнага і меснага склонаў адзіночнага ліку:

11.1. Кіраўнік, фестываль, калектыв, асяроддзе, герой, прынцып, клуб, прадстаўнік, вечар, разгляд, рэдактар, кампраміс, педагог, фактар, этап.

11.2. Меламан, паланэз, каларыт, тэмбр, дырыжор, строй, палец, стэрэатып, хор, падгалосак, канtrapункт, інструмент, ансамбль, клавір, матыў, вальс, акампаніятар, развіццё, музіцыраванне, рознагалоссе, голас.

11.3. Менеджмент, дагавор, бюджет, спажывец, калектыў, лідар, распаўсюджвальнік, акцыянер, улік, аўкцыён, акцыз, фактар, абслугоўванне, сцэнарый, адказ, дабрабыт.

11.4. Сангвінік, адпачынак, эксперымент, клуб, лекторый, абавязак, равеснік, канфлікт, дабрадзей, цэнтр, гуманізм, кліент, валанцёр, талент, беспрытульнік, здароўе,

11.5. Партрэтыст, барэльеф, акварыст, жывапіс, аналіз, экспанат, арнамент, іканапіс, пленэр, далягляд, пейзаж, ювелір, музей, мастак, трывшчіх.

11.6. Дапаможнік, чытач, фонд, маркетынг, філіял, менеджар, цыкл, фармуляр, архіварыус, штотыднёвік, улік, часопіс, бібліятэкар, аўтар, дакумент.

11.7. Паклон, танец, марш, крыжачок, мастацтва, харэограф, рэверанс, партнер, крок, баль, абцас, артыст, факстрот, твар, танцоўшчык, грым.

11.8. Посуд, рэстаўратар, культ, аналіз, збудаванне, храм, век, скарб, кляштар, замак, дзядзінец, музей, некропаль, інтэр'ер, эккурсавод, умацаванне, посуд, архівасховішча.

11.9. Дзеянне, каларыт, герой, антракт, спектакль, рэжысёр, гурток, глядач, аўтар, рэквізіт, узровень, водгук, пастаноўшчык, падтэкст, рэпертуар, персанаж, монаспектакль, маналог.

12. Пастаўце назоўнікі ў патрэбнай форме.

12.1. 1. Ежа старажытных грэкаў была даволі сціплай, на сняданне найчасцей ужывалі некалькі кавалкаў (хлеб), які апускалі ў віно (Э. Дубянецкі). 2. Гістарычныя крыніцы сведчаць, што Ефрасіння была не толькі (фундатарка) бажніцы [Спаскі сабор Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра], але і (дарадчыца), (натхняльніца) дойліда [Паана] на яго творчы подзвіг (У. Арлоў). 3. Танец “Пава”, імітацыя звычак задаволенага (паўлін), ужо многія гады займае трывалае месца ў (рэпертуар) фальклорна-этнаграфічнага (ансамбль) ”Харошкі” (І. М. Лаўрухіна). 4. Па інфармацыйнай культуры існуюць працы папулярнага (характар), прысвечаныя як праблеме ў цэлым, так і асобным яе кірункам: (методыка) скорачытання, (скорапіс), рабоце з тэкстывым матэрыялам і інш. (Т. В. Кузьмініч) 5. Своеасаблівым было этнічнае развіццё беларусаў XX (стагоддзе): у гэты перыяд змяніліся эканамічныя і палітычныя ўмовы жыцця беларускага (этнас) (Г. І. Каспяровіч).

12.2. 1. У партыях (віяланчэль) і (кантрабас) увасабляеца фігураваны арганныы пункт, метрапытмічна падкрэсліваеца гук сі-бемоль (Р. Аладава). 2. Узнікшы ў гарадскім (асяроддзе), маючы ўсе прыкметы бытавога (раман), абодва (твор) –

“Зорка Венера” і “Што за хлопець, што за дзяўчынка?” – прамяняцца такім моцным нацыянальным патэнцыялам, які дазваляе ім бытаваць нараўне ў дзвюх іпастасях – фальклорнай і прафесійнай – адначасова (*B. Скарабагатаў*). 3. Сёння мы можам зноў дакрануцца да старонак (claveir), стражанага больш за (паўстагоддзе) таму (*H. Яканюк*). 4. Уклад прыгонных (аркестр), (ансамбль) і (скрыпач) у развіццё нацыянальных традыцый выканальніцкай культуры (*Глуботчанка, Сцепанцова*). 5. Даследаванні Г. Барышава паказваюць, што пераважалі камічныя жанры як носьбіты дэмакратычных (ідэя) Асветніцтва, якія вывелі на сцэну (героі) з нізоў грамадства. (*B. Скарабагатаў*)

12.3. 1. Уласная мастацкая дзейнасць з'яўляецца незаменным сродкам забеспячэння эмацыянальнага і духоўна-інтэлектуальнага дачынення чалавека да свайго культурнага (соцыум). 2. Менеджар сацыяльна-культурнай дзейнасці валодае высокім узроўнем (прафесіяналізм) у галіне сучаснага сацыякультурнага (менеджмент), (маркетынг), а таксама мае высокі ўзровень агульной культуры і эрудыцыі. 3. Для таго, каб заключыць контракты на гастролі, разавыя выступленні, забяспечыць рэкламу, памяшканне, сувязі з кіраунікамі (горад) і прэсай прафесійнага (калектыву) або асобнага выканаўцы, неабходны менеджар, які не толькі разбіраецца ў розных жанрах мастацтва і творчасці, але ўмее реалізаваць іх у грамадстве, давесці да (глядач). 4. Прафесійнае прызначэнне арт-(менеджар) складаецца ў наступных відах дзейнасці: арт-менеджар (адміністратор, антрэпрэнёр, прадзюсар, імпрэсарыя, прамоўтар, кіраунік) тэатраў, тэатральных студый, канцэртных залаў і канцэртных арганізацый, кінатэатраў, кіна- і фотастудый, студый відэа- і (аўдыязапіс), (пракат) музычных інструментаў і сцэнічных касцюмаў, мясцовых, рэгіянальных і цэнтральных каналаў тэлебачання, арганізацый кніжнага (гандаль) і выдавецтваў.

12.4. 1. Сацыяльная работа – унікальны від прафесійнай дзейнасці па стварэнні сацыяльных умоў для паляпшэння ўмоў жыцця асобнай асобы, павышэнне (дабрабыт) (народ). 2. “Нам года — не беда, коль душа молода!” — гэтая радкі лічаць сваім дэвізам пенсіянеры, якія наведваюць аддзяленне дзённага заходжання грамадзян пажылога (узрост) раённага (цэнтр) сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. 3. Жыццё не складаецца толькі са станоўчых момантаў, але грамадства, калі яно кіруецца прынцыпамі (гуманізм), людзі, для якіх слова “любоў і спагада” не пусты гук, змяншаюць негатыўныя наступствы. 4. Адной з асноўных задач рэформавання сістэмы адукацыі з'яўляецца мэтанакіраванае фарміраванне і развіццё асобы (вучань) ў

адпаведнасці з яго інтарэсамі, патрэбамі, а таксама патрабаваннямі (соцыум). 5. Змена маральна-псіхалагічнага (клімат) ва ўмовах (інтэрнат) патрабуе (удзел) у дадзеным працэсе выхавальнікаў, сацыяльных педагогаў, педагогаў-псіхолагаў, куратараў вучэбных груп, іншых зацікаўленых. 5. Педагог ў ХХІ стагоддзі — адна з цэнтральных фігур, якая кіруе працэсам агульначалавечага развіцця. Гэта асноўны захавальнік духоўнага (патэнцыял) нацыі і чалавецтва ў цэлым; гэта прафесіянал, які валодае сучасным арсеналам адукатыўных тэхналогій; гэта носьбіт інтэлектуальнага (капітал), здольны эфектыўна выкарыстоўваць яго на практыцы.

12.5. 1. На першы план выходзіць дэкаратыўнае прызначэнне саломапляцення: для аздаблення (інтэр'ер) альбо выкарыстанне як найлепшага (сувенір) з беларускай зямлі. 2. Малюнак раўнамерна размяркоўваўся па галоўным полі (дыван) і па яго бардзюрах, каб надаць тканіне большую звязанасць і неразрыўнасць. 3. У міжваенны перыяд толькі ў вёсках паміж Гродна-Аўгустовам-Беластокам падвойныя дываны не пераставалі ўжывацца для вясельнага (рытуал), аздаблення кульставых пабудоў і хатніх інтэр'ераў. 4. На тэрыторыі Беларусі гліняная цацка з'явілася ў эпоху (неаліт), у час пашырэння ў першабытных людзей керамікі 5. Дэкарыванне велікодных яек можна лічыць адным са старожытных народных відаў (роспіс), карані якога хаваюцца ў дахрысціянскіх часах. Яйка было сімвалам абуждэння прыроды пасля зімовага (сон). 6. Трэба адзначыць, што на Беларусі захавалася не так шмат старожытных узоруў дадзенага (від) народнай творчасці. Гэта звязана з нетрываласцю (матэрыял). Калі выцінанка мела непрывабны выгляд, то яе замянялі на новую, захоўваць старыя не мела (сэнс), бо іх стваралі адносна лёгка і хутка.

12.6. 1. Элементарнай адзінкай карткавага (каталог) з'яўляецца бібліятэчная картка, на якой у пэўнай, дакладна вызначанай (паслядоунасць) размешчаны звесткі аб (змест), форме, (месца), знаходжанні (документ) (*T. В. Кузмініч*). 2. ББК прызначана і выкарыстоуваецца пры ... арганізацыі даведачна-бібліографічнага (апарат), сістэматызацыі дакументальных патокаў (фонд)... (*I. Лайко*) 3. Нацыянальная бібліятэка Беларусі (НББ) рыхтуеца да стварэння (музей) кнігі, што будзе функцыянуваць на базе (аддзел) рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў ц будынку XIX (стагоддзе) ў Верхнім горадзе ў Мінску (*T. Сапега*). 4. Роль (каардынатар) па (распрацоука) стандартаў у галіне бібліятэчнай справы на рэспубліканскім (узвоне) узяла на сябе Беларуская бібліятэчная асацыяцыя (*П. І. Ракавецкая*). 5. З дапамогай (маркетынг) кіраунік любой (бібліятэка) зможа атрымаць наступную неабходную інфармацыю: ...як

адшукаць свой сегмент (рынак) і каму прапанаваць свае паслугі, як разлічыць, у якія віды паслуг (бібліятэка) выгадна ўкладсі свае капіталы (распрацоўка бізнес-план). (*Л. I. Ракавец*)

12.7. 1. Усе выканайцы старажытнага карагоднага (танец) рухаліся па (круг) парамі, акрамя аднаго “лішняга” хлопца, “Юрачкі”, які прытанцоўваў сола (*Ю. М. Чурко*). 2. Групу танцевальнага (жанр) утвараюць гарадскія бытавыя і балетныя танцы, а таксама танцы, створаныя на музычнай аснове папулярных песень...(*Ю. М. Чурко*) 3. Асобны жанр танцевальнага беларускага (фальклор) утвараюць імправізацыйныя танцы (*Ю. М. Чурко*). 4. Танец “Журавель” – прыклад (падбор) (музыка) па ідэю (пастаноўка). Патрабавалася лірычная, выразная мелодыя, адпаведная светламу, рамантычнаму вобразнаму (змест) (танец) (*С. В. Гуткоўская, Н. М. Халадзінская*). 5. ...на стадыі (збор) інфармацыі пра танец балейтмайстар сутыкнуўся з рознымі варыянтамі аднаго фальклорнага (узор) (*С. В. Гуткоўская, Н. М. Халадзінская*). 6. Усе прапанаваныя танцы маюць спецыфічны фальклорны (матэрыял) (*I. M. Лаўрухіна*). 7. Выканайца, апусціўшыся ў глубокім прысяданні, крыціцца на паўпальцах левай нагі ўлева, дапамагаючы пры гэтым рукамі, якімі ўпіраецца па (чарза) па (ход) кручэння ў (падлога). (*I. I. Лаўрухіна*)

12.8. 1. Яшчэ ў каменным (век) насілі каралі з зубоў розных (жывёл) і кавалачкаў (бурштын), нанізанных на сухажылле (*Л. Дучыц*). 2. У пасляваенны час, з насычэннем рынку танным посудам прамысловай вытворчасці, промысел у Івянцы амаль заняпаў (*Я. Сахута*). 3. найбольш раннія галаўныя ўборы на Беларусі вядомы з эпохі (неаліт) – скуранныя ці мехавыя шапачкі, упрыгожаныя бурштынавымі гузікамі (*Л. Дучыц*). 4. Навагрудскі замах узнік на месцы старажытнага (дзядзінца) з драўлянымі сценамі (*A. Трусаў*). 5. Аўтар [*Ю. I. Крашэўскі*] упершыню паказаў на беларускіх матэрыялах археалогіі, што не было рэзкага (скачок, пераход) з эпохі (камень) у эпоху бронзы, а з эпохі бронзы ў эпоху жалеза (*Г. Каҳаноўскі*). 6. У XIX стагоддзі касцёл некалькі разоў рэканструяваўся, набыў рысы (класіцызм) (*Г.В. Габрусь*). 7. Велічныя муры Лідскага (замак) узведзены на штучным насыпе, зробленым са (жвір), (пясок) і камянёў, у балоцістай (сutoка) дзвюх рэчак – Лідзеі і Каменкі. (*A. Трусаў*)

12.9. 1. Як і ўсякая інсцэніроўка, сцэнічны варыянт рамана *Н. Думбадзе*, які ідзе на купалаўскай сцэне, грашыць некаторай (ілюстрацыйнасць) (*M. Гарэцкая*). 2. Яна [*С. Станюта*] іграе ў (спектакль) усяго адзін невялікі эпізод, але іграе яго так, што амплітуда глядацкіх пачуццяў хістаецца “ад гамерычнага (рогат) да (камяк) у горле” (Энцыклапедыя “Тэатральная Беларусь”). 3. У сцэнах кахання,

у (характарыстыка) цэнтральнага (вобраз), (трактоўка) асобных сцэнічных сітуацый адчуваеца лірычны настрой, мяккасць, меладычнасць. (*Г. Герштэйн*)

4. Трэцяму купалаўскаму пакаленню прыпала жыць і тварыць не ў акцёрскі час – у перыяд сцэнічнага (тэхніцызм), (пошук) новых тэатральных тэхналогій (*A. Сабалеўскі*). 5. Спектаклі Льва Літвінава вылучаліся высокай (арганізаванасць), (выразніць), (дакладнасць) рэжысёрскага (малюнак), (маляўнічасць) метафар і мізансцэн (*A. Сабалеўскі*). 6. Як майстру сцэнічнага (малюнак) З. Браварскай уласцівымі ягратэск, элементы экспрэсіі і (шарж) (*T. Гаробчанка*). 7. Карыкатурнасць у (абмалёўка) класавых ворагаў, уласцівая многім спектаклям БДТ-2, была зведзена да (мінімум). (*У. Мальцаў*)

13. Запішыце наступныя назоўнікі ў назоўным і родным склонах множнага ліку. Ці ад усіх слоў можна ўтварыць гэтыя формы? Вусна растлумачце склонавыя канчаткі.

13.1. Размова, зубраня, чалавек, грамадзянін, беларус, таварыш, песня, дзіця, натхненне, камп'ютар, рэспубліка, мецэнат, каляндар, калектыв.

13.2. Гама, рэпетыцыя, кантрабас, спявак, аркестроўка, рэпертуар, бенефіс, эпізод, віртуоз, стэрэатып, спевы, тэхніка, трохгучча.

13.3. Маркетынг, менеджар, дэкларацыя, кантынгент, бежанец, рэфлекс, эканоміка, бізнесмен, беспрацоўе, умова, ініцыятыва, калектыв, дабрабыт, таварыства.

13.4. Флегматык, асяроддзе, апякун, паводзіны, рытуал, соцыум, кліент, раўнапраўе, кінасанс, стэрэатып, шасцігодка.

13.5. Барэльеф, рамеснік, экспанат, мемарыял, габелен, далягліяд, пейзаж, музей, дыяпазон, абстракцыянізм, фарба, шкло, іканаграфія.

13.6. Тыраж, фонд, аўтарэферат, документ, брашура, абанемент, пераплёт, класіфікацыя, персаналіі чытач, дыяпазітыў, слоўнік.

13.7. Грым, танцоўшчык, рампа, рэверанс, прысяданне, варыяцыя, гастролі, танец, праграма, балетмайстар.

13.8. Экскурсія, век, грамата, кафля, кераміка, неаліт, феадал, знаходка, сярэднявечча, помнік, пацерка, рэшткі,

13.9. Вадэвіль, дэбютант, лейтматыў, рэпетыцыя, антыгерой, асвяленне, радыётэатр, інтэрмедыя, радыёпастаноўка, тэатразнавец.

14. Пастаўце назоўнікі ў форме творнага і меснага склонаў адзіночнага ліку. Растлумачце падаўжэнне канцавых зычных ці яго адсутнасць у творным склоне.

14.1. Радасць, Нарач, творчасць, моладзь, даль, медзь, соль, памяць, верф, глуш, дзейнасць, любоў, шыр, глыб, нач, рацыянальнасць.

14.2. Танальнасць, віяланчэль, разнастайнасць, варыяцыйнасць, неардынарнасць, імітацыйнасць.

14.3. Мэтазгоднасць, эмацыянальнасць, дзейнасць, рэгулярнасць, запазычанасць, неплацежаздольнасць, канкурэнтаздольнасць.

14.4. Цэльнасць, уласцівасць, зацікаўленасць, бездапаможнасць, кансультатыўнасць, трывожнасць, справядлівасць.

14.5. Гарызанталь, гуаш, вытворчасць, акварэль, дэкаратыўнасць, рознакаляровасць, эмаль, здольнасць.

14.6. Начытанасць, вобласць, колькасць, выбараочнасць, аб'ектыўнасць, пераемнасць, адказнасць.

14.7. Тэхнічнасць, цырыманіяльнасць, вываратнасць, танцевальнасць, філіграннасць.

14.8. Кампанентнасць, адкрытасць, узаемазалежнасць, аповесць, напоўненасць, медзь.

14.9. Дэкламацыйнасць, здольнасць, прыдатнасць, наяўнасць, годнасць, моладзь.

15. Зашыце наступныя назоўнікі ў назоўным і родным склонах множнага ліку. Вусна растлумачце пастаноўку склонавых канчаткаў.

15.1. Размова, зубраня, чалавек, грамадзянін, беларус, таварыш, песня, дзіця, натхненне, камп'ютар, рэспубліка, мецэнат, каляндар, калектыў.

15.2. Гама, рэпетыцыя, кантрабас, спявак, аркестроўка, рэпертуар, бенефіс, эпізод, віртуоз, стэрэатып, спевы, тэхніка, трохгучча.

15.3. Маркетынг, менеджар, дэкларацыя, кантынгент, бежанец, рэфлекс, эканоміка, бізнесмен, беспрацоўе, умова, ініцыятыва, калектыў, дабрабыт, таварыства.

15.4. Флегматык, асяроддзе, апякун, паводзіны, рытуал, соцыум, кліент, раўнапраўе, кінасанс, стэрэатып, шасцігодка.

15.5. Барэльеф, рамеснік, экспанат, мемарыял, габелен, далягляд, пейзаж, музей, дыяпазон, абстракцыянізм, фарба, шкло, іканаграфія.

15.6. Тыраж, фонд, аўтарэферат, документ, брашура, абанемент, пераплёт, класіфікацыя, персаналіі, чытач, дыяпазітыў, слоўнік.

15.7. Грым, танцоўшчык, рампа, рэверанс, прысяданне, варыяцыя, гастролі,танец, праграма, балейтмаёстар.

15.8. Экскурсія, век, грамата, кафля, кераміка, неаліт, феадал, знаходка, сярэднявежча, помнік, пацерка, рэштка, музей, герой.

15.9. Вадэвіль, дэбютант, лейтматыў, рэпетыцыя, антыгерой, асвятленне, радыётэтэр, інтэрмедыя, радыёпастаноўка, тэатразнавец.

16. Раскрыйце дужкі, паставіўшы назоўнікі ў патрэбных склонах:

1. У Заходній Беларусі таксама былі краязнаўчыя аб'яднанні і краязнаўчыя выданні ў (Ліда), (Глыбокае), (Вільня), (Гродна) (*Г. Каханоўскі*). 2. Цудоўны ансамбль Будайскай крапасной гары, што ўзвышаецца над (Дунай) у (Будапет), нядайна занесены ў спіс ЮНЭСКА, дзе рэгіструюцца найбольш выдатныя культурныя каштоўнасці свету (*А. Гарэлік*). 3. Паўночна-захадняя частка беларускіх (землі) з гарадамі (Менск), (Заслаўе), (Браслаў) называліся Літвой і ўсходняя мяжа яе праходзіла па (Бярэзіна) (не блытаць з сучаснай Літвой, бо такую назву ў тых часы мела толькі яе ўскраіна, уключаючы Вільню) (*Э. Зайкоўскі*). 4. Гліняныя цацкі (Міхал Ржэвуткі) з (Неманіца) Браслаўскага раёна і іншых майстроў мастацкага фонду не залежваюцца ў магазінах, іх ахвотна раскупляюць на розных кірмашах і святах, як арыгінальныя мастацкія творы і сувеніры (*Я. Сахута*). 5. Буквар (выдавецтва “Народная асвета”(атрымаў залаты медаль на Міжнародным кніжным кірмашы ў (Лейпциг) (*А. Мажэйка*). 6. Была і беларуская вобласць Падляшша з гарадамі (Драгічын), (Бельск), (Мельнік), (Бранск), (Сураж). (*Э. Зайкоўскі*)

17. Перакладіце на беларускую мову словазлучэнні:

17.1. Говорить по телефону, рассказывает о случае, специалист по денежным расчётам в учреждениях, на предприятии; продавать товары на зарубежном рынке по сниженным ценам; услуги по изучению и прогнозированию рынка; по проведению комплекса маркетинговых исследований.

17.2. Существуют определённые правила интонирования, взаимоотношения интервала и лада, высокие звуки натурального звукоряда, разные по своей темброво-звуковой окраске; открывает для исполнителя возможность извлечения основного тона; по своему натуральному звукоряду, объёму и аппликатуре имеет сходство с корнетом, нотируется в скрипичном ключе; мелодии танцевального характера; сольная партия на французском габое, необходимость использования в оркестровой практике; наличие хорошего музыкального вкуса.

17.3. Получить необходимую сумму денег в банке; государственная деятельность по купле и продаже, долгосрочное вложение капитала в какое-

нибудь дело, управление долговременными и текущими культуротворческими процессами, многоуровневый подход к регуляции социокультурных процессов, приобщение людей к знаниям и интересам, свидетельствует о значении современного менеджмента в управлении процессами стратегического, тактического и оперативного развития, В оценке менеджмента как науки, изучает экономические отношения в сфере производства, распределения и обмена материальных и нематериальных благ, исследует возможности подготовки человеческого капитала, создание культурного продукта.

17.4. Деятельность в сфере оказания социальных услуг населению; необходимо принимать меры по выявленным социальным проблемам; действовать в соответствии с конкретными обстоятельствами; право каждого человека на самореализацию; отвечать на вопросы об авторе и цели создания документов; открытие нового реабилитационного центра; развитие таланта человека; воспитание ребенка в семье.

17.5. Рисунок вышивки геометрического характера; образцы белорусского народного искусства; насыщенный колорит узора рушника; заслуживает пристального внимания искусствоведов; скромность декоративных мотивов не оттеняет мужественных качеств гончарной посуды; эстетика реалистического пейзажа; два основных творческих направления в резьбе по дереву живописи и графике.

17.6. Основа справочного аппарата библиотеки, доукомплектование фонда, свобода доступа к любому документу, участвует в подготовке специалистов, фонды краеведческого содержания, с учетом читательского спроса, опыт издания малотиражной литературы, падение социального престижа профессии библиотекаря, внимания к себе как профессиональному, расширение кругозора, деятельность Интернет-клуба, число занятий в читальном зале библиотекарей сократилось до минимума, пути поиска и метода оценки документов, дисциплины экономического цикла, организация документального потока, играть роль отвлекающего фактора, руководство чтением конкретного читателя, фонд абонемента, перенос центра «тяжести» с «общественно значительных на частные» проблемы.

17.7. Процесс художественной обработки народного танца, включались в ткань балета, народные танцы как средство характеристики места и времени действия, коллективная сценическая трансформация фольклора, четкая драматургическая основа сюжетного типа, покоряла своей стремительной силой, богатством рисунка и стройностью композиции, расположение по углам квадрата, участие в

подготовке и проведении серьезных и ответственных профессиональных мероприятий, с точки зрения профессионального роста, по ходу рассмотрения лексики танца.

17.8. Информационное обеспечение музейного дела, образцы белорусского народного искусства, развитие ремесла и зодчества, получил художественное образование в студии мастера архитектурного пейзажа, лишили права аренды и проживания в родовом имении, началось создание третьего у восточных славян Софийского собора, являются одним из ранних образцов монументальной живописи, после раскола христианства, квадрат является частью архаичного орнамента.

17.9. Повышение профессионального уровня, в фрагменте текста, приглашение артистов для участия в спектаклях или концертах; представители театра абсурда, воспроизвести напряжение боя, в условиях локальной площадки мемориала, постижение языка массового действия, раскрытие творческого потенциала, выявление духовных и физических способностей индивида, воспитание чувства коллективизма, не принимал режиссерского деспотизма, работа на протяжении репетиционного периода.

18. Прачытайце словазлучэнні. Вусна растлумачце склонавыя канчаткі ўласных назоўнікаў.

З мастаком Шышкіным, пры Алегу Шэлегу, напісаць Цімоху Ворчыку, ганарыцца Беларуссю, са скнарам Мішам, сустрэцца пад Барнавулам, сябраваць з Алесяй Гурыновіч, Янкам Сіпаковым, прыгожым Кіевам, пры Васілю, з Янкам Купалам, Алегам Лойкам, з Віцем, зімаваць пад Туравам, палатно, напісаная Янкам Матэйкам, замацаваць іншую назvu, за Кайданавым, лецішча пад Рагачовам, кніга, напісаная Куляшовым, прыпынак цягніка пад Коласавам, сюіта, напісаная кампазітарам Глебавым, касмічная сувязь з Лонданам, гістарычныя падзеі пад Шчучынам.

19. Запішыце па памяці:

- 1) імёны і прозвищчи выдатных беларусских мастакоў, кампазітараў, паставіўшы іх у творным склоне адзін.ліку;
- 2) назвы рэспубліканскіх газет і часопісаў, паставіўшы іх у родным склоне адз. ліку;
- 3) назвы сталіц рэспублік, паставіўшы іх у творным склоне адз. ліку.

20. Вызначце ролю назоўніка ва ўтварэнні іменных тэрміналагічных мадэляў:

20.1. Крытыка разуму, творчасць чалавечства, культура чалавечых адносін, канцэпцыя культурнага развіцця, элітарная культура, фарміраванне асобы, барацьба з язычніцтвам, умацаванне беларускай дзяржаўнасці, ліквідацыя мяжы паміж мастаком і гледачом, далучэнне да літаратуры, музыкі, тэатральнага мастацтва, апора на нацыянальныя традыцыі, узровень выканання, фестываль песні, патрыятычнае выхаванне моладзі.

20.2. Дубль-бемоль, спевакі-кампазітары, мюзік-хол, специінструмент, на тэмы народных песенъ, аб'яднанні з аўтэнтычнай кандэнцыямі, альты і басы ў ролі акампанементу, знакі альтэрацыі, чаргаванне двух гукаў ці сугуччаў, знак легата, элементы джазавай музыкі, тэорыя і практыка вакалу, падрыхтоўка дырыжора-прафесіянала, выкананіца народных песенъ, фрагмент твора, стварэнне песенных кампазіцый, планіраванне рэпетыцыі, чытанне нотнага тэксту з ліста, харктар твора, партыя на габоі, баяніст-акампаніятар, выхаванне музычнага густу, натуецца ў скрыпічным ключы.

20.3. Асобасныя ацэнкі кіраўніка, індэкс узроўню жыцця, арганізацыя размеркавання паўнамоцтваў, уznікненне крызісных сітуацый, кіраванне канфліктамі і стрэсамі, карпаратыўная адказнасць, распаўсядджувальнік інфармацыі, установа культуры, канкурэнтназдольнасць, прадстаўнік фірмы, таварыства з абмежаванай адказнасцю, сфера абслугоўвання, сацыякультурныя фактары.

20.4. Зносіны паміж людзьмі, сістэма гуманітарных паслуг, рэцыдыў страху, дзіцячая аўдыторыя, стэрэатып, узаемасувязь індывидуаў, арганізацыя вольнага часу моладзі, лінія паводзін, дапамога асобных людзям, сацыяльны контроль асобы, дзецы груп рызыкі, прафілактыкі правапарушэнняў, аналіз сацыяльных працэсаў, дэградацыя асобы, унутрысемейныя цяжкасці і канфлікты, рэгуляцыя адносін чалавека з грамадствам, адасобіцца ад людзей, лад жыцця, сурдапедагогіка, клуб па інтарэсах, інтэрактыўнае навучанне, мадэліраванне сітуацый, макрафактары, нядобрападзейнасць, канфідэнцыяльнасць інфармацыі.

20.5. Гарманічнае спалучэнне фарбаў, лозапляценне, жывапіс, скульптурная кампазіцыя, вышыўка арнаменту, узоры клетак і паскаў, дэкаратыўныя тканіны, майстэрня па выбару абрусаў, асаблівасць ручнікоў, для аздобы адзення, маюць кампазіцыю з каймой, від народнай творчасці, якасці матэрыялу, кафля з малюнкамі, вытворчасць керамічнага посуду, попельніцы з ляпнінай, у стылі

мадэрн, пад уплывам класіцызму, упрыгожанні ў выглядзе чалавечага твару або галавы жывёлы, мэбля для палацаў і храмаў, колькасць нітак і асновы, саломапляцельшчык, вырабы народных майстроў, раслінны дэкор, навыкі апрацоўкі матэрыялаў, музей на грамадскіх пачатках.

20.6. Кантынгент карыстальнікаў, апасродкованыя функцыі бібліятэк, помнікі матэрыяльнай культуры, кнігадрукаванне, гістарыяграфія, кнігі, структура ЦБС, бібліятэка-філіял, аддзел бібліятэкі, бібліографія беларусазнаўства, каталог на мікрносъбітах, інтэр’ер бібліятэкі, статычны ўлік у бібліятэцы, платныя паслугі, запрашэнне да ўдзелу ў вечарах, у дар ад чыгачоў, доступ к фондам, звесткі аб сацыяльна-псіхалагічных службах, сустрэчы з народнымі лекарамі, у дапамогу самадукцыі, крыніцы масавай бібліографіі, дапамога ў падборы літаратуры, патрабаванні да буклета, план размяшчэння аддзелаў, выданні ў выглядзе брашуры, работа на камп’ютары, забеспячэнне доступу да інфармацыі, уплыў на чкасць інфармацыйных паслуг.

20.7. Экзерсіс па класічнаму танцу, лацінаамерыканскай праграмы, на сцэне тэатра, глыбокі рэверанс, абутак для танца, атрыбутыка танца, балетмайстар, танцзала, выкананне парамі па крузе, блок рухаў, полька-вальс, удзельнікі карагода, падскокі на месцы, харэаграфія беларусаў, варыянт танца. Карагод-гульня, святкаванне зімовага сонцазвароту, удзельнікі гульні, пара танцораў, танец з прыпейкамі, прыпейкі на калядны напеў, крок з прыступам ці прыстаўленнем нагі, у такт музыкі, фігура кадрылі, танец разам з моладдзю, вальс для маладых, імітацыя рухаў вераб’я, транфармацыя асобных нацыянальных танцаў іншых народаў.

20.8. Арэал распаўсюджвання, уплыў хрысціянскай ідэалогіі, вышыўка золатам, калекцыя крыжоў, упрыгожанне разьбой і інкрустацыяй, часткі іканапісаў, матэрыялы археалагічных раскопак, экспанаты асноўнага фонду, разьба па дрэве, прадметы побыту беларусаў, пантэон багоў, дэкор з ангобу, майстравіна-самавучка, цацкі ў выглядзе птушак, базіліка касцёла, бажніца з адной апсідай, пластыка галоўнага фасада, перыяд барока, выявы святых, карнізы алтароў, паслужыў аналагам для навакольных культавых будынкаў, кампазіцыя ў выглядзе трохнефавай крыжова-купальнай базілікі з трыма алтарамі і апідамі, разьба па дрэве з пазалотай.

20.9. Фестываль тэатраў лялек, асацыяцыя тэатральных менеджараў, зрухі ў жыцці тэатра, людзі тэтра, спектакль па п’есе, калектыв аднадумцаў, на ўзроўні самадзейнага тэатра, выносіць на суд гледача, эксперимент дзеля эксперименту, касцюмы персанажаў, сцэнаграфія і касцюмы, жанр спектакля,

мастацкае афармленне спектакля, змяненне пластычнага малюнка вобраза, акцёры-аднадумцы, спектакль з сінхронным перакладам, драматургія абсурду, дамінанта ў хараکтары.

ПРАВЕР СЯБЕ

1. Прачытайце сказы. Выпраўце, дзе трэба, граматычныя памылкі.

- 1) Пыл падымаўся ад ветру слупом.
- 2) Вядомыя акцёры рэдка мяняюць свой амплуа.
- 3) Новае кабарэ стала папулярным.
- 4) Першыя маліны самыя смачныя.
- 5) Вядомая шансанье.
- 6) Пасля вайны ён застаўся круглай сіратою.
- 7) ЛіМ змясціла падборку вершаў пачаткоўцаў.
- 8) Уваход быў па запрашальнym білетам.
- 9) Вопытны суддзя Каліноўская.
- 10) Жоўтае яблыка здавалася салодкім.
- 11) Каменны выраз яго твара ўсіх здзівіў.
- 12) Летам мы любілі сустракацца па вечарам.
- 13) У мінскае гарана прыйшла тэлефанаграма.
- 14) Міця дапамагае брату па гаспадарцы.
- 15) Актрыса ўнесла вялікую ахапку кветак.
- 16) Упершыню я трymаў у руках такі старажытны рукапіс.
- 17) Запіс быў зроблены сінімі чарніламі.
- 18) Няспелая ажына нясмачная.
- 19) Дзвер расчынілася, і ўвайшоў незнаёмы спявак.
- 20) Румянная ад марозу, як яблыка, маладая актрыса.
- 21) Адкрыла гала-канцэрт спявачка Іна Афанасьева.
- 22) Балет паставлены балетмайстрам Дрэчынам.
- 23) Жыццёвае крэда знакамітага музыканта.
- 24) У кнізе водгукаў быў зроблены кароткі запіс.
- 25) Вырашыў адмяніць гастролі ў Санкт-Пецярбурзе.
- 26) Пад горадам Барысавым знаходзіцца летні лагер адпачынку для дзяцей.
- 27) Удзельнічаў у пастаноўцы вядомага вадэвілю.
- 28) З жаллю ўспамінаў першую выставу.
- 29) Размаўляў з крэдыторам па тэлефоне.

- 30) Прыехала маладая ўрач Галіна Міхайлаўна.
- 31) Карэспандэнт гутарыў з паэтам Максімам Лужанінам.
- 32) На чале калектыва “Харошкі”.
- 33) Прыйшынак цягніка пад Дрыбіным.
- 34) Цёмны тунэль аказаўся вельмі доўгім.
- 35) Высокая таполя расла каля самага возера.
- 36) Усеагульная перапіс насельніцтва.
- 37) Смачнае сулугуні қупілі ў самай блізкой краме.
- 38) Таленавітае канферансье ўпэўнена кіруе праграмай вечарыны.
- 39) Алімпійская медаль Дар’і Домрачавай.
- 40) У правай кішэні.
- 41) Гронка вінаграда.
- 42) Ружовая шыпшина.
- 43) Літаратурнае знаёмства з Ядвігінім Ш.
- 44) Вывеў свой рэзюмэ старшыня схода.
- 45) Гаварыць аб госці.
- 46) Новая канцэртная зала мае вялікае фое.
- 47) Сімфанічны аркестр выконвае ўрачысты рэквіем Моцарта.
- 48) Цень ад дуба цягнулася аж на вуліцу.
- 49) Копія дакумента.
- 50) Адзенне для вясенне-летняга сезона.
- 51) У канцэртным раялі выпадае белая клавіша.

Тэма 9. Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў прыметнікаў, займеннікаў і прыслоўяў

РАЗРАДЫ ПРЫМЕТНІКАЎ

РАЗРАДЫ	ПЫТАННІ	АБАЗНАЧАЮЦЬ	ФОРМА	СТУПЕНІ ПАРАЎ-НАННЯ

Я К А С Н Ы Я	ЯКІ? ЯКАЯ? ЯКОЕ? ЯКІЯ?	Прыметы прадметаў паводле: 1) формы і памеру: <i>доўгі, шырокі;</i> 2) смақу і паху <i>кіслы, салодкі, духмяны;</i> 3) зневшніх фізічных і душэўных ўласцівасцяў: <i>смелы, высокі.</i>	ПОЎНАЯ I КАРОТКАЯ	УТВАРАЮЦЬ
А Д Н О С Н Ы Я	ЯКІ? ЯКАЯ? ЯКОЕ? ЯКІЯ?	Прыметы прадметаў паводле адносінаў да: 1)матэрыйялу: <i>пісанічны, медны, замашавы, каменны;</i> 2)месца яго знаходжання: <i>вясковы, лугавы, віцебскі;</i> 3) часу: <i>веснавы, учараши, вячэрні;</i> 4)дзеяння: <i>вылічальны, будаўнічы;</i> 5) жанру, прызначэння і інш.: <i>драматургічны, культуралагічны, музычны, рамесніцкі.</i>	ПОЎНАЯ	НЕ УТВАРАЮЦЬ
П Р Ы Н А	ЧЫЙ? ЧЫЯ? ЧЫЁ? ЧЫЕ?	Прыметы прадметаў паводле іх прыналежнасці: 1)чалавеку: <i>бацькаў, Аленчын;</i>	ПОЎНАЯ I КАРОТКАЯ	НЕ УТВАРАЮЦЬ

Л Е Ж Н Ы Я	2) жывёлам: <i>жураўліны, вавёрчын.</i>		
--	---	--	--

1. Выпішыце з тэксту прыметнікі і вызначце іх разрады. Вусна адкажыце, прыметнікі якіх разрадаў у тэкстах адсутнічаюць і чаму?

1.1. Архетыпы – культурна-базісны элемент, які фарміруе контактныя мадэлі духоўнага жыцця. Змест культурнага архетыпа складае найбольыш тыповае ў культуры. Яго фарміраванне адбываецца на ўзроўні культуры ўсяго чалавецтва або культур буйных культурных гістарычных супольнасцяў у працэсе сістэматызацыі і спецыялізацыі... Культурныя архетыпы выступаюць у якасці ўстойлівых структур апрацоўкі, захавання і рэпрэзентацыі калектывнага вопыту. Існуюць універсальныя і этнічныя архетыпы. Сярод пашыраных універсальных архетыпаў – утаймаванага агню, хаосу, тварэння, шлюбнага саюзу, мужчынскага і жаночага пачатку, змены пакалення, “залатога веку”, Сусветнага дрэва і інш. Этнічныя (этнакультурныя архетыпы) адлюстроўваюць і адначасова ў пэўным сэнсе вызначаюць адметныя рысы ментальнасці, характеристару, гістарычнага лёсу таго ці іншага народа. Паводле К. Юнга, этнічныя архетыпы выяўляюць не толькі народны вопыт мінулых часоў, яго ўяўленні пра сваю будучыню. Да іх ліку можна аднесці беларускія вобразы “роднай зямелькі”, “роднай хаткі”. Актыўная прысутнасць разглядаецца як важная ўмова захавання самабытнасці і цэласнасці нацыянальнай культуры. Культурныя архетыпы застаюцца практычна нязменнымі па сваёй сутнасці, аднак у просторава-часавай перспектыве праяўляюцца ў самых разнастайных формах: міфалагічных сюжэтах і вобразах, рэлігійных вучэннях і рытуалах, нацыянальных ідэалах і інш.

(Э. Дубянецкі)

1.2. Кароль піяністаў Еўропы, віртуоз і кампазітар, педагог, публіцыст і грамадскі Фэрэнц Ліст так сформулюваў свае эстэтычнае крэда: “... Разглядаюць мастацства не як зручны сродак для дасягнення эгаістычных мэт і бясплоднай славы, але як сілу, якая аб’ядноўвае і згуртоўвае людзей адзін з адным, ... запаліць і падтрымліваць у думках такое роднаснае дабру захапленне прыгожым, – вось задачы, якія павінен паставіць перад сабой мастак...” Ліст

адыграў вялікую ролю ў развіцці сусветнага музычнага мастацтва. Ён аднавіў змест музыкі, зыходзячы з ідэалаў гуманізму і асветніцтва, яго наватарскія пошуки і дасягненні ў галіне формы і гармоніі, ритму, ладу аказалі моцнае ўздзеянне на далейшае музычнае развіццё многіх краін. Характэрныя рысы музыкі Ліста – герайчнасць і вытанчаная лірыка буйны пафас і філасофская сузіральнасць, імправізацыйнасць ... Фартэпіяна ўспрымалася як цэлы акрэстр не толькі па магутнасці гучання, але і шматфарбнай гукавой палітры.

(I. Шыбаева)

I.3. Спецыфіка культуралагічнай адукцыі ў тым, што яна павінна не толькі адлюстроўваць, але і апераджаць сацыякультурнае развіццё грамадства, каб апошняе праз культуру мела магчымасць лепш падрыхтавацца да ўспрымання новых ідэй і грамадскіх адносін. Сучаснае пакаленне ў трэцім тысячагоддзі арыентуецца на тыя каштоўнасці, якія навучальнае ўстанова ў іх выхоўвае.

Вельмі важнае для вырашэння гэтай задачы мае ўваход Беларусі ў ўсходнюю і сусветнае супольніцтва. Кадры, якія мы рыхтуем, павінны быць канкурэнтна здольнымі, і таму патрэбна арыентавацца на сусветныя адукцыйныя і прафесійныя стандарты. Па гэтай прычыне падрыхтоўка спецыялістаў у галіне культуры павінна прадугледжваць:

1) веданне імі гісторыі і этапаў развіцця прафесіі, звязанай з арганізацыяй вольнага часу і адпачынку;

2) авалоданне тэорыяй і філасофіяй культуры, асаблівасцямі арганізацыі вольнага часу;

3) веданне чалавечых і прыгодных рэурсаў, іх суаднесенасці з вопытам арганізацыі вольнага часу...

(M. Каралёў)

I.4. Ці ёсць у тэатра свая мова? Відавочна, што гэтае пытанне мае адназначны адказ: калі людзі ў тэатральнай зале ўспрымаюць тое, што адбываецца на сцэне, то ім зразумела і сцэнічная мова. Тэатральная мова змяняеца і ўзбагачаеца як і ўсякая жывая мова, аднак яна і адносна ўстойлівая. Апісаць мову тэатра – значыць даць пералік знакаў (ці алфавіт) і назваць усе правілы дзеянняў над ім. Але тэатр, як вядома, – мистецтва сінтэтычнае, якое канцэнтруе элементы многіх іншых відаў мастацтва. Відавочна, знакі мовы іншых мастацтваў уваходзяць у алфавіт тэатральнай, хаця і не вычэрпваюць яго спаўна, пакідаючы месца для ўласных сцэнічных знакаў. Таму, магчыма, не так важна даць пералік знакаў мовы, а больш важна выявіць структурныя асаблівасці знакавых сістэм тэатра, прыметы і ўласцівасці яго мовы.

Уявім, што мы ўваходзім у глядзельную залу. На сцэну выходзіць акцёр. Ён жывы чалавек, але будзе на сцэне “прадстаўніком” іншага чалавека. Усе асаблівасці яго знешняга выгляду, яго тыпажнасць засталіся з ім і будуць выклікаць у гледача асацыяцыі не з уласцівасцямі дадзенага канкрэтнага чалавека (якога глядач, як правіла, не ведае), а з уласцівасцямі чалавека пэўнага тыпу, інакш кажучы, ён як бы з’явіцца знакам самога сябе.

(Р. Л. Бузук)

1.5. На Беларусі найбольш пашыраны аднаколерныя выцінанкі, часам іх рабілі ў некалькі слаёў рознага колеру. Узоры геаметрычныя, раслінныя, радзей зааморфныя і антрапаморфныя. Паводле кампазіцыі выцінанкі падзяляюцца на замкненныя (у квадраце, многавувольніку, круге выразаліся з веераподабна складзенага ў 4-8 разоў аркуша паперы), рапортныя (паперу складвалі гармонікам) і сіметрычныя (аркуш паперы перагіналі папалам)... На Захадзе Беларусі горнымі ці поліхромнымі выцінанкамі аздаблялі беленых сцены жылля. Узоры выцінанкі падобныя на ўзоры вышыўкі, ткацтва, размалёўкі і іншых відаў мастацтва, у некаторых з іх заўважалася імітацыя ажурных гардзінных тканін. У наш час круглымі выцінанкамі-сняжынкамі аздабляюць аконныя шыбы ў навагоднія святы. Калекцыя выцінанак зберагаецца ў Музеі старажытнабеларускай культуры АН БССР.

(Я.М. Сахута)

1.6. Абслугоўванне карыстальніка – найважнейшая сацыяльная функцыя бібліятэкі. Менавіта наяўнасць чытача, неабходнасць задавальнення яго інфармацыйных патрэбнасцяў і робіць бібліятэку бібліятэкай. На розных стадыях развіцця грамадства змяняліся уяўленні аб ролі бібліятэкі. Адпаведна уносіліся змены і ў змест паняцця “бібліятэчнае абслугоўванне”. У розныя перыяды акцэнт рабіўся то на выхаванні камуністычнага светапогляду (савецкія часы), то на пропагандзе твораў друку, то на задавальненні патрэбнасцяў карыстальнікаў .У апошнія гады большасць спецыялістаў разглядаюць бібліятэчнае абслугоўванне як дзейнасць, накіраваную на забеспечэнне запытаў карыстальнікаў (чытачоў, абантатаў, кліентаў) як непасрэдна ў бібліятэцы, так і па за яе сцянах.

Працэс абслугоўвання карыстальнікаў можа быць асэнсаваны ў двух аспектах. *Па-першае*, – гэта сацыяльны працэс, таму што ён спрыяе вырашэнню сацыяльна значных задач як пэўнай асобы і рознах групп насельніцтва, так і ўсяго грамадства. *Па-другое*, – гэта тэхнолагічны працэс, які ўключае пэўную паслядоўнасць дзеянняў (аперацый, працэдур) бібліятэкара, накіраваных на

прадстаўленне карыстальніку патрабуемай паслугі. Разам з тым, абслугоўванне карыстальніка – цэласная з’ява. Асноўныя паказчыкі (мэты, задачы, накірункі) бібліятэчнага абслугоўвання вызначаюцца гістарычнай сітуацыяй, сацыякультурнымі працэсамі, што адбываюцца ў грамадстве, і, перш за ўсё адносінамі да карыстальніка (чытача), якія дамінуюць у пэўны перыяд у грамадской свядомасці. У асновы той ці іншай канцепцыі абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк знаходзіцца адпаведная канцепцыя чытача.

(Н. В. Клімянкова)

I.7. Два асноўныя класы бібліятэк (спецыяльныя і публіцыстычныя) падзяляюцца на падкласы на аснове харктарыстыкі запросаў чытачоў, якія і вызначаюць чытакае прызначэнне яе. У сукупнасці запросаў, аб’яднаных агульнакультурнай патрэбай, выдзяляюцца запrosы павышанага ўзроўню і стандартызаваныя. Патрэбы чытачоў як стандартызаванага, так і больш высокага ўзроўню, агульнакультурнага і спецыяльнага харктару здольны задаволіць універсальныя навуковыя бібліятэкі, якія валодаюць вялікімі па аб’ёму і разнастайнымі па тэматыцы фондамі. Да іх у першую чаргу адносяцца нацыянальныя бібліятэкі (НБ), якія згодна з “Міжнародной стандартызацыяй бібліятэчнай статыстыкі”, зацверджанай на 16-й Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА, узначальваюць класіфікацыю бібліятэк і з’яўляюцца галоўнымі ўніверсальнымі навуковымі бібліятэкамі сваіх краін. (Л. І. Ракавецкая)

I.8. Балетмайстарскі аналіз музычнага твора павінен, на наш погляд, уключаць наступныя этапы:

- актыўнае шматразовае праслушоўванне музычнага твора з мэтамі вызначэння мастацкага вобраза і спробы яго слоўнага апісання;
- аналіз сродкаў выразнасці твора, у які ўваходзіць высвяtleнне асаблівасцей яго мелодыкі ў мэтах цэласнага ўспрымання і яе найдрабнейшых адзінак (фраз, матываў): акрамя мелодыі, звяртаеца ўвага на рытм, метр, лад, танальнасць, гармонію, фактуру.

Вядома, што музыка шматзначная ў сваім адлюстраванні навакальнага свету: адна і тая ж мелодыя дапускае розныя варыянты мастацкай інтэрпрэтацыі. Яны правамерныя ў дачыненні выяўленчага значэння музыкі, г. зн. тых зрокавых вобразаў, якія яна можа выклікаць у розных людзей.

(С. В. Гуткоўская, Н. М. Хадзінская)

1.9. На Беларусі першыя музейныя калекцыі, дзе былі краязнаўчыя і этнаграфічныя матэрыялы, вядомы з XVIII ст. У 1920 г. заснаваны Гродзенскі гісторыка-археалагічны музей. Багатыя беларускія археалагічныя, этнаграфічныя і мастацкія калекцыі меў Беларускі музей у Вільні.... У краязнаўчых музеях праводзіцца работа па выяўленні і вывучэнні новых матэрыялаў музейнага значэння. Музеям, што працуюць на грамадскіх пачатках, аказваецца метадычная дапамога. Супрацоўнікі музеяў удзельнічаюць у напісанні гісторыі свайго краю, у распрацоўках тэматычных экспертыз, у выяўленні і ахове помнікаў прыроды, гісторыі і культуры Беларусі, асаблівую ўвагу аддаюць патрыятычнаму выхаванню моладзі. (*Г.А.Каханоўскі*)

2. Прачытайте, вусна пастаўце прыметнікі ў патрэбных ускосных склонах, вызначце род, лік, склон.

2.1. (Глыбокі эстэтычны) аналіз мастацкіх твораў; у (рэпертуарны) зборніку; (фальклорны) крыніцы; у (еўрапейскі) краінах; рысы (асноўны мастацкі) стыляў і плыняў; дзеячы (выяўленчы і тэатральны) мастацтва; (асноўны культуралагічны) паняцці і тэрміны; разам з (агульны і тэатральны) матэрыяламі; фарміраванне (гуманістычны культурны) каштоўнасцей; тыпы субкультуры (масавы, элітарны, народны, маладзежны); звесткі пра найбольш (важны) творы; уклад у скарбонку (айчынны і сусветны) культуры; выданне ілюстравана (каляровы і чорна-белы) фотаздымкамі; уздзейнне на (чалавечы) эмоцыі; (маральны і эстэтычны) каштоўнасці розных народаў свету; (передавы грамадсці і палітычны) дзеяч; прыярытэт (агульначалавечы) каштоўнасцей; у (розны гістарычны) эпохі; (моцны эмацыянальны) уздзейнне вобразаў; передае (інтэлектуальны і эмацыянальны) інфармацыю.

2.2. Развіццё (музыкальны) слыху; (разнастайны) (інтанацыйны) і (пеўчы) практикаванні; у (метратымічны) адносінах; работа над (акордавы) паслядоўнасцямі; разбор (музычны) матэрыялаў; будова (беларускі народны) песні; у (сярэдні музычны) установах; не маюць (належны слыхавы) падрыхтоўкі; поліфанія ў (беларускі і ручкі) фальклор; (гарызантальны і вертыкальны) паказчыкі імітацыі; пашырэнне тэматызму за кошт (песенны, рамансавы, жанрава-танцевальны, фальклорны) тэм; (стараадаўні санетны) форма; контраст паміж (галоўны і пабочны) тэмамі; у (буйны цыклічны вакальна-інструментальны) творы; (рускі вакальны песенны) ронда.

2.3. (Шырокі міжнародны) прызнанне; (інфармацыйны) працэс; шэраг (састаўны, упрадаваны) частак; у адпаведнасці (этычны) норм; папушэнне

(аўтарскі) права, па (штогадовы актуальны) тэме канферэнцыі, (змястоўны адкрыты) праграма для супрацоўніцтва, у (неафіцыйны) абстаноўка.

2.4. Вылучаюць узроўні (індывідуальны і калектыўны) і разнавіднасці (нацыянальны, рэлігійны, бюракратычны, таталітарны, першабытны, дзічачы, афрыканскі, ёўрапейскі і г.д.); прыстасаваць да (пэўны прыродна-сезонны) цыклаў, у (сацыяльна-бытавы) песеннай творчасці, падчас (цікавы песенны) вячорак, у (афіцыйнай) абстаноўцы, да (шматтомны) выдання, абапіраўся на (літаратурны і драматургічны) узоры.

2.5. У (самабытны беларускі іканапісны) школе; аналізујуцца (гістарчны, музейны, архіўны, фальклорны) крыніцы; вырабы (гаспадарчы) прызначэння; у (гранены віты) пляценках; вырабы (сучасны) саломапляцення; звычайна пакрывалі (зялены ці каляровы) палівай; з іншымі відамі (народны) мастацтва; майстар карыстаецца (яркі лакальны) колер; (утылітарна-дэкаратыўны) вырабы; (раслінны і звярыны) арнаментыка; (керамічны) посуд; (белацагляны, ёмкі, устойлівы, шыракагорлы) глякі; аздаблялі (прамы і хвалісты) паяскамі; на (верхні) частцы керамікі; творы (дэкаратыўна-прыкладны) мастацтва; у (арнаментальны просторавы) малюнках; (геаметрычны) пабудовы.

2.6. У (неафіцыйны) абстаноўка; (аўдыявізуальны і выяўленчы) дакументы; з'яўляюцца (першасны дакумент); (бібліографічны пошукавы) аппарат; сукупнасць (тыпалагічны) функцый (нацыянальны) бібліятэкі; (дапаможны) паказчык; у (алфавітны) каталогу (гуманістычны) арыентацыя на карыстальнікаў; (інфармацыйны) інфраструктура; (інвентарны) нумары; у выніку (навукова-тэхнічнага) прагрэс; пра (перспектывы бібліографічны) дапаможнік; (шматтомны) выданне; у (дадатковы) тыражы; (каталожны) карткі.

2.7. Крок у (шахматны) парадку; уздоўж (правы) куліс; (дробны) пераступы ў VI пазіцыі; у (імправізацыйны) танцы; па ходу (гадзіннікавы) стрэлкі; (яркі пластычны) інтанацыі; пры стварэнні (буіны сцэнічны) кампазіцій; у (эцыодны) рабоце; мелодыя (беларускі традыцыйны) танец; (светлы, рамантычны вобразны) змест танца; адзін з (балетмайстарскі) прыёмаў; выкарыстоўваюцца (устойлівы структурны) элементы танца; паслядоўнасць (узаемазвязаны і ўзаемаабумоўлены) рухаў; своеасаблівасць (канкрэтны танцевальны) узораў; адна з найбольш (цікавы, арыгінальны полечны) мелодый; выкарыстаць магчымасці (ладагарманічны, фактурны, тэмбрывы) вар'іраванняў; (цесны, сумесны) праца харэографа і музыканта.

2.8. Абгортвалі (рознаколерны) тканінай; (папяровы) кветкі і (шкляны) пацеркі; надавалі (святочны і ўрачысты) выгляд; асаблівасці (драўляны і

мураваны сядзібны) дамоў; (шмат'ярусны) галерэя; прадметы (дэкаратыўна-прыкладны) мастацтва; з улікам (палаўзроставы, расавы і індывідуальны) асаблівасцей; сутыкненне (эканамічны і палітычны) інтэрэсаў (розны сацыяльны) груп; (каменны) прылады працы; у (народны дэкаратыўна-прыкладны) мастацтве; займалі (вышэйшы дзяржаўны, адміністрацыйны і вайсковы) пасады; назва ў (сярэдневковы заходне-еўрапейскі) кропіцах; у сувязі з (крыжковы) паходамі; усхваляваліся (патрыярхальны) адносіны на вёсцы; вылучаецца (вялікі) памерамі і (магутны абарончы) збудаваннямі была аддзелена (шырокі і дугападобны) ровамі; знаходзіліся (земляны) вал з брамай і (абарончы) роў; (бронзавы ювелірны) вырабы.

2.9. Пачаў (літаратурна-крытычны) дзеянасць; аўтар (аднаактавы і шматактавы) п'ес; у спектаклях (экспериментальны амарскі) тэатра; (цікавы сцэнічны) вырашэнне; з (багаты жыццёвы) вопытам; лаўрэат конкурсу (малады тэатральны) спевакоў; пераважалі драмы на (рэлігійны, міфалагічны і гістарычны) сюжэты; стварыў (яркі, эмацыянальны, арыёзна-меладычны) стыль; асновы (акцёрскі) майстэрства; абапіраўся на (літаратурны і драматургічны) узоры; наладжваюцца звычайна ў (выходны і святочны) дні; дасягалася (жыццёвы і побытавы) верагоднасць; вобразаў; пад уплывам (рускі і заходніеўрапейскі тэатральны) традыцый; імкнуліся да больш (глыбокі псіхалагічны) распрацоўкі вобразаў; сродкі (візуальны сцэнічны) відовішча; шэраг твораў, абяднаных па (храналагічны, тэматычны) ці іншых прыкметах; звязаны з (пэўны гульнёвы народны) традыцыямі.

ПОЎНЫЯ І КАРОТКІЯ ЯКАСНЫЯ ПРЫМЕТНІКІ

Формы	Змяняюцца			Маюць канчаткі				Множны лік
				Адзіночны лік				
	род	лік	склон	м.р	ж.р	н.р		
П	+	+	+	-ы, -і	-ая, -яя	-ае, -ое,	-яя, -ія	
О	у адз.л.			вольны	вольная	-яе		
Ў				ранні	ранняя	ранние		
Н				широкі	добрая	дарагое		
А				добрый				
Я								
К	+	+	толькі ў	□	-а	-а, -о	-ы	

A P O T K A Я	у адз.л.		Н. скл.	народ волен, учынак дораг	зямля міла	поле шырока, добрае чутно	сны дзявочы
---------------------------------	----------	--	---------	------------------------------------	---------------	------------------------------------	----------------

3. Прачытайце прыказкі і прымалкі. Знайдзіце прыметнікі і вусна вызначце іх форму – поўная ці кароткая.

1. Славен бубен за гарамі.
2. Чуткамі зямля поўна.
3. Як п'ян, што мне пан? Я як прасплюся, і свінні баюся.
4. Рабіць, каб і воўк быў сыты і каза цэла.
5. Для яго ўсё роўна: чорнае ці белае.
6. Хто скуп, той не глуп.
7. Ты і сабе рад у год раз.
8. Чаго казак гладак? – Пад'еў ды набак.
9. Санлівага не дабудзішся, лянівага не дашлешся.
10. Чужым розумам сыты не будзеш.
11. Не варт добрага слова.
12. Зміцер хіцёр, дый Саўка не дурань.
13. З вялікага грому малы дождж.
14. Калі суніца красна, не сей аўса напрасна.
15. Навошта мне грошы, калі сам я харошы.
16. Чым госьць радзейшы, тым мілейшы.
17. Калі год сухі, купляй пчолку, а калі мокры – купляй кароўку.

УТВАРЭННЕ СТУПЕНЯЎ ПАРАЎНАННЯ ЯКАСНЫХ ПРЫМЕТНІКАЎ

	ПРОСТАЯ	СКЛАДНАЯ
--	---------	----------

ВЫШЭЙШАЯ СТУПЕНЬ	Аснова прыметніка +суфіксы:весялейшы, прыгажэйшы, АЛЕ: вялікі – большы, добры – лепшы	Прыслоўе + больш (болей), менш (меней): больш (менш) чисты, больш (менш) прыгожы, АЛЕ: больш (менш) вялікі
НАЙВЫШЭЙШАЯ СТУПЕНЬ	Прыстаўка най- + простая вышэйшая ступень: найчысцейшы, найпрыгажэйшы, найбольшы, найлепшы	Самы, найбольш, найменш+якасны прыметнік: найбольш (найменш) чисты, самы разумны, найбольш (найменш) прыгожы

4. Ад наступных прыментнікаў утварыце формы ступеняў парадунання і запішице іх. Асобна запішице прыметнікі, ад якіх ступені парадунання не ўтвараюцца ці ўтвараюцца толькі складаныя формы і вусна растлумачце, чаму.

4.1. Дзяржайны, навуковы, актуальны, айчынны, навукова-метадычны, фальклорны; новы, славянскі, разнастайны, чисты, зялёны, шырокі, прынцыповы, шматвяковы, блізкі, добры, маральны, нацыянальны, грамадска-палітычны, сацыякультурны.

4.2. Музичны, вакальны, гукавыяўленчы, багаты, унісонны, мастацкі, вобразны, гарадскі, мажорны, добры, спецыфічны, кампазітарскі, безнайшы, бесвецкі, аднатанальны, слыхавы, глухі, фальклорны, ніzkі, пазатанальны, унікальны.

4.3. Карпаратыўны, безнайшы, беспрацоўны, узаемазвязаны, прыватны, шырокі, галоўны, творчы, масавы, грамадскі, індывідуальны, працэнтны, эфектыўны, рэгіянальны, прыярытэтны, рэнтабельны, дабрачынны, аптымальны, спартыўны.

4.4. Самакрытычны, тэматычны, жыццесцвярджальны, пачуццёвы, інфактыльны, чисты, эфектыўны, інтэрактыўны, трывожны, цяжкі, грамадскі, бездапаможны, вольны, далікатны, культкрна-масавы, слыхавы, педагогічны, вучэбна-выхаваўчы, своеасаблівы.

4.5. Фіялетавы, сіметрычны, дызайнерскі, багаты, керамічны, прымітыўны, залацісты, аб'ёмны, ювелірны, рознакаляровы, жанрава-кампазіцыйны,

рэалістычны, машынны, алейны, дэкаратыўны, жывапісны, рэльефны, аб'ёмісты, самабытны, нацыянальны, танальны.

4.6. Тытульны, аўдыявізуальны, дакументальны, камунікатыўны, новы, літаратурны, вучэбны, гандлёвы, высокі, энцыклапедычны, архіўны, бібліятэчны, альтэрнатыўны, выдавецкі, двухмоўны, практычны, дублетны, пазапраграмны, мемарыяльны, штотыднёвы, картатэчны.

4.7. Жартаўлівы, лацінаамерыканскі, глыбокі, класічны, павольны, сцэнічны, трайны, маскарадны, музычны, тэхнічны, хуткі, эфектны, масавы, харэаграфічны, джазавы, артыстычны, цырыманіяльны, беларускі, народны, танцевальны.

4.8. Сярэбраны, курганны, каменны, нумізматычны, язычніцкі, сярэднявечны, археалагічны, матэрыяльны, музейны, мазаічны, глыбокі, вішнёвы, чисты, феадальны, этнічны, верхні, аднатыпны, пяцігранны, першабытнаабшчынны.

4.9. Сцэнічны, дэкарацыйны, умоўны, трагедыйны, нядзялячны, асвяцляльны, эфектыўны, гумарыстычны, бесканфлікты, двухсэнсоўны, інтанацыйны, рэалістычны, сімвалічны, тэатральны, лёгкі, светлы, спецыяльны, публічны, двух'ярусны, вялікі.

ВЫМАЎЛЕННЕ І ПРАВАПІС ПРЫМЕТНІКАЎ З СУФІКСАМ –ск-

СК	Пішы	Вымаўляй
Т – [ЦК]	дэлегат + ск = дэлегацкі	[дэл’эгац’і]
Ч – [ЦК]	Свілач + ск = свілацкі	[с’в’ілац’і]
Ц – [ЦК]	немец + ск = нямецкі	[н’ам’эцк’і]
К – [ЦК]	Налібокі + ск = налібоцкі	[нал’ібоц’і]

СК	Пішы адно -ск-	Вымаўляй
С – [СК]	таварыш + ск = таварыскі	[таварыск’і]
Ш – [СК]	Адэса + ск = адэскі	[адэск’і]
	беларус + ск = беларускі	[б’эларуск’і]
СК+СК=СК	Віцебск + ск = віцебскі	[в’іц’эпск’і]
	Мінск + ск = мінскі	[м’інск’і]
	Ваўкаўыск + ск = ваўкаўыскі	[ваўкаўыск’і]

Д+СК=ДСК	Пішы нязменна	Вымаўляй
	Ліда+ск = лідскі	[л’іцк’і]
	сусед+ск = суседскі	[сус’эцк’і]
	Ноўгарад+ск = наўгародскі	[наўгоцк’і]

5. Ад прапанаваных назоўнікаў пры дапамозе суфікса -СК- (-К-) утварыце і запішыце прыметнікі:

- а) Маларыта, восень, жнівень, Палессе, Любань, Мазыр, дэпутат, латыш, француз, Асіповічы, сусед, Свілач, турыст. Юнак, настаўнік, Івацэвічы, абхаз, інстытут, Хатынь, Закаўказзе, Гарадок, Рэчыца, Добруш;
- б) Брэст, чэрвень, Гродна, Глыбокае, салдат, кіргіз, брат, Слаўгарад, Ушачы, сакавік, Ліда, Беласток, Цюрых, Нясвіж, рыбак, студзень, Чыкага, Вільнюс, Ірак, Хойнікі, Галандыя, Грыневіч, Кембрыдж;
- в) мастак, рэжысёр, агент, акцёр, менеджар, дыstryбутар, сцэнарыст, скрыпач, дырыжор, спявак, гітарыст, танцор, балетмайстар, загадчык, дырэктар, тэнар.

6.Запішыце па-беларуску:

Барановичский, эмігрантский, соседний, інститутскій, парижскій, чешскій, январскій, студенческій, краеведческій, біблиографіческій, біографіческій.

7.Прачытайце тэкст. Як называюцца аднакарэнныя слова, якія падобныя ў структуры, але маюць рознае значэнне:

МУЗЫКАЛЬНЫ І МУЗЫЧНЫ

Словы *музыкальны* і *музычны* аднаго кораня, але адрозніваюцца сваімі значэннямі і ўжываннем.

Прыметнік *музыкальны* мае два значэнні. Першае – ‘здольнасць да музыкі’. Напрыклад: *музыкальныя здольнасці*, *музыкальная натура*. Другая – ‘прыемны для слыху, меладычны’. Мы гаворым: *музыкальны голос*. ‘Купала як паэт вельмі даражыць музыкальным бокам сваёй паэзіі’ (*I. Навуменка*).

Што да слова *музычны*, то яно абзначае ‘які мае адносіны да музыкі’, ‘уласцівы музыцы’, ‘створаны сродкамі музыкі’. Напрыклад: *музычны твор*, *музычны інструмент*, *музычная школа*, *музычны магазін*, *тэатр музычнай камедыі*, *музычны стыль*, *музычны вобраз*.

Розная спалучальнасць у гэтых слоў. Прыметнік *музычны* спалучаецца з неадушаўлённымі назоўнікамі, а прыметнік *музыкальны* – з адушаўлённымі назоўнікамі і неадушаўлённымі, якія характарызуюць здольнасць і ўласцівасці чалавека ў адносінах да музыкі;

a) да наступных назоўнікаў дапасуіце прыметнікі “музычны” ці “музыкальны”, улічваючы іх спалучальнасць:

голос, інструмент, дзіця, артыст, спявак, здольнасці, слых, твор, тэатр, урывак, мазазін, званок, гуток, заняткі, фраза, нумар, выступленне, вучылішча;

б) перакладіце на беларускую мову слова злучэнні:

музыкальный ребенок, музыкальный сигнал, музыкальная тема, музыкальное образование, музыкальная игрушка, музыкальное мышление, музыкальное воспитание, специальное музыкальное заведение, музыкальная грамота, музыкальная репетиция, музыкальный материал, музыкальный слух.

8. Раскрыйце дужкі, запішыце прыметнікі асобна, разам, праз дэфіс:

8.1. (Сюжэтна)вобразны, (куба)падобны, (выпукла)увагнуты, (біблія)графічны, (ніжэй)падпісаны, (вышэй)адзначаны, (юрыдычна)аформлены, (агульна)вядомы, (прафесійна)накіраваны, (гісторыка)мемарыяльны, (полі)функцыянальны, (пост)пазіцыйны, (сюр)рэалістычны, (англа)моўныя, давыд(гарадоцкі), (стара)віленскі, (паў)кіламетровы, кісла(салодкі), (цёмна)бэзавы, сацыяльна(бытавы), поўна(уладны), леў(талстоўскі).

8.2. (Гісторыка)этнаграфічны, мастацтва(знаўчы), (навукова)даследчы, (жартоўна)ігравы, (сацыя)гуманітарны, (прырода)знаўчы, (аўдыя)візуальны, (газетна)часопісны, перша(пачатковы), (шмат)галінавы, (мэта)накіраваны, (праблемна)комплексны, аўдыя- і (відэа)інфармацыйны, (рэтра)спектыўны, (сама)адукацыйны, (разна)стайны, (шмат)узроўневы, (мульты)медыйны, (што)дзённы, (факта)графічны, (шмат)томны, (паўночна)усходні, (сацыяльна)культурны, (дзесяці)гадовы, (прынцыпова)новы, дваццаці(павярховы), добры(добры), (свое)часовы, вышэй(сказаны), руска(беларускі), гала(слоўны), літаратурна (музычны), (добра)зычлівы, (мала)прыкметны, інша(моўны), нава(палацкі), вусна(паэтычны), агульна(дзяржаўны).

8.3. (Дуга)падобны, раўна(мерны), (хвале)падобны, вузка(аб'ёмны), чатырох(галосны), унутры(ладавы), вобразна(структурны), (музычна)тэарэтычны, кантатна(аратарыяльны), музична(драматургічны), вакальна(інструментальны), вобразна(эмацыянальны), надзвычай(меладычны),

форма(утваральны), музычна(навуковы), музычна(эстэтычны),
вельмі(характэрны), ронда(падобны), разна(тэмны), традыцыйна(поліфанічны),
гуга(высотны), фольклорна(этнаграфічны), спрадвечна(песенны), фана(грамны),
рок(музычны), узвышана(паэтычны).

8.4. (Праца)здольны, глыбока (паважаны), (шмат)пакутны, грамадска(карыйсны),
(высока)кваліфіканы, (сама)робка, двух(моўны), больш(маштабны),
культурна(цывілізацыйны), навукова(тэхнічны), высока(развіты),
сістэма(утваральны), нацыянальна(культурны), маральна(этычны),
шмат(лорны), рэлігійна(філасофскі), унутрана(псіхалагічны),
кіна(матаграфічны), свобода(любівы), агульна(чалавечы), сама(дастатковы),
пала(уздроставы), сацыя(культурны), культура(антрапалагічны),
культурна(асветніцкі), надзвычай(прыцягальны), адна(баковы), стэрэа(тыпны),
творча(стваральны), прынцыпова(адмоўны).

8.5. Бела(гліняны), сінівата(карыйчневы), шырака(горлы), стара(свецкі),
двух(метровы), чорна(глянцеваны), канструктыўна(мастацкі),
шасці(пялесткавы), выдзеўбана(разъбяны), скульптурна(зааморфнае),
трох(гранны), плоска(рэльефны), сельска(гаспадарчы), старажытна(беларускі),
традыцыйна(драўляны), шмат(праменны).

8.6. Края(знаўчы), добра(чынны), навукова(бібліяграфічны),
сацыяльна(эканамічны), рэтра(спектрыўны), мікра(структурны),
беларуса(знаўчы), святло(капіравальны), навукова(метадычны),
выдавецка(кніга)гандлёвы, фон(документальны)вузка(галіновы),
двух(колерны), шоўка(графічны), унутры(часопісны), тэле(камунікацыйны),
агульна(даступны), абменна(резервовы), кніга(абменны), навукова(папулярны),
аўта(рэфератны), шмат(серыйны), відэа(документальны), масава(чытальны),
калектывна(збіральніцкі), катра(графічны), экспрэс(інфармацыйны),
стэрэа(тыпны), што(месячны), унутры(сістэмны), інфармацыйна(пошукавы),
справа(здачны), паў(аркушны).

8.7. Музычна(харэаграфічны), глыбока(тэарэтычны), форма(утваральны),
перша(пачатковы), трох(часткавы), разна(стайны), лада(танальны),
традыцыйна(варыацыйны), (сумна)вясёлы, паэтычна(прыгожы),
танцавальна(гульёвы), адна(тэмпны), польска(беларускі), свое(асаблівы),
ладава(гарманічны), узаема(абумоўлены), сямейна(бытавы),
гісторыка(этнаграфічны), (мала) вядома, што(гадовы), шмат(лікі),
шмат(планавы), адна(йменны), адна(часовы), дзіўна(высокі),

мажорна(мінорны), балет(майстарскі), каляндарна(гадавы), жыва(творны), контрапульсация(культура).
8.8. Беларуска(літоўскі), контр(наступальны), дзяржаўна(прававы), гісторычна(культурны), справа(водчы), перша(пачатковы), этна(сацыялагічны), прама(вугольны), гісторыка(краязнаўчы), утылітарна(дэкаратыўны), нядобра(надзейны), арганізацыйна(распарадчы), нацыянальна(вызваленчы), нацыянальна(дэмакратычны), сацыял(дэмакратычны), абарона(здольны), земле(уладальны), адна(асобны), заходне(рускі), ваенна(палявы), царкоўна(прыходскі), сядзібна(паркавы), стара(друкаваны), земляробча(прамысловы), адміністрацыйна(паліцэйскі), стара(абрадніцкі), бога(службовы), добра(ахвотны), вера(цярпімы), паўтара(гадавы), татара(мангольскі), неплацяжа(здольны).

8.9. Тэатральна(мастацкі), літаратурна(крытычны), жанрава(камедыяграфічны), музычна(тэатральны), паў(забаронена), рэжысёрска(пастановачны), музычна(драматургічны), заходне(еўрапейскі), драматычна(напружаны), востра(сатырычна), ваенна(патрыятычны), умоўна(сімвалічны), поўна(метражны), тэле(візійны), востра(характарны), чужа(земны), шмат(гранны), анты(фашистыскі), розна(баковы), сцэна(графічны), розна(характарны), лірыка(герайчны), адна(часовы), трагі(камедыйны), агульна(даступны), жыцця(любны), розна(планавы), кіна(акцёрскі), фота(рэпартажны), старажытна(грэчаскі), дэтэктыўна(прыгодніцкі), усе(баковы), парадайна(анекдатычны).

9. Прачытайце, перакладіце тэкст вусна. Выпішыце прыметнікі, вызначе іх разрады.

9.1. Человек – фундаментальная категория философии, являющаяся смысловым центром практически любой философской системы. Сложность философского определения человека состоит из невозможности однозначного подведения его под какое-либо более широкое родовое понятие (например, природа, Бог или общество), поскольку человек – это всегда одновременно микрокосм, микротеос и микросоциум. Тем самым философское постижение человека всегда разворачивается не просто через реконструкцию его сущностных характеристик, но через осмысление его бытия в мире, человеческого мира, где «человек – это в известном смысле все» (Шелер). В рамках истории философии человек традиционно понимался в единстве таких основных модусов, как тело, душа и дух. При этом тело выступает одновременно как элемент природы, в

соответствии с интерпретацией которой можно говорить и его основных образах в истории философии и науке (микрокосмос, механизм и организм), и как собственно человеческое тело, определяемое не только через его биологические особенности,...но и через особый спектр таких исключительно человеческих чувств и состояний, как стыд, смех, плач и т.п. (*Е. В. Хомич*)

9.2. В последнее время заметны рост исполнительского уровня баянистов и расширение использования выразительных возможностей инструмента. Это было бы неосуществимо без значительных достижений музыкантов, посвятивших свою жизнь народно-инstrumentальному искусству и успешно разрабатывающих вопросы теории исполнительства и методики обучения. Вместе с тем многое находится пока что в стадии зарождения и начальной постановки, например вопросы работы баяниста над музыкальным произведении.

Если рассматривать художественную и техническую стороны работы в плане причинно-следственной связи, то художественная является причиной (первична), а техническая – следствием (вторична). И отнесение на “сперва” технических задач, а на “потом” художественных – ничем не оправдано. Подобное формальное деление на практике ведет к тому, что исполнитель выучивает произведение поначалу технически, вырабатывает определенные двигательные навыки, отдаляя решение художественных задач и отодвигая на второй план художественную сторону работы. В дальнейшем же навыки, выработанные исполнителем без учёта содержания сочинения приходиться менять, сообразуясь с раскрытием художественного образа. (*Л. Колесов*)

9.3. Русская культура в его социологически-исторической схеме предстает на трех основных этапах органического развития: родовой строй — вотчинный строй (семья) — гражданское общество свободных и суверенных личностей (государство). Третья стадия, выражая собою всестороннее развитие личностного начала в общественной жизни и культуре, начинается лишь в эпоху Петра I. Ее завершение возможно лишь после отмены крепостного права в отношении крестьян. Кавелин считал, что русский народ — народ европейский и что основы его общественного и культурного развития заданы общим для «новых» народов христианским идеалом безусловного нравственного достоинства и свободы человеческой личности. *Различие между Западной Европой и Россией заключается , однако, в том, что к реализации этого идеала они идут разными историческими путями:* германским племенам предстояло развить исходное (для их истории) личностное начало в

общечеловеческий нравственный принцип; русскому народу, начавшему свою историю родовым бытом (и в обществе, и в культуре), — именно личностное начало.

Христианско-либеральная (по мировоззренческой ориентации) культурологическая концепция Кавелина была решительно радикализирована Герценом. В начале 50-х гг. он отказывается от *абстрактной*, «*всемирно-исторической*» по своему смыслу, западнической утопии социализма в пользу более конкретной и реалистической (национальной, русской) утопии «*крестьянского*» или «*общинного*» социализма. Для » этих целей он обращается непосредственно к русской истории, стремясь найти в ней доказательство тезиса об объективной социально-исторической обусловленности (и, следовательно, возможности) крестьянской социалистической революции в России. При этом, подобно Кавелину (и не без влияния его идей), он ищет в русской истории не абсолютные логические законы развития, а конкретно-историческую закономерность. (*Г. В. Драч*)

9.4. Основные категории педагогической науки

Философия определяет педагогику как категорию вечную и всеобщую:

1. Воспитание, как процесс передачи опыта существует – как мы убедились – и у высших животных. Следовательно. Как тип деятельности воспитание даже старше чем *homo sapiens*.

Термин педагогика возник в Древней Греции ок. V в. до н.э. До XVI-начала XVII в.в. педагогика как наука является частью философии, не выделена из общегуманитарных знаний.

В настоящее время термин оспаривается в силу архаизма и размытости понятия (на Западе изучают отдельные отрасли педагогических знаний).

Воспитание как процесс свойственно любой ступени развития общества и любому этапу индивидуального развития. Воспитание имеет конкретно исторический характер, поскольку, как мы уже говорили, является в некотором смысле актом социального самовоспроизведения общества.

Основные категории педагогической науки:

ВОСПИТАНИЕ – в широком смысле – передача жизненного опыта;

в узком смысле -- формирование духовной сферы личности, привычек и навыков поведения в обществе.

ОБРАЗОВАНИЕ – это процесс овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, необходимых для жизни и разнообразной деятельности.

ОБУЧЕНИЕ – процесс взаимодействия учителя и ученика.

РАЗВИТИЕ – создание благоприятных условий для актуализации природных способностей и склонностей

ФОРМИРОВАНИЕ – педагогические действия по созданию динамических стереотипов в интеллектуальной и нравственной сферах

САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ – педагогические процессы, протекающие без непосредственного участия педагога (опосредованно в роли педагога выступают как реальные, так и вымышленные личности). (*О. О. Грачёва*)

9.5. На Гродненщине ковры и коврики выклеивали из неподкрашенной соломы. На черном фоне четкие аппликационные силуэты трав, дубовых веток, белочек, птиц и т.п. выделялись особенно выразительно. Интерпретация рисунка на коврах чисто народная. Он подается плоскостно, в наиболее выходном ракурсе. Мастерицы вводят в рисунок симметрично элементы, обобщают детали, чтобы создать замкнутую композицию. После высыхания соломенный набор становится чуть выпуклым, что обобщает фактуру. В цветовой сдержанности, обобщенном лаконическом решении ощущается высокая художественная культура. (*Е. М. Сахута, В. А. Говор*)

9.6. “Национальная библиотека” – термин широкоизвестный. Но что же это такое? Какую библиотеку можно отнести к национальной, а какую нет? Какие функции она осуществляет ? В чем ее значение, специфика? Эти и другие вопросы, связанные со статусом национальной библиотеки, обсуждаются и в кругу специалистов, и в печати. Однако однозначных ответов до сих пор не имелось.

Проблемы национальной библиотеки посвятила свое исследование известный советский библиотековед Н.И. Тюлина, много лет проработавшая директором Библиотеки Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, хорошо изучившая состояние библиотечного дела и библиотековедения как в нашей стране, так и за рубежом. Это знания, естественно, оказались совершенно необходимыми для раскрытия названной темы.

Исследование опирается на широкую базу разнообразных источников. Помимо работ советских библиотековедов, автор использовал свыше шестидесяти зарубежных источников – на английском, французском, немецком языках. С полным основанием можно сказать: автор находится во всеоружии мировой литературы вопроса. Другим достоинством работы явилась полнота

освещения поднятых проблем: автору удалось преодолеть ограниченный “национальный” аспект раскрытия темы. (*А. Черняк*)

9.7. Украинский танец. Вводная беседа о национальных особенностях украинского танца, «Веснянки» и «Метелицы».

Основные движения украинского танца:

1. Руки. Движения рук: женские и мужские движения, движения пантомимического характера.

Позиции рук: 1-я, 2-я, 3-я.

Положения рук: мужские и женские положения рук, комбинированные положения..

Расположение танцующих и положения рук в парных и массовых танцах: женские, мужские, варианты положений встречающиеся в «Гопаке».

2. Корпус, голова. Положения головы и корпуса в медленных девичьих танцах, быстрых плясках и мужских танцах.

3. Ходы и движения на месте. «Бигунец», «тынок», украинский медленный женский ход, «дорижка», «дорижка плетена», «веревочка», притопы, «выхилясник», «выхилясник с угинанием», «упадание».

4. «Голубцы». Низкие «голубцы», с притопами, высокий «голубец», большой «тынок», «упадание» в большой «тынок» в повороте, растяжка в воздухе, «щучка», «кольцо».

5. Присядки.

– С подниманием ноги вперед, боковая, растяжка на полу.

– «Ползунок», «метелочка», «мельница», «подсечка». (*Т. Ткаченко*)

9.8. Для библиотеки важен информационный характер выводов, получаемых в ходе патентных исследований. Патентные исследования представляют собой аналитическую деятельность, результаты которой базируются на изучении потока различных документов, в первую очередь, патентных. Основная цель патентных исследований достигается на практике путем реализации конкретных задач, стоящих перед организацией и специалистами. Их можно рассматривать как частные цели патентных исследований. Именно эти, специфичные частные цели, оказывают влияние на методику проведения патентных исследований и должны приниматься во внимание библиотекой, работающей над их информационным обеспечением. Частными целями патентных исследований могут быть: отбор наиболее эффективных, коммерчески значимых научно-технических достижений, определение технического уровня выпускаемой продукции, определение

патентоспособности объектов, определение условий беспрепятственной реализации промышленной продукции, анализ тенденций развития рынка, анализ условий конкуренции на рынке конкретной продукции, стоимостная оценка объектов промышленной собственности. Патентные исследования – это комплексный вид деятельности, который включает как технические, так и информационные, маркетинговые, собственно патентные и др. аспекты. Информационные аспекты патентных исследований связаны с анализом документов и подготовкой отчета о поиске и анализе документов. Ориентация патентных исследований на рынок и сбыт создаваемой продукции связывает их с маркетинговой деятельностью. (*B. A. Kacan*)

9.9. Современный западный театр вновь обращается к маскам. Это новое открытие (мотивами (имитация стихий, вера в транссубстанциональность), но и по многим другим соображениям, в частности, чтобы иметь возможность наблюдать за окружающими, будучи скрытым от посторонних взглядов. Маскарад высвобождает подлинные качества и снимает классовые и сексуальные запреты. Скрывая лицо, исполнитель добровольно отказывается от психологической выразительности, которая обычно поставляет зрителю большую часть нередко очень точной информации... Тело отражает внутренний мир персонажа очень вспомним античный театр) происходит одновременно с ретеатрализацией театра и развитием выразительности тела. Мaska в театре используется не только в связи с антропологическими преувеличенным образом, что ощущается в избыточности каждого жеста; в результате этого существенно усиливается театральность и пространственное оформление тела. (*Патрис Пави, перевод с французского*)

10. Прачытайце, вусна складзіце план, напішыце пераказ (тэкст на выбар студэнта).

а) Прамыя метады вывучэння прэстыжку бібліятэкі могуць быць дапоўнены ўскоснымі, якія прадугледжваюць аналіз статыстычных данных: чытацкага саставу бібліятэкі і кнігавыдачы, кніжных і чытацкіх фармуляраў і г. д.

Выявіць адносіны да бібліятэкі можна пры дапамозе контрольных спісаў, што ўяўляюць сабой пералік напрамкаў дзейнасці, якія чытачу прapanуеца ацаніць па балавай шкале ад “выдатна” да “дрэнна” або выбраць адну ці некалькі з пералічаных пазіцый.

Па выніках даследавання можна зрабіць аналіз чытацкіх меркаванняў па шэрагу пытанняў бібліятэчнай практикі. Вынікі аналізу мэтазгодна падаць у выглядзе пашпарту бібліятэкі, які павінен уключаць у першую чаргу яе апісанне (пры неабходнасці – кароткую гісторыю) і адлюстроўваць тыя факты, што ўплываюць на стратэгію яе дзейнасці. (*Ракавецкая Л. I.*);

б) “Жабка” -- гэта традыцыйны танец. Музычны памер 2/4. Бытаваў у асноўным на Поўдні беларускага Палесся і Віцебшчыне і выконваўся мужчынамі. Асноўная тэма танца – жартоўнае перайманне рухаў і скокаў жаб, часта з прымяненнем трукавых рухаў. “Жабка” выконвалася часцей за ўсё сола, адным ці двумя мужчынамі: абапіраючыся аб падлогу, сагнутымі ў локцях, і пальцамі выцягнутых ног, адзін з іх падскокамі рухаўся па падлозе, другі, расставіўшы ногі, скакаў за ім. Сярод шматлікіх варыянтаў рухаў “Жабкі” – скокі на руках з выцягнутымі ўперад ногамі, скокі адзін цераз аднаго ў гарызантальным становішчы, кулянне праз галаву і інш.

“Жаніцьба Цярэшкі” – гэта старажытная народная гульня, прымеркаваная да каляд. Папулярная на Пн. Беларусі. Выбраныя са старэйшых удзельнікаў “маці” і “бацька” злучаюць хлопцаў і дзяўчат, якія стаялі ў двух процілеглых радах, у пары (“жэніх” іх). Гульня спалучаецца з рознымі танцамі (“бычок”, “бярозка”, “полька”), вясёлай мітуснёй... Беларускія народныя танцы, карагоды, гульні. (*Склад. Семенякаў В. С.*);

в) Віды сацыяльной інфармацыі. Інфармацыя ўспрымаемая, ствараемая, захоўваемая і распаўсюджваемая ў соцыуме (сацыяльная інфармацыя) надзвычай разнастайная па знакавай прыродзе, способах успрымання, сродках фіксацыі і ўзнаўлення. Яна мае форму і змест. Змест адлюстроўвае асаблівасці фрагментаў рэчаіннасці, на якія накіравана пазнавальная дзейнасць суб'екта. Форма адпавядае псіхолага-фізічным асаблівасцям яе трансляцыі і ўспрымання. (*Кузьміч Т. В.*);

г) У сучасных умовах значнага ўскладнення грамадскіх адносін, з аднаго боку; росту аб'ёму інфармацыі, якую нядрэнна было б засвоіць з другога; сусветнай глабалізацыі і ўзнікнення новых тыпаў рэальнасці, напрыклад сусветнай “павуціны”, з трэцяга, развіццё і сацыялізацыя асобы практична працягваецца ўсё жыццё. Прычым дзяцінства і юнацтва не з'яўляюцца падрыхтоўчымі этапамі да спасціжэння культуры: з самага ранняга ўзросту дзіця не толькі аб'ект, але і суб'ект функцыянування культуры. Таму эфектыўнасць гэтага працэсу ў многім залежыць ад таго, наколькі ён педагогічна мэтанакіравана арганізаваны, карэктна скіраваны, метадычна

прадуманы, наколькі ўпłyвае на развіццё асобы дзіцяці, фарміраванне яе светапогляду і сацыяльнага вопыту.

Складанасць працэсу выхавання. Яго значная працягласць у часе, варыятыўнасць і разнастайнасць магчымых уздзейнняў, непаўторнасць індывідуальных псіхалагічных асаблівасцей суб'ектаў уздзейння не могуць быць ускладзены на хаця і ў прыкладны, але адзіны змест. Арыентацыя на калектыўнае выхаванне класа, групы, аб'яднання звужае магчымасці выхаваўчага ўздзейння на канкрэтную асобу, не дазваляе знайсці адекватныя метады і спосабы выхавання.(Я. Д. Грыгаровіч);

д) Ведаючы сенсорныя і псіхофізічныя магчымасці дзяцей і дарослых карыстальнікаў-інвалідаў па зроку, бібліятэчныя супрацоўнікі выкарыстоўваюць разнастайныя формы і метады бібліятэчнага абслугоўвання, якія садзейнічаюць развіццю асобы, карэкцыі псіхалагічных якасцей. Пры гэтым, выкарыстоўваючы метады дыферэнцыраванага і індывідуальнага падыходу да інвалідаў па зроку шляхам сістэматычнага выяўлення іх чытацкага попыту і арганізацыі стасункаў на фарміраванне чытацкіх інтарэсаў, густаў. Пры разнастайнай індывідуальнай і масавай работе ў бібліятэцы для сляпых (гутаркі, літаратурна-музычныя вечарыны, дыспуты, чытанне ўголос, прэм'ера кнігі, агляды, конкурсы і інш.) павышаюцца бібліятэчна-бібліографічная кампетэнцыя карыстальнікаў-інвалідаў па зроку, самастойнасць адбору і выкарыстання імі інфармацыйнага патэнцыялу бібліятэкі ў сваіх адукацыйных і прафесійных мэтах. Такім чынам, павышаецца і ўзровень іх сацыяльнай рэабіітацыі.

У выніку сацыяльна-педагагічная дзейнасць бібліятэкі для сляпых заснавана на ўзаемным супрацоўніцтве, этычных адносінах бібліятэкара і карыстальніка. (Петушко Н. Я.)

11. Спішыце, устаўце пры неабходнасці прапушчаныя літары:

алавян_ы, камен_ы, юн_ы, малітвен_ы, абедзен_ы, арлін_ы, струн_ы, вогнен_ы, фірмен_ы, беззаган_ы, драўлян_ы, палымян_ы, туман_ы, лебядзін_ы, зялён_ы, вясел_i, бессон_ы, тэлефон_ы, салаўін_ы, імен_ы, дзен_ы, сцюдзен_ы, срэбран_ы, глінян_ы, паўдзён_ы, раслін_ы, бясцен_ы, пустын_ы, прыгон_ы, гасцін_ы, бяздон_ы, вогнен_ы, ваен_ы, жураўлін_ы, асен_i, вераб'ін_ы, даваен_ы, аснежан_ы.

А. Адзначце сказы з памылкамі:

1. Старэйшага за сябе чалавека беларусы здаўна называюць дзядзькам ці цёткай.
 2. Старэйшыя мяне сёстры ўжо даўно замужам.
 3. Мікола Гусоўскі – наш самы найбуйнейшы паэт-лацініст.
 4. Душа чалавека мудрэйшая за разум яго.
 5. З такім камяністым выразам твару яго бачылі ці не ўпершыню.
 6. Самым паважаным чалавекам у нашым мястэчку быў тады дырэктар гімназіі.
 7. Госці былі больш мілейшыя, чым нашы родзічы.
 8. Бабулька Сцёпакава самая найдабрэйшая ў вёсцы.
 9. Прызнаюся: няма для мяне найшчаслівейшых хвілін, як тыя, калі еду да маці.
 10. Думкі ў час маладосці былі надзвычай светлыя.
 11. Што даражэйшае паэту за волю роднае зямлі?!
 12. Самому наймаладзейшаму з нас было дванаццаць гадоў.
 13. Продкі нашы былі, відаць, мудрэйшыя нас.
 14. Не шукай, сынку, у жыщі лягчэйшага хлеба.
 15. Няма горшага людскога недахопу, чым няўдзячнасць.
 16. Весялейшымі сталі твары дзяцей, калі яны ўбачылі навагоднія падарункі.
 17. Самая наибольшая і шчырая ўдзячнасць Лявона была за тое, што яго так выслушалі.
 18. Найвышэйшы абавязак – узгадаваць добрага чалавека.
 19. Хай прынясе чарговы Новы год нам самыя найлепшыя падарункі.
 20. Дзядзька здаваўся нават маладзейшым за свае шэсцьдзесят гадоў.
 21. Апошняе выданне гэтага фразеалагічнага слоўніка наибольш поўнае.
 22. Часам сняжынкі прыгажэй самых лепшых кветак.
 23. Наши бацькі старэй за тваіх.
 24. Жаночая доля звычайна больш гарчэйшая, чым ваша, мужчынская.
- Б. Запоўніце табліцу. Размяркуйце наступныя назоўнікі і прыметнікі ў адпаведнасці з нарматыўным правапісам:**

РАЗАМ	АСОБНА	ПРАЗ ДЭФІС

(Пякуча)трывожны, (вішнёва)чорны, (ясна)вокі, (бледна)зялёны, глыбока(запалыя), сіня(вокі), (залата)косы, праца(здольны), вышэй(сказаны), цёмна(шэры), мутна(жоўты), агульна(народны), высока(кваліфікованы),

адкрыта(здзеклівы), пазднёва(усходні), трывожна(насцярожаны), шмат(колерны), глыбока(змястоўны), шырока(экранны), трох(кілаграмовы), сама(робны), брудна(чырвоны), нава(годні), дзесяці(гадовы), жыцця(радасны), густа(населены), інфармацыйны(аналітычны), далёка(усходні), народна(вызваленчы), аб'ектыўна(абумоўлены), авія(мадэльны), амаль(сляпы), мнага(значна), аўдыя(касетны), сярэдне(вясковы), (вясенне)летняя, (ліберальна)дэмакратычны, народна(гаспадарчы), абсалютна(спакойна), чырвона(бокі), вечна(зялёны), высока(эфетыўны), непаўторна(прыгожы), грамадска(палітычны), дэкаратыўна(прыкладны), кантрольна(улікавы), навукова(тэхнічны), мангола(татарскі), трашова(рэчавая), агульна(даступны), горка(кіслы), абсалютна(празрысты), навукова(папулярны), (добра)суседскія, вакальна(сімфанічны), інша(моўная), дзесяці(хвілінны), біблія(графічны), заходне(беларускі), нацыянальна(вызваленчы), усе(баковы).

1. Праскланяйце наступныя займеннікі:

я, мы, ты, сябе, сам, самы, хто, што, чыйсьці, ніякі, ніхто, свой.

2. Перабудуйце сказы, каб не было паўтораў займеннікаў:

- 1)На вечарыне выступілі пісьменнікі. Мы не бачылі іх раней, але чыталі іх кнігі.
- 2) Ніхто ім нічога не аб'явіў, і ніхто іх не запрасіў. 3) Мне трэба пазваніць яму, а можна яму і напісаць, але я не ведаю яго адреса. 4) Яна гаварыла доўга, і мне здалося, што яна забылася, з чаго пачалася наша гаворка. 6. Якое дзіўнае возера!.. Яму ўсё роўна, хто будзе апываць яго берагі.

3. Знайдзіце словазлучэнні і сказы з памылкова ўжытымі формамі займеннікаў, выпраўце (вусна):

Дазвольце падзякаваць вас; не кіце з яго; пры цябе разышліся; рассказвае сам сабе; дзякую вам за падтрымку; выбег з ейнага пакоя; не дакарайце сабе; не ў тога пытай; гэны не ўспрымае; зарубі сабе на носе; нечага рабіць вечарамі; правяралі самага начальніка; таго ніхто не клікаў; некатараму скажуць; ніякі настрой; ніякому сябру; нікаго няма; ні на каго не звяртай увагу; нікаму не кажы; ні за якія грошы; спытай у яго самога; ад усяе душы; ад таей увагі; што-небудзь скажы; ні да чога не прыдатны.

Мастак запрасіў удзельнікаў конкурсу паглядзець свае творы.

Рэдактар узяла кнігу і з яе выпала закладка.

На пастаянную работу запрашаецца супрацоўнік аддзела, які добра валодае камп'ютарам.

Шмат спраў у творчай моладзі: яна па-новаму асэнсоўвае жыщё, а значыць, праз новыя вобразы адлюстроўвае свет.

4. На месцы пропуску ўстаўце займеннік сам або самы ў патрэбнай форме, запішице, пастаўце ў займенніках націскі.

Ля ... дома, яму і ... трэба вучыцца, маё ... вялікае жаданне, для нас ... гэта было нечакана, у мяне ... ні рубля ў кішэні, перадаць гэтаму ... чалавеку, адзін экзэмпляр для ... аўтара, што ж адбылося на ... справе, ёй не хацелася гэта рабіць ..., працавалі да ... вечара, трэба дачакацца ... настаўніцу, на ... вершаліне бярозы, смяяцца з ... сябе, з ... надзеінымі сябрамі, прыйсці з ім ..., пафарбаваць такім ... колерам, трэба паказаць яму ..., пагаварыць з ёй

5. Ад наступных прыслоўяў утварыце ступені параўнання, адзначце формы, якія могуць выкарыстоўвацца ў якасці прыслоўнага элятыву:

ласкова, весела, рашуча, даўно, блізка, добра, дрэнна, позна, рана, сцюдзёна, атымістычна, тэатральна, красамоўна, рашуча, прыязна, дасціпна, горача, прыемна.

6. Прачытайце, акрэсліце формы прыслоўяў:

пазнавата, весялей за ўсіх, роўненъка, найлепш, смачней за ўсё, хуценъка, найбольш ціха, даўней, страшэнна, лепей, ціхутка, горш за ўсё, далей, найцяплей, болей прыкметна, куды вышэй, крышачку, яшчэ мацней, далей, ранічкай, памаленъку, чым наймацней, як найхутчэй, шырачэзна, вельмі прыемна, што найважней, усё ніжэй, хутчэй за ўсіх, больш актыўна.

7. Спішице, раскрываючы дужкі. Вусна растлумачце правапіс прыслоўяў:

(без)разбору, (на)суха, (да)упаду, (у)абдымку, (на)віду, (на)жаль, (на)памяць, (з)разбегу, (не)(пад)сілу, (на)жаль, (абы)як, час(ад)часу, (усё) роўна, (як) след, там(сама), (сам)насам, (як)небудзь, адзін(на)адзін, (усё) адно, (без)упынку, (на)ляту, не(да)смеху, (у)адзіночку, (у)абхват, (крыж)на(крыж), (не)(ў)меру, (на)(пры)канцы, (без)(дай)прычыны.

Тэма 10. Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў лічэнікаў

1. Азнаёмцеся з табліцай і адкажыце: а) паводле якіх паказчыкаў лічэнікі падзяляюцца на разрады? б) на якія разрады падзяляюцца лічэнікі паводле структуры?

ПАВОДЛЕ ЗНАЧЭННЯ

КОЛЬКАСНЫЯ:

1)пэўны лік: *адзін, адно, адна, адны акуляры, але: адны верши; пяць; сто трывцаць восем; тысяча экземпляраў, мільён, мільярд, трывльён, сектыльён, але: тысячи экземпляраў, мільёны ўдзельнікаў;*

2)сукунасць: *двое акуляраў; чацвёра вашых; пяцёра чужых; дзесяцера выбраных; троє дзяцей, людей, коней, гусей, свінняў; сямёра ішчанят; абодва спевакі, абедзве спявачкі, або – спявак і спявачка;*

3)пэўная частка цэлага: *паўтара аркуша, паўтары старонкі, адна дзясятая, чатыры дзясятая, трэцяя цэлыя трэцяя дзясятая, пяць і адна дзясятая;*

4)словы са значэннем няпэўнага ліку: *некалькі паасобнікаў, столькі, гэтулькі,*

ПАРАДКАВЫЯ:

парадак адзінак: *першы, другі, восемдзесят шосты, дзесяцісцоты, пяцьдзесят пяты, двухтысячны год, мільярды, восьмідзесят мільёны карыстальнік.*

колькі, мала, многа, шмат артыстаў, але шмат, многа, мала пісаў.

ПАВОДЛЕ СТРУКТУРЫ

ПРОСТЫЯ: адзін, два, шасцю, сто, сорак, соты, адзінаццаць, сямнаццаць, дзясятны, дваццаць, трывцаць;

СКЛАДАНЫЯ: пяцьдзясят, пяцьсот, дзвесце, дзесяцьсот;

САСТАЎНЫЯ: трох шостыя, дзве дзясятны, сем цэлых і трох дзясятны, трывцаць восьмы, тысяча дзвесце шэсцьдзясят пяць.

2. Адкажыце, якой часцінай мовы з'яўляюцца наступныя слова.

Два, двое, двайны, падвоіць, удаваіх, другі, абодва, двойчы, двойка, абедзве, дзве, двудушны, двума, двухдзённы, дзвесце, другагоднік, дваісты, дваіща, двайніты, двухрадка, двухмільённы.

Чатыры, чацвёрка, чатырма, чацвёра, чвэрць, чацвёрты, учатырох, чацвяртак, адна чацвёртая, чвартка, чатырохгалосы, чацвер, чатырохсотмільённы.

Пяцёрка, пяцёра, пяцярня, пяты, пятак, пяцьсот, пяцьдзясят, упяцёх, пяць, пяцёрачнік, пяццюдзесяццю пяццю, пяцітысячны.

Восем, восьмы, восьмёрка, восьмёра, восьмюдзесяццю, увасьмярых, восемсот, восьмага.

Некалькі (спевакоў), столькі (кніг), многа (артыстаў), шмат (слоў), мала (удзельнікаў), колькі (вершаў), колькі (перачытаў), многа (выступаў), шмат (танцеваў), столькі (напісаў), некалькі (п'ес), мала (рэпетыраваў), нямала (намаганняў).

Нуль, тысяча (экзэмпляраў), тысячы (выпускнікоў), мільён (здымкаў), мільёны (жыхароў), тысячны (наведвальнік), дзве тысячы сорак пяць, шэсць мільёнаў пяцьсот тысяч.

3. Назавіце тэрміны, у склад якіх уваходзіць лічэбнік.

Узор: *сяміструнная гітара, трывціх, восьмітакт, трохдольны памер.*

4. Дайце вуснае тлумачэнне іншамоўным тэрмінам, выкарыстаўшы лічэбнікі. Па дапамогу звязтайцеся да слоўніка іншамоўных слоў

Амфара – гэта...	Актава – гэта...	Актэт – гэта...
Дуэт – гэта ...	Дэбют – гэта...	Дэкалог – гэта...
Дэцыма – гэта...	Дыялог – гэта...	Дылогія – гэта...
Дыпціх – гэта...	Дыярама – гэта...	Дыфтог – гэта...
Дэкада – гэта...	Дублікат – гэта...	Дублёр – гэта...
Дуэль – гэта...	Дуадэцыма – гэта...	Групета – гэта...
Гертахорд – гэта...	Сэптима – гэта...	Секста – гэта...
Секстэт – гэта...	Секунда – гэта...	Трылогія – гэта...
Трыа – гэта...	Трыпціх – гэта...	Квартэт – гэта...
Квадра – гэта...	Квінта – гэта...	Квінтэт – гэта...
Бінокль – гэта...	Біс – гэта...	Маналог – гэта...
Нанет – гэта...	Нона – гэта...	Пентаграма – гэта...
Пентатоніка – гэта...	Унісон – гэта...	Трыяды – гэта...
Прымка – гэта...	Прататып – гэта...	Манаграфія – гэта...

.

5. Адгадайце загадкі. Вызначце колькасныя, зборныя і парадковыя лічэбнікі.

Чатыры хлопцы, тры дзяўчаці.

Ды бацька з дзядзькам, трэцца маці (паводле Я.Коласа). Колькі ўсіх?

Дваццаць без пятнаццаці, трох не далажыўшы, двух не далічыўшы. Колькі ўсяго?

Адзін кажа: мне зіма лепей, другі кажа: мне лета лепей, а трэці кажа: мне ўсё роўна.

Выходзілі дванаццаць малайцоў, выносілі пяцьдзясят два сокалы, выпускалі трыста шэсцьдзясят пяць лебедзяў.

Тры браты пайшлі на раку купацца, двое купаюцца, а трэці на беразе валаецца

Дваццаць два чалавекі забіць мяне хочуць; як заб'юць, адзінаццаць радуюцца,
адзінаццаць сумуюць, а я жывы застаюся.

Сем семярэй, сямёра свіней, свінка, свінчын брат і сямёра парасят. Колькі ўсяго?

Тры браты на адным кані па белым полі едуць.

Дзесяць братоў у дзве шкуры адзеты.

Семсot мұлдяроў збулавалі дом без вуглоў.

У дзвюх матақ па пянь хлапчанятақ, на кожнага ално імя.

Хто ходзіць зранку на чатырох, лнём – на лзвюх, а вечарам – на трох ногах?

Стаіць дуб, на дубе дванаццаць гнёздаў, у кожным гняздзе па чатыры сініцы, у кожнай сініцы па чатырнаццаць яек, сем чорных і сем белых.

Алзің лзел, лва башкі і лва сыны. Колькі ўсіх?

Два стаянь, два пяжань, пяты ходзінь, шосты волзінь, сёмы пяе

А д г а д к і: Пчолы і соты; нічога; каромысел і вёдры; сані, калёсы, конь; пальцы на руках; год, месяцы, тыдні і дні; шэсцьдзясят пяць; футбольны мяч; месяцы, тыдні, дні; пальцы і ручка; руки ў рукавіцах; чалавек у розным узросце; дзесяць; чалавек і дзвёры; тры.

6. Прачытайце лічэбнікі і запомніце наўмытавыны націск.

Параўнайце іх з рускімі эквівалентамі.

Шэрсь шо́бы, ша́р, сёмы воро́мы, аре́ць адзіна́рцы,
чыра́ць чыра́цы, шане́ць вясямна́рцы, дяне́ць
глы́нцы, шы́лцы, се́рмечтво́ры, глы́дцы, сямо́дечко
глы́ра чаве́ра шасцё́ра ся́мера воне́ра, дзе́вера дзяся́рца
воне́ка, дзве́рце мён тры́н або́ барх

- 7. Прачытайце тэкст. Выпішыце лічэбнікі, ахарактарызуйце іх паводле структуры і значэння. Адкажыце, з якой мэтай паэт выкарыстоўвае выдзелены паўтор лічэбнікаў?**

ДЗЕСЯЦЬ МІЛЬЁНАЎ

Нас дзесяць мільёнаў,
Дзесяць, дзесяць
Яшчэ з часоў
Міцкевіча Адама,
Зямлі і працы
І лясам адданых,
І тысячы старых
Цудоўных песень.
...Вякамі ў нас мільёны
Бралі войны
І ледзь не тры мільёны –
Гэты век.
І першы раз
Аж сорак год спакойна –
І нарадзіўся наш
Дзесяцімільённы чалавек.
Год восемдзесят пяты,
Чатырнаццацатое снежня,
Пяцьсот народжаных –
А імяніннікі ўсе.
Шчаслівая зіма,
Вясной дыхнула свежай.
Расце народ мой родны
Ў славе і красе.

(П.Панчанка)

Якія творы Адама Міцкевіча ведаеце? Паразважайце над правапісам канчатка выдзеленага лічэбніка.

- 8. Утварыце парадкавыя лічэбнікі ад колькасных і праскланяйце іх.**

Дзесяць, адзін, два, адзінаццаць, два мільёны, дзесянста, сто, дзвесце шэсцьдзесят шэсць, семсот сямнаццаць, восемсот, восемдзесят восем, дваццаць пяць тысяч.

9. Праскланяйце вусна спалучэнні лічэбнікаў з назоўнікамі.

Сем струн; дзве актавы; сто год; шэсцьдзясят пяць; дзве тысячи трэці год; дзесяніста экземпляраў; першы курс; чатыры цэлыя і адна восьмая працэнта; сорак тры вучні, двое слухачоў, паўтара дня, трыста сорак адзін чалавек.

10. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары і растлумачце правапіс лічэбнікаў.

Дз...вяты, дз...сяты, с...мнаццаць, вас...мнаццаты, абе...ве, ш...сцьсот, ш...сцісот, в...семсот, вас...мі, міл...ярд, міл..ён, паўтар... актавы, дзвес...ц..., трым...стамі, дз...вяност..., пяц...юдзесяц...ю, пяц...дзесяц...і, дзв...м сяброўкам, дв..м сябрам, паўтар... месяца, п...тнац..ац...ю, ст... трох, с...рак дз...вяты, пяц...ра, сям...ра, дзеяц...ра, дзве цэл... і тры дзесят.., с...містам, восем цел... і чатыры дзесят.., тры восьм..., паўтар... дня, паўтар... долі, ш...сцюдзесяц...ю вас...мю, сям...юдзесяц..ю адным.

11. Прачытайце сказы. Вызначце разрад лічэбнікаў паводле значэння і структуры.

1. Згодна з дадзенымі дзяржаўнай кніжнай статыстыкі за 1918-1992 гг., найбольшыя тыражы маюць выданні А.Якімовіча (11 447,9 тыс.экз.), Я.Коласа (5720,8 тыс.экз.), А.Вольскага (4879,11 тыс.экз.), М.Танка (4409,5 тыс.экз.), В.Зуёнка (4156,6 тыс.экз.). (БЭ)

2. У 1930 годзе на Беларусі 88,4% кніг (1170 назваў тыражом 7842,4 тыс.экз.) выдадзена на беларускай мове, 5% (66 назваў тыражом 307,8 тыс.экз.) – на яўрэйскай мове, 4,2% (56 назваў тыражом 147,1 тыс.экз.) – на рускай мове, 2,4% (31 назва тыражом 131 тыс.экз.) – на іншых мовах, то ў 1990 на рускай мове выдадзена 81,7% (2307 назваў тыражом 44 793,6 тыс.экз.), на беларускай мове – 15,4% (435 назваў тыражом 9238,3 тыс.экз.), на іншых мовах – 2,9% (81 назва тыражом 877,5 тыс.экз.). (БЭ)

3. Згодна з перапісам 1897 года, колькасць беларусаў (у сучасных межах Беларусі) склада калі 4,8 млн. чалавек – 74% насельніцтва, у тым ліку 13,6% з іх (650 тыс.чалавек) былі пісьменнымі і свядома ўказалі роднай мовай беларускую. Роднай мовай беларускую лічылі 40% чыноўнікаў, 10% юрыстаў, 20% дактароў, 29% паштова-тэлеграфных служачых, 60% настаўнікаў. (БЭ)

4. 14 верасня 1920 года адбылося ўрачыстае адкрыццё Беларускага дзяржаўнага тэатра (з 1944 года – тэатр імя Я.Купалы). У 1921 годзе мастацкім кіраўніком БДТ становіцца Еўсцігней Афінагенавіч Міровіч – вядомы рускі акцёр, драматург, рэжысёр. Ужо праз 2 гады ён піша на

беларускай мове гісторычную драму “Кастусь Каліноўскі”, якая ўбачыла свято рампы 2 лістапада 1923 года. Е.Міровіч кіраваў тэатрам да 1930 года.

5. У 1926 годзе ў Віцебску распачаў дзейнасць 2-гі Беларускі драматычны тэатр (у 1944 годзе атрымаў імя Я.Коласа), у 1928 годзе ў Магілёве адкрыўся тэатр пад кіраўніцтвам У.Кумельскага, з 1932 г. ператвораны ў Рускі тэатр БССР, з 1955 года – тэатр імя М.Горкага. Наогул, 20 – 30 гады былі плённымі ў развіцці беларускага сцэнічнага мастацтва. (*Р.Смольскі*)

6. Для Свіслацкага тэатра, які заснаваны В.Тышкевічам у 1788 годзе, у пачатку XIX ст. быў узведзены спецыяльны будынак, які меў вялікую тэатральную залу (212 кв. м.), 2 танцевальныя залы (па 83,5 кв.м.), 4 артыстычныя прыбіральні, агульную прыхожую і кухню. (*В.Пракап'юча*)

7. У каstryчніку 1781 г. балетная трупа з Гродна была перавезена ў Паставы, дзе харэаграфічная адукацыя актыўна распачалася ў 1782 г. з прыездам Ф.Г.Ле Ду. У “Табелі штодзённых уроўкаў і забаў для тэатральных дзяцей абодвух палоў” адзначалася, што выхаванцы школы зaimаліся на працягу 3 гадоў: у трэцім (самым малодшым) класе вучыліся хлопчыкі і дзяўчынкі ва ўзросце ад 8 да 10 гадоў, у другім – ад 11 да 14, у першым – ад 14 да 18 гадоў. Усе зaimаліся на ўроках балета не менш за 5 – 6 гадзін у дзень. Працоўны дзень працягваўся з 5 гадзін раніцы да 9 гадзін вечара і, такім чынам, доўжыўся ад 12 да 15 гадзін. (*В.Пракап'юча*)

8. Па статыстычных данных за 1997 год на Беларусі існуе 32 дамы (цэнтры) рамёстваў, з іх 14 сельскіх; працуе 30 дамоў (цэнтраў) фальклору, з іх на сяле – 25; ёсць 40 школ народнай творчасці, з іх сельскіх – 39, гарадскіх – 1. (*А.Боганева*)

9. У Маладзечне ў верасні 1991 года створаны Гарадскі цэнтр эстэтычнага выхавання дзяцей і падліткаў. На сённяшні дзень ў цэнтры налічваецца 1410 навучэнцаў, з іх на ўроках эстэтычнага цыкла зaimаеца 784 вучні 31 класа 6 гарадскіх школ. Астатнія зaimаюцца ў 9-ці аматарскіх аб’яднаннях па інтарэсах. Цэнтр зaimае 4 будынкі агульной плошчай 723 кв.м з добраўпарадкаванай тэрыторыяй ў 1,2 га з зялёнymі пасадкамі і дапаможнымі пабудовамі. (*Л.Раманенка*)

10. Наведванне бібліятэк залежыць ад узроставых асаблівасцей людзей. У групе да 20 год кожны другі рэгулярна карыстаецца чытальнымі зalamі і абанементамі і толькі кожны сёмы іх наведвае. Сярод 20 – 24-гадовых ужо кожны пяты не бярэ кнігі ў бібліятэцы, сярод 25 – 29-гадовых – кожны чацвёрты, 30 – 39-гадовых – кожны трэці. (*В.К.Бандарчык*)

12. Запішыце лічэбнікі словамі.

200; 0,4 %; 1693-і; 7½; 0,03; 1¾; 6,12; 2,83; 1,5 года; 1,5 тысячи; 900; каля 800; 17; 14-му; 18; 5,9; 9-ы; 31-тысячны; 6-соты; 79; 1711; 100 год; 3 і 3/5; 10-

мільённы; 50-гадовы; 1-ы; $2 + 3 = 5$; $7 \times 5 = 35$; $4 \times 4 = 16$; 20-мільярдны; 50; 60; 70; 80; да $156,7 + 33,3 = 190,0$; $35 : 5 = 7$; ад $80 - 12 = 68$.

13. Пры спісванні раскрыйце дужкі, дапішыце патрэбныя канчаткі.

Выступаць з 2 (народн... артыст...), 2 (нов... сюйт...), 3 (вядом... мастак...), 8 (нов... нумар...), 4 (малад... спевак...), 5 (лепш... дакладчык...), паўтар...(суткі), праз паўтар... (інтэрвал), (абедзве) рукамі, (абодва) заданяў, паўтар...(старонкамі).

14. Перакладзіце на беларускую мову наступныя словазлучэнні. Раскажыце пра асаблівасці дапасавання ў беларускіх колькасна-іменных спалучэннях.

I. Драма в трех действиях; тысяча одна ночь; комедия в двух актах; четыре духовых инструмента; пять известных исполнителей; пять на два голоса; первая пьеса; два знаменитых актера; три белорусских артиста; около трех тысяч посетителей; не менее тридцати пяти музыкально-театральных сочинений; антракт после первого отделения; второй акт трагедии; два ярких мазка; второе творческое объединение; несколько солистов; трио-соната в четырех частях; партия для трех голосов; четыре двухголосных канона; с тремя билетами; «балладная опера» XVIII столетия; четыре крупных произведения; три сложные партитуры; концерт для двух скрипок; шестнадцать концертов Вивальди; четыре дуэта; три акта; ария с тридцатью вариациями; двадцать четыре хоральные обработки; песня с восемью куплетами; свыше двухсот сорока пьес для клавесина; альт и три сопрано; двадцать две хоральные прелюдии; в первом ансамбле; два места в партере; 5,3 %; в пяти шагах от микрофона.

II. Пятьдесят три класса художественного ремесла; два районных центра народного творчества; двадцать три потомственных гончара; в сорока пяти классах традиционного ремесла; три кружка современного рукоделия; в сорока восьми студиях; восемьсот участников карнавала, пятьдесят четыре экспоната; характеризуется двумя моделями социального поведения; два вида учебной деятельности; четырнадцать культурно-массовых мероприятий; с одиннадцатью номерами художественной программы; общаться с тысячью почитателей, разделить второе призовое место; подготовить две сюжетно-игровые программы, много акцентов, четыре конкурса, два театрализованных мероприятия и две народные игры; одна игра развивает, вторая тренирует память, третья расширяет кругозор; два вида эмоций; различать три слоя культуры; сорок девятая статья Конституции; две части структурированного занятия; от трех до пяти участников арттерапевтической группы; о восьми

функциях социокультурной деятельности; в двадцати двух домах отдыха; около одиннадцати спектаклей; несколько обрядов; много людей среднего возраста; 3,5%; в трех шагах от партнера.

III. Двумя коммерческими фирмами; один долгосрочный кредит; шестьдесят пять процентов сбыта; двадцать четыре варианта; шесть этапов ревизии; пятьдесят миллионов долларов; от десяти до пятнадцати подразделений; четырнадцать различных маркетинговых компаний; одиннадцать производственных организаций; три подхода при определении ценовой стратегии; продавать в два раза дешевле; двенадцать маркетинговых факторов; сто тысяч компаний; ста пятидесяти двух крупнейших выставок; около трех миллионов человек; семь шагов разработки плана персональной продажи; продолжительность общения составляет от пятнадцати минут до получаса; численность персонала сокращена со ста сорока четырех до девяноста семи человек; коммерческие отделения подключены к двумстам компьютерным терминалам; доля издержек упала примерно в полтора раза; кредит до одного года; не менее двадцати моделей; несколько рублей минимальной зарплаты; вторая группа оплаты труда; около миллиона затрат; с 15% прибыли; в двух шагах от успеха.

IV. Три экспозиционных зала; девятое столетие; выставка представлена тысячию экспонатами; двадцать два памятника культуры; заполнить четыре требования; один обязательный экземпляр; два репринтных издания; четыре каталога; одиннадцать аналитических аннотаций; около двадцати пяти афиш; два атласа; шести библиотекарей; восемьсот записей; более семидесяти плакатов; от сорока до девяноста посетителей; библиография первой, третьей степени; более двухсот шестидесяти семи библиотечных подразделений; оформить четыре буклета; два временных сотрудника; библиотека работает с восьми до тринадцати, а после обеда – с четырнадцати до девятнадцати; около двадцати пяти словарей; в двухстах девяносто двух зональных библиотеках; с тремя иллюстрациями; читальный зал рассчитан на двадцать два места; третье книжное издание; работать с двумя микрокопиями; отражать в двух миниатюрных изданиях; прирост фонда на 1,5%; четырнадцать библиотечных объединений; двенадцать целых и три десятых условных печатных листов; формат издания 84×108/32; собрание сочинений в шести томах; несколько тиражей; мало клубов; в десяти метрах от рекламы.

15. У наступных сітуацыях выкарыстайце лічэбнікі з прыназоўнікамі пад, з, за, каля, якія абазначаюць прыблізную колькасць.

- 1.Адкажыце, колькі чалавек навучаецца на першым курсе?
- 2.Адкажыце, колькі часу займае ў вас дорога да ўніверсітэта?

- 3.Адкажыце, колькі старонак у падручніку?
- 4.Адкажыце, колькі гадоў вашаму выкладчыку?
- 5.Адкажыце, колькі жыхароў у Беларусі?
- 6.Адкажыце, колькі аперацый можа выконваць камп'ютар?
- 7.Адкажыце, колькі абітурыентаў паступала на вашу спецыяльнасць?
- 8.Адкажыце, колькі творчых праграм рыхтую ваша група за год?
9. Адкажыце, колькі чытачоў налічвае бібліятэка ўніверсітэта?
10. Адкажыце, колькі часопісаў выходзіць на беларускай мове?

16. Пры спісванні замяніце лічбы словамі, ужываючы патрэбную форму. Звярніце ўвагу на склонавую форму назоўніка ў колькасна-іменных спалучэннях:

a) **1.** Агоўскія куфры – прамавугольная скрыня памерам прыкладна $110 \times 80 \times 60$ см з пукатым векам, на (чатыры) металічных ці драўляных кольцах, з (два) ручкамі па баках (*Этнографія Беларусі*). **2.** Абрус (даўжынёю $1,5 - 2$ м , шырынёю $1 - 1,5$ м) звычайна складаўся з (адзін) або (два) сшытых полак ільняной даматканіны, вытканай у тэхніцы двух - шматнітавага бранага, ажупнага, пераборнага ткацтва (*Этнографія Беларусі*). **3.** Ткалі слуцкія паясы аднабаковыя (з адваротным бокам), двухбаковыя (2 бакі правыя ці 1 двухбаковы і 1 адваротны) і чатырохбаковыя (*I. Паньшина*). **4.** Усяго па Мінскай вобласці **ўзята** пад ахову 280 уцалелых помнікаў дойлідства (*A. Бураўкін*). **5.** I.I.Левітан нарадзіўся ў 1860 годзе, а памёр у 1900 годзе 22 ліпеня ў 8 гадзін 35 мінут (*T. Чылік*). **6.** Бешанковіцкая кераміка вызначалася рознымі памерамі, у залежнасці ад якіх вырабы мелі розныя назвы: штука (гаршчок на 10 л), пугар (5 л), пецирык (2,5 л), семярык (1 л) і інш. (*У. Угрыновіч*). **7.** У 19 – 1-й палавіне 20 ст. выцінанкі выкарыстоўвалі для аздаблення інтэр’ера народнага жылля (*Я. Сахута*). **8.** У некаторых мясцовасцях заручынамі называлі 1-ы дзень вяселля, у другіх – суборную суботу (*Л. Малаш*). **9.** У дакументах 2 –й палавіны 17 – 19 ст. ёсць звесткі пра карпарацыі жабракоў, у якія ўваходзілі лірнікі (*I. Назіна*). **10.** Сёмуха (троіца) – старажытнае земляробчае свята ў беларусаў святковалася на 7 (русьальны) тыдзень пасля Вялікадня (*A. Цітавец*);

б) **1.** Танец вальс узнік у 2-й палавіне XVIII стагоддзя, на Беларусі вядомы з 2-й палавіны XIX стагоддзя (*Этнографія Беларусі*). **2.** Танец «Венгерка» (лакальныя назвы «Сямёрка», «Сто адзін») суправаджаецца своеасаблівай прыпейкой: «Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7», «101» – «50, 20, 40, 11 – гэта будзе 101» (*Этнографія Беларусі*). **3.** Танец «Верабей» складаецца з (два) частак: 1-я – ва ўмераным тэмпе, музычны памер трохдольны, 2-я – у хуткім тэмпе, музычны памер 2/4 (*Этнографія Беларусі*). **4.** У 1971 г. быў адкрыты II-і музычны тэатр Беларусі – Дзяржаўны тэатр музычнай камедыі, які хутка стаў

папулярным у жыхароў Мінска і іншых гарадоў (*A. Бураўкін*). **5.** Нацыянальныя тэатры пры іх даволі невялікай колькасці абслугуюваюць на працягу года амаль 1,7 млн. чалавек, ці кожнага (6) жыхара Рэспублікі (*A. Бураўкін*) **6.** 60 санат Карэлі раздзяляюцца на некалькі груп па розных жанравых і структурных прыкметах: 48 з іх – трыво, 12 - сольных; 30 - da camera (*I. Нестьеў*). **7.** У 2-й палавіне 30-х гадоў у Лейпцигу Бах напісаў не менш за 5 “Лацінскіх мес” (*I. Нестьеў*). **8.** У месе 15 хароў, 3 дуэты і 6 арый. Склад выкананіцца: змешаны хор (ад 4 і да 8 галасоў), салісты (сапрана I і II, альт, тэнэр, бас), аркестр (2 флейты, 3 габоі, 2 фаготы, 3 трубы, валторна, літаўры, струнныя), арган і continuo (*I. Нестьеў*). **9.** Бах далёка адышоў ад абрадавай традыцыі і разгарнуў шасцічастковы цыкл у манументальнью кампазіцыю з 24 нумарамі, якія аб'ядналіся ў 4 вялікія часткі (*I. Нестьеў*). **10.** У спадчыне Вівальдзі налічваецца 39 опер, 23 свецкія канцаты, культавыя сачыненні, 43 ары і, 23 сімфоніі, 73 санаты (з іх 12 трыво-санат; апошняя – на тэму Фоліі) (*I. Нестьеў*). **11.** Каб надаць сваёй мелодыцы як мага больш гнуткую выразнасць, Люлі часта звязаўся да пераменных памераў, чаргуючы 4/4, 3/4, 2/4 і г.д. (*I. Нестьеў*);

в) **1.** Паказ на тэлебачанні 1 рэкламнай аб'явы можа абысціся ў 150 тысяч долараў і выйдзе на 30 млн. тэлегледачоў пры цане 0,005 долараў на 1 гледача (*Дж.Эванс*). **2.** У 1981 годзе А.Дудараў напісаў драматычную аповесць у (два) дзеях “Узлёт”, якую прысвяціў мінулай вайне (*P. Смольскі*).**3.** На 10-мільённую рэспубліку, якой лёс наканаваў быць у самым цэнтры Еўропы, – 2 дзясяткі дзяржаўных тэатраў, з якіх беларускамоўных толькі 3 (*P. Смольскі*).**4.** Сучасная сетка культуры Маладзечанскага раёна налічвае 4 музычныя школы, 2 школы мастацтваў, 40 масавых бібліятэк, 36 клубных установ, у тым ліку 20 сельскіх дамоў культуры, 16 сельскіх клубаў, у якіх функцыянуе 229 клубных фарміраванняў і калектываў мастацкай самадзейнасці (*Л.Раманенка*). **5.** Пры Доме народнай творчасці працуе 12 клубных фарміраванняў (сярод іх 8 дарослых і 4 дзіцячыя), 8 гурткоў мастацкай самадзейнасці, 4 клубы па інтарэсах (*Л.Раманенка*). **6.** Больш як палавіна вольнага часу насельніцтва звязана з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі, перш за ўсё тэлебачання, – **74,7%** апытаных рэгулярна глядзяць тэлеперадачы; 56,6% заняты чытаннем газет і часопісаў; 51,1% пастаянна слушаюць радыё; 50,6% чытаюць мастацкую літаратуру (*Л. Качэргіна*). **7.** Сярод рэспандэнтаў 68,5% маюць уласныя бібліятэкі, з іх больш за 100 кніг маюць толькі 9,7% (*B. Бандарчык*). **8.** Сельскім установам культуры аказвалі непасрэдную дапамогу каля 400 настаўнікаў музычных вучылішчаў, школьніх філіялаў, у Гродзенскай – больш за 300 (*B. Бандарчык*). **9.** У Беларусі на пачатак 1989 г. выдавалася 220 газет, 131 з іх на беларускай мове (*B. Бандарчык*). **10.** У канцы XIX – пачатку XX ст. пачалі

стварацца двухкласныя народныя вучылішчы з тэрмінам навучання 5 – 6 гадоў. (В. Бандарчык)

17. Калі вы скажаце: а) абое спявалі, б) абодва спявалі, в) абедзве спявалі. Праілюструйце свой адказ прыкладамі.

18. Выпраўце, дзе трэба, памылкі ва ўжыванні зборных лічэбнікаў.
Правільна скаардынуйце лік дзяяслова з колькасна-іменным словазлучэннем.

1. Сямёра студэнтаў нашай групы прысутнічалі на спектаклі. 2. Песню спявалі чацвёра дзяўчыннак. 3. Хлопчык намаляваў двое коней і трох жарабяты. 4. Двоё вядучых у прыгожых нацыянальных касцюмах запрасілі ў карагод троє жанчын і шэсць мужчын. 5. Абодва (Насця і Коля) здалі сесію на выдатна. 6. Абодвум (Алене і Вользе) уручылі каштоўныя падарункі. 7. Танец выконвалі чацвёра юнакоў і восьмёра дзяўчат. 8. Фальклорная экспедыцыя доўжылася пяць сутак. 9. Я згубіў ужо двое акуляраў. 10. У нашым клубе працуе пяцёра гурткоў: адзін па спорце і чацвёра па народнай творчасці. 11. Абое нашых сталі пераможцамі ў конкурсе навуковых прац. 12. Дзевяцьцера чытачоў падпісаліся на часопіс “Маладосць”. 13. Брама зачынялася на троє варотаў.

19. Узгадайце сітуацыі,

а) дзе лічэбнік *першы* ўжываецца са значэннем:

1) лічба, лік; 2) самы лепшы з усіх; 3) першапачатковы, самы ранні; 4) страва, што падаецца ў пачатку абеду;

б) дзе лічэбнік *адзін* мае значэнні: 1) лік, лічба і колькасць; 2) без іншых, асобна, у адзіноце; 3) толькі, выключна; 4) нейкі; 5).той самы, тоесны; 6) які-небудзь сярод подобных; 7) адзіны, непадзельны.

20. Адкажыце, як вы разумееце значэнне наступных прыказак, прымавак і фразеалагізмаў? У якой сітуацыі іх можна выкарыстаць. Паразважайце пра ролю лічэбнікаў у вуснай народнай творчасці.

Я кажу вясімнаццаць, а яна – без двух дваццаць.

Бярыце сёму шкварку, у нас не лічаць.

Трэба, як сабаку пятая нага.

Адной рукой і вузла не завяжаш.
На адным месцы і камень абрастае.
Адна ластаўка вясны не робіць.
Адна галавешка і ў печы не гарыць, а дзве – і ў полі не
гаснучь.
Адзін сын – не сын, два сыны – паўсына, трох сыны – сын.
Сямёра аднаго не чакаюць.
Сем разоў адмервай, а раз адрэзвай.
Адзін з сошкаю, а сямёра з ложкаю.
Гутаркі – трох мяхі, а ладу ні крыхі.
Адзін біты дзесяцёх нябітых варты.
Тры чвэрці да смерці.
Дзе кухараў шэсць, там няма чаго есць.
Дзе двух б'юцца, там трэці карыстаецца.
За лыжку яды сем вёрст хады.
Ведаць як сваіх пяць пальцаў.

21. Перакладзіце на беларускую мову наступныя слова злучэнні:

дом в пять этажей; библиотека находилась в двадцати метрах от остановки; дважды два четыре; трижды шесть; четырежды восемь; пятью пять; шестью девять; восемью семь будет пятьдесят шесть; оба (отец с сыном) сделали модель; отец с дочерью подписали поздравительную открытку; обе (мать и бабушка) шили новогодний костюм; три маленькие девочки; оба старика; обоих стариков; два больших круга; четыре удачных номера; двух серебряных колец; четыре человека; держать обеими руками; два раза; пять раз; тысячу раз; два раза в год; концерт состоится в восемнадцать часов (в полдень, после полудня); сегодня - одиннадцатое ноября; четырнадцатого октября – твой день рождения; 9 Мая – праздник Победы; День знаний – 1 сентября; 2006 год; на праздник 8 Марта; в день 1 Мая; конец XIX – начало XX века; ему около пятидесяти лет.

22. Прааналізуіце табліцу і адкажыце, калі ужываецца адзіночны лік дзеяслова, а калі множны лік?

Адзіночны лік

1. **Пэўны лік (няпэўны лік)** + слова з абазначэннем адрэзку часу: мінут, гадзін, дзён, тыдняў, месяцаў, гадоў, стагоддзяў, зім, вёснаў.

Прайшло пяць гадоў пасля заканчэння універсітэта. З таго часу мінула два стагоддзі. Тысяча гадзін адлічана гадзінкам.

Некалькі зім прайшло с той пары. Трэба было шмат гадоў, каб упэўніцца ў правільнасці выбару.

Але: *Гэтыя некалькі мінут каштавалі* яму жыцця. *Тыя сем гадоў не прайшлі* дарма.

2. **Няпэўна-колькасныя слова:** шмат, многа, мала, няшмат, некалькі + неасабовыя назоўнікі і неадушаўлённыя.

Некалькі арый прагучала ў нашым канцэрце; Шмат народу выйшла на плошчу. Шмат цудоўных песень складзена пра каханне. Многа птушак ужо прыляцела.

3. **Словы:** большасць, менишасць, большая частка, рад, шэраг, мноства + неасабовыя назоўнікі і неадушаўлённыя.

Большасць кніг сапсавалася праз вільготнасць. Узнікла шэраг пытанняў. Большая частка заняткаў адбываеца ў камп'ютэрным класе.

4. **Зборныя лічэбнікі:**

Трое сумак хутка праляцела. У кабінцы было двое дзвярэй. Было іх пяцёра.

Множны лік

1. **Пэўны лік + асабовыя, неасабовыя і неадушаўлённыя:** *Два мастакі* сталі пераможцамі конкурсу. *Тры птушкі* ўпрыгожылі сурвэтку. *Дзве карціны* атрымалі першую прэмію. *Тры браты* на адным кані па белым полі едуць. *Усе (гэтыя) дзесяць кніг* куплены нядаўна. *Усе дваццаць адзін студэнт* удзельнічалі ў конкурсі.

Але: у значэнні колькаснага абмежавання: *Толькі тры чалавекі* прыйшло на кансультатыву; *Толькі пяць студэнтаў* атрымала павышаную стыпендыю.

Заўвага: *два, тры, чатыры (браты, кнігі, раманы) + мн. лік* дзеяслова.

2. Няпэўна-колькасныя слова: шмат, многа, мала, няшмат, некалькі + асабовыя назоўнікі.

Некалькі скрыпачак выканалі мелодыю Баха; Многа гледачоў пакінулі залу ў добрым настроі.

3. Словы: большасць, менишасць, большая частка, рад, шэраг, мноства + асабовыя назоўнікі.

Большасць чытачоў здаюць літаратуру своечасова. Шэраг студэнтаў факультета. Большая частка удзельнікаў аркестра сталі лаўрэатамі.

5. Прыблізная колькасць:
Чалавек з дваццаць прыйшло на сустрэчу выпускнікоў. **Каля трохсот кніг** знаходзіцца ў бібліятэцы інтэрната. У гуртку збіралася чалавек пад дваццаць.

6. Слова: тсяча, мільён, мільярд + асабовыя, неасабовыя і неадушаўлёныя назоўнікі.
Сто тысяч картачак налічваецица ў музычным каталогу. **Мільён агнёў** асвециў наш горад. **Дадаткова выдадзена адзін мільён рублёў.**

4. Зборныя лічэбнікі: *Тroe юнакоў праспявалі прыпеўкі. Сямёра однаго не чакаюць. Двое наших паехалі на спаборніцтвы.*
Абодва (абедзве, абоe) ветэраны прысутнічалі на свяце.

5. Прыблізная колькасць – няма.6. Слова: тсяча, мільён, мільярд + асабовыя **Мільён жыхароў** планеты пакутуюць ад экалагічных проблем. **Тысяча студэнтаў з'яўліся на фестываль моладзі.**

23. Раскрыйце дужкі, пастаўце дзеясловы ў патрэбнай форме.

1. Да 1795 года (існаваць) два будынкі.
2. З адзнакі 200 см і да 400 см (выявіць) два завалы чалавечых касцей і асабліва чарапоў.
3. У трэцім і чацвёртым пластах культурнага слоя, які з'явіўся пасля будаўніцтва, (знайсці) два соліды часоў Яна Казіміра (абодва 1666 г.).
4. У 1576 г. у замку (быць) 5 вежаў, якія мелі па 6 баявых ярусаў.
5. У замку (знаходзіцца) 120 двароў заможных гараджан, двор полацкага ваяводы з 6 жылымі і шэрагам гаспадарчых будынкаў, два манастыры.
6. У 1552 г. замак (умацоўваць) тры вежы.
7. У царкве у пазакультавы час (збірацца) шмат публікі, каб паслухаць арганіста.
8. (Існаваць) тры віды сувязей – семантычная, пластычная, дэкаратыўная, якія аб'ядноўваюць куфар з іншымі элементамі інтэр'ера.
9. Абодва творы (адрознівацца) тэхнікай і манерай гравіроўкі.
10. Намі (выявіць) больш як 20 непадпісанных работ, аўтарам якіх з'яўляецца гравёр Ф.Ангілейскі.
11. Не ўсе творы аднолькава захаваліся. Два з іх (страціць) аўтарскія фоні і часткова закрыты пазнейшымі шатамі, адзін яшчэ не (раскрыць) ад сапсанага, сцямнелага лаку, два (рэстаўрыраваць).
12. У 1981 г. паўторнай экспедыцыяй інстытута (выявіць) яшчэ два творы той жа манеры выканання.
13. Шмат варыяцый аднаго элемента, высокая якасць залачэння станоўча (адрозніваць) гэту групу шатаў ад іншых вырабаў другой палавіны ХУШ ст.
14. Большая частка сабранай кафлі (пакрыць) зялёнай палівай розных адценняў.
15. Пяць грузікаў (мець) змешаны арнамент.
16. З 356 вырабаў толькі 65 (18,2%) (утрымліваць) арнамент.
17. Большасць

вынайдзеных грузікаў не (мець) ўпрыгожанняў. **18.** Больш палавіны індывідуальных заходак на мілаградскіх гарадзішчах усходній часткі Беларускага Палесся (складаць) гліняныя грузікі. **19.** (Існаваць) тры спосабы вырабу грузікаў. **20.** Падчас раскопак (трапіцца) некалькі вырабаў для гатавання і ўжывання ежы: медная лыжка ХУП – ХУШ стст. **21.** Большая колькасць вядомых у Беларусі каменных крыжоў (датавацца) ХУШ-ХІХ стст. **22.** Два апошнія помнікі (захоўвацца) да нашых дзён. **23.** Значная частка крыжоў (нагадваць) лацінскі крыж. **24.** Цэлы шэраг раслін (валодаць) магічнай, прыварожваючай сілай. **25.** У сакавіку 1500 г. 19 “мужоў любашанскіх” (засведчыць) ў выбарчым прысудзе... (*В. Бандарчык*). **26.** У план тыдня шэфства (ўваходзіць) 10-12 мерапрыемстваў (*В. Бандарчык*). **27.** Па ініцыятыве Беларускай філармоніі (стварыць) 77 тэатральна-культурных цэнтраў, у якіх праводзіцца па 5-6 канцэртаў (*В. Бандарчык*). **28** З дапамогай гарадскіх устаноў культуры на вёсцы (стварыць) 195 лекторыяў (*В. Бандарчык*). **29.** Кожны другі сельскі клубны работнік не (мець) спецыяльнай адукцыі (на 1991 г.). Усяго толькі 6% (мець) вышэйшую і 42% сярэднюю спецыяльную адукцыю (*В. Бандарчык*). **30** 14,5% апытаных не (змагчы) задаволіць свае культурныя запатрабаванні па прычыне адсутнасці ўстаноў культуры на сяле і 4,45 (пакзаць), што установы культуры знаходзяцца далёка ад іх вёскі (*В. Бандарчык*). **31** У моладзі да 29 год дзевяць чалавек з дзесяці (мець) любімыя кнігі (*В. Бандарчык*). **32.** Дзевяць з дзесяці чалавек рэгулярна (чытаць) кнігі (*В. Бандарчык*). **33** У гуртках самадзейнасці (займацца) толькі кожны трэці юнак з ліку ўсіх жадаючых (*В. Бандарчык*). **34** Частка апытаных (адзначыць), што не ўмеюць правільна арганізаваць свой вольны час (*В. Бандарчык*). **35.** У 1987 г. на адну клубную ўстанову (прыходзіцца) 3,7 аматарскіх аб'яднанняў (*В. Бандарчык*).

24. Перакладіце тэксты на беларускую мову ў адпаведнасці з вашымі інтарэсамі. Вызначце стыль тэксту і аргументуйце свой выбор.

1. По оценкам британских исследователей сеть Интернет содержит 800 миллионов страниц, которые заполнены 15 терабайт (10^{12}) данных и 180 миллионами изобретений. Причём из этих 15 терабайт менее 16% отслеживается поисковыми серверами. Электронной почтой пользуются больше 50% британцев, а в Европе в среднем - 34% населения. Активнее всего совершают покупки через Интернет немцы (на общую сумму \$190 млн.), французы (\$60 млн.) и испанцы с итальянцами (по \$10 млн.). Главный вывод, который сделали Лоуренс С. и Жиль Ли, - процент охвата ресурсов Всемирной сети поисковыми серверами настолько мал, что Интернет

напоминает собой айсберг с небольшой надводной частью и огромной подводной. (А.Буравкин)

2. Как показывают результаты исследований, которые проводятся в нашей стране и за рубежом, свободное время является столь же значимой сферой жизнедеятельности, как и работа, для каждого третьего. А доля тех людей, для которых свободное время выступает главным, основным источником их удовлетворенности жизнью, варьируется в разных социально-профессиональных группах от 15 до 34%. При ответе на вопрос «Что вы считаете важнейшим показателем жизненного успеха?» 32,8% опрошенных ответили: «Иметь возможность и время для содержательного отдыха». То есть свободное время стало для значительной части населения республики одной из важнейших жизненных ценностей. 71,5% респондентов отметили, что имеют от 2 до 5 часов свободного времени ежедневно; вместе с тем это время не всегда используется рационально, что в немалой степени зависит от уровня его организации соответствующими учреждениями, а также личной культуры человека. Только 18% из числа опрошенных ответили, что они удовлетворены проведением своего свободного времени, 49,4% – не совсем удовлетворены, 16,9% – не удовлетворены и 15,7% – затруднились ответить. (А.Кочергина)

3. Слуцкие ткачи могли на одном поясе сделать две или четыре разноузорные лицевые стороны, которые делят его вдоль на две половины. Такие пояса особенно ценились. Перед тем, как надеть, пояс складывали пополам в длину. Обладатель четырехлицевого пояса каждый раз складывал его на другую сторону и создавалось впечатление, что он имеет целую коллекцию этих драгоценных поясов. Так называемые двух – и четырехлицевые пояса – достижение слуцких ткачей. Ткали пояса следующим образом. На горизонтальном станке одновременно работали четыре мастера. Каждая половина пояса имела два разных по цвету утка. Один уток проходил сверху, другой – снизу и образовывал разноцветный узор. (И.Паньшина)

По законодательству Речи Посполитой, которое существовало до 1791 года, феодалам под угрозой лишения дворянства запрещалось заниматься торговлей или держать фабрику. Поэтому Радзивилл передал в 1776 году слуцкую фабрику в аренду Яну Мажарскому, за что последний платил князю десять тысяч золотых в год. В период деятельности Яна Мажарского был создан тот тип пояса, который получил название “слуцкого”. Ян Мажарский помещал на его концах по два сложных орнаментальных мотива из вертикальных стеблей с пышными цветами в волнообразном обрамлении. Ширина пояса колебалась от 20 до 40 сантиметров, длина – от 2 до 4,5 метра. Узорные концы достигали двадцати пяти сантиметров и заканчивались

(И.Паньшина)

В 1778 году Я Мажарский передал управление фабрикой своему сыну Леону. К 80-м годам XVIII века Л.Мажарский полностью заменяет персидские мотивы местными. Двух- и четырехлицевые пояса состояли уже из чередующихся красных с синим полос и гирлянд с голубыми и красными вазильками и анютиными глазками. В 1792 году Л.Мажарский получил дворянство и стал камергером при дворе Станислава Августа. К этому времени на фабрике работало около ста ткачей примерно на сорока восьми станках. После присоединения Белоруссии к России в 1795 году русское правительство запретило ношение кунтушей. В 1807 году аренда Л.Мажарского кончилась, фабрика перешла в непосредственное управление Радзивилла и просуществовала до 1844 года. Фабрика по производству поясов в Слуцке существовала не более ста лет, а шедевры ткачества вошли в сокровищницу мирового искусства. (*И.Паньшина*)

4. Песня “Будьте здоровы” написана в куплетной форме (двухчастная репризная) и укладывается в 16 тактов. Первый восьмитакт проходит в фа миноре и строится на основе восходящего секвентного развития начального мотива. Второй восьмитакт звучит в ля-бемоль мажоре. В его основе опевание квинтового тона лада. Окончание повторяет заключительную фразу первого восьмитакта. (*Г.Глущенко*)

Сюита Генделя «Музыка фейерверка» была написана для большого духового оркестра в составе двадцати четырех гобоев, двенадцати фаготов, девяти валторн, девяти труб (все разделены по партиям) и трех литавр. Впоследствии Гендель ввел также струнную группу, и тогда ансамбль возрос почти до ста инструментов. (*И. Нестьев*)

Вивальди написал невероятное множество концертов – сорок шесть *grossi* и четыреста сорок семь сольных, причем для самых разнообразных инструментов и составов: двести двадцать один скрипичный, двадцать – для виолончели, шесть – для виол д’амура, шестнадцать флейтовых, одиннадцать для гобоя, тридцать восемь для фагота. (*И. Нестьев*)

Оркестр «Орфея» Монтеверди был огромен и даже чрезмерно многолик по составу: смычковая группа состояла из скрипичных (различного типа и строя) трех виол да гамба, двух контрабасовых виол; щипковые инструменты были представлены двумя басовыми лютнями и арфой; духовые – одной маленькой флейтой, двумя корнетами, кларино (высокая труба), тремя трубами с сурдинами, четырьмя тромбонами; клавишные – двумя чебало (итальянское название клавесина) и тремя органами. (*И. Нестьев*)

Венецианское собрание Тартини, далеко не полное, насчитывает сорок две сонаты и сто четырнадцать концертов. Всего же им написано, по-видимому, около двухсот скрипичных концертов и столько же скрипичных

сонат. (*И. Нестьев*)

В «Хорошо темперированном клавире» (1722 год) Бах выступил завершителем вековых исканий в теории темперации и блестяще применил свое открытие на практике. Он написал свой цикл для инструмента, где уменьшение каждой квинты приблизительно на 1/108 тона приводит к делению октавы на двенадцать равных полутонов. (*И. Нестьев*)

5. Бесполезная аудитория – это та ее часть, которая не является целевым рынком фирмы. Поскольку средства информации ориентируются на массовые аудитории, это существенный фактор в рекламе. Рассмотрим пример со специализированным и общепопулярным журналами. Представим, что это специализированный журнал для фотографов-любителей. Фирма при помощи маркетингового исследования определила, что 450 тыс. читателей интересуются новыми скоростными пленками, 50 тыс. – нет. Последние – бесполезная аудитория для рекламы скоростной пленки. Поэтому реальная стоимость рекламы составляет 66,67 долл. (30 тыс. : 450 тыс. × 1 тыс. = 66,67 долл.) на 1000 экземпляров. Журнал общего типа с миллионным тиражом также рекламирует фотографическую пленку. Цена рекламы в одну страницу – 40 тыс. долларов или 40 долларов на 1000 читателей. Однако только 200 тысяч из них интересуются фотографией. Поэтому реальная стоимость рекламы составляет 200 долларов (40 тыс. : 200 тыс. × 1 тыс. = 200 долл.) на 1000 экземпляров. (*Дж. Эванс*)

Европейцы читают слева направо и взгляд человека вследствие этого движется также. В связи с этим правая сторона различается и запоминается лучше потому, что там взгляд останавливается. Верхняя часть страницы подвержена большему вниманию, чем нижняя 54% к 46%, а на развороте двух страниц внимание распределяется так: с левой стороны разворота вверху 28%, внизу – 16%, правая сторона вверху 33%, внизу 23%. Реклама в полную страницу более, чем в два раза эффективнее рекламы в полстраницы. (*Э. Старобинский*)

6. Музейный фонд Республики Беларусь насчитывает более 2 млн. единиц сохранения, какие распределены между 140 музеями. Объемы фондов отдельных музеев колеблются от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч единиц хранения. Анализ сведений об объемах фондов исторических и краеведческих музеев, которые составляют 2/3 от общего числа музеев, показывает, что более чем в 80% музеев объем фондов не превышает 30 тысяч единиц хранения. В менее 10% из них составляет от 30 до 100 тысяч, и только считанные крупнейшие музеи имеют объем свыше 100 тысяч единиц хранения. (*А. Буравкин*)

7. В 1862 г. в белорусских губерниях была только 101 народная школа, в конце 60-х годов – более тысячи, в конце 80-х – 892, в конце 90-х – 1040, а в

1914 г. их насчитывалось уже 4784. Количество учащихся в народных школах на 1 декабря 1914 года составило 304745 человек. В соответствии с положениями, утвержденными специальной инструкцией Виленской учебной округи 1871 г., рабочая неделя составляла 36 учебных часов – по шесть часов каждый день. В конце XIX– начале XX в. Начали создаваться и двухклассные народные училища со сроком обучения 5-6 лет, однако их количество в общем массиве было незначительным: в 1905 г. их насчитывалось 68, а в 1914 г. – 531.

В соответствии с инструкцией учебный год начинался с 1 сентября и заканчивался 1 мая. Однако в связи с сезонными особенностями сельского быта назначенные сроки, как правило, не выдерживались и обучение продолжалось только 6 месяцев. В народных школах основным предметом был русский язык (обучение грамоте, чтению, и чистописанию); на Закон Божий отводилось только пять часов в неделю – в три раза меньше, чем в церковноприходских школах. Историческое наследие белорусов оставалось за рамками учебных курсов. А белорусский язык, который рассматривался в официальных кругах как “испорченный диалект русского”, позволялось использовать на уроках при толковании непонятных слов. (*по В.К.Бондарчуку*)

25. Выканайце заданне, у якім павінны ўжывацца лічэбнікі (на выбар):

1. Падрыхтуйце вуснае паведамленне (пытанні культуры, мастацтва, інфарматыкі).
2. Складзіце аб'яву аб сходзе групы на рэпетыцыю.
3. Нагадайце падзеі, якія адбыліся ці адбдуцца ў гэтым месяцы (карыстайцяся календаром знамянальных дат).
4. Падрыхтуйце вуснае паведамленне аб тэлевізійнай праграме канала “Культура”.
5. Падрыхтуйце віншаванне са святам 8 Сакавіка; 9 Мая.

ПРАВЕР СЯБЕ

Выканайце тэставыя заданні, нумары адказаў запішыце ў выглядзе табліцы.

A1. Выпішыце нумары слоў, якія з'яўляюцца лічэбнікамі:

- 1) восьмітакт
- 2) дзесяць тысяч
- 3) нуль

- 4) двухмільярдны
- 5) абое
- 6) першы

A2. Выпішице нумары слоў, у якіх памылкова пастаўлены націск:

- 1) аборх
- 2) дзевяцёрз
- 3) шэсцьдзясярт
- 4) шасты
- 5) восьмы
- 6) адзірнацы

A3. Выпішице нумары слоў, дзе дапушчаны памылкі пры скланенні колькасных лічэбнікаў:

- 1) сямью
- 2) каля пяццідзесяці
- 3) з трымастамі
- 4) восьмью
- 5) дзявяты
- 6) сямнаццацю

A4. Выпішице нумары словазлучэнняў, у якіх няправільна ўжываюцца зборныя лічэбнікі:

- 1) трое арфістак
- 2) чацвярыма ўдзельнікамі
- 3) сямёра сутак
- 4) двое вядоўцаў
- 5) пяцёра дзяцей
- 6) шасцёра нумароў

A5. Выпішице нумары, дзе дапушчаны памылкі пры выкарыстанні склонавых формаў лічэбнікаў:

- 1) Без пяцьсот сямідзесяці чатырох.
- 2) Трыма цэлымі восьмю дзясятымі.
- 3) Адной тысячай дзевяццюстамі.
- 4) Дваццаціаднатацічныму.
- 5) У дзвюх цэлых сямі дзясятых.

6) Шасцісот трыццаці двух чалавек.

A6. Выпішыце нумары словазлучэнняў, дзе зроблены памылкі пры скланенні дробавых лічэбнікаў:

- 1) тры чацвёртых
- 2) адна і пяць дзясятых
- 3) сем цэлых і тры дзясятая
- 4) паўтара аркуша
- 5) паўтара долямі
- 6) паўтары старонкі

A7. Выпішыце нумары сказаў, дзе зроблены памылкі ў дапасаванні лічэбніка да назоўніка ці прыметніка:

1. Вежы мелі па два-тры баявых ярусы.
2. Усе работы можна падзяліць на дзве вялікія групы.
3. Кампазіцыя ўключае трох букета-вазона.
4. Чатыры нефавыя слупы цалкам распісаны.
5. На камянецкіх прасніцах вылучаюцца трох асноўных віды кампазіцыі.
6. Асобную группу складаюць залатыя шыйныя ўпрыгожанні: двое маністай і трох ланцужкі.

A8. Выпішыце нумары сказаў, дзе зроблены памылкі ва ўжыванні формаў дзеясловаў:

1. Двоє вядучых хвалявалася перад выступленнем.
2. 71% чытачоў карыстаецца паслугамі універсітэцкай бібліятэкі.
3. 24 навуковыя работы сталі пераможцамі першага тура.
4. Шмат гадоў прашло пасля заканчэння універсітэта.
5. Большасць канкурсантаў выйшла ў фінал.
6. 116 гурткоў самадзейнасці ўдзельнічала ў заключным канцэрце.

A9. Выпішыце нумары колькасна-іменных словазлучэнняў, у якіх зроблены памылкі:

1. Пра двух выкананіццаў.
2. З чатырма файламі.
3. Іграць двумя рукамі.
4. Тры камп'ютарных стала.
5. Дваццаць пяць паасобнікаў.

6. Праз цэлъя сем год.

A10. Выпішыце нумары, дзе зроблены памылкі ва ўжыванні лічэбнікаў *абое*, *абодва*, *абедзве*:

1. Абаіх акцёраў павіншавалі з прэм'ерай.
2. Абедзве выкананыя сюіты мелі поспех у слухачоў.
3. Абодва гітарысты выдатна паказалі сваё майстэрства.
4. Дэкан быў задаволены абодвумя братамі.
5. Тэкст абодвух песен ідэнтычны.
6. Абодва караваі ўрачыста выносяць з клеці і ставяць на стол.

Кантрольная табліца

№/№	1	2	3	4	5	6
A 1		♪		♪	♪	♪
A 2	♪	♪		♪	♪	♪
A 3	♪	♪			♪	♪
A 4	♪	♪				♪
A 5	♪		♪			
A 6	♪				♪	
A 7	♪		♪		♪	
A 8	♪				♪	♪
A 9			♪	♪		♪
A10	♪				♪	

Тэма 11. Нарматыўнае ўжыванне граматычных катэгорый і формаў дзеяслова.

1. Адгадайце загадкі. Назавіце дзеясловы і скажыце, што яны абазначаюць (фізічнае дзеянне; рух, перамяшчэнне ў просторы; мову і думку; адносіны асобы *да* *каго-небудзь*, *чаго-небудзь*; стан; змену прыметы ці стану). Знайдзіце дзеясловы-сінонімы, вызначце вобразна-выяўленчую функцыю дзеясловаў.

Глянеш – заплачаш, а ўсе яму рады.

Мяту, мяту – не вымяту, нашу, нашу – не вынашу, як пара прыйдзе – само яно выйдзе.

Адно бяжыць, другое ляжыць, а каб усталі, то да неба б дасталі.

Ляціць без крыл, бяжыць без ног, плыве без ветразя.

Адзін лье, другі п’е, трэці зелянэе ды расце.

Прасіў цар царыцу да сябе на вячоркі, а яна кажа: “На неба не гляджу, па зямлі не хаджу, да цябе не пайду”.

Круціцца, верціцца, наnoch павесіцца.

Стайць сава на купіне, трасецца, калоціцца, аб усім свеце клапоціцца.

Не брэша, не кусае, а ў хату не пускае.

З зямлі радзіўся, на агні хрысціўся, на базар вазілі, па шчоках калацілі, на каня пасадзілі, у самы дым правадзілі.

Бяжыць – скрыпіць, стане – маўчыць.

Болей б’ём – ён лепей скача, не сядре і не плача. Моцна ўдарыш – не дагоніш, а ў вадзе з ім не патонеш.

Адгадкі: сонца; мячык; замок; гаршчок; боты; цэп; млын; хмара; рак і рыба; рака і дарога; дождж; зямля; трава.

2. Прачытайце. Знайдзіце дзеясловы, вызначце іх час, асобу, лад, дзе магчыма, – род і лік, сінтаксічную ролю ў сказе.

I. СЛОВЫ

Над намі словы ўладараць.

Мы чуем і гаворым іх.

Яны то здружаць, то пасвараць

Сяброў і ворагаў маіх.

Бо слова розныя бываюць,

Адны – агню стрымаюць шквал,

Другія слова забіваюць

Усё живое напавал.

Ад слова сэрца халадзее,

Праходзіць сон і забыццё,

Ад слова рушацца надзея,

Ад слова свецицца жыццё.

Ад слова вырастаюць крылы,

А ў сэрцы стукае любоў,

Ад слова прыбываюць сілы,

Дык не шкадуйце шчырых слоў!

А здатным толькі на дакоры

І гучна словамі грымець,

Каб не прыносіць людзям гора,

Было б найлепей анямець.

(C. Грахоўскі)

Адкаждыце, як з дапамогай дзеясловаў раскрываюца магчымасці “слова”?

Якія яшчэ дзеянні, на ваш погляд, могуць утвараць слоўы?

II. Асобныя фігуры карагода “Завіванне вянкоў” называліся таксама, як этапы работы (“навіваць”, “снаваць”, “надзяваць”, “ткаць”). Карагод выконваўся дзяўчатамі ў суправаджэнні песні (*Ю.Чурко*). 2. Традыцыйны танец “Закаблу́шка” імправізацыйна танцевалі ў цэнтры круга салісты. Хлопец мог танцеваць упрысядкі. Выконвалася ўсё пад прыпеўку: “Гэй, гэй, закаблукі, // Пазабуду я ўсе муکі, // Патанцую ў лапатках...” (*Ю.Чурко*). 3. Танец “Верабей” суправаджаўся песняй: “ Чы-чы, чы-чы, верабей, // Не клюй маіх канапель, -- // А я таму вераб’ю // Калом ногі пераб’ю. // Верабейка скача, // Па ножцы плача *Ю.Чурко*). 4. З цягам часу абрэды трацілі першапачатковае значэнне, роля рэлігійных элементаў у іх паступова змяншалася, яны пераходзілі ў разрад гульняў, святочных забаў і захоўваліся пераважна ў вёсцы (*Л.І.Мінько*). 5. На купалле плялі і надзявалі на галаву вянкі з кветак і аржаных каласоў, “вадзілі куст”-- дзяўчыну, якая была ўпрыгожана зялёнымі галінкамі, кветкамі, вянкамі (*В.Фадзееўа*). 6. Стараўняе земляробчае свята “*багач*” лічылася важным момантам у народным земляробчым календары: у гэты час заканчвалі ворыва зябліва і пачыналі сяўбу азімых – “Прыйшоў багач – кідай рагач, бяры сявењку, сей памаленьку” (*Л.Мінько*). 7. Стэфанія Станюта ў ролі Элізы застаецца вернай свайму прынцыпу творчага пошуку, знаходзіць свежыя фарбы і адценні ў абмалёўцы сцэнічнага харектару – падкрэслівае пачуццё гумару сваёй герайні, яе заўсёдную вынаходлівасць у дасягненні пастаўленай мэты (*Р.Смольскі*). 8. Аб’ёмныя прадметы малююцца пад вуглом, што выяўляе іх розныя харектарыстыкі (*Р.Шаура*). 9. Асноўная і першапачатковая задача вучэбнага малявання – навучыць правільна бачыць, разумець і выяўляць натуру. (*Р.Шаура*)

III. 1. Сацыяльны педагог імкненца экстрапаліраваць патрэбы і інтарэсы асобнага чалавека ў патрэбы суполкі, групы, з якой працуе (*Я.Грыгаровіч*). 2. У філософскім плане паняцце “вольны час” асэнсоўваецца як звычайная метафара, за якой хаваецца імкненне вызначыць менавіта тыя часіны ў жыцці чалавека, калі ён зможа жыць натхнёна, асалодліва, вольна ад турбот аб хлебе надзённым, калі зможа прыўзняцца над паўсядзённасцю і хаця б памкнуцца да найвышэйшых узлётаў свайго духу, што складаюць таямніцу зямнога быцця і вызначаюць яго сэнс (*А.Міхневіч*). 3. Па словах вядомага расійскага вучонага М.А.Арыярскага, “задача не ў тым, каб чалавек проста назапасіў у сабе ўсе багацці культуры, а ў тым, каб ён атаясамліваў сваё “Я” са зместам культуры, зліў з яе жыццём сваё жыццё, з яе мэтамі свае мэты і

тым самым зрабіў сэнсам сваёй жыццядзейнасці ўсё сапраўды чалавече ў чалавеку". (*Я.Грыгаровіч*)

IV. 1. З'яўляецца бібліятэка навуковай ці не, вызначаеца тым, як збіраеца і захоўваеца яе фонд, як распаўсюджваеца аб ім інфармацыя (*I. Стрыжонак*). 2. Рэкамендацыйная бібліографія ў мінульм і сёння дэманструе свае шырокія магчымасці інфармаваць аб дакументах і папулярызаваць веды, інтэграваць элементы іншых відаў інфармацыі, напрыклад, фактаграфічнай і рэфератыўнай (*С. Зыгмантовіч*). 3. На сённяшні дзень юныя чытачы не могуць пазнаёміцца з творамі, якія распавядалі б пра карысныя выкапні на тэрыторыі Рэспублікі і ўключалі б звесткі пра іх выкарыстанне, значэнне для чалавека (*Т. Кобер*). 4. Бібліятэка выконвае шэраг функцый: захоўвае духоўную спадчыну чалавечства, распаўсюджвае яе ў часе і просторы, служыць развіццю навукі і тэхнікі, літаратуры, з'яўляеца апорай для рэлігійнай, ралітычнай, грамадскай дзейнасці, выкарыстоўваеца ў эстэтычным выхаванні, прафесійнай адукацыі (*У. Акуліч*). 5. Дзіця, якое будзе толькі чатаць, не зможа стаць шматграннай асобай. Яму неабходна развіваць і творчыя задаткі ў гульні, маляванні, музыцы, скульптуры. (*У. Акуліч*)

3. Ад наступных дзеясловаў утварыце аснову інфінітыва і аснову цяперашняга часу. Вызначце спражэнне дзеясловаў. Адкажыце, калі ужываеца суфікс **-ць, а калі – **-ці**, **-чы** ?**

Узор: *выконваць - wykonwać i wykonwai-juć*.

Абыграць, акцэнтаваць, дэкламаваць, апекаваць, апеляваць, апладзіраваць, азнаямляць, асмяяць, асна~~Ф~~ціць, ануляваць, жэстыкуляваць, забяспечваць, утвараць, называць, кампанаваць, крыкнуць, асацыіравацца, даследвацца, вучыцца, берагчы, зайсці, сцерагчы, несці, лезці, плесці, весці, стрыгчы, памагчы, пячы, класці, прасці, есці, бегчы, завезці, сячы (секчы).

4. Праспрагайце дзеясловы і адкажыце, да якога спражэння яны належачь.

Танцаваць, стаяць, маляваць, спяваць, глядзець, сядзець, біць, баяцца, есці, даць, бегчы, хацець, ліць, іграць, тварыць, натхняць, суадносіць, несці.

5. Ад дзеясловаў абвеснага ладу ўтварыце формы 2-й асобы адзіночнага і множнага ліку загаднага ладу.

Узор: *дазволіш - дазволь, дазвольце; назавеи – назаві, назавіце.*

Закруціш, апранеш, падскокнеш, падскокваеш, станеш, устанеш, тчэш, прысядеш, трэніруеш, каваць, атрымаеш, дазволіш, будзеш, сядзеш, пяеш, застынеш, зробіш, дзьмеш, выканаеш, возьмеш, кінеш, мыеш, памыешся,

льеш, п'еш, носіш, гоніш, парайш, пакажаш, намажаш, дамовішся, узрадуешся, здагадаешся, запытаешся, бяжыш, збянтэжышся, спяшаешся, сячэш, ловіш, бачыш, даруеш, выправіш, паважаеш, маўчыш, правіш, спадзеешся, мінеш, адпросішся, агледзіш, прывітаешся, ясі, прадзеш, кажаш, адрэжаш, склеіш, прыклейваеш, фарбуеш, робіш, апранеш, апранешся, шануеш, сцеражэш, падыгрываеш, даследуеш, іграеш, падтрымліваеш, улічваеш, узначальваеш, спынішся, схаваешся, закуеш, праснешся, ірвеш, кінеш, ловіш, уеш, саўеш, перафразуеш, рэпеціруеш, рэкламуеш, рэкамендуеш, рэзюмуеш, прэміруеш, мець, пад'едзеш, тэсціруеш, шыеш, можаш, пішаш.

6. Ад наступных дзеясловаў утварыце форму 1-й і 2-й асоб множнага ліку абвеснага і загаднага ладу.

Узор: мы *бяро⁵м, жывём* (абвесны лад) - *бярэ⁵м, жыве⁵м* (загадны лад);

вы бераце⁵, жывяце⁵(абвесны лад) – *бяры⁵це, жыві⁵це* (загадны лад).

Брацца, увабраць, сабраць, сядзець, крычаць, прасіць, спаць, весці, стрыгчы, зліцца, гудзець, стаяць, даць, пячы, увезці, раз'ярыць, хіснуцца, прадаць, пралящець, напіцца, абцяць, абцерці, абцерціся, плесціся, хітрыць, плесці, ілгаць, імчацца, звацца, зваць, зvezці, звесціся, звіцца, ляжаць, ляцець, мазнуць, сарвацца, саслаць, смяяцца, сніцца, сніць, сплесці, укласці, біцца, параіць, пець, спець, прапець, пад'есці, піць, перагарнуць, класці, скласці, пераглянуцца, пачатъ, зацяць, пахіснуць, паўзці, убіць, уберагчы, удзесяцяярыць, усыпіць, сутыкнуцца, скрэбці, клясціся, кіўнуць, ілгаць, спавіць, спаслацца, змаўчаць, змахнуць, здаць, закрычаць, напсаваць, напрэгчы, напячы, разжыцца, разліць, растрэсці, апрануць, развіць, змяць.

Тэма 12. Спецыфіка структуры і зместу беларускіх словазлучэнняў

1. Перакладзіце наступныя словазлучэнні, вызначце трыванне. З некоторымі з іх вусна складзіце сказы.

I. Искажать – исказить авторский замысел; подводить – подвести итоги; напрягать – напрячь мышцы; ослаблять - ослабить внимание; понимать – понять внутреннюю суть роли; показывать – показать премьеру; накладывать – наложить грим; распределять- распределить роли; открывать – открыть сезон; приближать – приблизить сюжеты; называть - назвать вехой; добиваться – добиться успеха; смотреть - посмотреть спектакль; переводить – перевести монолог; включаться – включиться в репертуар; создавать –

создать декорации; ставить – поставить пьесу; поднимать поднять культурный уровень; отражать – отразить события; продвигать – продвинуть идею; привлекать – привлечь актеров; утверждать – утвердить репертуар; находить – найти режиссерский ход; проводить – провести календарно – обрядовые праздники; слышать – услышать радиопрограмму; олицетворять идеи добра и зла.

П. Писать – написать картину; преодолевать – преодолеть трудности; оценивать – оценить работу; делать – сделать набросок; оформлять – оформить выставку; высказывать – высказать мнение; передавать – передать опыт; развивать – развить своё дарование; смешивать – смешать краски; подготавливать – подготовить глину; разматывать – размотать нити; окрашивать – окрасить полотно; сплетать - сплести жгут; ткать – соткать полотенца; узнавать – узнать пейзаж; украшать – украсить скатерть; надевать – надеть костюм; разделять – разделить нити; наматывать – намотать ткань; закладывать – заложить узор; создавать – создать рисунок; доносить – донести искусство; понимать – понять красоту; украшать – украсить вышивкой; обжигать – обжечь изделие; изготавлять – изготовить gobelen; переплетать – переплести солому; выполнять - выполнить из лозы, набросать эскиз декорации; отличаться самобытностью; воздействовать на зрителя; воплощать – воплотить идею.

III. Обеспечивать – обеспечить защиту файла; разрабатывать – разработать документ; настраивать – настроить программу; находить – найти ошибку; выбирать – выбрать собеседника; создавать – создать рисунок; скрывать -- скрыть помощника; форматировать – отформатировать текст; запрещать запретить размещение знаков; рассыпать – разослать сообщения; сравнивать – сравнить с другими фрагментами; защищать -- защитить авторские права; восстанавливать – восстановить формат знаков; открывать – открыть файл; отменять – отменить вставку, повторять -- повторить ввод; преобразовывать – преобразовать текст в таблицу; исправлять – исправить повреждённый текст; выделять -- выделить столбец; выбирать – выбрать язык; добавлять – добавить слово; пропускать – пропустить все; озвучивать – озвучить текст; вырезать – вырезать часть текста; сохранять – сохранить как веб-страницу.

IV. Выявлять – выявить проблемы; снижать -- снизить цены; собирать – собрать информацию; конкретизировать задачи; давать – дать оценку; прогнозировать – спрогнозировать сбыт; предлагать – предложить лучшие возможности; пересматривать – пересмотреть методы; отличать – отличить расходы; иметь – заиметь возможности; получать – получить прибыли; опрашивать – опросить потребителей; строить – построить модель; встречаться – встретиться с заказчиком; приобретать – приобрести

популярность; заявлять – заявить об участии в конкурсе; придерживаться – придержаться сроков исполнения; измерять – измерить результативность; слышать – услышать интервьюера; отказываться -- отказаться от анкетирования; преодолевать – преодолеть трудности; налаживать – наладить сотрудничество; выполнять – выполнить функции; сравнивать – сравнить услуги, присоединяться – присоединиться к группе.

V. Писать – написать либретто; настраивать – настроить инструмент; получать – получить гран-при; делать – сделать грамзапись; исполнять – исполнить вариации; доигрывать – доиграть музыкальную пьесу; участвовать в художественной самодеятельности; учитывать – учесть особенности инструмента; обладать широком диапазоном; переносить – перенести концерт; оранжировать народную песню; подчеркивать – подчеркнуть звук; натягивать – натянуть струны; воспроизводить – воспроизвести высокие звуки; иметь музыкальный слух; дожидаться – дождаться финала; играть – заиграть на фортепиано; петь – спеть на галла - концерте; использовать в танцевальной практике; обучать – обучить игре на баяне; слышать – услышать оперу; находиться в оркестровой яме; наигрывать – наиграть танцевальные мелодии; интересоваться – заинтересоваться песенным фольклором; сочинять – сочинить мелодию.

VI. Обеспечивать – обеспечить руководство научно-технической информацией; дозировать количество информации; определять – определить ценность документа; подшивать – подшить газеты; выдавать – выдать литературу; изучать – изучить полноту фонда; комплектовать – укомплектовать библиотеку; списывать – списать дефектный экземпляр; пополнить – пополнять фото-фонотеку; производить – произвести переучет фонда; снижать – снизить уровень отказов; приближать приблизить библиотечное обслуживание к абоненту; регистрировать- зарегистрировать читателей; совершенствовать – усовершенствовать скорость чтения; формировать –сформировать территориальные библиотечные сети; вести статистику выдачи литературы; редактировать- отредактировать каталоги; возвращать – возвратить книгу; включать- включить описание в каталог; группировать – сгруппировать библиографические записи; аннотировать каталожную карточку; снабжать – снабдить списком аббревиатур; выделять – выделить подсистемы.

2. Праверце сябе. Запішыце побач з беларускімі дзеясловамі рускія адпаведнікі, растлумачце правапіс суфіксай у беларускіх дзеясловах і пастаноўку націску.

Утойваць, вырошчваць, перабудоўваць, надломваць, падкоўваць, прытопваць, абкошваць, маляваць, угаворваць, засвойваць, абумоўліваць,

апублікоўваць, арганізоўваць, астойвацца, асталёўвацца, асталявацца, расслойвацца, падскокваць, разгортваць, нарыхтоўваць, загароджваць, накочваць, настройваць, атрымліваць, раздвойваць, раскройваць, растоптваць, падкарочваць, памоўчваць, перагароджваць, раздорваць, сазвоńвацца, расколваць, дакошваць, замарожваць, адпрошвацца, уладкоўваць, запэўніваць, адшукваць, падморгваць, закупліваць.

3. З дапамогай суфіксаў *-ва-, -ава- (-ява-),-іва-(-ыва-)* утварыце формы дзеясловаў цяперашняга і прошлага часу. Запішыце перакладзенія словазлучэнні.

Использовать выразительные средства; осмысливать идеи произведения; оценивать работу; просматривать этюды; преодолевать трудности; обсуждать пьесу; отвечать принципам; терять время; переписывать музыку; сохранять колорит; реализовывать идеи; исследовать записи; показывать фильм; играть роль; получать приз; организовывать выставку; разрисовывать маску; подчёркивать звучание; сохранять в фондах; пересказывать текст; рисковать авторитетом; описывать ситуацию; устраивать показ; перечеркивать рисунок, учитывать спрос; стимулировать сотрудничество; отражать в рекламе; приспособливаться к окружению; распределить ресурсы; контролировать рынок; выплачивать проценты; формулировать цели; придумывать движения; обеспечивать конкуренцию, расписывать посуду; украшать резьбой; перекупать игрока команды; планировать свободное время; предусматривать подбор игровых программ; компенсировать недостаток внимания.

4. Паслядоўна раскажыце, якія дзеянні неабходна зрабіць у прapanаваных сітуацыях, каб

- 1) падрыхтаваць падарунак з саломкі ці гліны;
- 2) зрабіць касцюм да дзіцячага свята “Новы год”;
- 3) паслаць віншаванне па электроннай пошце;
- 4) напісаць сцэнарый для тэатральнай пастаноўкі;
- 5) падрыхтаваць тэкст на комп’ютары;
- 6) распрацаваць план рэкламы;
- 7) карыстацца паслугамі бібліятэкі;
- 8) прыгатаваць сваё любімае святочнае блюда;
- 9) навучыцца танцу “Лявоніха”.

5. Прачытайце і запішыце спецыфічныя беларускія словазлучэнні, звязаныя сувяззю кіравання. Параўнайце іх з адпаведнымі словазлучэннямі рускай мовы, вызначе асабліваці кіравання:

вспомнить о родителях;	успомніць пра бацькоў;
я вспомнил о тебе;	я ўспомніў пра цябе // аб табе;
мы говорили о каникулах;	мы гаварылі пра канікулы;
вспомнили обо всём;	успомнілі пра ўсё // аб усім;
он подумал про себя;	ён падумаў сам сабе;
читать текст про себя;	чытати тэкст паціху // сам сабе;
приготовить про запас;	прыгатаваць у запас;
плакать о ком-либо;	плацаць па кім-небудзь;
ты обо мне не горюй;	ты па мне не бядуй;
я прощаю тебя;	я дарую табе;
простите нас;	даруйце нам;
извинить его;	дараваць яму;
увидеть в первый раз;	убачыць першы раз;
написать родителям;	напісаць да бацькоў;
подразнивать друга;	пацвельвацца з сябрам;
насмехаться над человеком;	кпіць з чалавекам;
глумиться над кем-нибудь;	здзекавацца з каго-небудзь;
жениться на ком-нибудь;	ажаніцца з кім-небудзь;
извиняться перед кем-нибудь;	перапрашаць каго-небудзь;
навестить отца, мать;	даведацца бацькі, маці;
избавиться от прошлого;	пазбыцца былога;
отказаться от обещания;	зрачыцца абыяння;
лишиться покоя;	страціць спакой;
пережить беду;	спазнацца з бядою;
смяться над кем-нибудь;	смяяцца з каго-небудзь;
удивляться чему-нибудь;	дзівіцца з чаго-небудзь;
пойти за грибами, ягодами;	пайсці ў грыбы, ягады;
послать за чем/ кем-нибудь;	паслаць па што-/ каго-небудзь,
болеть гриппом;	хварэць на грып;
смотреть за собой;	глядзець сябе;
из-за тебя мы опаздали;	праз цябе мы спазніліся.

6. Складзіце дыялогі, у якіх выказваецца: а) *просьба*, б) *прабачэнне*, в) *прапанова*, г) *падзяка*. Карыстайцеся словазлучэннямі з практикавання № 5, сачыце за кіраваннем дзеясловаў.

7. Утварыце шматпрыставачныя дзеясловы пры дапамозе наступных прыставак *па-, на-, вы-, раз-, за-, ад-, аб-, да-*. Вызначце, да якіх дзеясловаў патрэбны яшчэ суфіксы. Які сэнс надаюць прыстаўкі дзеясловам?

Іграць, пісаць, гаварыць, рэзаць, піць, браць, ехаць, ліць.

8. Пры спісванні раскыйце дужкі, правільна напішыце *не, ні* з дзеясловамі. Адгадайце загадкі.

Матчыну скрыню (не,ні) паднімеш, даччыну трубку (не,ні) скатаеш, братніага коніка (не,ні) спаймаеш.

Стукае, грукае, а нідзе яго (не,ні) відаць.

Па калені вады, а (не,ні) нап’ешся.

На агні (не,ні) гарыщь, на вадзе (не,ні) тоне і па саломе (не,ні) шасціць.

У нашай каваліхі сабакі дужа ліхі – (не,ні) адбіцца, (не,ні) адбараніцца, ані хлеба даць.

На паліцы дзве лісіцы, што (не,ні) дай, то ўсё з’ядуць.

Хто (не,ні) йдзе, дык вядзе, а на кут ні разу (не,ні) завядзе.

(Не,ні) брэша, (не,ні) кусае, а ў хату (не,ні) пускае.

Адгадкі: ценъ; пчолы; жорны; дзверы, вецер; гром; снег; замок; зямля; дорога.

9. Знайдзіце беларускія эквіваленты для мнагазначных рускіх дзеясловав. Карыстайцеся “Тлумачальным слоўнікам беларускай літаратурнай мовы”. Складзіце з некаторымі з іх сказы.

Вырастить – дерево, детей; распахивать -- окно, пальто, землю; располагать – средствами, своим имуществом, к себе; расправить – бант, морщины, крылья, плечи; распространять/распространить -- учение, действие закона, запах, товар; перевести/переводить – текст, через дорогу, взгляд; переиграть – пьесу, партию в шахматы; исполнилась мечта, исполнилось восемнадцать лет; открывать/открыть – дверь, шторы, собрание, театр, воду, глаза, книгу, зонт, рот, свои мысли, душу, “День открытых дверей”; формировать/сформировать – характер, мнение, комиссию, макет; планировать/спланировать – мероприятие, постройку дома, в воздухе; добавлять/добавить -- сахар, несколько слов к письму, оратора, к пяти добавить три, добавить два рубля; занимать/занять – должность, детей, внимание; извлекать/извлечь – из стола, нужные цитаты из классиков, сок из растений, пользу, корень квадратный из числа, меч из ножен; играть – с детьми, в футбол, в прятки, вальс, в две руки, веером, с огнем, спектакль, роль, в “доктора”, в великолудшие, на нервах, глазами, своей жизнью,

словами, всеми цветами радуги, свадьбу; играет -- солнце на поверхности воды, брильянт, улыбка, кровь; компостировать – талон в транспорте, растения (делать компост); расходовать (тратить) -- время, деньги, терпение; выступить/выступать – на концерте, из берегов; разделить/разделять – книгу на главы; двенадцать на два; с кем-либо горе и радость; чью-либо мнение, взгляды; чью-либо участь; чью-либо любовь.

10. Перакладіце сказы. Вусна адзначце, якія словаўтаральныя элементы вам былі неабходны пры перакладзе рускіх дзеясловаў.

I. 1. Литография принадлежит к технике плоской печати, и особенность ее заключается в специальной обработке камня (*Г. Кислых*). 2. Эдуард Мане писал о себе, что “никогда не собирался уничтожать старую живопись или создать новую. Он просто стремился быть самим собою, а не кем-нибудь иным”. И объяснял: ”...искренность придает произведениям характер протеста, в то время как художник стремился лишь к тому, чтобы выразить свое впечатление” (*Э. Попова*). 3. Рембрандт создает полотна такой силы и проникновенности, что даже через столетия они будут открывать людям все новые глубины (*Э. Попова*). 4. Готовое изделие из глины ставили для обжига в печь. На сосуды из светлой или красной глины наносили роспись и покрывали поливой (*И. Паньшина*). 5. Работать на ручном станке не просто: почти одновременно ткачиха нажимала на педали и пропускала челнок, при этом каждый раз прибивала нити бердом (*И. Паньшина*). 6. Фаянсовый сосуд медленно опускали в глазурь. Сухая глина впитывала воду и на поверхности предмета оставался слой белого порошка. На этот слой наносили водяными красками рисунок (*И. Паньшина*). 7. Знание истории декоративно-прикладного искусства нередко помогает искусствоведам определить время написания картины и портрета (*И. Паньшина*). 8. Каждый мастер обладает яркой творческой индивидуальностью (*И. Паньшина*). 9. Зайдите в музей и в залах народного искусства не забудьте найти витрину с работами палешан. Внимательно рассмотрите каждую вещь. Обратите внимание на форму ларцов и шкатулок. Увидите, как они разнообразны. Посмотрите, где размещается роспись и орнамент. Вы убедитесь, что в каждом отдельном случае художник находит верное место для росписи, орнамент точно подчеркивает форму предмета и выявляет роспись. (*И. Паньшина*)

II. 1. Премьера – это вечер, когда режиссеру больше всего хотелось бы сидеть одному как перст в зрительном зале и записывать, что еще не получилось, что нужно сыграть по-другому, заменить, перешить ...(*К. Чапек*). 2. Мои герои могут -- нет! – обязаны совершенствовать, исправлять, поддерживать то, к чему я, будучи литератором, не имею касательства непосредственно (*М. Ауэзов*). 3. “Опера, и менно только опера, сближает вас

с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях – всего народа”, -- говорил Петр Ильич Чайковский (*Б.Преображенская*). 4. Покуда есть на свете человечество, до тех пор будет и искусство...(*В.Стасов*). 5. Скоморохи – веселые люди, которые бродят по дорогам, заходят на княжеские и боярские дворы, собирают вокруг себя толпы на площадях городов и сел (*Б.Асеев*). 6. Раньше режиссер должен был показать актеру, откуда он выходит на сцену, когда ему нужно переходить от одной мизансцены к другой, в какой момент зайти за кулису, когда дойти до середины сцены или перейти через всю сцену (*А.Соловьев*). 7. Режиссер или помощник режиссера должны были давать звонки перед началом действия, а потом обходить все уборные актёров, которые заняты в спектакле, и сообщать им о данном звонке, чтобы они были готовы к выходу. (*А.Соловьев*)

III. 1. “Когда Гендель приступал к игре, -- свидетельствует Гаукинс, – воцарялась тишина, все сидели и не дышали, и казалось, замирала сама жизнь”(*Р. Ролан*). 2. Подлинно большое искусство всегда отражает так или иначе действительную жизнь своего времени (*И. Нестьев*) 3. Гендель широко обращался к итальянской опере, концерту, сонате как жанрам, но решал их в своем оригинальном стиле (*И. Нестьев*). 4. Антонио Страдивари сконструировал уменьшенный тип альта, который бытует и поныне, хотя звук его уступает по красоте старинной теноровой скрипке (*И.Барсова*) 5. Арфа, орган, фортепиано, клавесин не вошли в оркестровые группы, тем не менее они играют в современном оркестре весьма существенную роль (*И.Барсова*). 6. Дирижер держит палочку в правой руке, левая же делает более свободные жесты. Каждая рука дирижера как бы живет самостоятельной жизнью. По этому поводу венгерский дирижер и композитор Артур Никиш говорил: “Правая – высекает, левая – рисует”(*Е.Светланов*). 7. Во Франции против вальса выпускали даже специальные листовки, где называли этот танец безнравственным (*М.Васильева-Рождественская*). 8. Театральная музыка по-своему синтезировала почти все вокальные и инструментальные жанры Пёрселла и стала вершиной его творчества (*И. Нестьев*). 9. Пёрселл суммировал и обобщил вековые достижения английской народной и профессиональной полифонии в своих многоголосных песнях, культовых сочинениях, а также в инструментальной музыке. (*И. Нестьев*)

IV. 1. Хорошая информация позволяет маркетологам получать конкурентные преимущества, снижать финансовый риск и опасности для образа, определить отношения потребителей, следить за внешней средой, координировать стратегию, оценивать деятельность, повышать доверие к рекламе, получать поддержку в решениях, подкреплять интуицию, улучшать

эффективность. 2. Пробный маркетинг обеспечивает форму анализа наращивания рынков. Во время испытания осуществляется полная маркетинговая компания, а потом фирма прогнозирует будущий сбыт на основе продаж на пробном рынке. 3. Профессия потребителей может влиять на покупки. 4. Спонсор контролирует содержание рекламного сообщения. 5. Стиль жизни определяет, как люди живут и расходуют время и деньги (*по Дж.Эвансу*). 6. Франклін Д. Рузвельт говорил: “Если бы я начал свою жизнь сначала, скорее всего я посвятил бы себя рекламе” (*Э.Е.Старобинский*). 7. В Греции рекламные надписи выбивались на камнях, гравировались на металле и костях, вырезались на дереве (*Э.Старобинский*). 8. Кристин Ларримор призывал: “Оглянитесь вокруг, загляните в собственные карманы, в свои записные книжки. Кругом кишит рекламная деятельность, которая выходит за пределы так называемых средств рекламы” (*Э.Старобинский*). 9. “Об идеалах нации можно судить по ее рекламе”,-- писал американский предприниматель Дж.Н. Дуглас. (*Э.Старобинский*)

ПРАВЕР СЯБЕ

1. Выразна прачытайце вершы А. Бачылы “Дзеясловы пакут” і Ф. Багушэвіча “Песня”, вызначце дзеясловы.

ДЗЕЯСЛОВЫ ПАКУТ

Я стаю
І цярплю,
Не таю,
Што люблю,
І злуюся, і злосцю караю...
Не сядзі, не глядзі,
Не пазніся – ідзі,
Ужо сцымнела, не мучай...
Чакаю.

Я стаю...
Боль гаю.
Знаю сам – дастаю,
Дацярплю, дазлую, датрываю.
Ноч маўчыць...
Што рабіць?
Што рабіць?..
Ці пакінуць, ці быць?..
І не знаю.

ПЕСНЯ

Чаго бяжыш, мужычок?
- Паганяе мароз.
Чаму ляжыш, мужычок?
- Бо урадніка вёз.
Чаго ты п’еш, мужычок?
- Бо і хлеба не еў.
За што ты б’еш, мужычок?
- Бо і сам тое меў.
Нашто ты краў, мужычок?
- Бо свайго не пазнаў.
Чаму ты лгаў, мужычок?
- Бо хтось праўду ўкраў.
Чаму чорны, мужычок?
- Бо ў хаце кураць.
Не праворны, мужычок?
- Бо ўсякі журыць.
Чаму цёмны, мужычок?
- Бо пад цёмным сяджу.

І стаю,
І цярплю,
І злую, і малю...
Я згадаць: ці ўцярплю ці ўтрываю?..
Не сядзі,
Не глядзі,
А збірайся – ідзі...
Што марудзіш?.. Няўжо не кахаеш?..

Чым бяздомны, мужычок?
- Бо чужога гляджу.
Чаму хіцёр, мужычок?
- Бо дурны, як варона.
Чаго умёр, мужычок?
- Уцякаў ад “закона”!

(Ф. Багушэвіч)

(А.Бачыла)

- a) адкажыце, якімі граматычнымі катэгорыямі і формамі дзеясловаў перадаюць аўтары дынаміку дзеяння і пачуццяў? (*абвесны і загадны лад дзеясловаў, што стварае ўражанне жывой гутаркі, незакончанае і закончанае трыванне, першая і другая асобы*);
- б) паразважайце, якую вобразна-выяўленчую функцыю яны выконваюць у кожным вершы.

2. Перакладіце і запішыце наступныя дзеясловы. Абгрунтуйце свой выбар суфікса. Звярніце ўвагу на наяўнасць гэтых лексем у слоўніку.

Аргументировать, апеллировать, акцентировать, анкетировать, аннулировать, аплодировать, ретушировать, конструировать, реставрировать, редактировать, дублировать, аннотировать, ангажировать, маскировать, мотивировать, моделировать, модернизировать, декорировать, декламировать, жестикулировать, документировать, доминировать, абонировать, сканировать, символизировать, кодировать, торпедировать, лидировать, командировать, пародировать, функционировать, констатировать, компостировать, комментировать, планировать, маневрировать, формулировать, гастролировать, солировать, симулировать, идеализировать, изолировать, информировать, имитировать, инвестировать, лавировать, копировать, фигурировать, квалифицировать, импровизировать, формировать, оппонировать, инструментировать, варыровать, скандировать, инкрустировать, полировать, дирижировать, концертировать, адаптировать, иллюстрировать, аккомпонировать, тонировать, реставрировать, комбинировать, балансировать, костюмировать.

3. Знайдзіце беларускія адпаведнікі наступным прымаўкам, прыказкам і словазлучэнням. Прыдумайце сітуацыі, дзе можна іх ужыць.

Обвести вокруг пальца; вывести на чистую воду; водить за нос; пройти огонь, воду и медные трубы; сгорать от любопытства; спуститься с неба на

землю; разводить руками; быть на небесах; положить конец; приходить в восторг; повысить престиж; ждать с нетерпением; не в свои сани не садись; за чем пойдёшь, то и найдёшь; свои собаки грызутся, чужая не приставай; светит да не греет; что посеешь, то и пожнёшь; знать не знаю и ведать не ведаю; скажет как свяжет.

4. Пастаўце націск у прапанаваных дзеясловах. Зверце са слоўнікам.

Весці, плесці, трэсці, страшыць, прыходзіць, абцерці, прайграваць, прывозіць, прыгледзець, прыглядзець, прыносіць, суадносіць, здвоіць, несці, аснасціць, абясколерыцца, грыміраваць, жангліраваць, здарыцца, скрануць, імжэць, імжыць, магчы, запамятаў, вызначыць, выкарыстоўваць, вернемся, сазвоньвацца, паведаміць.

5. Каб лепш запомніць дзеясловы-выключэнні, якія адносяцца да П спражэння, пасправуйце іх зарыфмаваць:

циарпець, вярпець, ненавідзець, гнаць, залежаць, спаць, стаць, глядзець, лящець, баяцца.

6. Перакладзіце тэксты, вызначце, да якога стылю мовы яны адносяцца. Абгрунтуйце свой выбар.

I. Юридические аспекты Интернета

У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые имеют различную географическую принадлежность. Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления. Интернет стал достоянием всего человечества. В Интернете имеется много полезных и не очень свойств, эксплуатируемых заинтересованными лицами. Это, прежде всего, средство открытого хранения и распространения информации. По маршруту транспортировки незашифрованная информация может быть перехвачена и прочитана. Интернет может связать каждый компьютер с любым другим, подключенным к Сети, так же, как и телефонная сеть. Если телефон имеет автоответчик, он способен распространять информацию, записанную в него, любому позвонившему. Сайты в Интернете распространяют информацию по такому же принципу: индивидуально по инициативе читателя. Распространение информации в Интернете имеет такую же природу, что и слухи в социальной среде. Если к информации есть большой интерес, она распространяется широко и быстро, нет интереса — нет распространения. Чтение информации, полученной из Интернета или любой другой сети ЭВМ, относится, как правило, к непубличному воспроизведению произведения. За

распространение информации в Интернете (разглашение), если это государственная или иная тайна, клевета, другие запрещённые законом к распространению сведения, вполне реальна юридическая ответственность по законам того места, откуда информация введена (*В. Карасева*).

II.

НОКТЮРН

В переводе это слово означает “ночная музыка”. Ноктюрн появился в XVIII веке. Его предшественниками и современниками являются серенады, дивертины -- инструментальные пьесы, которые состоят из нескольких небольших частей. Эти произведения исполнялись на открытом воздухе, преимущественно в ночное время, маленькими оркестрами, которые иногда аккомпанировали певцу.

В XIX веке ноктюрн превращается в пьесу для одного инструмента, обычно фортепьяно. Ноктюрн раскрывает картину спокойной ночной природы. Поэтому он окрашивается в лирико-созерцательные тона. (*И.Барсова*)

ГОБОЙ

Перед началом симфонического концерта, когда музыканты рассаживаются по своим местам, раздается протяжный звук духового инструмента, по которому настраивается весь оркестр. Это – ля гобоя, который почти не меняет строя и служит в оркестре своего рода камертоном. К предшественникам гобоя относится также среднеазиатская зурна. В Европу прародители гобоя попали вместе с арабами в VIII век н.э. Это были инструменты свирельного типа. Современный гобой был сконструирован французскими мастерами в начале XVII века. Его изготавливают из черного дерева или бук. Едва только гобой вошел в первые оркестры, он завладел сердцами современников. В XIX в. К гобою применили усовершенствованный клапанный механизм. Это повысило его виртуозные возможности. (*И.Барсова*)

БЕСЕДЫ ХУДОЖНИКА

Что такое художественность?

Если перед художником оказалась случайно на его столе забытая группа вещей, то тут он может открыть таинственную вещь - пространство (причем это пространство никакими перспективами не покроется и не исчерпается).

Если он начинает эту группу рисовать или писать и его задачей будет целиком видеть все это, то он увидит, как вещи будут разговаривать друг с другом, сложно относиться друг к другу, уступать друг другу, строить

глубину, влиять друг на друга и т.д. Он как бы услышит тихий разговор, и его натюрморт, то есть мертвая натура, представиться ему как штильлебен, то есть как тихая жизнь. И если он сумеет действительно цельно изобразить эту группу предметов, то художник откроет ритм, ритмическое отношение вещей друг к другу, причем вещи будут сами еще меняться в зависимости от того, какую с какой мы будем соотносить. Словом, мы получим в результате что-то несказанное, что-то, о чем рассказать можно только очень приблизительно, но что искушенный зритель переживает и доподлинно видит, когда стоит перед вашим произведением.

За примером недолго ходить. Хотя бы натюрморт Шардена. Перед ним каждый раз останавливаешься в восхищении, а рассказать, чем он так уж хорош, едва ли до конца возможно.

Вот это и есть художественность, и она не привнесена в натуру. Ее породила сама натура, и мое стремление -- цельно ее воспринять во всей ее сложности. (*В.Фаворский*)

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО БЕЛАРУСИ

Белорусский театр уходит своими корнями в народные игры, обряды. Большинство обрядов было богато театрализовано. Народное искусство отличалось свободной импровизацией, легкостью перехода от серьезного к смешному, часто ярко проявлялось и в искусстве бродячих актеров -- скоморохов. Со временем в их представлениях появились сюжетные драматические и комические сценки -- интермедии, затем -- народная драма.

В 16 -- 18 вв. в православных академиях и братских школах культивировался школьный театр. Представления проходили сначала на библейские сюжеты, а позднее -- на исторические и бытовые. В этот же период появился один из наиболее социально острых и популярных видов народного творчества кукольный театр -- батлейка, который широко использовал интермедии, шуточные и сатирические песни, фольклорные сценки. С начала 19 века батлеевые сценки иногда разыгрывались живыми актерами, которые заменяли кукол.

В 18-19 вв. в Беларуси существовали крепостные театры. Самым известным среди них был театр князей Радзивиллов в Несвиже. Театры были центрами культуры, имели балетно-оперно-драматические труппы, оркестры и капеллы, театральные здания с хорошо оборудованной сценой. В них ставились оперы, балеты, комедии и драмы, работали известные в то время композиторы и балетмейстеры. (*В. Нефед*)

МАРКЕТИНГОВАЯ РЕВИЗИЯ

Цель маркетинговой ревизии – сформировать вопросы, которые нужно обсудить для будущего планирования фирмы; выявить области, в которых организация должна исправить недостатки. Это включает изучение маркетинговых целей фирмы, стратегии, ее реализации и организации. Эффективная маркетинговая ревизия осуществляется регулярно, на принципах независимости, носит комплексный и систематизированный характер.

Процесс маркетинговой ревизии включает шесть этапов:

1. Определить, кто осуществляет ревизию.
2. Определить, когда и как часто проводить ревизию. Она может проводиться в конце календарного года, отчетного года компании или одновременно с инвентаризацией. Ревизия должна завершаться в одинаковые периоды каждый год, чтобы позволять делать сравнения.
3. Определить области ревизии (горизонтальную и вертикальную). Эти две ревизии должны использоваться во взаимоувязке, поскольку горизонтальная ревизия часто выявляет вопросы, которые требуют дальнейшего изучения.
4. Разработать бланки ревизий. Они обычно напоминают вопросники и заполняются ревизором.
5. Провести ревизию. На этом этапе необходимо решить, должны ли сотрудники знать о ней, проводить ее в рабочее время или нерабочее время и как готовить окончательное сообщение.
6. Представить результаты руководству. Это последний этап, на котором представляются результаты и рекомендации. Однако процесс ревизии завершается только после соответствующей реакции руководства. (*Дж.Эванс*)

ПРОБЛЕМА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Проблема свободного времени имеет свою историю. Эта история – осмысление фактора времени в нашей деятельности, в нашей жизни, в нашем земном существовании. Напомним же несколько попыток такого осмысления, будет ли это глубоким размышлением или просто афоризмом, рожденным пытливым умом. Завет библейского декалога: «Уважай субботу!» – это ли не призыв к напряженной духовной жизни в свободное от работы время? Об этом же говорил Цицерон: “Никогда не был я так занят, как в свободное время”. “Человек потребляет, чтобы жить, а не живет, чтобы употреблять”, -- так считал Аристотель. Знал цену времени и Наполеон: “Я могу проиграть битву, но не могу потерять минуту”. Сатирик Э.Кроткий – грустно: “Мы убиваем время, а время убивает нас”. Философский вопрос

задавала украинская писательница Ирина Вильде: “Что больше вредит человеку – нехватка свободного времени или чрезмерность его?”. И наконец – неизвестный автор: “Люди теряют все свободное время, чтобы добыть деньги. А нужно было бы тратить все деньги, чтобы добыть время”. (A.Михневич)

7. Адзначце рады дзеясловаў, якія з’яўляюцца сінонімамі?

- 1) *пратэжыраваць, дапамагаць, ахоўваць, патранаваць;*
- 2) *кадзіраваць, шыфраваць, зашифроўваць, засакрэціць, схаваць;*
- 3) *ілюстраваць, прыстасаваць, спрасціць, адаптаваць;*
- 4) *дэмантраваць, выказваць, паказваць, выстаўляць, падкрэсліваць;*
- 5) *дэкламаваць, чытаць, красамовіць, агучваць, паведамляць;*
- 6) *інсцэніраваць, разыгрываць, жартаваць;*
- 7) *інструментаваць, аранжыраваць, апрацоўваць;*
- 8) *каціравацца, цаніцца, ацэнъвацца, карыстацца попытам;*
- 9) *стымуляваць, паскараць, узмацняць, падтрымліваць;*
- 10) *стылізаваць, парабляць, перадаваць, надаваць;*
- 11) *трактаваць, тлумачыць, разглядаць, абвінавачваць.*

8. Падбярьщедзеясловы да наступных тэрмінаў:

- 1) *кампазіцыя, вобраз, сцэнарый, партытура;*
- 2) *нацюроморт, пэндзаль, сюжэт, грым;*
- 3) *фармат, сэрвіс, сімвал, абзац;*
- 4) *фонд, каталог, рэзюмэ, абнанемент;*
- 5) *менеджмент, фандрейзінг, бізнес-план, тэхнологія;*
- 6) *прагрэс, цыкл, экземпляр, інтэлект.*

9. Пакажыце паслядоўнаць дзеянняў у наступных сітуацыях (на выбар):

- 1) каб пачаты працу з файлам;
- 2) каб пачаты працу над рэфератам - аглядам па спецыяльнасці;
- 3) каб падсілкавацца смажанай бульбай;
- 4) у раніцу;
- 5) перад сольным выкананнем песні;
- 6) каб зрабіты “казу” на каляды;
- 7) как стварыць рэкламу;
- 8) каб падабраць літаратуру да семінара;
- 9) каб заказаць кнігу, якой няма ў бібліятэцы універсітэта.

10. Напішыце “інструкцыю” па карыстанні чым-небудзь (падкрэсліце, што забараняеца).

11. Перакладзіце сказы на беларускую мову: звярніце ўвагу на спосабы перакладу дзеепрыметнікаў і дзеепрыметных зваротаў:

1. В сопровождении моей продрогшей собаки взошёл я на крылечко, в сени, отворил дверь, но, вместо обычновенных принадлежностей избы, увидел несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа (И. Тургенев); 2. Еще с весны, пришедшей на смену затянувшейся зиме, пара диких голубей прилюбила размётновское подворье (Паводле М. Шолахава); 3. Голос, певший песню, вдруг оборвался близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка (А. Куприн); 4. От воды тянуло сыростью, терпкой гниющей ольхи, а с дальних степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, лёгкий ветерок нёс извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли (М. Шолохов); 5. Происходящее его волновало. (А. Чехов)

Утварэнне дзеепрыметнікаў

<i>Незалежны стан</i> Цяперашні час: -уч- (-юч-), -ач- (- яч-) ужывающа толькі ў словазлучэннях тэрміналагічнага характеру: пішучая матынка, служачы тэатра, бастуючыя рабочыя. Прошлы час: -л- прыщіхлы, счарсцвелы, пачырванелы.	<i>Залежны стан</i> Цяперашні час: -ім-, -ем- ужывающа толькі ў афіцыйна-справавых дакументах і навуковым стылі: чытаемая літаратура, утвораемая форма. Прошлы час: -н-, -ен-, -ан-, -т-: абмеркаваны, запалены, выучаны, поднесены, узяты.
---	---

1. Параўнайце словазлучэнні і адкажыце, чым адрозніваецца прыметнік ад дзеепрыметніка.

Чароўная дзяўчына -- зачараваная дзяўчына; прыгожы касцюм -- упрыгожаны касцюм; моцныя рухі – узмоцненныя рухі; сталыя бацькі – пасталелыя бацькі; светлы твар – пасвятлелы твар; слабы голас – паслабелы голас; сівыя валасы – пасівелыя валасы; сухія кветкі – пасохлыя кветкі; трывожны сон – патрываючы сон; цэлая скрыпка -- уцалелая скрыпка; танцавальная сцэна – станцаваная сцэна; моцныя эфекты -- узмоцненныя эфекты; складаныя формы – ускладненныя формы.

2. Утварыще дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану прошлага часу.

*Узор: адкрыць – адкрылі – якія адкрылі – адкрытыя;
пастроіць – пастроілі – якія пастроілі – пастроенныя;
аблюбаваць – аблюбавалі – якія аблюбавалі – аблюбаваныя.*

Перанесці рэпетыцыю, зразумець сэнс, станцаваць польку, ліквідаваць недахопы, камп' ютарызаваць клас, надрукаваць артыкул, натхніць на подзвіг, даследаваць навуковую праблему, разгледзець пытанне, паказаць нумар, станцаваць на рэпетыцыі, збялець ад марозу, размыць формы, фарбаваць посуд, апрануць манекены, склеіць фігуры, дагледзець сцэнарый, распісаць сцэны, расфарбаваць дэкарацыі, адчыніць дзеры, адэрпеціраваць песню, прысвяціць песняру, разгарнуць сюжэт, вырашыць пытанне, выказаць падзяку, запаліць натхненнем.

3. Перакладзіце наступныя словазлучэнні на беларускую мову.

I. Блестящее актерское мастерство; облик выдающегося человека; ведущий композитор; решающий этап; врожденный слух; оценивающий взгляд; служащий театра; познающий мир; ищущий смысл; обобщенный образ; вызывающий вид; компрометирующие обстоятельства; театры, следующие традициям; актер, творящий искусство; требующий творческой активности; неисчерпаемые возможности кино; пронизать нарастающим ритмом; выступления, блещущие эрудицией; стремившийся к совершенству; вживаящийся в стиль автор; особенность, выраженная в ритме; выражаемые в образе эмоции; произведения искусства, построенные на вымысле; знающие и любящие театр люди; оценка отражаемой действительности.

II. Вращающийся стул; испорченная книга; вращающаяся картотека; выходящая, входящая информация; дополненное издание; заведующий библиотекой; замена утерянной книги; избранные сочинения; издания для ограниченного пользования; изолированный стеллаж; иллюстрированное издание, приобретенный каталог; испачканная книга; исправленное издание; исчерпывающее комплектование; картотека местных периодических и продолжающихся изданий; картотека текущего комплектования, карточка на продолжающееся издание; машиночитаемая каталогизация; незаказанный экземпляр; невозвращенная книга; ненумерованная страница; необработанный фонд; обобщающая предметная рубрика; обобщающее заглавие; оптический читающий аппарат; расширенное библиографическое описание; сокращенное издание; специализированная газета; указатель цитированной литературы; унифицированное издание; устаревшая литература; уточняющая библиографическая справка; фонд выполненных библиографических справок;

читатель, нуждающийся в помощи.

III. Программа, *наиедшая* свое практическое осуществление; *рассмотренные организационно-методические блоки; развивающийся спектр социокультурных инициатив; господствующие тенденции; определяющие формы деятельности; захватывающие игры; проводимые диспуты; социально-значимые виды деятельности; чистая текущая стоимость; взаимостимулирующее сотрудничество; превалирующие тенденции; протекающий процесс.*

IV. Падающая звезда, приносящий прибыль, странствующий музыкант, осознанная ошибка, трепещущие крылья, шипящий звук, млекопитающие животные, заинтересовавшийся человек, приобретенный опыт, поющий конферансье, падающий надежду художник, приехавший режисёр, открывшаяся выставка, вышедший на сцену актёр, забытые традиции, молотый кофе, опоздавший поезд, потерпевший неудачу противник.

4. Перабудуйце словазлучэні, каб поўныя дзеепрыметнікі былі ўжыты ў кароткай форме.

Пабудаваная кульмінацыя; выкарыстаныя мастацкія прыёмы; узмоцненае гучанне; паставленая опера; створаная атмасфера спектакля; звязаныя ідэй; разгорнутыя канфлікты; распрацаваныя сюжэты; атрыманыя традыцыі; развітае майстэрства жывапісу; праслаўлены гуманізм кампазітара; прасякнутыя лірызмам карціны; праведзеныя апытанні; сабраны матэрыял; прынятае рашэнне; павышаная якасць; вырашаныя праблемы; разглінаваная моладзевая субкультура; распаўсюджаная форма правядзення вольнага часу; абмежаваныя духоўныя запатрабаванні.

5. Перакладзіце на беларускую мову наступныя сказы. Абгрунтуйце свой выбар перакладу.

I. 1. Ария проникнута народными мелодиями. 2. Здесь картина, принадлежащая кисти Крамского. 3. Музыкальное произведение, относящееся к числу самых сложных произведений скрипичного репертуара. 4. Образ разработан скрупульезно, но точными средствами. 5. Эпизод пьесы органично связан с финальной историей. 6. Лучшие традиции жанра развиты в последних работах режиссёра. 7. Серия гравюр посвящена борьбе за независимость. 8. Концерт посвящен его первому исполнителю. 9. Зрители поражены яркостью его музыкального языка. 10. В скульптурной композиции подчеркнуто величие и мужество народных героев. 11. Факты, запечатленные в кинодокументах. 12. В зале разгорелась полемика, вызванная новым спектаклем молодежной студии. 13. Портрет, выполненный маслом, требует тщательной прорисовки. В финале фильма ярко выражена духовная красота героя. 14. Психологический центр в

картине выделен ярким цветовым пятном. 15. Как были встречены эти произведения критиками? 16. В концерте прозвучала ария, исполненная на бис. 17. Либретто написано по известному роману Толстого. 18. Тема, возникающая в первой части, вновь слышима в finale концерта. 19. Серии картин, воспевающие красоту родной природы, принадлежат Белыницкому-Бируле. 20. Бюст – распространенный вид скульптурного портрета, изображающий человека по грудь. 21. В театре тысячи глаз устремлены на один предмет. 22. В современном мировоззрении белорусов время как бы распадается на два потока, тесно взаимосвязанных и соотнесенных между собой.

П. 1. Экономическое обеспечение, культурно-досуговых программ, разрабатываемых в соответствии с социальным заказом и финансируемых из фонда развития культуры и искусства. 2. Задачи культурно-досуговых программ – поощрение культурно-досуговых институтов, гуманизирующих культурную среду бытования человека, способствующих снятию социальной напряженности. 3. Ученый остановился на рассмотрении основ региональной культурной политики, осуществляющейся в настоящее время в регионах. 4. Конференция объединила широкий круг специалистов, заинтересованных в разработке и реализации культурной политики. 5. Клубное учреждение будущего – социальный институт, действующий духовному и физическому развитию граждан. 6. Интересным явлением в Беларуси конца XVI столетия стал школьный театр, основанный орденом иезуитов. 7. Игровые задания, придуманные детьми, более эффективны. 8. Молодым людям, выбравшим педагогическую деятельность, очень важно обогащать свой багаж новыми впечатлениями от встреч и бесед с новыми людьми. 9. Предварительно был собран и подготовлен интересный краеведческий материал, содержащий исторические сведения о людях, захороненных на военном кладбище. 10. О гражданской зрелости студентов говорит следующий факт: было принято твердое решение навещать павших ежегодно. 11. Засилие в средствах массовой информации антигуманного материала, развращающего молодёжь, делающего ее агрессивной, неуправляемой, стимулирует только физиологические, а не духовные их запросы.

Ш. 1. Построения, создающие колористические эффекты. 2. Песни, выражавшие народный характер. 3. Ритмы, заимствованные из народного творчества. 4. Эпоха, породившая титанов мысли. 5. Стиль, сложившийся в хоровом многоголосии. 6. Искусство, устремленное к идеалу. 7. Над всем разлит умиротворяющий колорит. 8. Его музыка отличается впечатляющими контрастами звучания. 9. Важную формообразующую и

выразительную роль играет смена пластов звучания. 10. Песни, искрящиеся юмором, раскрывали остроумный характер композитора. 11. Все это воплощено на фоне контрастно сменяющихся музыкально-сценических картин. 12. В течение трех лет, прожитых в Венеции, Монтеверди создал большинство своих произведений, предназначенных для театра. 13. Вивальди учил певицу, именуемую **Фаустиной**, подражать голосом скрипке, флейте. 14. Образы Вавальди очерчены рельефными жанровыми чертами. 15. Художник, вглядывающийся в окружающий мир.

IV. 1. Культура является системообразующим фактором консолидации и развития общества. 2. Услуги в сфере культуры и туризма могут внести решающий вклад в рост экспорта услуг. 3. В истории города культура становится центральным градообразующим комплексом. 4. Менеджмент может быть представлен как система, состоящая из четырех основных механизмов. 5. Система полномочий, фиксируемая в организационных документах. 6. Решения часто оказываются связанными с определением целей и путей их достижения. 7. Спонсирующая и спонсируемая стороны отдают предпочтение личным контактам. 8. Привлечение средств из различных источников (фандрейзинг) – бурно развивающийся сектор современного бизнеса. 9. Потребитель ищет сопутствующий комфорт и престиж. 10. Каждая из указанных позиций подкрепляется документами. 11. Конкуренты вряд ли упустят подвернувшуюся возможность. 12. Бизнес-план – документ, составляемый для определенного проекта. 13. В отличие от предыдущей методики фирме, разрабатывающей инвестиционный проект, рекомендовано провести исследование, подразумевающее не только солидный бюджет, но требующее запаса ресурсов для его осуществления. 14. Реальная практика менеджмента далека от упрощенной схемы. 15. Планы, разрабатываемые и используемые в сфере культуры, различаются в зависимости от содержания планируемой деятельности. 16. Создание нормативной базы – процесс, всегда идущий «снизу», а совершенствование нормирования – прерогатива, законодательно закрепленная за руководством организации. (по Г.Л. Тульчинскому)

12. Ад наступных дзеясловаў утварыце дзеепрыслоўі:

сustrэць, сustrакацца, чытаць, прачытаць, спяваць, заспяваць, сыграць, іграць, перакласці, адбыць, адбыцца, спячы, схапіць, перакласці, сістэматызаваць, паклікаць, павітацца, пераплютаць, набыць, даведацца,

камплектаваць, ісці, верыць, прынесці, адкрыцца, сумаваць, даследаваць, танцеваць, здзейсніць.

13. Прачытайце сказы, знайдзіце ў іх памылкі, звязаныя з выкарыстаннем дзеепрыслоўных зваротаў, запішыце правільна:

Знаёмы спявак прыязджае на гастролі ў Мінск, выступаючы перад гэтым ў абласных цэнтрах.

Прыходзячы з выставы ён падзяліўся ўражаннямі.

Выходзячы на сцэну, Але́сь заспіваў.

Гледзячы спектакль, уznіклі новыя пачуцці.

Пад'язджаючы да Дудутак, пачало цымнечь.

Музыка гучыць па-новаму, слухаўшы яе разам з сябрамі-аднадумцамі.

Спаткаўшыся са студэнтамі, пісьменніку ўспомніліся гады навучаня ва ўніверсітэце.

Задача рашалася вельмі проста, карыстаючыся новым метадам.

Праслушаўшы курс “сямі вольных навук”, Ф. Скарыну прысвоілі вучоную ступень бакалаўра.

Даведаўшыся пра сустрэчу, нас ахапіла трывога.

Прыходзячы раніцай у танцзалу, там заўсёды душна.

Співаўшы яшчэ ў школьнім хоры, яго захапіла мара стаць настаўнікам музыкі.

Уваходзячы ў залу, рэжысёр пачаў рэпетыцыю.

Начытаўшыся пра загадкі старажытнага свету, Я. Тышкевічу захацелася разабрацца ў тыпах помнікаў на нашай зямлі.

Абмяркоўваючы проблему каталагізацыі фондаў, у нас узнікла спрэчка.

14. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Звярніце ўвагу на пераклад формаў дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў.

О замысле «Руслана» Глинка в «Записках» говорит, как обычно, очень скрупо, ссылаясь на то, что мысль обратиться к поэме Пушкина ему подал А. Шаховской; упоминает он и о своих беседах с великим поэтом. Задумав оперу при жизни Пушкина и рассчитывая на его помощь (конечно, советчика, а не либреттиста), композитор приступил к сочинению уже после трагической гибели великого поэта. Работа растянулась на пять лет, концепция все более углублялась, обогащалась. Содержание и образы юношеской поэмы Пушкина существенно видоизменились. Это естественно, так как Глинка воспринимал поэму в контексте творчества Пушкина и всего пути, пройденного русским искусством с 1820 г., когда «Руслан» появился в печати. Глинка перевел поэму в иной стилистический и идеальный план. В центре оказались не приключения героев, а поиски смысла жизни, этическое начало, утверждение активного действия, служащего торжеству добра. Глинка близок Пушкину жизнеутверждающим оптимизмом. Первая песня Баяна по

образному содержанию — ключ к пониманию жизни как чередования и борьбы светлого и темного начал: «За благом вслед идут печали, печаль же радости залог». Песня Баяна не только предваряет грядущее течение событий, но и провозглашает победу добра. Значит ли это, что оно победит само собой, без борьбы? Музыка утверждает необходимость активного сопротивления. Зерно музыкальной драматургии — баллада Финна, утверждающая деяние как смысл жизни. Перед героями разные дороги, им предстоит сделать выбор. Одни, подобно Руслану, избирают путь добра, другие становятся, пусть пассивно, слугами зла (Фарлаф); третьи отказываются от борьбы во имя бездумного наслаждения (Ратмир). Очищенный в купели любви Гориславы, освобожденный мудрым Финном от чар Наины, Ратмир возвращается на путь света, Фарлаф посрамлен и обманут в своих надеждах. Козни темных сил побеждены.(А.Гозенпуд)

Асаблівасці будовы беларускіх словазлучэнняў

У беларускай мове	У рускай мове
Чытаць сам сабе	Читать про себя
Пісаць (звярнуцца) на адрас	Писать (обратиться) по адресу
Загадчык кафедры (бібліятэкі)	Заведующий кафедрой (библиотекой)
Зайду (убачымся) днямі	Зайду (увидимся) на днях
Два разы на тыдзень	Два раза в неделю
Згодна з дамоўленасцю (з правілам)	Согласно договорённости (правилу)
Гаварыць на карысць каго- небудзь	Говорить в пользу кого-нибудь
Будынак на пяць паверхаў	Строение в пять этажей
Бачыць на свае очы	Видеть своими глазами
Чуць на свае вушы	Слышать своими ушами
Смяяцца праз сон, гаварыць праз смех (слёзы)	Смеяться сквозь сон, говорить сквозь смех (слёзы)
Спазніцца праз яго	Опоздать из-за него
Глядзець сябе ('клапаціцца пра сваё здароўе, берагчы сябе')	Смотреть за собой
Співаць на два галасы	Петь в два голоса
Сачыненне паводле рамана	Сочинение по роману
Град па гарошыне	Град с горошину
Што да мяне, то...; калі зайшла гаворка пра мяне, то...	Что касается меня, то...

1. З наступнымі словазлучэннямі скласці сказы так, каб яны выступалі ў ролі дзейніка, а ў ролі выказніка выступаў дзеяслоў у форме прошлага часу. Растлумачце правапіс канчаткаў дзеясловаў.

Шэсць дзён, брат з сястрой, большая частка насельніцтва, некалькі слухачоў, шмат абітурыентаў, тысяча гараджан, пяцёра студэнтаў, безліч дзівосаў, процьма грыбоў, тройка коней, усе дзяўчата, усяго пяць выпускнікоў, багата бруsnіц, каля дзесяці кніг, каля ста супрацоўнікаў.

2. Перакладіце на беларускую мову, з сямю прыкладамі (на выбар) складзіце сказы, каб атрымаўся звязны тэкст, вытрыманы ў пэўным стылі. Назавіце стыль, падстыль і жанр тэксту. Адказ аргументуйце:

1) дважды три шесть, всей душой, будьте счастливы, ходить под окнами, поверите ли, отказаться от обещания, оба старика, обеими руками, падающая звезда, стать ласковее, протянуть руку, ударили ногу, за обе щеки, впасть в немилость, пришли вдвоём, в другой раз, дом в пять этажей, трёхкомнатная квартира, вода по колено, несколько раз в неделю, становитьсятише, выше отца;

2) писать по адресу, послать за яблоками, жениться на Светлане, слышать своими ушами, идти за отцом, смотреть за собой, говорить по телефону, определить по вкусу, не сделать из-за лени, видеть своими глазами, благодарить маму, смеяться над собой, жить с детьми, выехать за черникой, выше дерева, больше года, читать про себя, показаться слишком долгим, палка о двух концах, стать на колени, забыть о сне.

3) рассказать о себе, отправить за чаем, думать о детях, отблагодарить друзей, шутить над братом, жениться на Ольге, послать в аптеку за лекарством, заболеть коклюшем, извините меня, расспрашивать о новостях, смеяться над недостатками, пойти в магазин за рыбой, поехать за грибами, заботиться о родителях, простите его, больной ангиной, съездить за цветами, заведующий библиотекой, слышал своими ушами, опоздали из-за твоих друзей, парк в пятистах метрах от озера, она выглядит моложе своего возраста, три раза в неделю, согласно договорённости, увидимся на днях.

3. Вызначце, у якіх сказах дапушчаны памылкі, звязаныя з каардынацыяй дзейніка і выказніка. Запішыце гэтыя сказы ў выпраўленым выглядзе.

1. Вядомы ўрач Таццяна Залесская дапамог многім людзям пазбавіцца хранічных захворванняў.
2. У беларускіх лясах растуць сосны, бярозы, дубы.
3. ДАІ ў верасні пачала асабліва сачыць за рухам транспорту на гарадскіх вуліцах.

4. На канферэнцыі выступаў вядомы прафесар Ганна Мезенка.
5. Да экзамену засталося два дні.
6. Значная частка буслоў жыве на тэрыторыі Беларусі.
7. Анатоль са Славам добра напісалі сцэнарый да навагодніх і калядных свят.
8. З дня апошняй маёй сустрэчы з бацькамі прайшло сем месяцаў.
9. Коля з Васем вырашылі сходзіць у бібліятэку разам.
10. Музыку напісаў вядомы кампазітар Ірына Грыбуліна.
11. Большая частка студэнтаў удзельнічалі ў спектаклі.
12. Галоўны рэдактар Святлана Пятроўна Карапёва правяла чарговы сход, прысвечаны тэхніцы бяспекі.
13. Большая частка азімых былі засяяны своечасова.
14. Удзельнікаў нарады сustrакаў дырэктор ліцэя Ніна Іванаўна Коласава.
15. З дзясятага класа на суботнік прыйшлі адзінаццаць вучняў.
16. Пяць дзён засталося да канікулаў.

Раздел V ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ І ІХ МАЎЛЕНЧЫЯ ЯКАСЦІ

Тэма 13. Паняцце стылю. Характарыстыка функцыянальных стыляў і іх падстыляў.

1. Прачытайте тэксты. Акрэсліце іх стыль, сферу выкарыстання. Якім тэкстам і чаму найбольш уласціва афіцыйнасць, дакладнасць, аб'ектыўнасць, а якім суб'ектыўнасць, эмацыянальнасць? Прааналізуйце мову ўрыўкаў, звяртаючы ўвагу на стылістичную афарбоўку слоў, наяўнасць/адсутнасць вобразных сродкаў, будову сінтаксічных канструкцый. Дакажыце, што змест і мэтанакіраванасць выказвання ўпłyваюць на выбор моўных сродкаў.

I. Усведамляючы важнасць прафесійнай дзейнасці ў сферы стварэння, захавання і распаўсюджвання ў грамадстве інфармацыі, члены Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі прапануюць усім бібліятэкам і спецыялістам, якія працуяць у гэтай сферы, у сваёй прафесійнай дзейнасці прытрымлівацца "Кодэкса прафесійнай этыкі бібліятэкара Беларусі".

Кодекс прафесійнай этыкі бібліятэкара Беларусі

- Забяспечваць высокі ўзровень абслугоўвання, ствараць умовы для раўнапраўнага, свабоднага і камфортнага доступу карыстальніка да інфармацыйных рэсурсаў.
- Захоўваць духоўныя каштоўнасці і спрыяць развіццю нацыянальнай культуры.

- Паважаць чалавечую годнасць і прытрымлівацца агульначалавечых прынцыпаў маралі, плюралізму ідэй, прынцыпаў інтэлектуальнай і інфармацыйнай свабоды.
- Прызнаваць і з павагай адносіцца да інтэлектуальнай уласнасці.
- Забяспечваць аператыўнасць, паўнату і аб'ектыўнасць інфармацыі, якая падаецца карыстальніку.
- Аддзяляць прафесійныя абавязкі ад уласных інтарэсаў, імкнуцца да таго, каб уласныя перакананні не перашкаджалі свабоднаму доступу карыстальніка да інфармацыі.
- Абараняць права карыстальніка на канфідэнцыяльнасць звестак пра яго асобу і інфармацыйныя запыты.
- Імкнуцца да бездакорнага выканання сваіх прафесійных абавязкаў. Ставіцца да карыстальнікаў бібліятэк з павагай і добразычлівасцю.
- Лічыць сябе членамі прафесійнай супольнасці і ставіцца да калег па работе справядліва і з павагай, абараняць іх права.
- Абменьвацца ведамі і вопытам, садзейнічаць аўтарытэту сваёй прафесіі і клапаціцца пра яе высокі статус.

Рада беларускай бібліятэчнай асацыяцыі лічыць, што выкананне "Кодэкса прафесійнай этыкі бібліятэкара Беларусі" з'яўляецца маральным абавязацельствам і прафесійным абавязкам кожнага бібліятэкара і па стараеца забяспечыць падтрымку калегам, якія сутыкнуліся з проблемамі ў рэалізацыі выкладзеных прынцыпаў. (*Бібліятэчны свет. – № 1 – 2003*)

II. Духоўная культура беларускага народа знайшла сваё адлюстраванне ў фальклоры, песенным, харэаграфічным і музычным мастацтве. Значны ўклад у сусветную скарбніцу народнай мудрасці ўнёс беларускі фальклор – багаты, разнастайны, шматгранны і самабытны, які ствараўся на працягу нашай тысячагодовай гісторыі, але найбольшага росквіту ён дасягнуў у разглядаемы перыяд.

Мудрасць народа, яго працавітасць, жыццёвы і гаспадарчы вопыт паказаны ў вуснай народнай прозе, якая прадстаўлена шматлікімі жанрамі – гэта казкі, міфы, легенды, паданні, сказы, апавяданні, бываліцы, прыказкі, прымаўкі, загадкі, анекдоты, жарты, гумарэскі і інш.

Вельмі багатая ў беларусаў і вусная народная паэзія, якая захавалася і дайшла да нашых дзён у асноўным у выглядзе народнай песні. Як пісаў выдатны збіральнік беларускай песні Рыгор Шырма, па народнай песні можна пазнаць цэлую нацыю, яе харектар і душу. У гэтым сэнсе багацце беларускай народнай песні бязмернае: вяселле ці пахаванне, хрэсьбіны ці заручыны, кожнае свята ці абраад, кожная пара года – не абыходзяцца без сваіх адметных спеваў. Беларуская народная песня заўсёды ясная, пластычная, часцей засмучаная, чым рэзвая і гуллівая. З боку настрояў,

мелодыі і рытмаў яна вельмі самабытная: у музычных адносінах адрозніваецца мяккасцю, цеплынёй, шчырасцю. Народныя песні падзяляюцца на абрадавыя і пазаабрадавыя – гістарычныя, антыпрыгонніцкія, сямейна-бытавыя і інш.

З народнай песняй цесна звязана народная музыка, якая ахоплівае ўсе бакі жыцця чалавека – абрадавыя дзеяствы, калядованне і шчадраванне, хаджэнне валачобнікаў на Вялікдзень, купальскія карагоды, якія заўсёды суправаджалі музыкі. Яны выкарыстоўвалі розныя тыпы музычных народных інструментаў – гуслі, цымбалы, ліру, дудку, мандаліну, трубу, гармонік і інш.

Народны танец, як і народная песня і музыка, адлюстроўваў жыццё, побыт і працоўную дзейнасць чалавека, увасабляў яго нацыянальныя характеристар, але ўжо ў пластычнай, харэаграфічнай форме. Танцы ў беларусаў пераважна парнамасавыя – Лявоніха, Мікіта, Млыноқ, Жабка, Таўкачыкі і інш. Беларускі фальклор настолькі багаты, што спатрэбілася б не адна кніга, каб яго апісаць. (*M. Саўко, M. Бобер*)

III. Быў самы ранак, час, калі пачынае сыходзіць з зямлі туман і з туману, паступова разгортваючы сваімі промнямі яго заслону, выходзіць сонца. Яно не грэе. Цымянае сонцева кола кружыцца за туманавай заслонай над самымі балотамі і вільготнай мякаццю яго сцірае з сябе санлівасць. Туман радзее, а сонцаў круг усё чысцей, усё яскравей і рухавей. Пакуль сонца ў тумане, сабраная ў կроплі раса нерухома трymаецца на мураве і колер муравы мутнавата-зялёны. Птушкі не спываюць яшчэ, а як бы пераклікаюцца адна з другой пасля ночы. Як толькі ўзнімецца ўгору абмытае росамі сонца, а туман пачне адплываць за асмялеўшым ветрам на ўсход, як бы згаварыўшыся, разам пачнуць свой ранішні спеў птушкі, і густалісты асіннік і бярэзняк заварушацца, гойдаючы тонкімі верхавінкамі, падстаўляючы гнуткія свае галіны пад лёгкія і ўчэпістые птушынныя ногі. Варухнецца мурава пад ветрам і заіскрыцца расой. Залочанымі пырскамі будзе ўзлятаць з-пад ног раса, збітая з муравы, а прымятая нагамі мурава будзе павольна падымашца насустрач сонцу. (*П.Галавач*)

IV. "Мая мацер з Палесся. Палессе – ета туды, пад Тонеж. У яе сясцёр і братоў там багата було, мо дзесяцера. Меншы брат Ян зваўся. Во за лесніка з маладых год буў. То от шо з етым майм дзядзькамі адзін год прыключылася. Пайшоў вон на Купалнага Йвана з ружжэм у лес, думаў, яку дзічыну ўбіць – мо кабана, мо лася, мо мядзведзя. Пайшоў рана, сонейка не ўставала. Ціхенька йдзе па лесу, звера цікуе. Вуйшаў к Сіверскаму балоту, йдзе паўз яго памалу. І на балоце, і ў лесе ціха. Ідзе-йдзе. Аж раптам шо-та ему зробілася. Хоча йці далей, да не можа, як бу дзеравяне. Нешча не пускае яго далей йці, на балота заварачае да цягне. Не хоча йці, баіцца, дрыжыкі бяруць, а йдзе. З купіны на купіну ступае, скача. Да ўсё хутчэй, як бу завод які ў ём

стаў, усё далей на балота. Балота тэ вялікае. Пасярод яго возера е, пасярод возера – востраў з купін, на востраве – куст адзін кала вады рос. Вуйшаў дзядзька к таму возеру. Раненка шчэ було, як бу туман возера абліягаў. Бачыць вон цераз туман той востраў, а на востраве – русаўкі, з крыламі, без сарочак, голыя, косы русыя па пояс. Пабраліся ў круг да танцуюць з падскокамі. А адна сядзіць пад кустом кала самае вады, у воду глядзіца да косы расчэсае. Косы расчэсае да пазірае ў дзядзькаў бок. І здалося яму, што вана заўлякае яго, да сабе заве. Страхоцце на дзядзьку нашло, вубраўся вон з балота, а як – не помніць. Спужаўся моцна. Цяпер русавак там ніхто не бачыць. Ці то ваны е, да не паказваюцца людзям, ці то звяліся. Мабуть, звяліся". (*Тураўскі слоўнік*)

2. Прачытайце два тэксты на адну і туую ж тэму. Запішыце тэксты пабеларуску і падкрэсліце ў іх слова з рознай стылістычнай афарбоўкай – кніжн., размоўн., праст. У чым адметнасць мастацкага і дакладнага перакладу? З якога тэксту мы найбольыш даведваемся пра такі звычай, як калядаванне? Ад якога тэксту чытач атрымлівае найбольшое эстэтычнае задавальненне?

I. Колядованиe р., Калядаванне б., Колядування у. – святочный обряд посещения домов группами участников (колядовщиков, колядников), которые поздравляли хозяев и исполняли колядные песни (см.), получая за это вознаграждение в виде продуктов или денег. Обряд совершился поздним вечером (рождественское колядование) или ранним утром (новогоднее колядование) с целью обеспечения достатка и благополучия хозяев дома. Приблизившись к дому и получив от хозяев разрешение, колядовщики (см.) исполняли во дворе под окнами благопожелание (см.) или колядку, адресованную всей семье в целом, после чего им выносили "колядный дар" (хлебные изделия, продукты), они же произносили благодарственные формулы и шли к следующему дому (колядование обобщённого типа). В украинско-белорусской зоне более типичным было исполнение специальных колядных песен в адрес каждого члена семьи (колядование дифференцированного типа). Такой развёрнутый обряд обычно происходил в доме и сопровождался музыкой, танцами, совместным угождением. При отказе одарить или при плохом одаривании в адрес хозяев могли произноситься формулы угроз и проклятий. Наряду с исполнением колядок и благопожеланий разные формы К. могли сопровождаться магическими действиями ("посевание" зерном, щёлканье бичом, битьё ветками и др.) или разыгрыванием драматизированных сценок фольклорного или религиозного характера (см. Маска, "Коза", Драма рождественская). (К.Н.Кабашников)

II. Последний путь перед Рождеством прошёл. Зимняя ясная ночь наступила; глянули звёзды; месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа.

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяин, или хозяйка, или кто останется дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат.

Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогами слышался за полверсты. Ещё ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Мороз как бы потеплел; толпы парубков и девушек показались с мешками; песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие. Чудно блестит месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие только может внушать смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза ещё живее горят щёки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Шумнее раздавались на улице крики и песни. Толпы толкавшегося народа были увеличены ещё пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю.

Часто между колядками слышалась какая-нибудь весёлая песня, которую тут же умел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы, вместо колядки, отпускал щедровку и ревел во всё горло:

Щедрик, ведрик!

Дайте вареник!

Грудочку кашки!

Кильце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна поднимались, и сухощавая рука старухи высывалась из окошка с колбасою или с куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик; один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролёт готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась, и ещё белее казался свет месяца от блеска снега!

(Н. Гоголь, Коляда)

3. Прачытайце тэкст. Падрыхтуйця да яго пераказу па-беларуску: запішыце план, складзіце перакладны слоўнік тэрмінаў (спачатку вузкаспецыяльных, затым агульназразумелых). Пры пераказе навуковага тэксту варта захаваць моўную адметнасць гэтага стылю – дакладнасць словаўжывання, складаныя сінтаксічныя канструкцыі, ужыванне аднародных членаў сказа і інш.

3.1. Развитию внелитургической музыки предшествовало рождение светского силлабического стихосложения, достигшего расцвета в барочной поэзии Симеона Полоцкого. Его вирши пользовались большой популярностью при дворе Алексея Михайловича. Выдающимся памятником культуры конца XVI в., где органично соединялась духовная поэзия и бытовая песня, является "Псалтырь рифмовальная", созданная Симеоном Полоцким и Василем Титовым.

Поэтический перевод древних библейских текстов, посвящённый царю Фёдору Алексеевичу, был издан в 1680 году без музыки, хотя Полоцкий рассчитывал на его музыкальное воплощение. Музыку к псалмам Титов написал несколько позднее, между 1682-1687 гг. Создавая её, композитор отошёл от своего привычного монументального хорового стиля. Музыкальный склад большей части псалмов отличается камерностью и простотой; строфы песен нередко представляют собой элементарное четырёхактовое построение. Псалмы предназначены для трёхголосного исполнения без сопровождения инструментов. Каждая песенная миниатюра (а всего их в соответствии с Псалтырем сто пятьдесят) обладает достаточно ярким характером и законченностью формы. Среди них псалмы, близкие народно-песенным жанрам. (*Л. Рапацкая*)

3.2. Персонал учреждений культуры – это категория работников, которым в силу их способностей, профессиональных знаний и умений, опыта и компетентности поручено осуществлять деятельность учреждений культуры и руководство ими. В персонале, занятом в сфере культуры, различаются руководители, на которых возлагается организация, планирование, контроль и другие функции менеджмента во всей его полноте по линии административного подчинения, специалисты, осуществляющие функциональное руководство – выработку и реализацию решений по важнейшим направлениям содержания работы (художественный руководитель, главный режиссёр, старший методист и т.д.), а также технический и младший обслуживающий персонал (секретари, машинистки, вахтёры и т.д.).

В задачи менеджера по работе с персоналом входит сделать работников способными к совместным действиям, придать их усилиям эффективность и результативность, сгладить присущие людям индивидуальные недостатки.

Особенно трудно работать с людьми творческими, которых нельзя заставлять постоянно отчитываться за каждый шаг.

На менеджере также лежит ответственность за оценку работы сотрудников, определение необходимого вознаграждения за результаты работы, организацию деятельности и контроль за её осуществлением, разрешение конфликтных ситуаций и выработку компромиссных решений и т.д.

Организация работы с персоналом включает в себя выработку кадровой политики, подготовку, подбор и расстановку кадров, их оценку, переподготовку и повышение квалификации, стимулирование, формирование и развитие мотивации. (*Г. Тульчинский*)

3.3. Главной сферой деятельности социального педагога является социум (сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих отношений). При этом приобретённой (особенно в современных условиях) является сфера отношений в семье и её ближайшем окружении, по месту жительства. Именно сфера ближайшего окружения (микросреда) играет огромную роль в формировании культуры личности, причём не всегда позитивную. Социологи доказывают, что различные нравственные отклонения, социально-патологические крены чаще происходят в микросреде с низким уровнем культуры, ограниченностью духовных запросов.

Поэтому перед обществом стоит проблема формирования полноценной, многообразной, самоорганизующей культурной среды. Ведь "именно она является важнейшим фактором духовного становления и совершенствования личности, её идеалов, интересов, потребностей", её приобщения к миру культуры.

Культурная среда включает социально-культурные объекты, связанные с созданием и распространением культурных ценностей. Но главное, что её характеризует, – отношение людей, материальные и культурно-бытовые условия повседневной жизни, духовно-нравственная атмосфера. Поэтому процесс формирования культурной среды – одно из главных направлений культурного обновления, без которого невозможно преодолеть действие социальных и психологических механизмов, разъединяющих общество.

В процессе постижения культуры, понимания её основ, приобщения личности к духовным ценностям большую роль играет семья как микросреда, наиболее близкая человеку и дающая ему первые понятия о культуре. Правда, необходимо отметить, что семья может передавать по наследству, трансформировать не только позитивные, но и негативные образцы поведения. В последнее время в связи с различными изменениями в нашем обществе наблюдается кризис семьи. Она подвергается разрушительному воздействию со стороны "массовой культуры", обезличиванию, духовно

вымирает. Одной из составных частей культуры семьи является культура досуга. Это очень важный элемент жизнедеятельности семьи, так как именно в свободное время человек имеет возможность заниматься любимым делом, развивать свои духовные и физические возможности, уделять внимание саморазвитию, общению с другими людьми и т.д. (И. Вышинская)

3.4. В начале XVII в. барокко вытесняется изящным и вычурным стилем Людовика XV – рококо. Родина рококо – Франция. Дальнейшее распространение он получает в дворцовых и парковых строениях карликовых государств Германии (павильон Цвингер в Дрездене, дворец Сан-Суси в Потсдаме). Растрелли использовал декоративные тенденции рококо в архитектуре.

Многое в этом стиле определяет причудливая форма раковины. Само слово "рококо" произошло от слова "рокайль" – мелкие камушки, раковины. Модным становится орнамент из стилизованных раковин. Рококо продолжает традиции барокко. Его характеризуют изысканные и причудливые мелкие формы и изощрённо изысканный филигранный, сильно стилизованный орнамент. Рококо получил наибольшее распространение при оформлении интерьеров.

Во внутреннем оформлении зданий используются живописные панно, раковины, зеркала. Этим добивается иллюзия лёгкости, нематериальности стен, свободного пространства. Декор интерьера насыщенный, но уравновешенный. Чистые краски, пастельные тона сочетаются с белой и золотой отделкой.

Рококо – лёгкий, игристый стиль, создающий атмосферу праздности, непринуждённого веселья, непритязательного развлечения. Для него характерны изящество, деликатность, прихотливая грациозность. Он выражал вкусы отчуждённой от политики и гражданственности части аристократии и дворянства.

Для рококо характерны изящные произведения, эротические и мифические сюжеты, экзотика. Задействуются мотивы китайского искусства. Получают распространение маленькие статуэтки из фарфора и терракоты, предназначенные в основном для украшения интерьера, роспись на фарфоре и тканях. Предметы, мебель в стиле рококо всевозможны украшены, вычурной формы. В эпоху рококо были модны напудренные парики, богато украшенные кружевами шёлковые платья светлых тонов с объёмными юбками. (А. Чернокозов)

3.5. Термин "учебная библиотека" – один из наиболее устоявшихся в отечественном библиотековедении, хотя не имеет своего аналога в зарубежных терминологических системах, где принято говорить об университетских библиотеках, библиотеках колледжей, школ, не подводя их

под более общее понятие. Основным типообразующим признаком учебных библиотек является их направленность на удовлетворение потребностей, возникающих в процессе учёбы. Для них характерны как универсальный (библиотеки классических университетов, школ), так и отраслевой (библиотеки техникумов и училищ) составы фондов, в значительной степени состоящие из многоэкземплярной учебной литературы, предназначеннной для различных категорий учащихся и профессорско-преподавательского состава.

Следовательно, под учебной библиотекой необходимо понимать специальную библиотеку, обеспечивающую на базе универсального или отраслевого фонда удовлетворение информационных потребностей, возникших у пользователей в процессе учебной деятельности. В зависимости от характера удовлетворяемых образовательных потребностей данный вид деятельности осуществляется в различных типах учебных заведений: школах, лицеях, училищах, техникумах, колледжах, институтах, университетах, а также на курсах по переподготовке кадров, в институтах повышения квалификации и т.п. В соответствии с данным критерием на следующей ступени деления библиотеки вузов, библиотеки техникумов, училищ и других средних специальных учебных заведений, библиотеки школ, библиотеки учреждений по повышению квалификации и переподготовке кадров и внешкольных учреждений. (*P. Мотульский*)

3.6. Первые балеты возникли в средневековой Франции. Именно там из танцев с покачиваниями и притопами, подскоками и прыжками, называемых бранлями (бранли – от слова *branle*, т.е. качание, хоровод), со временем возникла французская хореография.

Профессионалы – хореографы средних веков своим мастерством подняли искусство исполнения танца на новую высоту. Их достижения явились тем фундаментом, на котором позднее сформировался классический академический балет. В то время, когда танец соединяется с музыкой и появляется в привычном для нас понимании, расцветают такие музикально-танцевальные формы, как сюита, пастораль, интермедия.

В XVI веке был сделан большой шаг вперёд в развитии техники танца. Фабрицио Карозо в 1581 году издал в Венеции книгу "Танцовщик", где описал танцы Венеции, технику их исполнения, основные танцевальные движения. Во Франции Туано Арбо тоже выпустил книгу под названием "Орхесография", в которой говорил о значении танца, о зависимости танца от музыки. Приход в балет профессионально обученных исполнителей способствовал дальнейшему развитию танца. Тринадцать академиков во главе с балетмейстером Шарлем Бушаном должны были развивать благородное искусство танца.

В XVII веке появился новый жанр – комедия-балет. Его основателем был Жан Батист Мольер, великий французский драматург, актёр и режиссёр. Он многое сделал для развития классического танца: ввёл 5 позиций ног, разработал свою систему сценического танца.

В Англии XVII века театр тоже включал в свои спектакли бытовые танцы. Танцы, описанные в произведениях Шекспира, составляют антологию хореографических произведений Англии. В высших кругах танцуют павану, гальярду, куранту, вольту, джигу. (*Т. Барышникова*)

3.7. В наши дни существует целый ряд определений музея, что в значительной степени объясняется сложностью и многоликостью феномена. XX век подарил человечеству новые типы музеев, пришло осознание того, что сохранять и экспонировать можно и нужно не только предметы, но и характерное для них окружение, различные фрагменты историко-культурной среды, виды человеческой деятельности. Появились музеи под открытым небом, в основе которых – не традиционная коллекция предметов, а памятники архитектуры и народного быта, представленные в своём естественном природном окружении. Возникли и музеи, экспонирующие главным образом не подлинники, а их воспроизведения.

Ещё одна причина многообразия существующих определений музея – развитие теоретического музееведения и различные исследовательские подходы специалистов, а также разнообразие целей и задач, ради которых создаётся дефиниция. В изданиях справочного характера музеи обычно трактуются как научно-исследовательские и культурно-просветительные учреждения, которые в соответствии со своими социальными функциями осуществляют комплектование, учёт, хранение, изучение и популяризацию памятников истории, культуры, а также природных объектов...

В международной практике обычно используется определение, выработанное Международным советом музеев (ИКОМ) и включенное в его Устав в 1974 г. С учётом поправок, внесённых в последний вариант Устава в 1995 г., эта дефиниция звучит следующим образом: музей – это "постоянное некоммерческое учреждение, находящееся на службе общества и его развития и открытое для людей, оно приобретает, сохраняет, изучает, популяризует и экспонирует в образовательных, просветительных и развлекательных целях материальные свидетельства человека и окружающей его среды".*

3.8. Выдающимся деятелем в области музыкального театра второй половины XVII века был гетман Великого княжества Литовского Михаил Казимир Огинский. Меценат, композитор и музыкант, Огинский был основателем Оперного театра в Слониме. В числе первых сценических площадок называются "Театр на шести колёсах", передвигавшийся при помощи

четырёх пар волов, и плавающий театр на реке Щаре и канале "Порт Огинский", построенном также по инициативе гетмана. В этом театре "оперы и комедии играны были в году 1771". А.Андржеёвский, посетивший Слоним в 1798 г., восхищался дворцом и "роскошным театром, в котором находился настоящий пруд и плыли настоящие корабли..."**

Сцена была приспособлена для показов барочных спектаклей, оперных и балетных, для выхода сотен певцов и статистов, для различных сценических превращений.

...Технические возможности этой слонимской сцены – "Нового дома оперы", где декорации, меняясь на глазах у зрителей, позволяли представлять их взорам не только "море", но и бьющие на сцене фонтаны, освещавшиеся бенгальскими огнями, – были поистине уникальны.

Однако ценителей музыки поражал не меньше, чем сцена, и репертуар. В "нотной камере" Слонимского театра оказались все лучшие произведения оперного искусства XVII века. Музыкальный инструментарий капеллы был одним из лучших в Западной Европе и славянских странах. Оркестр, созданный М.К.Огинским в Слониме, современники считали выдающимся и сравнивали с мангеймским – "камертом Европы". Нельзя обойти также тот факт открытия им в 1777 г. слонимской балетной школы – "Департамента балетных детей" (преимущественно крестьянских).

Здесь уместно отметить принцип использования в массовых сценах оперных спектаклей наряду с мещанами – крестьян, а также демократический подход к составу зрителей (зал "Нового дома оперы" был рассчитан на 2000 мест, а в Слониме тогда проживало всего 6000 человек (Черняк Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ. – Минск, 2004. – с. 20-21).

*Цит. по: Хадсон К. музеи не стоят на месте // Museum. 1998. № 197. с.43.

** Andrzejowski A. Ramoty Ytanego Detinka o Wolynin.–Wilno, 1921.– Т.І. – с.176.

4. **Запішыце. Вусна растлумачце значэнне тэрмінаў; вызначце агульназразумелыя і вузкаспецыяльныя. З трyma тэрміnamі складзіце сказы ў навуковым стылі (пісьмова) і з трyma – у размоўным (вусна).**

4.1. Рэпетыцыя, квартэт, гала-канцэрт, паланэз, накцюрн, сапрана, папуры, рэпертуар.

4.2. Менеджар, нерэнтабельны, презентацыя, кампетэнтнасць, камунікацыйны працэс, беспрацоўе.

4.3. Індывидуум, рэзанёр, стэрэатып, скептыцызм, канфлікт, сангвінік, перавыхаванне, апякун.

4.4. Экспанат, барока, паліваная кераміка, мальберт, ткацтва, архітэктура, арнамент, габелен, каларыстыка, вернісаж.

- 4.5. Рэферираванне, дайджест, каталог, брашура, тыраж, картатэка, рукапіс, картатэка персаналій, віньетка, архіварыус.
- 4.6. Балеро, трэнаж, балетмайстар, фуэтэ, апломб, рэверанс, гапак, піруэт, тур, авансцэна.
- 4.7. Матэрыяльная культура, верацяно, этнаграфічны, язычніцтва, экспазіцыя, кансістэнцыя.
- 4.8.** Інтанацыя, лаканізм, рэпетыцыя, брава, авацыя, тэатральная прастора, бенефіс.
- 4.9.** Сцэнарый, сцэнаграфія, саунд-трэк, рэжысура, флэш-моб, спектакль, абрад, канферансье, акцёр, сцэна.

5. Дайце азначэнне моўных штампаў і паразважайце, з якой мэтай яны выкарыстоўваюцца ў справавых паперах. Падбярыце да назоўнікаў адпаведныя дзеясловы, утвараючы ўстойлівыя моўныя звароты, напрыклад:

апеляцыя – напісаць, падаць...

Акт, анкета, падзяка, віза справа, даклад, закон, аб'ява, водзыў, адносіны, подпіс, пастанова, справаздача, папярэджанне, праграма, распіска, пратакол, распараджэнне, рэзалюцыя, рэкамендацыя, рашэнне, даведка, рахунак, тэзісы, патрабаванне, харкторыстыка, штраф, слова, вымова, загад, іск, прэмія, просьба.

6. Справавым паперам уласціва ўжыванне слоў з прымым значэннем (у тым ліку слоў-тэрмінаў, розных афіцыйных назваў, недвухсэнсоўных устойлівых выразаў, назваў асоб па пасадзе, паводле роду заняткаў і професій і інш.), што забяспечвае юрыдычную дакладнасць дакументаў:

а) *вусна раслумачце значэнне слоў:*

абанемент, абантент, адрасант, адрасат, алтэрнатыва, ануляцыя, аренда, асігнаванні, аўтэнтык, выстава-продаж, гарант, гарантцыя, гранд, даговор, дэфакта, дэ-юрэ, контрагент, крэдыт, ліцэнзія, маркетынг, менеджмент, навацыя, паблісіці, прэйскурант, сертыфікат, статус, факсіміле, фальсіфікат, штамп, штат, штраф, эквівалент, юрыдычная асoba;

б) *запішице прыведзеныя слова і словазлучэнні па-беларуску:*

писать по адресу, обращаться не по адресу, анализ спроса и потребления, аренда помещения, благородственное письмо, вступить в брак, состоять в браке, бывший в употреблении, нанести визит, вид на жительство, признать виновным, внебоучее время, глубокоуважаемый, годовщина, данные, действующий, доказательство, зачётка, зачётный, зачислить, личность, личный, лицо, удостоверить личность, наличный, нижеподписавшийся, основание (причина), рейтинг, реклама, рекламодатель,

участник, участвовать, ходатайство, целесообразность, в целях выполнения, иметь целью, ценность, паспорт, свидетельство;

в) *растлумачыць правапіс вялікай літары ў назвах дзяржаўных устаноў; з трывамі скласці сказы ў афіцыйна-справавым стылі:*

Міністэрства культуры, Галоўнае архіўнае ўпраўленне (Галоў-архіў), Галоўнае ўпраўленне па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў гісторыі і культуры, Камітэт па Дзяржаўных прэміях РБ, Нацыянальная бібліятэка РБ, Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, Рэспубліканскі выставачны цэнтр, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, Беларуская акадэмія музыкі, Беларуская акадэмія мастацтваў, Нацыянальны мастацкі музей, Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, тэатр імя Янкі Купалы, Дзяржаўная харавая капэла РБ.

7. Напішыце заяву з просьбай : а) дазволіць датэрмінова здаць сесію; б) аб праходжанні практикі па месцы жыхарства бацькоў; в) аб аказанні матэрыяльной дапамогі з указаннем адпаведнай прычыны.

8. Складзіце распіску і даручэнне, выкарыстоўваючы тэрміналагічную лексіку вашай спецыяльнасці.

9. Вам трэба паведаміць пра навагодні вечар: а) напішыце аб'яву ў справавым стылі; б) складзіце вясёлую аб'яву; в) паведаміце студэнтам сваёй групы; г) паведаміце свайму сябру (сяброўцы); д) напішыце запрашэнне на вечар выкладчыку; е) запрасіце выкладчыка вусна.

11. Напішыце аўтабіографію і падрыхтуйце вуснае паведамленне пра тое месца, дзе нарадзіліся, пра сваіх бацькоў, пра выбар прафесіі і г.д. Параўнайце пісьмовы і вусны тэксты, зрабіце вывады: да якога стылю іх трэба аднесці і чаму.

12. Кантамінацыя ўстойлівых выразаў – адна з самых распаўсюджаных памылак афіцыйна-справавых папер. Прачытайце словазлучэнні, выпраўце памылкі:

не адигryваць значэння
адказваць на задачы
вырашаць канфлікты
прымаць усё залежнае
змяніць ход

не мець ролі
рашаць пытанні
урэгуляваць задачы
рабіць меры
пераламіць зыход

даваць заўвагі	рабіць парады
мець адбітак	насіць асабліvasць
прымяняць меры	прыняць санкцыі
развіваць справу	весці дзейнасць
упісаць уклад	унесці старонку

13. Прачытайце, вусна паразважайце над памылкамі, запішыце правільна.

Выехаць з горада Мінск, пражываць у горадзе Віцебск, знаходзіцца на прыпынку плошчы Незалежнасці, працаваць у Маладзечна, пытанні ў адносінах культуры, курсы для перападрыхтоўкі, адзначыць аб гэтым, дасягнуць да ўзроўню, паглыбіць кола ведаў, насіць асабліvasць, арганізацыя па збору інфармацыі, прысутнічаць на ўручэнні ўзнагарод, абмеркаваць на кафедры.

14. Запішыце фраземы, вызначце, якую ацэнку яны выражаютъ і ў якіх стылях мовы яны могуць выкарыстоўвацца:

круціць носам, даць дзёру, галаву звесіць, ногі выкруціць, абух абухом, кішкі пераядаць; вырашаць лёс, удзельная вага, нанесці ўдар, давесці да ведама, прыняць удзел, апраўдаць давер'е; адзін на адзін, стрымаць слова, мець на ўвазе.

15. Напішыце сцэнарый аднаго з народнна-абрадавых святаў для правядзення адпаведнага мерапрыемства.

Тэма 13. Маўленчыя і жанравыя адметнасці навуковага стылю

1. Прачытайце тэксты, вызначце, да якога са стыляў яны адносяцца. Як камунікатыўныя якасці маўлення праяўляюцца ў кожным са стыляў.

I. Як прыгожа мы называем усе свае дванаццаць месяцаў! Студзень, люты, сакавік, красавік, май-травень, чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік, лістапад, снежань. І як хораша яны адпавядаюць сваім назвам!

У студзені, вядома ж, сцюдзёна. Усюды снег, мяцеліцы. І маразы – самая ж зіма ўсё-ткі! І як ні апранайся – усё роўна холадна. А ў лютым маразы яшчэ больш люцеюць. І гэта зразумела: люты – апошні месяц зімы, а яна маразамі імкнецца зачапіцца за зямлю.

Але ж сакавік, першы месяц вясны, хочаш ці не хочаш, але прыходзіць, і абуджаны веснавы сок ужо вярэдзіць, хвалюе карані дрэў і раслін, якія ва-

ўтульнай зямлі цярпліва чакалі вясны. І карані пачынаюць ужо думаць пра вяршыні – настойліва пампуюць наверх, да кожнай пупышкі, жыццядайны сок.

А колькі нечаканых і ласкова-захопленых назваў напрыдумлялі сакавіку нашы прашчуры: ён і зімабор, ён і светазар, ён і кропельнік, веснавей, пазімнік, сонцалюб, сонцабой...

Красавік – сярэдзіна вясны. Ён – увесь з процілегласцяў, кантрастаў. Месяц снегагону, вадалею, сокаруху. Яшчэ час ледзяшоў і ўжо першых наших красак: упартага прабіснегу, ціхай сон-травы, вірлавокіх пралесак. І пушыстых, як кацяняткі, вярбовых коцікаў... Усё красуе, усё жыве! Красавік! Калі ў сакавіку наша вясна была яшчэ нясмелая, то ў красавіку яна ўжо ідзе на ўсю нагу: ёю пахне і вецер, і кветка падбелу, і нават песня жаўранка...

Май умайвае нашу зямлю. Гэта месяц травы. Нездарма ж яшчэ ў старажытнасці звалі яго траўнем!

І яшчэ гэта месяц зеляніны, месяц апранання: кожнае дрэва, кожны кусточак ён апранае ў зялёныя ўборы. Да таго ж гэта месяц колераў – у ім вельмі хораша суседнічаюць і добра адпавядаюць адно аднаму ўсе колеры вясёлкі. І месяц хрушчоў. І месяц дажджоў. Мы, земляробы, нават просім: “Нам два дожджыкі ў маі...”

Чэрвень – самы светлы, самы спякотны, самы звонкі ад салаўінага пошчаку месяц. І чырвоны, бо чэрвень гэта – ад пладоў і ягад, якія пачынаюць спець. У чэрвені ўсё пасяянае і непасяянае пачынае імкліва расці і набірацца сіл. Цвітуць каліна, язмін, шыпшина, ядловец, белая акацыя, маліна, зацвітаюць чарніцы, брусніцы, буйкі, журавіны, а на лугах – канюшына, ятрышнік, незабудкі, кмен, дзымухавец... Лугі – суцэльныя дываны з кветак: адначасова квітнеюць амаль усе лугавыя краскі. Каласуе і зацвітае жыта, потым – пшаніца, а пасля, ужо ў канцы месяца, і яравыя.

Наступны наш месяц старажытныя рымляне называлі юлем – у гонар імператара Юлія Цэзара, які рэфармаваў каляндар. Дарэчы, гэтак яго і цяпер называюць нашы суседзі – рускія.

Мы ж свой сёмы месяц завём ліпенем. Бо ў ім якраз цвіце на Беларусі ліпа. Яе цвіценне рухомае – і квет, і пах ідзе па нашай зямлі з поўдня на поўнач з хуткасцю каля 50 кіламетраў у суткі.

І яшчэ свой ліпень мы называем макушкаю лета. Бо пры ім пачынаюць укарочвацца дні і робяцца даўжэйшымі ночы, а ў зялёных кронах з'яўляюцца першыя жоўтыя лісточки.

Ліпень – вельмі спякотны месяц, і ў ім сама болей навальніц: рэдкі ліпеньскі дождж абыходзіцца без іх.

Калі красавік – гэта ўсмешка вясны, наша надзея, то жнівень – гэта пацалунак восені і спраўджванне тых, веснавых, надзей. Жнівень – значыць жніво.

Сеялі мы ў красавіку, садзілі ў маі і чакалі жніўня. Жнівень – наш бог. Мы цярплюва чакаем яго, бо ведаем: адно зерне стане жменяй зярнят!

Паветра духмянае, але яно ўжо насычана пахам сухіх траў – блізка восень. На таках – груды залацістага збожжа, на лугах – стагі сена, у садах – голле яблынъ звісае ад пладоў аж да зямлі... Такі ён, наш жнівень.

А верасень – гэта ўжо восень. Прыйшоў верасень – утаймаваў прыроду. Кветак амаль няма. Толькі настойліва цвіце верас, па назве якога мы і назвалі дзевяты свой месяц.

23 верасня Сонца праходзіць праз кропку асенняга раўнадзенства – значыць, даўжыня дня і ночы, як і вясною, ужо аднолькавая. Толькі птушкі цяпер не прылітаюць да нас, а адлятаюць. У вырай. У цёмныя хмары збіраюцца берасцянкі. Невялікімі чародкамі ляцяць на поўдзень мухалоўкі ды сітаўкі. Касяком пралітаюць гусі, касым шнуром – лебедзі. Па адным – зязюлі, ястрабы, лелякі. А пад нагамі – першае апалае лісце: жоўтае, бурае, чырвонае, карычневае, аранжавае... Але ж сапраўдны лістапад пачынаецца менавіта ў лістападзе.

Перад гэтым яшчэ ў нас ёсьць каstryчнік – месяц, які атрымаў назуву ад каstryцы, што застаецца ад лёну, які мы зараз у гэты час даводзім да ладу – тром, трэплем. Каstryчнік – апошні месяц вегетацыі раслін. Месяц, калі імжыць нудны дождж, калі здараюцца замаразкі, а то і выпадае снег. Рыхтуюцца да зімы лясныя звяры. Назапашваюць харч птушкі. У рэках і азёрах у глыбокія месцы збіраюцца рыба: акуні, плоткі, карпы, карасі, ярши.

А ўжо ў лістападзе вецер і дождж абтрасаюць, распранаюць усе нашы дрэвы – на іх, зусім голых, нават рэдкаму цяпер промню няма за што зачапіцца. Дождж змагаецца са снегам, цяпло – з холадам. Світае позна, цямнее рана. Як мы кажам: “У лістападзе досвітак з прыщемкам сярод дня сустракаюцца”.

Усё. Цыкл, хоць наперадзе яшчэ застаўся адзін месяц года, ужо закончаны. Лісце – пад нагамі. Карэнне глыбока ўтачылася пад зямлю, паснула. Цяпер толькі застаецца чакаць снегу. І ён неўзабаве, як абрусам, накрывае ўсю зямлю.

Зіма... Снежань – першы месяц зімы. У гэты месяц звычайна выпадае снег. Снежань зноў апранае дрэвы. Але не ў зялёнае, а ў белае адзенне. І намятае да іх каранёў гурбы снегу. Навейвае сумёты па самыя стрэхі. І мы радуемся: “У снежні мароз і снег вышэй хаты – год будзе багаты”. Дні ўвачавідкі карацеюць, і неўзабаве надыходзіць 21 снежня – дзень зімовага

сонцастаяння, калі нач робіцца самаю доўгаю, а дзень – самы кароткі. (*Паводле Янкі Сінакова*)

II. Пад уплывам ідэй гуманізму ў Статут 1529 г. былі ўпершыню ўнесены такія прагрэсіўныя нормы, як суверэннасць дзяржавы, адзінства права, яго свецкі характар, талерантнасць, добрыя адносіны да іншых этнасаў ВКЛ, прававое становішча розных саслоўяў і сацыяльных груп насельніцтва. Цікаласць выклікае правіла, якое некалькі абмяжоўвала самавольства магнатаў, згодна з якім асобы "як убогія, так і багатыя" павінны былі судзіцца па адных нормах, выкладзеных у Статуте.

Вялікі князь (У Статуте – гаспадар) абавязаўся захоўваць тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы, не дапускаць іншаземцаў на дзяржаўныя пасады ў ВКЛ, не даваць ім маёнткаў, земляў, не адбіраць у мясцовых феадалаў пасады і маёмы без суда, захоўваць існуючыя законы і выдаваць новыя толькі з панамі раднымі.

Больш дакладным становілася судаводства, абавяшчаўся прынцып публічнасці правасуддзя, роўнасці бакоў у судзе, права адвінавачанага на абарону з удзелам адваката.

Значная ўвага надавалася сямейна-шлюбламу праву. Так, было пазначана абыцценне ад імя вялікага князя не выдаваць дзяўчат замуж прымусова, а толькі з іх асабістай згоды, што было даволі прагрэсіўнай з'явай на той час.

Першы Статут ВКЛ мае важнае значэнне і як выдатны помнік культуры і мовы беларускага народа. У адрозненне ад Заходняй Еўропы, у якой карысталіся рымскім правам, выкладзеным на незразумелай многім лацінцы, ён быў даступны ўсім пісьменным людзям і даваў магчымасць вывучаць лексіку і стыль беларускай мовы, на якім быў напісаны, а таксама дзяржаўна-прававую тэрміналогію таго часу. Значэнне Статута 1529 г. і ўтым, што гэта быў першы ў Еўропе сістэматызаваны збор законаў, ён стаў трывалай асновай для развіцця далейшага беларускага заканадаўства. (*Статут ВКЛ*)

III. Жыў сабе год чатырыста назад у беларускім горадзе Рагачове небагаты, але добра га роду дваранін па прозвішчы Гервасій Выліваха*.

* *Выліваха - белая чапля.*

Быў ён з калена Давойнаў, з клана -- Мячоў, а якога герба -- за даўнасцю год забылася. Усёй маёмы яго было - замак-развалюха, некалькі коней веку мафусаілава, латы, ды меч, ды яшчэ шахматная дошка, але затое быў ён багаты сябрамі і неабдзелены жаночай увагай.

Сабою быў дзівосна гожы і пяшчотны, а паводзін -- самых заганных. Хобаль, залётнік, піяка, задзіра, біток, бабздыр несамавіты. Не было на ўсёй зямлі беларускай падобнага яму. Ляхі такіх завуць -- «завалідрога», а мы,

людзі роду крывіцкага, «адарвірог», бо некалі, кажуць, такі ў самога Люцыпара рог сілком аддзерлі і зрабілі з яго келіх для пітва. Вады нальеш, і, сілаю самога рога, робіцца гарэлка. Я думаю -- байкі гэта.

І сябры ў яго былі адпаведныя. Андрэй Гарбаты з Брачыславічаў, Кірык Балабан з Гультаёў, Галляш Вясна са Свінчуковічаў ды яшчэ Іра Францічак, за пераплёт на служэнне надзелены вёскай Мазурыкі, родам багемец, але п'янюга і бабскі ліслівец -- на трох беларусаў.

Толькі ўсёй і працы ў іх было, што цягачца па корчмах і шынкарках ды па навакольных замках, калі гаспадара няма дома, піць віно, як Дняпро п'е Друць, ды дзярбаніць на лютнях і кімвалах багамерзкія песні.

Неяк жылі. Ставілі і бераглі дзяды і прадзеды мёд і віно -- і выпіць яго за адно жыщё было цяжкавата нават Выліваху. У лясах была жывая закуска, касулі ды туры. На балотах свіязі, кражныя чагронкі, гразавікі, сярухі, шылахвосці. У рэках судакі, калекі, або балабы*, самы, сіклы ды міроны, падусты, выразубы, язі ды галаўні, ляшчы ды бялёзны**, страдалы***, гусцёркі, свінні вадзяныя, сцярлядкі ды шчупакі.

* *Мень.* ** *Жэрах.* *** *Рыбец.*

І з іншым неяк абыходзіліся. У той час Магілеў з Рагачовам нават у Москву пастаўлялі гатовае адзенне. Краўцоў было -- грэблю масці. Так што порты, чугі ды плашчы абыходзіліся танна.

Набяруць гарэлкі, паедуць у лугі, дзіка заб'юць, ды на лаўцах пякуць дзічыну, ды песні гарлаюць - от і ўсё іхняе набажэнства Пану Богу за тое, што даў ім жыщё.

Нораў у гэтай грамады быў Дняпровы -- на вярсту пяцьсот сажаняў звіву, -- так што ніколі не ведаеш, чаго ад іх чакаць.

Нап'юцца ды, конныя, з кручы ў Дняпро скачуць. Або купяць за тры шэлегі плыт, усцягнуць на яго майно ды бочкі з Божай слязою, захопяць усіх дзяўчат з Вясёлай Слабады дый сплывиць так аж да Лоева. А мужам гарадскім у гэты час хоць ваўком вый.

З Лоева вяртаюцца на конях, мечаных гетманскай клейнай. І кажуць пазорнаму. То -- «падарылі», а то «купілі, плыт спрадаўшы». Ды яшчэ смяюцца бессаромна, зубы нахабныя прадаюць.

Два разы стараста накладаў непарушную пячатку на іхняе дабро, за нясплату пазычанага. Думаў -- сыдуць і ціха стане ў месце. То адзін раз яны -- з нявыкруткі -- загналі бацьку Палавуса, што дзесяць год са сваёй гайнёю па наваколлі блукаў і якога стараста з войскам спаймаць не мог.

Загналі і забралі ў яго ўвесы скарб.

А другі раз яшчэ мудрэй прыдумалі. Біскуп Смарагд хадзіў па наваколлі, зачыняючы грэцкага абраду цэрквы, а дабро іхняе рабуючы. Ездзіў, пёс касароты, як Мамай: наперадзе сам з войскам, а за ім абоў нарабаваны.

То яны два вазы з футрамі, ваздухамі, залатымі дараносіцамі, ахвярнікамі, крыжамі святымі, дзе пацірамі і дзіскасамі ў яго адблі ды павялі. Божую зрабілі справу, але не для славы Божай, а для мамоны сваёй. Так і не выкурылі іх з гнёздаў.

У багатых, але пацёртых уборах, светлавокія, заўсёды на падпітку. Вакол лірны гуд і дудны роў. На сёдлах - жанчыны. На плячах -- сокалы. У сэрцах -- няма Божага страху. (*У. Караткевіч*)

2. Прачытайце ўрыўкі тэкстаў, вызначце стыль, падстыль; назавіце маўленчыя адзінкі, якія ствараюць дакладнасць, лагічнасць, лаканічнасць, багацце, выразнасць прафесійнага маўлення:

2.1. Дрэва без каранёў не бывае. Ёсьць свае карані і ў кожнага з нас. І ўваходзяць яны ў глыбіню стагоддзяў. Праўда не заўсёды лёгка іх адшукаць, дакапацца да іх. Не ва ўсіх, далёка не ва ўсіх продкі чым-небудзь вызначаліся, праславіліся. Ды і хто яны такія, каб трапляць на старонкі летапісаў ці аналы гісторыі? У большасці гэта былі звычайныя, простыя людзі – асочвалі звяроў, лавілі рыбу, засявалі поле, даглядвалі худобу, гадавалі дзяцей, словам, жылі. Жылі ціха, малапрыкметна. Так і паміралі. Тады ж, у даўнія часы, заўважаліся і апісваліся куды больш важныя асобы і падзеі – князі, цары, іх паходы і бітвы, тое, што адбывалася ў палацах і замках. Калі ж прозвішча якога-небудзь дваровага служкі ці мужыка і трапляла ў летапісы ці аналы гісторыі, дык выпадкова, рэдка. Таму пра сваіх продкаў – хто яны, як жылі – мы можам меркаваць хіба па ўспамінах, апавяданнях бацькоў, дзядоў ды тых паданнях, што дайшлі з сівой мінуўшчыны. Нямала пра гэта могуць расказаць і помнікі матэрыяльнай і духоўнай культуры, звычаі і абрады, апісанні мясцін, дзе наканавана было нарадзіцца і жыць і нам, і нашым продкам. Сёе-тое можна і дамаляваць, уявіць, а то і ўзнавіць, па абарваных нітачках, кавалачках звязаць у адно цэлае. Напрыклад, па рэштках лясоў і балот, што дзе-нідзе яшчэ захаваліся, можна сказаць, якія лясы і балоты былі ў нас калісьці, колькі рознай дзічыны – мядзведзяў, ласёў, зуброў, аленяў, коз, барсукоў, дзікоў, зайцаў, баброў; птушак – качак, цецерукоў, рабчыкаў, курапатаў, бакасаў, чапляў, галубоў, дзятлаў, ды і ўсяго іншага, чаго і не назавеш, не пералічиш, там вадзілася, пладзілася. А колькі ў рэках, рэчках, азёрах, старыцах, выгарах было рыбы, колькі ў барах, дубняках, беразняках, на палянах, прагалах ды і ў нетрах – зарасніках, гушчарах, імхах, – расло ягад, грыбоў! З гэтага можна заключыць, што продкам нашым – вядома, калі яны не былі лежні, гультаі, абібокі, галадаць не даводзілася. Ды і зямля падкармлівала, радзіла. Асабліва як лес спаліш, пасееш што-небудзь на пажарышчы. Проса, ячмень, ярыцу, жыта, пшаніцу, грэчку, авёс, гарох... Выпасаў, травы таксама хапала. А ўвесень

зямля аж жаўцела пад дубамі ад жалудоў, пад арэшнікам – ад арэхаў... Так што было і самім што есці, і чым карміць кароў, коней, свіней, авечак... Нашы продкі, мяркуючы па ўсім, што захавалася, дайшло да нас з мінулага, былі нядрэнныя і паляўнічыя, рыбакі, паляводы, жывёлаводы, садаводы і пчалаиры. Мёд збіралі цэлымі бочкамі. І які мёд! Не той, што цяпер іншы раз у магазінах ці на рынку прадаюць і які пахне буракамі і цукрам, а сапраўдны, сабраны з усяго разнатраўя багатых на меданосныя кветкі лясоў, балот, лугоў, палёў.

Адно пакаленне людзей прыходзіць, пражывае свае гады, пратупвае адмераныя невядома кім кіламетры і дарогі і адыходзіць. На змену яму нараджаецца новае пакаленне. І так бясконца, вечно... Адны прыходзяць, другія адыходзяць. Пажыў, зрабіў сваё – саступі, дай пажыць іншым... І не сушки галавы, не думай над тым, чаму гэта так, а не інакш...

Мудрасць жыцця якраз не ў тым, каб думаць пра тое, пра што не варта думаць, а дбаць пра надзённае, пра тое, без чаго жыць нельга, што зрабіць трэба сёння, заўтра. (*Б. Сачанка. Вечны кругаварот*)

2. 2. Жалейка – уласнабеларускае слова ад *жаль*. Назва дадзена па харектары гуку, якім вызначаіцца гэты духоўны інструмент. З 2-й паловы XIX ст. халейка інтэнсіўна выцясняецца кларнетам (лацінскае “*кларус*” – ясны гук).

Гуслі – агульнаславянскае слова з праславянскага “*гондслі*”, якое звязана з дзеясловам *гудзець*. Само слова *гудзець* у некаторых мовах захавала значэнне “*іграць*” (чэшская “*тудба*” – музыка, руская “*тудошник*”). Мяркуюць таксама, што слова паходзіць ад санскрыцкага кораня “*гу*”, звязанага з паняццем гучання наогул. У рускай літаратуре слова “*гуслі*” сустракаецца з XI ст.; упамінаюцца гуслі і ў “*Словах*” К. Тураўскага (XII ст.).

У назве музычнага інструмента *саксафон* гучыць імя яго стваральніка – бельгійца А. Сакса. Другая састаўная частка – ад грэчаскага “*фоне*”, якое азначае ‘гук’.

Слова *барабан* паходзіць ад “*балабан*”, “*дарабан*”. Так у цюркскіх мовах называецца гэты музычны інструмент. А слова “*дарабанчы*” азначала таго, хто іграе на ім. найбольш раннє сведчанне існавання барабана на Беларусі адносіцца да XII ст. (шахматная фігурка ў выглядзе барабаншчыка з Ваўкавыска). (*І. Шпадарук*)

2.3. Штодзённая культура, сукупнасць нормаў, звычаяў, стэрэатыпаў паводзінаў, якімі кіруецца чалавек у сваёй штодзённай жыццядзейнасці. Уяўляе сабой культуру, якая не атрымала інстытуцыяльнага замацавання і выяўляецца ў агульназразмелых і агульнадаступных ведах, навыках, стэрэатыпах паводзін. Сфера штодзённай культуры ахоплівае нязначны аб'ём свету (мікрасвет) і абмежавана сваім домам, вуліцай, раёнам, горадам, школай, міжасабовымі адносінамі і да т. п. Чалавек засвойвае яе з ранняга

дзяцінства, у сям’і, у зносінах з сябрамі, сваякамі, праз навучанне і выхаванне ў школе, інстытуце, праз сродкімасавай інфармацыі і інш. Проблемы штодзённай культуры даследавалі многія флосафы, сацыёлагі, гісторыкі, літаратуразнаўцы – У. Джэмс, Л. Вітгенштэйн, М. Вебер, М. Бахцін, А. Гурэвіч, Ю. Лотман і інш. (Э. Дубянецкі)

2.4. У пачатку XII ст. у Балоньскай школе, ці ўніверсітэце, (Італія) ужо былі студэнты. Гэта слова паходзіць з лацінскага “студэнс” – старанна займацца, працаваць. Шлях студэнта (на першым этапе вучобы ён зваўся схалар) пачынаўся з запісу яго на падрыхтоўчы факультэт. Пасля чаго ён пераходзіў на адзін са “старэйшых” факультэтаў: багаслоўскі, медыцынскі або юрыдычны. Лекцыі пачыналіся з пяці гадзін раніцы і працягваліся чатыры гадзіны. Падручнікаў не было, лекцыі запісваліся. Самым стамляльным быў выпускны экзамен. На студэнта на працягу дня (з шасці гадзін раніцы да шасці вечара) “нападалі” не менш чым два дзесяткі апанентаў. Пры гэтым сам студэнт не павінен быў ні адпачываць, ні есці, ні піць. Пасля здачы экзаменаў усё завяршалася “банкетам Арыстоцеля”. (І. Шпадарук)

2.5. Фрэска, тэхніка манументальгана жывапісу; размалёўка па свежым вільготным тынку фарбамі, якія разведзены па вадзе; твор, выкананы ў гэтай тэхніцы. Палітра фрэскавага жывапісу звычайна стрыманая, высыханні фарбы млжа блякнуць. Тэхніка фрэскі вядома з 2-га тыс. да н. э. ў эгейскім мастацтве, была адной з асноўных у античным і візантыйскім мастацтве, краінах Захадняй Еўропы. Росквіту дасягнула ў 13-16 ст. у творчасці Джота, Мазачыя, Рафаэля, Мікеланджэла,. Высокім мастацкім ўзроўнем вызначаюцца фрэскі майстроў 14-17 ст. Феафана Грэка, Андрэя Рублёва, Дыянісія. на беларусі найбольш старажытныя фрэскі захаваліся ў інтэр’еры Полацкага Сафійскага сабора (11 ст.), Полацкай Спаса-Ефрасінеўскай царквы (12 ст.). Вядомы размалёўкі ў культавых будынках (напр., касцёл бернардзінцаў і езуітаў у Гродне, Варварынская царква ў Пінску і інш.). Да тэхнікі фрэскі звярталіся беларускія мастакі 20 ст. (С. Рудзінскі, Б. Вішнеўскі, В. Барабанцаў, Г. Вашчанка і інш.). (Э. Дубянецкі)

2.6. “Аналітыка-сінтэтычная апрацоўка дакументаў” – адзін з асноўных спецыяльных курсаў, які садзейнічае паспяховаму вывучэнню амаль усіх дысцыплін бібліятэказнаўчага, бібліографазнаўчага і інфармацыйнага цыклаў, і таму абязвязкова вывучаецца слухачамі інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў.

“Аналітыка-сінтэтычная апрацоўка дакументаў” – гэта комплексны курс, у якім вывучаюцца тэарэтычныя і метадычныя пытанні складання бібліяграфічнага запісу, індэксавання дакументаў, іх анатавання і рэферыравання, стварэння традыцыйных і машыначатальных бібліятэчных каталогаў.

За апошні перыяд па разглядаемаму курсу з'явіўся шэраг нарматыўных дакументаў, у тым ліку новыя выпускі ББК і УДК, пэўная сістэма стандартаў, на аснове якіх на сучасным этапе ажыццяўляецца аналітыка-сінтэтычная апрацоўка дакументаў. У першую чаргу трэба звярнуць увагу на фарміраванне бібліографічнага запісу дакументаў, у які ўнесены карэнныя змены ў сувязі з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій і міжнародным абменам інфармацыяй. Так, методыка бібліографічнага апісання дакументаў падаецца ў адпаведнасці з ГОСТ 7.80 – 2000 “Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления”, ГОСТ 7.82 – 2001 “Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления”, ГОСТ 7.1 – 2003 “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления” і іншымі існуючымі стандартамі. Працэсы сістэматызацыі і прадметызацыі разглядаюцца адпаведна стандарта ГОСТ 7.59-2003 “Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации”, у якім вызначаны магчымасці выкарыстання сучасных класіфікацыйных і прадметызацыйных інфармацыйна-пошукавых моў. Змест і афармленне реферата і анатацыі на дакумент вывучаюцца ў адпаведнасці з ГОСТ 7.9—95 “Реферат и аннотация. Общие требования”.(Паводле Н. А. Ляйко, А. І. Фядорынай)

2.7. Харэаграфічнае мастацтва. Бальны танец, танец, які выконваецца парай ці большай колькасцю ўдзельнікаў на танцевальных вечарах, балях. Узнік у 15ст. у Італіі; у 16-17ст. заканадаўцам моды была Францыя. Спачатку бальны танец не меў устаноўленай формы, а вызначаўся ўзнёсла-арыстакратычным харектарам. Тады папулярнымі бальнымі танцамі былі алеманда, бурэ, гавот, менуэт, сарабанда. У 18-19 ст. узніклі і пашырыліся больш свободныя бальныя танцы, сярод якіх галоп, канкан, контрданс, лендлер, мазурка, полька і інш. З сярэдзіны 19 ст. найбольшае пашырэнне атрымаў вальс, непарыўна звязаны з творчасцю бацькі і сына Штраўсаў. У канцы 19—пачатку 19 ст. пад уплывам танцевальных традыцый розных краін амерыканскага кантыненту ўзніклі блюз, румба, самба, танга, чарльстон і інш. Большасць сучасных бальных танцаў вызначаюцца імправізацыйнасцю, зменлівасцю танцевальной моды. Многія бальныя танцы другой паловы 20ст. маюць свободную кампазіцыю (рон-к-рол, твіст, шэйк і інш.). Праводзяцца нацыянальныя і міжнародныя конкурсы на лепшае выкананне бальнага танца па спецыяльнай праграме. На Беларусі з 17 ст. былі вядомыя асобныя заходніе єўрапейскія танцы (куранта, марэска, павана), якія выкрываліся пры дварах магнатаў, у калегіумах. Зараз у нашай краіне дзейнічае мноства гурткоў, школ і студый бальных танцаў. (Э. С. Дубянецкі)

2.8. Усе, хто бываў на Пастаўшчыне, пацвердзяць, што гэта край з харызмай. І не зразумееш, што надае яе. Можа, малаянічая прырода, бо толькі азёр тут больш за сотню. Альбо багатая 600-гадовая гісторыя і вялікая колькасць цікавых помнікаў архітэктуры. Ці самі людзі, што шануюць традыцыі і цікавяцца мінуўшчынай свайго краю. А магчыма, усё гэта разам.

На ўзгорку на падмурку драўлянага францысканскага кляштара стаіць величны касцёл св. Антонія Падуанскага – візітоўка Паставаў. У Першую сусветную вайну ён быў значна пашкоджаны, і ў 1920-я гады вернікі яго аднавілі. А вось савецкую ўладу перажыць ён не здолеў. У маі 1949 года яго зачынілі. У храме на доўгія часы размясціўся філіял прамысловага прадпрыемства. Званы маўчалі роўна 40 гадоў, да мая 1989 года, калі касцёл нарэшце вярнулі католікам.

Касцёл у гонар святога Яна Хрысціцеля – стары храм з вельмі багатай гісторыяй. Можа, на фота ён выглядае трохі панура, але месца гэтае вельмі цікавае. Гэта адзін з трох храмаў-крэпасцей у Беларусі (два іншыя – у Сынкавічах і Мураванцы), які дзейнічае ўжо больш за 400 гадоў і не зачыняўся нават у савецкія часы, што само па сабе ўжо цуд. Кажуць, што ў гады Вялікай Айчыннай вайны тутэйшы ксёндз выратаваў ад фашыстаў нейкага партызана, які потым стаў партыйным функцыянерам і закінуў слоўца за храм.

Сцены касцёла амаль у два метры таўшчынёй, і як напамін аб падзеях Паўночнай вайны ў сценах можна бачыць гарматныя ядры. Праўда, іх туды ўмуравалі адмысловы.

Храм вядомы яшчэ і 400-гадовым цудатворным аброзом Маці Божай, адной з карцін вядомага мастака другой паловы XIX стагоддзя Альфрэда Рамэра, і 100-гадовым арганам, на якім іграў знакаміты музыка Браніслаў Руткоўскі. Асаблівай увагі заслугоўвае энергічны і дапытлівы настаяцель Яцэк Хутман, які бясконца вывучае таямніцы храма, а нядаўна знайшоў пад алтарнай часткай касцёла яшчэ адно пахаванне, магчыма, нават фундатараў храма.

Пра палац Бішэўскіх у Лынтупах існуе прыгожая легенда. Малады ўладальнік Лынтупаў Юзаф падчас вучобы ў Парыжы закахаўся ў адну французскую актрысу і прапанаваў ёй руку і сэрца. А яна паабяцала, што выйдзе за яго замуж толькі тады, калі ён пабудуе для яе цудоўны палац, які адпавядае яе становішчу. Бішэўскі быў архітэктарам і сам заняўся праектаваннем дома. І ў выніку пабудаваў цудоўны дом з паркам, шырокімі алеямі і сажалкамі. Але дарэмна. Каварную прыгажуню ён не ўразіў, яна фыркнула і з'ехала назад у свой Парыж. А Юзаф так і застаўся халасцяком.

Калісьці галоўную плошчу Паставаў называлі Рынкавай, а цяпер яна завецца плошчай Леніна. Таму што цэнтральная і на ёй стаіць помнік правадыру пралетарыята. Дарэчы, помнік унікальны, бо самы малады сярод усіх беларускіх помнікаў Леніну.

Але адметнасць плошчы не ў гэтым. Яна стала адной з першых ансамблевых забудоў на тэрыторыі Беларусі. Усе дамы на ёй узводзіліся не як прыйдзеца, а ў адзін час і па праекце аднаго архітэктара – італьянца Джузепэ дэ Сака. Дарэчы, галоўнага архітэктара ўсяго Вялікага княства Літоўскага. З 22 будынкаў да нашых дзён захавалася толькі шэсць, аднак выглядае плошча вельмі цэласна і гарманічна. Характэрныя фігурыныя фасады домікаў надаюць Паставам рысы єўрапейскага гарадка. У адным з іх – у доме аптэкара – пастаўчане ўжо 250 гадоў купляюць лекі. Калісьці ў ім жыў лекар, а потым, каб не парушаць традыцыі, там размясцілі аптэку.

(з газеты)

2.9. Батлейка (ад Betleem – польская назва г. Віфлеем, дзе паводле біблейскага міфа нарадзіўся Ісус Хрыстос), беларускі народны лялечны тэатр. Вядомы з 16 ст. некаторае падабенства да беларускай батлейкі маюць украінскі ертэп (найбольш пашыраны ў 18-19 ст.) і польская шопка (вядомая з 15 ст.). Паказы батлейкі звычайна адбываліся на Каляды; для гэтага выраблялі з дрэва спецыяльныя скрынкі, звычайна мелі выгляд хаткі ці царквы, з гарызантальнымі перагардкасмі (сцэнамі-ярусамі). Лялькі-персанажы рабіліся з дрэва і калчровай тканіны. Паказы суправаджаліся словамі і музыкай, а батлеечнік агучваў персанажы-лялькі рознымі галасамі. Звычайна батлеечнае прадстаўленне складалася з дзвюх частак: рэлігійнай (кананічнай) і свецкай (народна-бытавой), прычым кананічны сюжэт разыгрываўся на верхнім ярусе, а свецкі – на ніжнім. Вельмі папулярнымі былі народныя інтэрмедыйныя сцэнкі з песнямі і танцамі, у якіх нярэдка ў гумарыстычнай і востасатырычнай форме высмеиваліся паводзіны нахабных, ілжывых, сквапных куцоў, шляхцічаў, паноў, карчмароў і да т. п. Асноўнымі кампанетамі батлеечных паказаў былі песня, танец, дыялог, маналог.

У канцы 19-пачатку 20 ст. асобныя сцэны батлейкі выконвалі жывыя акцёры (т. зв. “жывая батлейка”). З канца 1980-х г. робяцца спробы адрадзіць паказы батлейкі на Каляды. З 1991 паказы батлейкі адбываюцца ў філіяле Літаратурнага музея імя М. Багдановіча, а прафесійны Дзяржаўны тэатр лялек і Тэатр-студыя кінаакцёра паставілі батлеечную п'есу “Цар-Ірад (паводле Э.Дубянецкага).

ПРАВЕР СЯБЕ

Парадак маўленча-камунікатыўнага аналізу тэксту

1. Стыль.
2. Тэма і ідэя тэксту.
3. Сфера ўжывання і сітуацыя выкарыстання: (культура, грамадска-палітычна, эстэтычна і інш.).
4. Форма зносін (пісьмовая / вусная, маналагічна / дыялагічна ці інш.).
5. Мэта (эмацыйнае / сацыяльна-эстэтычнае ўзdezяинне, камунікацыя).
6. Характар узаемаадносін (афіцыйны / неафіцыйны).
7. Падстыль.
8. Жанр.
9. Асаблівасці кампазіцыі тэксту (наяўнасць мовы аўтара і персанажаў, структура тэксту: сэнсавыя часткі, іх суадносіны, характар рубрикацыі).
10. Фанетычныя асаблівасці (пры наяўнасці).
11. Лексічныя асаблівасці.
12. Фразеалагічныя асаблівасці.
13. Марфалагічныя асаблівасці.
14. Сінтаксічныя асаблівасці.
15. Асаблівасці рымічнай арганізацыі тэксту (пры анализе вершаваных тэкстаў – асаблівасці рыфмы і памеру).
16. Аналіз тэксту на предмет праяўлення камунікатыўных якасцяў маўлення:
 - правільнасць маўлення (парушэнне нормаў літаратурнай мовы (матываванае / нематываванае, кваліфікацыя маўленчых памылак);
 - дакладнасць маўлення і сродкі, якія яе забяспечваюць;
 - лаканічнасць маўлення і сродкі яе рэалізацыі;
 - лагічнасць маўлення і сродкі яе рэалізацыі;
 - дарэчнасць у дачыненні да маўленчай сітуацыі тэксту;
 - чысціня маўлення: наяўнасць / адсутнасць сродкаў яе парушэння, матываванасць іх выкарыстання;
 - багацце маўлення і сродкі яго рэалізацыі;
 - выразнасць і вобразнасць маўлення, сродкі іх стварэння, матывацыя ўжывання.

Тэксты для аналізу

Тэкст 1.

Старожка ўжо злёгку пахранвала ў кухні на печы, а Лабановіч усё яшчэ не лажыўся. На стале гарэла лямпа пад светлым абажурам і ляжала разгорнутая кніга, якую чытаў настаўнік. На гэты раз чытанне штось не ладзілася, і Лабановіч часта адрываўся ад кнігі, паходжаў па пакоі і думаў. Новае месца, новыя людзі і тая работа ў школе, якую трэба было распачынаць на гэтых днях і да якой ён так доўга гатаваўся, – усё гэта займала яго думкі, і яму было лёгка і добра, бо так многа новага і цікавага спадзяваўся ён спаткаць на першай сваёй дарозе незалежнай грамадской працы.

Яму па душы быў і гэты глухі куток Палесся, аб якім яшчэ дома так многа цікавага наслухаўся ад аднаго старога аб'ездчыка, і гэты народ з яго асаблівай моваю і звычаемі, так не падобнымі да мовы і звычаяў тых беларусаў, з гушчы якіх выйшаў Лабановіч; гэты некрануты край старажытнасці, якая на кожным кроку кідалася яму ў вочы і затрымлівала на сабе ўвагу, і гэты выгляд самой мясцовасці, агульнага тону якой не мог яшчэ ўлавіць Лабановіч, але ў якой таксама было многа цікавага і, на яго погляд, павабнага.

Што ні кажы, а жыщё, ужо само па сабе, ёсьць радасць, вялікае шчасце, бясцэнны дар. Ёсьць важныя дзве часціны, з якіх складаецца жыщё і яго глыбокі сэнс і хараство – чалавек і прырода. Бо ніколі не страціць для нас цікавасці чалавек, бо прайўленне яго разуму бязмежна, бо дарогі яго не вызначаны, бо формы яго жыцця і яго адносін да другіх людзей бясконца разнастайныя, канчаткова не выяўлены і ніколі не могуць стаць канчатковымі. А прырода! Колькі вялікага здавальнення дае нам яна! Бо прырода – найцікавейшая кніга, якая разгорнута прад вачамі кожнага з нас. Чытаць гэту кнігу, умесьць адгадаць яе мнагалучныя напісы – хіба ж гэта не ёсьць шчасце? Адно толькі шкада, што наша жыщё несузмерна малое для таго, каб начытацца гэтай кнігай.

З такімі думкамі Лабановіч прыпыніўся каля акна. З двара пазірала цёмная, чорная ноч. Неба, абложанае ніzkімі хмарамі, здавалася, усё цяжэй навісала над аголенай зямлёй. Непраглядны змрок і сыры туман спляліся густа-густа і як бы глынулі гэтую закінутую між балот і лесу невялічкую вёску.

– Якая цемра! – жахнуўся малады настаўнік. Яму было прыемна пачуваць, што ён цяпер у гэтым цёплым і прытульным пакоіку, дзе прыветна і так мнагазначна гарыць лямпа пад белым абажурам, дзе ўсё так ціха і спакойна і нішто не перабівае думак. І тут жа паспагадаў ён і тым падарожным, якім так ці іначай прыходзіцца ехаць або ісці ў гэты глухі час ночы па цёмных і гразкіх дарогах, праз брады і грэблі сярод лясоў і балот.

Лабановіч зноў падышоў да стала і ўзяўся за кнігу. Але думкі яго так разышліся, што ён мусіў загарнуць кнігу ды зноў стаў хадзіць па пакоіку і думаць.

Заўтра трэба будзе заказаць старасту фурманку і паехаць да воласці

забраць школьнага прыналежнасці; трэба пазнаёміцца там з настаўнікам і параіщца з ім наконт розных пытанняў, звязаных са школай; трэба таксама зайсці і да бацюшкі і запрасіць яго прыехаць сюды адслужыць малебен перад адчыненнем заняткаў у школцы. Так, гэта трэба зрабіць, бо ўжо даўно час брацца за навучанне дзяцей. Праўда, яго назначылі сюды позна. Але адкладаць няма сэнсу, бо не здолее выпаўніць праграму.

Гадзіннік на сцяне рабіў сваю работу. Аднатонна і размерна гойдаўся маятнік у шклянай каморцы, як бы вельмі здаволены сваёй працай, што і пацвярджаў кароткім «так-так!», «так-так!». Перад тым як адбіць гадзіны, гадзіннік колькі хвілін трашчаў, рыпей, як калодзежны журавель на марозе, і пасля такой прадмовы званіў прыемным металічным звонам.

— А ўжо і позна, — зазначыў сабе Лабановіч.

Гадзіннік прабіў поўнач. Настаўнік перанёс лямпу ў другі, яшчэ меншы, пакоік, дзе стаяў яго просценекі дзервяны ложак, лёг у пасцелю і чытаў «Зорныя светы і іх насельнікі». (*Якуб Колас*)

Тэкст 2.

Снег

Такое маўчанне ў снезе,
такая далеч,
такая бель —
што замірае душа: не ўмее яна яшчэ
быць такой.

Шастае шорсткая асака.
Сінеюць самотныя лозы.
У вёсцы запальваюцца агні.
У снега позірк маіх надзей,
у снега маіх летуценняў голас.
Снег, ты з бясконцасці? ты з даска-
наласці? ты са скону?

Усё, што буяла, цвіло, красавала,
усё, што стала мінулым, усё, што стала
ўспамінам, усё, што вярнуцца назад не
можа, -- вярнулася ў белы снег.

У наваколлі яшчэ адно наваколле.
у адвячорку яшчэ адзін адвячорак,
у долі яшчэ адна доля:
снег.

Свет спавядыаецца перад снегам.
Кранаю далонню снег. (*A. Разанаў*)

Тэкст 3.

Дз е д Ц ы б у л ь к а. Ну, унучак, настаў і твой час... Самая мінuta падкаціца да старшыні. Прасі.

Ю р к а. Уладзімір Андрэевіч! А цяпер рашайце і маю справу, маю просьбу...

К а р а в а й. Выбачайце, таварыш Ломцеў, я зараз яго адпушчу, а потым возьмемся за справу. (*Да Юркі.*) Дык якая ў цябе просьба? (*Да Ломцева.*) Малайчына, хлопец! Апроч таго, што ён мая правая рука, мой шафёр, ад'ютант, саветнік і дамарошчаны філосаф-завочнік, ён яшчэ... сёння проста подзвіг адмачыў. Каб не ён...

Дз е д Ц ы б у л ь к а. І не я!

К а р а в а й. І не ён. Каса калгаса не далічылася б чатырнаццаці тысяч.

Л о м ц е ў. О-о-о! Ай да малайчына!

К а р а в а й. Давай тваю просьбу.

Ю р к а. У горад мне трэба. Адпусціце мяне ў горад.

К а р а в а й. Калі ласка. Хоць на тры дні. Яшчэ і камандзіроўку выпішу.

Дз е д Ц ы б у л ь к а. Кладзі пад язык таблетку, старшыня!

Ю р к а. Не, мне не на тры дні!.. Мяне назаўсёды адпусціце.

К а р а в а й. Як – назаўсёды? А я? Без цябе я, як без рук.

Крандзялёў. Ты што? Дысцыпліны не ведаеш? Ты ж – сакратар камсамольскага камітэта. Вот вам – пахвалі яго – малайчына, удалец. А ён – дэзерцір! Лятун! Перабежчык!

Дз е д Ц ы б у л ь к а. Но-но! Ты лягчэй! Гэта мойунук!!

К а р а в а й (*Юрку.*) Значыща, і ты?

Ю р к а. І я.

К а р а в а й. Вось як! (*Дзеду.*) А можа, і ты? Зматваеце вудачкі? Уцякаеце? А тут хоць пропадам прападай? А? Адпускаю і цябе! Чаго сядзіш?

Дз е д Ц ы б у л ь к а. А мне і тут хо-о-ораша! А каб быў маладзейшы, то...

К р а н д з я л ё ў. Ты і маладзейшым быў... кулацкім падпявалам. А цяпер і ўнука выхавалі па сваёй мерцы. Не так?

Дз е д Ц ы б у л ь к а. А ты на каго ета крычыш? Ты што? Зноў за сваё? Зноў за старое? А? А ты чаму абзываеш мяне і ўнука майго ўсякімі такімі словамі? Мы за народны інтарэс толькі што подзвіг адмачылі! Можна сказаць, усенародна перад старшынёй нашым даоказалі сваю прыхільнасць і адданасць! А ты?!

К а р а в а й. Стоп! Стрп-строп, дзед!

Дз е д Ц ы б у л ь к а. Не, не стоп! А чаму яму не паехаць у горад! А для чаго ён павінен абавязкова кіснуць тут? Ты ведаеш, якая ў яго галава? Якая светлая? Якая гасударственная! Ты чуў калі-небудзь ад яго глупства якое? А?

Не? А мала гаворыць? Маўчыць? Таму што разумны! Ву-умны! Ды ён і міністрам можа стаць, калі... толькі.. разгон яму даць і дыстанцыю з перспектывай! А тут? Якая тут дыстанцыя? Да чаго ён дарасце? Кім стане? Ну-у, не-е! Ён паедзе ў горад! З яго галавой... Ён праб'е сабе дарогу такую, што... Як у песні: “Грудью проложим себе!”

Л о м ц е ў (*спакойна*). Вот вы, таварыш...

Дз е д Цы б у ль к а. Таварыш Цыбулька я.

Л о м ц е ў. Таварыш Цыбулька, расталкуйце мне, калі ласка, чаму іменна ў горад? А што будзе, калі ўсе захочуць стаць міністрамі?

Дз е д Цы б у ль к а. А што хіба і вы меціце ў мініstry?

Л о м ц е ў. Я? Чаму? Я – не. Я не хачу.

Дз е д Цы б у ль к а. Ну вот: вы – не, і я – не. Значыць, ужо не ўсе туды мецяць. Мая баба таксама туды не меціць. Вот я добра ведаю, што і Уладзімір Андрэевіч адчувае сябе на сваім месцы.

Кра н дз я л ё ў. А чаму і яму, маладому чалавеку, не атабарыща тут? На пастаянна? Навошта ты патураеш усім сваім унукам, каторыя ў горад ірвуцца? Усіх туды выправіў?

Дз е д Цы б у ль к а. Не, не ўсіх. Пецька вяртаецца з армії? Вяртаецца. Значыць, не ўсіх! Ёнбудзе карміць ўсіх сваіх, што ў горадзе! Ясна?

Кра н дз я л ё ў. Аднаго вярнуў, а семярых адправіў?

Ю р к а. Вы што? Забыліся, што рэвалюцыя замацавала права на свабоду, роўнасць і брацтва? І не вам, таварыш Крандзялёў, адмяняць гэта права!

Кра н дз я л ё ў. Чулі? Чуў, таварыш Ломцеў? А? Фармуліровачка? А? Шшчасце тваё, што...

Дз е д Цы б у ль к а. Што, мінуўся той час?

Л о м ц е ў. Да... Нездаровая тэндэнцыя... І не зусім зразумелая.

Дз е д Цы б у ль к а. А ўсё-такі, таварышок, а як вы сабе ўсё гэта талкуеце?

Л о м ц е ў. Я?

Дз е д Цы б у ль к а. Так, вы.

Л о м ц е ў (*паблажліва*). Такая тэндэнцыя, такая сацыяльная з'ява, як інтэнсіўная міграцыя сельскай моладзі ў горад... Ты разумееш, што такое міграцыя?

Дз е д Цы б у ль к а. Ну, ну, давай, давай, разбяромся.

Л о м ц е ў. Такая нездаровая з'ява назіраецца, на жаль, не толькі ў нас, але і ў іншых раёнах.

Дз е д Цы б у ль к а. А чаму гэта ўрбанізацыя ўжо стала нездаровай, і на жаль?

Л о м ц е ў (*здзівіўся*). Ух ты! А ён – эрудзіт!

Дз е д Ц ы б у л ь к а. Зараз разбяромся, хто ерундзіт. А я лічу, што натуральная з'ява. Натуральная, і ўсё! Здаровая ці не вельмі здаровая, на жадь ці не на жаль, а яна ёсц. Ёсць, і ўсё тут! Тут хоць закукарэкай, але неа дменіш, і ўсё. Юрка! Ану-тка растлумач ты яму, як мне ўчора. Крой!

Ю р к а. У дзіцячым садзіку даўно ведаюць, што навукова-тэхнічная рэвалюцыя захапіла сельскагаспадарчую сферу дзейнасці чалавека. Бачылі, колькі новай тэхнікі толькі ўчора прыбыло ў наш калгас? Пачынаеца новы спосаб вытворчасці. Ка-му-ні-стыч-ны!

Дз е д Ц ы б у л ь к а. Во-во! Во! Новы спосаб работы! Як у Карла Маркса. Вот я хутка асілю яго “Капітал”, тады я вам сам буду даваць прыкурыць. Тэарэтычна прыкурыць. Ну-ну, Юрка, далей!

Ю р к а. А новы спосаб вытворчасці нараджае і новая з'явы, і новая зрухі і ў палітыцы, і ў эканоміцы, і ў сацыяльнай сферы. Ён, спосаб вытворчасці, дыктуе заканамернасці і ў пераразмеркаванні вытворчых сіл грамадства. Вось дзе корань міграцыі. Натуральна? Так! На жаль? Не! Эканамічная заканамернасць.

Дз е д Ц ы б у л ь к а. Як чотка! Як ясна! Малайчына! Светлая галава! I дамарошчаны! Ён у мяне завочнік! Тры курсы агораў. А вот чацвёрты і пяты... паедзе туды. На вочны! Кропка! Я сказаў! (A. Макаёнак)

Тэкст 4.

Дрэва без каранёў не бывае. Ёсць свае карані і ў кожнага з нас. I ўваходзяць яны ў глыбіню стагоддзяў. Праўда не заўсёды лёгка іх адшукаць, дакапацца да іх. Не ва ўсіх, далёка не ва ўсіх продкі чым-небудзь вызначаліся, праславіліся. Ды і хто яны такія, каб трапляць на старонкі летапісаў ці аналы гісторыі? У большасці гэта былі звычайныя, простыя людзі – асочвалі звяроў, лавілі рыбу, засявалі поле, даглядвалі худобу, гадавалі дзяцей, словам, жылі. Жылі ціха, малапрыкметна. Так і паміралі. Тады ж, у даунія часы, заўважаліся і апісваліся куды больш важныя асобы і падзеі – князі, цары, іх паходы і бітвы, тое, што адбывалася ў палацах і замках. Калі ж прозвішча якога-небудзь дваровага служкі ці мужыка і трапляла ў летапісы ці аналы гісторыі, дык выпадкова, рэдка. Таму пра сваіх продкаў – хто яны, як жылі – мы можам меркаваць хіба па ўспамінах, апавяданнях бацькоў, дзядоў ды тых паданнях, што дайшлі з сівой мінуўшчыны. Нямала пра гэта могуць расказаць і помнікі матэрыяльнай і духоўнай культуры, звычай і абрады, апісанні мясцін, дзе наканавана было нарадзіцца і жыць і нам, і нашым прdkам. Сёе-тое можна і дамаляваць, уявіць, а то і ўзнавіць, па абарваных нітачках, кавалачках звязаць у адно цэлае. Напрыклад, па рэштках лясоў і балот, што дзе-нідзе яшчэ захаваліся, можна сказаць, якія лясы і балоты былі ў нас калісьці, колькі рознай дзічыны

– мядзведзяў, ласёў, зуброў, аленяў, коз, барсукоў, дзікоў, зайцаў, баброў; птушак – качак, цецерукоў, рабчыкаў, курапатаў, бакасаў, чапляў, галубоў, дзятлаў, ды і ўсяго іншага, чаго і не назавеш, не пералічыш, там вадзілася, пладзілася. А колькі ў рэках, рэчках, азёрах, старыцах, выгараах было рыбы, колькі ў барах, дубняках, беразняках, на палянах, прагалах ды і ў нетрах – зарасніках, гушчарах, імхах, – расло ягад, грыбоў! З гэтага можна заключыць, што продкам нашым – вядома, калі яны не былі лежні, гультаі, абібокі, галадаць не даводзілася. Ды і зямля падкармлівала, радзіла. Асабліва як лес спаліш, пасееш што-небудзь на пажарышчы. Проса, ячмень, ярыцу, жыта, пшаніцу, грэчку, авёс, гарох... Выпасаў, травы таксама хапала. А ўвосень зямля аж жаўцела пад дубамі ад жалудоў, пад арэшнікам – ад арэхаў... Так што было і самім што есці, і чым карміць кароў, коней, свіней, авечак... Нашы продкі, мяркуючы па ўсім, што захавалася, дайшло да нас з мінулага, былі нядрэнныя і паляўнічыя, рыбакі, паляводы, жывёлаводы, садаводы і пчаляры. Мёд збіралі цэлымі бочкамі. І які мёд! Не той, што цяпер іншы раз у магазінах ці на рынку прадаюць і які пахне буракамі і цукрам, а сапраўдны, сабраны з усяго разнатраўя багатых на меданосныя кветкі лясоў, балот, лугоў, палёў.

Адно пакаленне людзей прыходзіць, пражывае свае гады, пратупвае адмераныя невядома кім кіламетры і дарогі і адыходзіць. На змену яму нараджаецца новае пакаленне. І так бясконца, вечна... Адны прыходзяць, другія адыходзяць. Пажыў, зрабіў сваё – саступі, дай пажыць іншым... І не сушки галавы, не думай над tym, чаму гэта так, а не інакш...

Мудрасць жыцця якраз не ў tym, каб думаць пра тое, пра што не варта думаць, а дбаць пра надзённае, пра тое, без чаго жыць нельга, што зрабіць трэба сёння, заўтра. (Б.Сачанка)

Тэкст 5.

Што прыгажэй ад лета? Грымлівага, духмянага, залатога. Ступіш на луг і хочацца разуцца, асцярожна прыйсці па цуда-кіліме басанож. Божа, прыгажосць адбірае вочы. А ў лесе, а ў бары дораць водар цар-кветка ландыш, лясная цыбуля – чарамша, і шумяць-гамоняць, хваляцца зялёнымі сукенкамі бярозы-беланожкі, трапяткія асіны. А дзесяці ў гушчары-бары распускаецца папараць-кветка. На зямлі беларускай Купалле, на зямлі Яго Вялікасць лета: чэрвень, ліпень, жнівень. І пароўнаць гэту званкарэхую, шчымлівую і ясную пару можна хіба з грацыёznай, дзіўна-ласкавай і шчодрапулівой жанчынай. Як светла і хораша напісаў пра яе ці не лепшы празаік маёй Беларусі Іван Мележ: "Усё лета перад хатай Чарнушкаў ціха грэлася на сонцы маладзенъская, з тонкім, як дубец, камлём рабіна. Ніхто ў Куранях, бадай, не заўважаў, калі і хто пасадзіў яе, не бачылі як трэба яе і тады, калі

яна красавіцкай раніцай апранулася ў лёгкае празрыста-зялёнае плацце з кволых, разных лісточкай. Дні за днямі цікаўна, але нясмела, глядзела яна на вуліцу, на ўсіх, хто праходзіў міма, сціплая, непрыкметная, за нязграбным плотам, блізка ад вялікіх дрэў. Ніхто не даваў ёй ніякай увагі, мылі яе, песцілі толькі цёплыя дажджы, ды любілі шумець маладым лісцем вятры, Людзі ж яе як бы не заўважалі, спачатку таму, што проста не прыкметні, а потым таму, што непрыкметна прывыклі.

І неспадзянана адбылося незвычайнае: ціхая, нявідная, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазырчэла яркім, кідкім хараством, гарачым полымем агністых гронак.

Як тая рабіна, цвіла ў гэта лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак, а вось ужо, глядзіце, – у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй! Калі толькі вырасла!"

Заўваж, чытач, на невялікую дэталь: прыгажосць могуць убачыць толькі людзі "не ачарсцвелыя ў жыщёвых пакутах да хараства". І такіх на нашай слыннай зямельцы тысячы. Як бы іх ні дапякала работа, як бы ні мучыў клопат за заўтрашні дзень, душы іх цягнуцца да светлага і чыстага. (*Васіль Жывіца*)

Тэкст 6.

Усяго за адзін вечар на адной лугавіне каля рэчкі Прыпяць было расстраляна каля паўсотні буслоў. Такія вось Курапаты жніўня месяца перабудовачнага 1988 года. І сатварылі іх людзі ў найвышэйшай ступені добранадзейныя, добропрыстойныя, правераныя, бо сёння першаму сустрэчнаму-папярэчнаму стрэльбу не пакінуць, не дадуць на яе дазволу. Нашы з вамі сучаснікі. Паўсотні буслоў расстраляна на лугавіне дзеля адной толькі забавы. Ні аднаго з іх не ўзялі, не з'елі, не выкарысталі нават чучала. Усе як адзін буслы засталіся ў якасці сведак таго, на што здольны чалавек. Жыхары навакольных вёсак, калі да іх дайшлі першыя чуткі аб гэтым паляванні, не далі ім веры. Групамі і па адным прыходзілі паглядзець: ці не хлусіць пагалоска – грэх жа, грэх. На Беларусі бусел – святая птушка, таму і ходзіць па зямлі, як той дзед, у белай світцы. Бязгрэшныя мёртвія сведкі былі ўсе ў наяўнасці. Ні адзін не адмовіўся ад сваіх паказанняў, не ажыў, не збег, нікуды не зляцеў з лугу, смерцю сваёй засведчылі: было. Але ўсё роўна, бачачы ўсё на свае вочы, не хацелася даваць веры, прызнавацца, што такое магчыма ў нашы дні. І таму, пэўна, ніхто з вяскоўцаў нікуды нікому не заявіў. І што заяўляць, куды скардзіцца, калі нешта падобнае адбылося некалькі гадоў назад з бабрамі. Адплакалі сваё на гэтых пакутных палескіх

берагах палескія бабры і зніклі, звяліся на бабровыя шапкі. Нешта падобнае пасля сусветна вядомага красавіцкага чарнобыльскага атамнага залпа на Белай Русі ўжо было і з ракамі. Ноччу яны пакінулі раку і выпаўзлі на бераг, як чорныя манахі, шкробліся адзін аб аднаго чорнымі панцырамі-сutanамі і зайшліся на сушки.

О зямля, што з табою робіцца, што з табою робяць дабрадзеі-цывілізатары. Пад якім атамным прыцэлам ты ідзеш у светлае будучае, у трэцяе тысячагоддзе. Нікому і нідзе, ні чалавеку, ні зверу, ні птушцы, ні казюрцы няма паратунку. І цішыня, цішыня, усё стабільна, усё добранадзейна і ўстойліва. (В. Казько)

Тэкст 7.

Якая яна, мая зямля? Гэта ў мінулым гераічнае і шматпакутная зямля. Безліч разоў грукаталі па ёй калясніцы вайны. Але мы, дзеці Беларусі, ганарымся тым, што ў гэтых войнах яна ніколі не была агрэсарам. Іншая справа, што яна заўсёды мужна і да канца бараніла свой дом, сваю праўду і веру.

Памяць маёй зямлі пра гэта і ў старадаўніх гарадзішчах, і ў курганах, пад якімі спяць яе абаронцы, і ў барвовых, быццам ад крыві, мурах замкаў, на палетках, дзе працевіты плуг часам выворвае каменнную сякеры, меч або гільзу часоў апошняй вайны, і ў вечных агнях перад помнікамі салдатам.

І перш за ўсё, памяць маёй зямлі – гэта людзі і іх вечная, неўміруча праца. Араць палі, біць студні, расціць сады, плесці з каменю і дрэва карункі дзівосных будынкаў, спяваць песні, складаць вершы.

Таксама якасць нашай памяці: ніколі не аддзяляць сябе ад культуры і самаахвярна ствараць яе, якія б перашкоды не ўставалі на шляху. Стварыць непаўторны фальклор, першымі ў свеце сярод усходніх славян надрукаваць Біблію ў перакладзе на родную, беларускую мову. І не перарываць ані на год той стыхіі, плыні той вялікай ракі, якая валадарыць чалавечым сумленнем і душамі і імя якой – літаратура. Шанаваць памяць яе дзеячаў, ствараць на месцах, дзе яны нарадзіліся і дзе паэзія нарадзілася ў іх душах, запаведнікі. І там калыска можа нарадзіць Песню і Неўміручасць. (У. Караткевіч)

Тэкст 8.

2.Правы карыстальнікаў бібліятэк

2.1 Права на карыстанне бібліятэкамі маюць грамадзяне, прадпрыемствы, установы, арганізацыі. Гэта права забяспечваецца агульнадаступнасцю бібліятэк, дастатковым развіццём іх сеткі, разнастайнасцю форм бібліятэчнага абслугоўвання.

2.2 Чытачы маюць права: атрымаць у часовае карыстаннне кнігі, іншыя творы друку і матэрыялы з фондаў бібліятэк, поўную інфармацыю аб бібліятэчных фондах і неабходную бібліографічную інфармацыю; прымчаць удзел у канферэнцыях чытачоў і іншых мерапрыемствах, якія праводзяцца бібліятэкамі.

2.3 Правы грамадзян на бібліятэчнае абслугоўванне па месцы жыхарства, працы, вучобы, адпачынку і лячэння забяспечваюцца адпаведнымі тыпамі бібліятэк па іх выбару.

2.4 Дзеці і падлёткі маюць права на свабодны і роўны доступ праз бібліятэкі да ўсіх дасягненняў нацыянальнай і сусветнай культуры і кваліфікованую ў адпаведнасці з узроставымі і індывидуальнымі асаблівасцямі.

2.5 Асобы, якія часова пражываюць у зоне абслугоўвання бібліятэкі ў час знаходжання на сельскагаспадарчых і іншых сезонных работах, адпачынку і г. д., маюць права карыстацца чытальнымі заламі бібліятэк, а пры іх адсутнасці – абанементам (пры наяўнасці пашпарту). Выключэнні могуць быць у выпадках, калі гарантуюцца поўная захаванасць выданняў і іншых матэрыялаў з бібліятэчных фондаў.

2.6. Правы грамадзян з фізічнымі недахопамі на бібліятэчнае абслугоўванне забяспечваюцца іх абслугоўваннем на даму работнікамі бібліятэк.

2.7. Выдача і абмен кніг інвалідам, састарэлым людзям у неабходных выпадках можа праводзіцца ў іх на даму работнікамі або членамі актыву бібліятекі.

2.8. У выпадку адсутнасці ў фондах канкрэтнай бібліятэкі неабходных кніг, іншых твораў друку і матэрыялаў карыстальнікі могуць атрымаць іх па міжбібліятэчнаму абанементу, унутрысістэмнаму кнігаабмену на адпаведны тэрмін.

3. Абавязкі карыстальнікаў

3.1 Пры запісу ў бібліятэку грамадзяне прад'яўляюць пашпарт або дакумент, які яго замяняе, паведамляюць звесткі, якія неабходны для афармлення фармуляра (білета), і запаўняюць фармуляры чытача.

Дзеці і падлёткі да 16 гадоў запісваюцца ў бібліятэку на аснове дакументаў, якія прадастаўляюць іх бацькі, установы ці асобы, пад наглядам якіх яны знаходзяцца.

3.2 Пры запісу ў бібліятэку чытач павінен быць азнаёмлены з правіламі карыстання бібліятэкай і праводзіць згоду на іх выкананне сваім подпісам на фармуляры чытача.

3.3 Чытач можа атрымаць на дом, як правіла, не болей пяці кніг і іншых матэрыялаў на тэрмін да 30 дзён. Тэрмін карыстання новымі паступленнямі і літаратурай павышанага попыту выдаецца на 15 дзён, а таксама можа быць скарочаны бібліятэкай, а на выданні ці іншыя матэрыялы, на якія няма попыту з боку іншых чытачоў, падоўжаны па просьбе чытача.

Колькасць твораў друку і іншых матэрыялаў, якія выдаюцца ў чытальнай зале, не абмяжоўваецца.

Рэдкія і каштоўныя кнігі, альбомы, атласы, адзіныя экзэмпляры даведачных выданняў, а таксама кнігі, якія бібліятэка атрымлівае па міжбібліятэчнаму абанементу, выдаюцца толькі для карыстання ў чытальным зале.

3.4 Чытачы абавязаны беражліва адносіцца да бібліятэчных фондаў: своечасова вяртаць выданні ў назначаны бібліятэкані тэрмін, не выносіць з памяшкання бібліятэкі, калі яны не запісаны ў фармуляры чытача, або іншыя дакументы ўліку.

Пры атрыманні кніг, іншых твораў друку і матэрыялаў чытачы павінны ў выпадку выяўлення якіх-небудзь дэфектаў паведаміць аб гэтым бібліятэкарУ, якія абавязаны рабіць на іх адпаведныя паметкі. У адваротным выпадку чытачы нясуць адказнасць за дэфектнасць.

3.5 Дарослыя чытачы, а таксама вучні 4 і старэйшых класаў распісваюцца за кожны экзэмпляр выдання, атрыманы па абанеменце.

3.6 Чытачы, якія страцілі кнігі, іншыя творы друку і матэрыялы з фондаў бібліятэкі, або нанеслі ім шкоду, павінны замяніць іх адпаведна такімі ж творамі друку і матэрыяламі ці іх копіямі. Магчыма замена дакументаў іншымі, прызнанымі бібліятэкані раўназначнымі, а пры немагчымасці – кампенсаваць у 10-кратным памеры згодна з коштам на момант замены.

3.6.1 За страту кніг, іншых твораў друку і матэрыялаў з фондаў бібліятэк або нанясенне ім незаменай шкоды непаўналетнім чытачамі, адказнасць нясуць іх бацькі, апекуны, папячыцелі, навучальныя ўстановы, выхаваўчыя або лячэбныя ўстановы, пад наглядам якіх яны знаходзяцца.

3.6.2 Кнігі, творы друку і іншыя матэрыялы, якія страчаны з фондаў бібліятэк або ім нанесена шкода непаўналетнім чытачамі, як правіла, замяняюцца такімі ж творамі друку і матэрыяламі або прызнанымі бібліятэкані раўназначнымі па кошту і зместу на момант замены.

3.6.3. Непаўналетнія чытачы нясуць матэрыяльную адказнасць за шкоду, якую нанеслі фонду бібліятэкі, у тым выпадку, калі яны маюць дастатковыя для пакрыцця шкоды заработка або стыпендыю.

3.7. За парушэнне правілаў карыстання бібліятэкай чытачы могуць быць пазбаўлены права карыстання бібліятэкай тэрмінам на 3 месяцы. Матэрыялы аб парушэннях асобнымі чытачамі дадзеных правілаў могуць перадавацца ў суд. <http://www.libdyatlovo.grodno.by/pravilyi-karyistannya/>

Тэкст 9.

Абсталяванне сцэны

Сучасны тэатр складаецца з двух частак – сцэны і глядзельныя залы, якія адзелены адна ад другой, капітальнай сцяною са спецыяльным праёмам-партальнай аркаю, верхняя частка якой пакрываецца рамай-“арлекінам”, за якім знаходзіцца спецыяльная супрацьпажарная “сцяна”- заслона. Апушчаная ўніз, яна герметычна падзяляе глядзельную залу, і сцэну. Адным з найбольш важных механізмаў абсталяванна партальнай аркі з’яўляецца антрактавая заслона. За супрацьпажарной заслонаю знаходзіцца пад’ёмна-апускная заслона. Для змены памераў люстра сцэны па вертыкалі служыць партальная падуга, за якой, справага і левага бакоў сцэны, прымацаваны партальныя кулісы, якія могуць мянаць люстра сцэны па гарызанталі. Абсталяванне сцэны зманіравана у розных кутках і частках сцэны (ад каласнікай, да ніжняга трума). На кожным плане сцэны паралельна партальнай арцы замацаваны сафіты, што служаць для асвятлення дэкарацый кожнага плана. Планшэт сучаснай сцэны драматычнага тэатра абсталяваны рознымі механізмамі, найбольш распаўсюджанным з якіх з’яўляецца паваротны круг. У оперна-балетным тэатры вялікае значэнне мае пад’ёмна-апускны планшэт з асобнымі пляцоўкамі, у якіх умайстрываны люкі правалу. На сцэнах, дзе ёсьць вялікія бакавыя запаснікі, знайшла прымяненне сістэма фурак (невысокіх пляцовак на калёсах, на якіх загадзе маніруюцца дэкарацыі трох бліжэйшых карцін). (A.Каляда)

Тэкст 10.

За вёскамі палі. Зноў жа розныя. Поўнач. Мядзельшчына з яе азёрамі і перакатамі ўзгоркаў. Гэта менавіта тут склалася загадка: «Поле ў паясках, поле ў піражках, поле ў дзірачках». Ты ломіш галаву над тым, што гэта такое, а адказ нечаканы: «поле». Паяскі — межы, піражкі — камяні, дзірачкі — дзірачкі сцяблін на іржышчы. Палі не дужа вялікія. Валуны значнага памеру сцягваюць на межы трактарамі ці спіхваюць бульдозерамі, і таму на межах цэлыя каменныя валы, крэпасці. З валуноў, расколатых берталетавай соллю, будавалі і часам будуюць і цяпер стайні, свірны, пуні.

Чаго-чаго, а каменя тут хопіць. Як сказаў паэт П.Панчанка: «Аматар трymаць чорны камень за пазухай тут мог бы набраць

іх на дзесяць вякоў». Здавалася — прыбрали. Не, пасля кожнага ворыва лезуць з зямлі, кожны дождж выбівае іх наверх.

На гэтых палетках лілавее канюшына, варушыцца вусаты ячмень, цягнецца, чапляе за ногі вільготнае і сакавітае сіло гароху.

Лубіну менш, затое сінія хвалі ільноў літаральна бясконцыя.

Сярэдняя паласа. Тут разнастайнейшы рэльеф і такія ж палі. На Навагрудчыне з яе высачэзнымі ўзгоркамі — меншыя, на раёнінай багатай Случчыне — шырокія і раздолъныя. Паўдзённы ўсход шмат займаецца гародніцтвам: капуста, цыбуля, радыс, морква, памідоры, туркі, часнок, салата. Тут буйныя парнікова-цяплічныя камбінаты, якія працуюць не толькі на Беларусь.

Поўдзень. Палескае роўнае поле. То спрадвечнае, то нядаўна асушанае. На горызонце зубчасты сілуэт лесу. На дрэвах пасярод поля па адной, па тры, па пяць пчаліных калод на кожным. Тут іх называюць «свепет». І зусім няма камення. Захацеў бы ў ворага кінуць, і то не знайшоў бы.

І ячменю мала. Яго, мужыка, нягледзячы на вусы, перамаглі грэчка і проса. І тут жа да іх у хаўрус уцінулася салодкая кампанія: кармавы лубін (паўсюль), цукровы бурак (на паўднёвым заходзе) і нязлічаныя каноплі (на паўднёвым усходзе). Ну і яшчэ тытунь. А раз так, то ясна, што ёсьць цукровыя заводы і тытунёвыя фабрикі.

Гэта мы ўсё займаліся пакуль што паважанай, але не самай важнай кампаніяй. Цяпер пра галоўнае.

Бульба. Яна паўсюль, яна — універсал. За выключэннем некаторых паўночных раёнаў, дзе яе пасевы складаюць 15,8 працэнта ад пасяўной плошчы, — паўсюль яе да 20 працэнтаў. А значыць, тут жа працуюць заводы спіртавыя і крухмальныя.

33,3 працэнта плошчы збожжавых захапіла і самаўладна размясцілася там асноўная культура — азімае жыта. Падцясніла менш ураджайную ярыну, а пшаніцу, разлівы якой так шырока расцякліся па Сібіры, Кубані, Украіне, увогуле трymае ў чорным целе — усяго 17,4%, хаця сеюць пшаніцу па ўсёй рэспубліцы.

Пра ячмень я ўжо казаў раней. Яму аддадзена менш плошчы. Такі сабе падпанак. Ведае, што беларус не можа абысціся без ячнага супу з грыбамі і півом.

Нават авёс крыху больш пан, чым пшаніца, хаця пасевы яго і скараціліся за апошні час у трох разы. Ён служыць кормам для хатнай жывёлы, а ў басейне Бярэзіны — і для мядзведзяў, якія прыходзяць унаучы ласавацца на аўсянія палі. Нашморгаюць поўныя жмені,

высмакчуць «малако», а жмакі раскідаюць па полі. Мясоўыя калгаснікі гэтага разбою дуж-жа не любяць.

Шмат у краіне кармавых культур, бо добра развіта мяса-малочная вытворчасць. Таму тут табе і кармавы лубін, і кукуруза на сілас, і канюшына, бручка, турнэпс, рэпа.

У рэспубліцы амаль 6 млн. буйнай рагатай жывёлы, з іх 2 млн. 592 тысячи кароў. Пераважна чорна-белая і бурыя, латвійскія, але ёсць і швіцкая, сіментальская, яраслаўская пароды.

...Сядзіш над Дняпром. Сонца набліжаецца да гарызонту. На дрэвах, на вадзе, на гліне адхонаў аранжавы водбліск. І раптам у вадзе з'яўляюцца нейкія незразумелыя крапкі. Бліжэй-бліжэй, і вось ясна ўжо, што гэта рагатыя галовы. Плыве цераз раку вялізная чаада. Пярэднія ўжо выйшлі на бераг, чорна-бела ільсняцца на сонцы, і вада сплывае з іх, заднія яшчэ плывуць. А за імі, стоячы ў чаўне, плыве пастух. Гэта пераганяюць статак на новую пашу, на паплавы са свежай, кветкамі апышканай травой. У аднаго майго знаёмага дядзькі было аж сем коз. «Дядзька, навошта вам іх столькі?.. Ды яшчэ чацвёра — казлы». — «Ды не купляе ніхто, а рэзаць нейк рука не падымаецца. Занадта на чорта падобныя». — Ну а свінню вы ясцё?" Адказ пасля нядоўгага роздуму: «Свінню ем. Калі б свінню не есці, яна б... увесь свет запаланіла».

Дык вось, у некаторых раёнах Беларусі трymаюць 60 — 100 свіней на адзін гектар пашы. У 1972 г. свініна складала 47,7% усяго мяса, якое атрымала Беларусь.

...Сцэнка на пашы. Два пастухі пасвяць авечкі. Адзін ля лесу, другі — наводдаль. Воўк схапіў адну. Той, што далей, крычыць:

- Што гэта? Воўк?
- А нягож, халера твайму бацьку, заяц?!
- То што ён, авечку панёс?!
- А нягож, трасца тваёй матары, табе прынёс?!

То вось і ваўкоў павыбілі і засталося іх мала, але і авечак паменела таксама. Гэтаму ёсць прычыны. Раней ледзь не адна авечка давала чалавеку вопратку: кажух, катаная світка, ваўняны бурнос, бурка, зімовыя порткі, андаракі, валёнкі. Цяпер на змену ўсяму гэтому прыйшоў крам, ды яшчэ й сінтэтыка дапамагла. Ва ўсякім разе, на кожны раён тры-чатыры-восем гаспадарак з невялікімі авечымі фермамі, і рэдка дзе можна ўбачыць ферму болей чым на 400 галоў. Ды і ў гэтых гаспадарках авечкі не галоўнае. (У.Караткевіч)

Тэкст 11.

РАЗДЗЕЛ 1. АРТЫКУЛ 2.

Мы, гаспадар, абяцаем нікога не караць па завочным абвінавачванні, хай бы гэта датычыла абражання маястату нашага гаспадарскага або зрады рэчы паспалітай. А хто б каго неабгрунтавана абвінаваціў па тых жа справах, аб абражанні маястату нашага гаспадарскага або зрадзе рэчы паспалітай, але не даказаў, тым самым павінен быць пакараны.

Таксама пайменаваным прэлатам, княжатам, панам-радам духоўным і свецкім, панам харую́ным, шляхце і гарадам земляў Вялікага княства Літоўскага і ўсіх іншых земляў, якія здаўна і цяпер таму панству Вялікаму княству Літоўскому належалі, абяцаем словам нашым гаспадарскім, што ні на якога чалавека не будзе пачата яўнае праследаванне, або следства, або тайнае падазрэнне, тых саслоўяў вышэй указанных, якім-небудзь пакараннем грашовым, крыдавым, турэмным, або адабраннем чыноў, пасад або маёнткаў, абвінавачваць і караць не павінны і не будзем, перш чым на сойме ў судзе яўным у адпаведнасці з парадкам судавытворчасці і права, калі скаржнік, гэта значыць ісцец, і адказчык абвінавачаны асабіста паўстануць, і пераканаўча ў канцы будуць пераможаны на судзе, і пасля такога разгляду вінаватыя павінны быць пакараны карай, указанай у ніжэй апісаных артыкулах. А таксама калі б хто-небудзь узвёў паклён на каго ў тых справах па абражанню маястату нашага або ў зрадзе рэчы паспалітай абвінаваціў, да ганьбы, а абвінавачанаму пагражала б страта гонару, або пазбаўленне жыцця, або іншае пакаранне, тады той, каторы каго абвінаваціў і абылгаў, а не дакажа абвінавачвання, павінен быць пакараны той самай карай.
(Статут Вялікага Княства Літоўскага)

Тэкст 12.

Каляды (ад лац. *calendae* “календы” – назва першага дня кожнага месяца ў старажытных рымлян), народнае зімовае свята дахрысціянскага пашоджання. Святкаванне К. звязана з перыядам зімовага сонцастаяння і адпаведна з першым павелічэннем самага кароткага дня ў годзе. У гадавым коле народных аграрных абрадаў і святкаванняў займала 1-е месца. З усталяваннем хрысціянства К. былі прымеркаваны да святаў Раства Хрыстовага і Вадохрышча. На Беларусі рытуал святкавання К. цесна пераплещены з народнай святочнай традыцыяй. К. працягваюцца з 24 снежня па 6 студзеня (па старому стылю). У аснове К. – старажытная аграрная абрааднасць, агульным прызначэннем якой было паскарэнне надыходу цяпла (паводле народнага выказвання “Ад Каляд сонца паварочвала на лета”) і забеспячэнне добра га ўраджаю ў новым гаспадарчым годзе пры дапамозе магічных дзеянняў. Для К. характэрны тры абраадавыя вячэры (куцці): посная

(вылікая) спраўляеца перад першым святочным днём; багатая (тоўстая, шчодрая) з мяснымі стравамі – у вечар перад Новым годам; посная (галодная, вадзяная) – перад Вадохрышчам. У час К. наладжвалі варажбу, шматлікія забавы, гульні, а таксама т.зв. “калядаванне” – хаджэнне калядоўшчыкаў па хатах з выкананнем величальных песень, тэатралізаваных сцэнак, пераапрананнем у “казу”, “мядзведзя”, “кабылу” і да т. п. Калядоўшчыкі спявалі калядныя песні, у якіх віншавалі гаспадароў хаты, жадалі ім добра і заможнасці, услаяўлялі іх працавітасць і шчодрасць, дабрадушна кпілі з малалеткаў, дзеда ці бабулі. За гэта гаспадары хаты давалі ім розныя падарункі (сала, каўбасы і інш.). (Э. Дубянецкі)

IV. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ

ПЫТАННІ ДЛЯ САМАКАНТРОЛЮ

1. Прадмет, задачы і месца курса ў сістэме сацыяльна-гуманітарных навук.
 2. Сувязь курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” з іншымі навукамі.
 3. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
 4. Генезіс беларускай мовы, яе развіццё ў часе.
 5. Рэформы правапісу беларускай мовы. Закон аб мовах.
 6. Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры.
 7. Храналагічныя пласты спрадвечнай беларускай лексікі.
 8. Іншамоўная лексіка і паказчыкі яе запазычання.
 9. Лексіка беларускай літаратурнай мовы паводле сферы ўжывання.
 10. Сутнасць паняцця “спецыяльная лексіка”, “тэрмін”, “тэрміналогія”.
- Устойлівыя выразы ў межах прафесійнага ўжывання.
11. Супастаўляльная харкторыстыка тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі.
 12. Асаблівасці беларускай фанетычнай сістэмы ва ўмовах білінгвізму.
 13. Паняцце графікі. Беларускі алфавіт.
 14. Арфаэпічныя нормы і прычыны іх парушэння.
 15. Вымаўленне галосных і іх спалучэнняў.
 16. Вымаўленне зычных і іх спалучэнняў.
 17. Арфаграфічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прынцыпы беларускага правапісу.
 18. Напісанні беларускамоўнай прафесійнай лексікі паводле фанетычнага прынцыпу.
 19. Перадача акання і якання ў беларускай мове.
 20. Напісанне *ы*, *и* пасля прыставак.
 21. Правапіс спалучэнняў галосных у іншамоўных словаах.
 22. Напісанне галосных у складаных словаах.
 23. Правапіс прыстаўных галосных і зычных.
 24. Правапіс ў (нескладовага).
 25. Напісанне спалучэнняў зычных у корані і на стыку кораня і суфікса.
 26. Правапіс прыставак на з- (*раз-*, *уз-*, *без-*, *цераз-*).
 27. Правапіс *д-дз*, *т-ц*.
 28. Падоўжаныя зычныя і іх правапіс.
 29. Напісанне беларускамоўнай прафесійнай лексікі паводле марфалагічнага прынцыпу.
 30. Правапіс звонкіх-глухіх, цвёрдых-мяккіх зычных, выбухных-афрыкат.
 31. Напісанне беларускамоўнай прафесійнай лексікі разам, асобна і праз злучок.
 32. Ужыванне вялікай літары пры размежаванні ўласных і агульных назваў, пры афармленні простай мовы і цытат.
 33. Лексіка-граматычная харкторыстыка назоўніка.

34. Нарматыўныя склонавыя формы назоўнікаў I скланення.
35. Нарматыўныя склонавыя формы назоўнікаў II і III скланення.
36. Нарматыўнае функцыянованне рознаскланяльных назоўнікаў.
37. Асаблівасці склонавых канчаткаў назоўнікаў множнага ліку.
38. Склоненне і ўжыванне ўласных назоўнікаў.
39. Асаблівасці скланення і выкарыстання займеннікаў як слоў з “замяняльнай”, “указальнай” функцыяй.
40. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў і іх ужыванне.
41. Асаблівасці склонавых канчаткаў прыметнікаў.
42. Спецыфіка ўтварэння і функцыяновання розных формаў прыметніка.
43. Лексіка-граматычныя разрады лічэбнікаў, іх скланенне.
44. Асаблівасці спалучэння лічэбнікаў з назоўнікамі, дапасаванымі прыметнікамі і дзеепрыметнікамі.
45. Роля прыметніка і лічэбніка ў стварэнні тэрміналагічнай лексікі.
46. Нарматыўнае ўжыванне граматычных катэгорый і формаў дзеяслова.
47. Спецыфіка спражэння дзеясловаў; асаблівасці суфіксальнага афармлення.
48. Асаблівасці ўтварэння і перакладу дзеепрыметнікаў і дзеепрыметных зваротаў з рускай мовы на беларускую.
49. Спецыфіка ўтварэння і функцыяновання дзеепрыслоўяў.
50. Функцыянальна-стылістичная характеристыка службовых часцін мовы.
51. Структура і спецыфіка беларускіх словазлучэнняў (параўнальна з рускай).
52. Паняцце функцыянальнага стылю і класіфікацыйныя фактары іх вылучэння.
53. Агульная характеристыка кніжных і размоўнага стыляў.
54. Асноўныя прыметы і функцыі навуковага стылю.
55. Падстылі і жанры навуковага стылю.
56. Асноўныя прыметы і функцыі афіцыйна-справавога стылю.
57. Падстылі і жанры афіцыйна-справавога стылю.
58. Проблемы культуры маўлення ва ўмовах білінгвізму.
59. Камунікатыўныя якасці маўлення.
60. Вербалычныя і невербалычныя сродкі маўленчай дзейнасці і іх роля ў падрыхтоўцы да публічнага выступлення.

**Тэставыя заданні для самакантролю
па курсе «Беларуская мова: прафесійная лексіка»**

Тэст № 1

A1. Адзначце слова, у якіх літары Я, Ё, І, Е абазначаюць два гукі.

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1) лінагравюра | 6) ёмісты |
| 2) канфігурацыя | 7) у здароўі |
| 3) з’явіўся | 8) бібліограф |
| 4) іх | 9) Мальер |
| 5) сям’і | 10) басня |

A2. Адзначце слова, у якіх націск падае на першы склад.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1) завязка (драмы) | 6) атлас (геаграфічны) |
| 2) партэр | 7) дарма (бясплатна) |
| 3) генезіс | 8) седзячы |
| 4) хобі | 9) ласкавы |
| 5) стары | 10) шэсцьдзясят |

A3. Адзначце пары слоў, якія з’яўляюцца сінонімамі.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1) абревіатура – скарачэнне | 6) абсурд – здарэнне |
| 2) ілюзорны – узорны | 7) прэамбула – прадмова |
| 3) кампетэнтнасць –
дасведчанасць | 8) канкурэнцыя – спаборніцтва |
| 4) эканомны - ашчадны | 9) мінорны – вяёлы |
| 5) адэкватны – раўназначны | 10) дамінаваць – пераважаць |

A4. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Я.

- | | |
|----------------|---------------|
| 1) жыцц...піс | 6) ...сенін |
| 2) с...нтэнцыя | 7) В...ласкес |
| 3) плац...жы | 8) дз...вятка |
| 4) б...спраўны | 9) тыс...чны |
| 5) бен...фіс | 10) дз...сяты |

A5. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Е.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) рады...акустычны | 6) рады...ахоўны |
| 2) вас...мнаццаты | 7) бізн...см...н |
| 3) крыштал...кераміка | 8) вал...алогія |
| 4) в...б-камера | 9) в...лікадзяржаўны |
| 5) в...лікасвецкі | 10) у П...руна |

A6. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара А.

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) ч...цвер | 6) н...ватар |
| 2) н...вамодны | 7) Ры...-Негра |
| 3) камп'ют...р | 8) ст...галосы |
| 4) аўды...візуальны | 9) пр...цілеглы |
| 5) капірайт...р | 10) мн..гаслоіны |

A7. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Э.

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) бен...фіс | 6) эф...кт |
| 2) акард...он | 7) эн...ргічны |
| 3) с...рвіс | 8) майст...р |
| 4) м...неджар | 9) сурв...тка |
| 5) ц...рымонія | 10) Г...ндэль |

A8. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара І.

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) дэз...нтэграцыя | 6) за...скрыцца |
| 2) мушк...цёр | 7) звыш...нтэнсіўны |
| 3) без...ніцыятыўны | 8) пра...гравальнік |
| 4) пр...нтар | 9) з...мправізаць |
| 5) арх...варыус | 10) Леанарда да Вінч... |

A9. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара О.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) мн...гаўзроўневы | 6) мн...гагучны |
| 2) сл...ваформа | 7) р...знастылявы |
| 3) выканк...м | 8) ст...галосы |
| 4) ф...ндасховішча | 9) шт...гадовы |
| 5) д...ўгачасны | 10) Д...бравольскі |

A10. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Ў.

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) Е...рабачанне | 6) эмацыянальна-...зрушены |
| 2) гука...спрымальнік | 7) Алена ...ладзіміраўна |
| 3) на...дачу | 8) калёкві...м |
| 4) адкрытая ...смешка | 9) філасо...скі |
| 5) бакала...р | 10) ва ...нісон |

A11. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак.

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) бескультур...е | 6) дз...вюма |
| 2) мен...шы | 7) л...ю |
| 3) В...етнам | 8) фал...клор |
| 4) Цзянмын...скі | 9) канферанс...е |
| 5) ледз...ве | 10) стан...це |

A12. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца прыстаўная літара.

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1) ...оперная арыя | 6) купіць ...льняную вopратку |
| 2) кло...ун | 7) павярнуцца ...мгненна |
| 3) аб...астрыць | 8) ...унікальныя здольнасці |
| 4) на...аколле | 9) на ...Украіне |
| 5) ...узмахнуць | 10) На...уменка |

A13. Адзначце словаы, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1) меца-сапрана | 6) сугуча |
| 2) Ілья | 7) з радасцю |
| 3) безапаветны | 8) сюррэалізм |
| 4) баласны | 9) палымяны |
| 5) разлавацца | 10) аплікацыя |

A14. Адзначце словаы, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|---------------|----------------|
| 1) комплексны | 6) бязсмертны |
| 2) жаластны | 7) казацкі |
| 3) па-братску | 8) магістарскі |
| 4) двухмесны | 9) контрастны |
| 5) дапаздна | 10) графскі |

A15. Адзначце словаы, якія пішуцца праз злучок.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) (чым)небудзь | 6) (віцэ)мэр |
| 2) усё(такі) | 7) (паў)Віцебска |
| 3) (па)свойму | 8) (джаз)аркестр |
| 4) вышэй(сказаныя) словаы | 9) вакальна(сцэнічны) |
| 5) (кіна)(відэа)бізнэс | 10) усё(роўна) |

A16. Адзначце словаы, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) варыацыя | 6) клавіятура |
| 2) плагіят | 7) капрычью |
| 3) Іанічанскае мора | 8) Фейербах |
| 4) радыю | 9) акардэён |
| 5) сітуацыя | 10) харэаграфія |

A17. Адзначце словаы, якія пішуцца з вялікай літары.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. (М,м)іншчына | 4. (М,м)урчыны кацяняты |
| 2. (К,к)упалаўскія чытанні | 5. (М,м)ележаўская прэмія |
| 3. (Б,б)агдановічавы санеты | 6. (С,с)яброўскі гурток |

- | | | |
|----------------------------|----------|------------------|
| 7. (Д,д)ом | народнай | 9. (К,к)упалаўцы |
| творчасці | | 10.(Б,б)ожы храм |
| 8. часопіс “(М,м)аладосць” | | |

A18. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя слова ўжыты ў пераносным значэнні.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) зерне сцэнічнага вобраза | 6) бліск майстэрства |
| 2) губляць думку | 7) намаляваць карціну |
| 3) выказаць падзяку | 8) плесці сурвэтку |
| 4) адмываць душы | 9) мова харэаграфіі |
| 5) разбітае сэрца | 10) атрымаць сусветную вядомасць |

A19. Адзначце радкі, у якіх усе слова з'яўляюцца сінонімамі.

- 1) абавязак, адказнасць, павіннасць, задача
- 2) адгаворка, выверт, прычына, апраўданне, адмаўленне
- 3) адзінка, штука, паасобнік, экзэмпляр, адзінства
- 4) узор, прыклад, мадэль, стандарт
- 5) саюз, аб'яднанне, карпарацыя, таварыства
- 6) далікатны, тактоўны, ветлівы, ласкавы, асцярожны

A20. Адзначце заданні, у якіх адбываецца чаргаванне *г:з, к:ц, х:с* у формах слоў.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) паехаць да (бабка) | 6) у нацыянальную (музыка) |
| 2) узнагародзіць у (Прага) | 7) у вашай (рэпліка) |
| 3) удзельнічаць у (пастаноўка) | 8) у (мелодыка) |
| 4) у вядомай (ткачыха) | 9) артысты (“Калыханка”) |
| 5) на кожнай (старонка) | 10) дараваць (Абламейка Вераніка) |

A21. Адзначце назоўнікі з канчаткамі *-у, (-ю)* у М. скл. або Р. скл.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) зайграць на англійскім
ражк... | 6) на геро... |
| 2) у рэпертуар... | 7) па адным крок... |
| 3) пры вітуоз... | 8) адчуць дух час... |
| 4) на этап... | 9) уручыць Мікала... Алесюк... |
| 5) пры выкананіц...(м.р.) | 10) пры Іван... |

A22. Адзначце назоўнікі з канчаткамі *-а, (-я)* у родным склоне.

- | | |
|---------------|------------------|
| 1) імітаванне | 6) кірмаш |
| 2) інтэрнэт | 7) рух |
| 3) фінал | 8) памер |
| 4) канцэрт | 9) постмадэрнізм |
| 5) эпізод | 10) бенефіс |

A23. Адзначце словазлучэнні, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) рэпеціраваць дацямна | 6) надта цяжка |
| 2) адкладці на паслязаўтра | 7) што год ездзіць на конкурс |
| 3) правесці дзень у пустую | 8) зрабіць удвая лепей |
| 4) зредку наведваць бацькоў | 9) рыхтавацца ў сур'ёз |
| 5) навошта запытваць | 10) усёроўна буду выступаць |

A24. Адзначце словазлучэнні з правільным ужываннем дзеепрыметнікаў.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) выступаючы артыст | 6) камп'ютарызаваныя класы |
| 2) выконваўшыяся нумары | 7) адкрытая выстава |
| 3) намаляваны партрэт | 8) ненадрукаваная п'еса |
| 4) адлюстраванныя факты | 9) пацямнелыя фарбы |
| 5) паслабеўшы голас | 10) пераплеценыя кнігі |

A25. Адзначце сказы з памылкай. Напішице правільны варыянт ужывання формы слова.

- 1) Дзяцей лягчэй за ўсё збіраць у цэнтры пазашкольнай работы.
- 2) Каб зрабіць работу больш цікавейшай, можна прапанаваць дзесям гульню.
- 3) Навуковы кіраўнік параіў цябе ўдзельнічаць у студэнцкай канферэнцыі.
- 4) Ёсць экспанаты, якім сёння больш 100 гадоў.
- 5) Здабыткі нацыянальных культур – найвышэйшая каштоўнасць грамадства.

A26. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі.

- 1) Захоўваючы нацыянальныя традыцыі, здабыткі культуры і мовы, першасная роля тут належыць сям'і.
- 2) Ствараючы дзіцячы хор, трэба прытрымлівацца аднароднасці калектыву па ўзросце.
- 3) Абагуліўшы вынікі работы, супрацоўнікі творчай лабараторыі прыйшли да пэўных вынікаў.
- 4) Мова не проста сукупнасць умоўных знакаў, забяспечваючых зносіны.
- 5) Страціўшы мову, карані нацыянальнай свядомасці былі падсечаны.

A27. Адзначце сказы з памылкай у дапасаванні або кіраванні.

- 1) Выбачайце нас, калі ласка, за такое нечаканае спазненне.
- 2) Пры Доме народнай творчасці працуюць дванаццаць клубных фарміраванняў.
- 3) У рэспубліцы працуе два дзесятка дзяржаўных тэатраў.
- 4) Шмат песені і казак складзены народам пра лён.
- 5) Некалі даўно давялося мне пагартаць гэты старажытны летапіс.

A28. Адзначце сказы з граматычнай памылкай.

- 1) Чыталны зал разлічаны на дваццаць два месцы.
- 2) У інтэрнаце па вечарам праводзяцца сустрэчы сяброў тэатра.
- 3) Душа чалавека мацнейшая за разум яго.
- 4) Мы з гонарам бярэм удзел у справаздачным канцэрце факультэта.
- 5) ЛіМ змясціла падборку вершаў маладых паэтаў.

A29. Вызначце стыль і тып тэксту.

Наш абавязак – шанаваць усё, што звязана з жыццём нашых продкаў, каб гэтак жа сама і нас шанавалі будучыя пакаленні. Яны наўрад ці нам даруюць, калі мы паступова не вернем людзям тыя былыя геаграфічныя назвы, у якіх так яскрава былі адлюстраваныя гісторыя і нялёгкае жыццё беларускага народа.

- 1) мастацкі, апавяданне
- 2) публіцыстычны, разважанне
- 3) навуковы, разважанне
- 4) гутарковы, апавяданне

Тэст № 2

Б1. Адзначце слова, у якіх ётавыя літары абазначаюць два гукі.

- | | |
|------------|----------------|
| 1) любоўю | 6) акварэллю |
| 2) радыё | 7) краіна |
| 3) вяселле | 8) суб'ектыўна |
| 4) ёгурт | 9) кампетэнцыя |
| 5) мелодыя | 10) свята |

Б2. Адзначце слова, у якіх націск падае на другі склад.

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) занятасць | 6) фольга |
| 2) наняты | 7) феномен |
| 3) вусы | 8) мысленне |
| 4) дакумент | 9) партэр |
| 5) агент | 10) чутно |

Б3. Адзначце пары слоў, якія з'яўляюцца сінонімамі.

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1) афіша – праграма | 7) інавацыя – новаўвядзенне |
| 2) віртуальны – магчымы | 8) мажорны – вясёлы, бадзёры |
| 3) віртуозны – мастацкі | 9) інтуіцый – адчуванне |
| 4) ідэальны – узорны | 10) соцыум – грамадства |
| 5) рапорт – рэдкасць | 11) |
| 6) дыскусія – размова | |

Б4. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Я.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) ув...рцюра | 6) Н...свіж |
| 2) габ...лен | 7) в...лікодны |
| 3) л...лоніха | 8) Л...віцкі |
| 4) вы...віць | 9) п...сняр |
| 5) жыцц...дзейны | 10) с...мюдзеяццю |

Б5. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Е.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) рады...інтэрв'ю | 6) рады...тэрапія |
| 2) ус...славянскі | 7) вол...выяўленне |
| 3) вас...мнаццаты | 8) камюнік... |
| 4) В...лікабрытанія | 9) інтэрн...т |
| 5) бал...рына | 10) рэзюм... |

Б6. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара А.

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) ф...таграфія | 6) амплу... |
| 2) м...ватворчасць | 7) сал..марэзка |
| 3) ск...марох | 8) д...бранач |
| 4) барок... | 9) ш...сці |
| 5) в...семсот | 10) Ш...кспір |

Б7. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Э.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) канц...пцыя | 6) менеджм...нт |
| 2) р...нтабелльны | 7) пач...сны |
| 3) палан...з | 8) р...меснік |
| 4) макрам... | 9) Гр...чанінаў |
| 5) п...ндзаль | 10) Р...несанс |

Б8. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара І.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) арх...тэкtonіка | 6) с...луэт |
| 2) па...менна | 7) пра...гнараваць |
| 3) за...нтыгаваць | 8) спец...ялізацыя |
| 4) контр...гра | 9) пра...граваць |
| 5) су...снаванне | 10) дэз...нфармацыя |

Б9. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара О.

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1) з Шакун...м | 6) в..дамар...заўстойлівы |
| 2) Д...ўгаруکі | 7) п...ліфункцыянальны |
| 3) еўрапе...ідны | 8) н...ваўведзены |
| 4) ст...гадовы | 9) пр...цістаянне |
| 5) сал...мапляценне | 10) ф...натэка |

Б10. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Ў.

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1) неда...камплектаваць | 6) святочна-...рачысты |
| 2) тры...мф | 7) вонкавае ...прыгожанне |
| 3) да ...нікальных вынікаў | 8) “Культура”...знавіла падпіску |
| 4) Марыя ...льянаўна | 9) А...ганістан |
| 5) выканалі ...верцюру | 10) па...такт |

Б11. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1) з...яднанне | 6) вясёлен...кі |
| 2) інтэрв...юер | 7) хtos...ці |
| 3) нос...біт | 8) чань-чун...скі |
| 4) чарл...стон | 9) сазвон...вацца |
| 5) з...мест | 10) бул...ён |

Б12. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца прыстаўная літара.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1) ...астраслоў | 6) тканіна ...рвецца |
| 2) прынцыпы ...урбанізму | 7) у ...Оршу |
| 3) ...уступ да оперы | 8) па...этаму |
| 4) адно ...мгненне | 9) на...окал |
| 5) па...мчацца насустрach | 10) за...узіць |

Б13. Адзначце словаы, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1) массавасць | 6) расспад |
| 2) шасцю | 7) пляменнік |
| 3) пяццідзесяці | 8) рассаднік |
| 4) бесістэмны | 9) Евангелле |
| 5) гледдзячы на | 10) панна |

Б14. Адзначце словаы, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1) кампактны | 6) казахскі |
| 2) маніфесны | 7) па-мастацку |
| 3) Рэмбрандт | 8) авангардыстскі |
| 4) рэдкастная | 9) поздні |
| 5) акцэнтны | 10) аматарства |

Б15. Адзначце словаы, якія пішутьца праз злучок.

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1) (дзе)небудзъ | 3) (па)вашаму |
| 2) як(бы) | 4) ніжэй(падпісаныя) |

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 5) (відэа)запіс | 8) (поп)музыка |
| 6) (гран)пры | 9) праграмна(тэхнічныя) сродкі |
| 7) (паў)Еўропы | 10) дыск(жакей) |

Б16. Адзначце слова, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) акіян | 6) амплуа |
| 2) мініяцюра | 7) ідэёлаг |
| 3) Нью-Йорк | 8) канвейер |
| 4) адажыя | 9) стэрэатып |
| 5) Эфіопія | 10) віола |

Б17. Адзначце слова, якія пішуцца з вялікай літары.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) (Г,г)омельшчына | 6) (Д,д)амоклаў меч |
| 2) (М,м)ележаўская
канферэнцыя | 7) (В,в)іцебскі драматычны тэатр |
| 3) (Г,г)ілевічавы творы | 8) (С,с)лабодская сярэдняя школа |
| 4) (Ш,ш)арыкава міска | 9) (П,п)рафесар універсітета |
| 5) перад (К,к)алядамі | 10) (М,м)іністэрства культуры РБ |

Б18. Адзначце радкі, у якіх усе слова з'яўляюцца сінонімамі.

- 1) адлегласць, далеч, аддаленне, прамежак, дыстанцыя
- 2) адсталы, неадукаваны, абмежаваны, кансерватыўны, непісьменны
- 3) спіс, пералік, пералічэнне, рэестр, каталог
- 4) спрактыкаваны, вопытны, дасведчаны, кваліфікаваны
- 5) часам, падчас, парой, момантамі, рэдка, зредку, выпадкам
- 6) спыніць, стаяць, стрымаць, прыпыніць

Б19. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя слова ўжыты ў пераносным значэнні.

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1) ажывіць скульптуру | 6) <i>сонца</i> нацыянальной паэзіі |
| 2) дзыме вецер | 7) <i>стаіць</i> цішыня |
| 3) тонкія рукі | 8) <i>нямы</i> фільм |
| 4) яркія вобразы | 9) <i>мова</i> жывапісу |
| 5) дух творчасці | 10) чалавек з хворым сэрцам |

Б20. Адзначце заданні, у якіх адбываецца чаргаванне г:з, к:ц, х:c у формах слоў.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) пашукаць у (картатэка) | 4) у інтынацыйнай (спецыфіка) |
| 2) гасціваць у (сяброўка) | 5) маляваць кветкі на (хустка) |
| 3) проблема ў неспакойнай
(маторыка) | 6) атрымаць па (пяцёрка) |
| | 7) уручыць дыплом (Бадзейка Вольга) |

- 8) вырабы з (саломка)
 9) адмовіць ў (падтрымка)
- 10) у (эпоха) Адраджэння

Б21. Адзначце назоўнікі з канчаткамі –у, (- ю) у М. скл. або Р. скл.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) у камерна-вакальным жанр... | 6) на конкурс... песні |
| 2) удзельніцаць у спектакл... | 7) на удзельнік... |
| 3) у самадзейным гуртк... | 8) прачытаць аб кінагеро... |
| 4) пры арганізацыі дасуг... | 9) пры Алес...Звонак... |
| 5) пры кіраўнік... групы | 10) пры дзед... |

Б22. Адзначце назоўнікі з канчаткамі –а, (- я) у родным склоне.

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1) прагназаванне | 6) шум |
| 2) квінтэт | 7) фестываль |
| 3) рэфрэн | 8) аркестр |
| 4) флейтыст-аматар | 9) абстракцыянізм |
| 5) гукупіс | 10) студэнт першага курс.. |

Б23. Адзначце словазлучэнні, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1) залетась быў на канферэнцыі | 6) канцэрт адбыўся якраз сёння |
| 2) дэкарацыі размясцілі з лева | 7) я ўпершыню спяваў на сцэне |
| 3) па сярэдзіне сцэны паставілі ёлку | 8) на што ўсё гэта патрэбна? |
| 4) пад вечар адбылася дыскатэка | 9) я што дзень працаваў над сцэнарем |
| 5) з нізу да верху былі прыматаўаныя плакаты | 10) артысты павярнуліся ў бок святла |

Б24. Адзначце словазлучэнні з правільным ужываннем дзеепрыметнікаў.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) абумоўленая сувязь | 6) запрошаныя гледачы |
| 2) неабдымныя дрэвы | 7) узрастаючая роля |
| 3) непапраўленыя тэксты | 8) памаладзелы твар |
| 4) ажыўшыя вобразы | 9) расклейная рэклама |
| 5) устаўлены сімвал | 10) адбыўшыся гастролі |

Б25. Адзначце сказы з памылкай. Напішице правільны варыянт ужывання формы слова.

- 1) Веданне рэальных запатрабаванняў насельніцтва вызначаеца спецыялістамі галіны ў якасці самага найважнейшага арыенціру ў культурнай палітыцы.
- 2) Веданне асноўных арыенціраў насельніцтва ў сферы вольнага часу дазволіць больш дакладна будаваць жыццё клубнай установы.
- 3) Лягчай усяго дапамагчы суседзям знайсці гледача, чым праводзіць канцэрт у непрыстасаваным для гэтага памяшканні.
- 4) Ф.Скарына – вядомейшы мысліцель-гуманіст XVI стагоддзя.
- 5) Разумовае развіццё дзеяцігадовых дзяцей вышэй, чым у першакласнікаў.

Б26. Адзначце сказы са стылістычнымі памылкамі.

- 1) Існаванне клубаў абавязкова патрабуе пашырэння эканамічных крыніц, уключаючы камерцыйныя паслугі.
- 2) Атрыманыя ва ўніверсітэце веды дапамаглі нам распрацаваць праект сацыяльна-культурнай дзейнасці.
- 3) Функцыянуочы ў сферы вольнага часу, клубныя ўстановы прызначаны арганізоўваць яго.
- 4) Выходзячы на сцэну, вочы гледачоў спыніліся на юным спеваку.
- 5) Перакладаючы тэкст, іх гаворка гучала то па-англійску, то па-беларуску.

Б27. Адзначце сказы з памылкай у дапасаванні або кіраванні.

- 1) Выбачайце нас, калі ласка, за спазненне.
- 2) На спектаклі прысутныя наスマхаліся над няўдалым выкананнем ролі.
- 3) У бібліятэцы ўніверсітэта працуе два каталогі.
- 4) Шмат студэнтаў удзельнічалі ў справаудачным канцэрце ўніверсітэта.
- 5) Некалі даўно давялося мне прысутнічаць на прэм'еры спектакля.

Б28. Адзначце сказы з граматычнай памылкай.

- 1) Уяві сябе, колькі новай інфармацыі можна знайсці ў Інтэрнэце!
- 2) Перад канцэртам музыканты рассаджваюцца па сваім месцам.
- 3) Душа чалавека мацнейшая за разум яго.
- 4) Часопіс “Маладосць” змясціла падборку вершаў маладых паэтаў.
- 5) Абодва (Насця і Алесь) здалі сесію на выдатна.

Б29. Вызначце стыль і тып тэксту.

Музычная культура Беларусі, як і кожнай іншай краіны, з'яўляеца надзвычай складаным і шматвектарным працэсам, а таксама шматаблічным феноменам, які можна вывучаць у самых розных аспектах. Падобна дыяментаваму крышталю, гэтая культура кожны раз па-новаму адкрываеца даследчыцкаму позірку.

- 1) мастацкі, апавяданне
- 2) навуковы, разважанне
- 3) мастацкі, апісанне
- 4) публіцыстычны, апісанне

Тэст № 3

В1. Адзначце словаы, у якіх літары Я, Ё, І, Е абазначаюць два гукі.

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) звіць | 6) ёсць |
| 2) сямёра | 7) вёсны |
| 3) аб'яднаць | 8) якасць |
| 4) дыятоніка | 9) сацыёлаг |
| 5) экспазіцыя | 10) падвоіць |

В2. Адзначце словаы, у якіх націск падае на апошні склад.

- | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|
| 1) бялізна
адзенне) | (нацельнае | 6) трапяткі |
| 2) галіна (прамысловасці) | | 7) ніцяны |
| 3) касцяны | | 8) жывучы (які) |
| 4) крапіва | | 9) адмаўляючы |
| 5) сярэдневяковы | | 10) дзеяч |

В3. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Я.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1) земл...ўласнік | 6) с...мestr |
| 2) с...ржант | 7) с...зон |
| 3) н...воля | 8) п...шчота |
| 4) гені...льны | 9) Н...волін |
| 5) ве...нне | 10) вас...мнаццаты |

В4. Адзначце пары слоў, якія з'яўляюцца сінонімамі.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) сентэнцыя – мараль | 6) сілуэт – цень |
| 2) скрупулёзны – прыблізны | 7) тэндэнцыйны – прадузяты |
| 3) семіяграфія – нотапісанне | 8) рэпрэзентатыўны–характэрны |
| 4) эрудыцыя – пісьменнасць | 9) сацыяльны – чалавечы |
| 5) эмпірычны – вопытны | 10) паліфонны – многагалосы |

В5. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Ё.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) рады...драматургія | 6) апафе...з |
| 2) Міла ...авіч | 7) л...савызначальны |
| 3) аўтабі...графія | 8) рады...актыўнасць |
| 4) рады...нукліды | 9) басты...н |
| 5) м...даварэнне | 10) л...гкадумны |

В6. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара А.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) лі...ратура | 6) п...ліграфічны |
| 2) вінчэст...р | 7) п...стмадэрнізм |
| 3) лібрэт... | 8) Більба... |
| 4) прафк...м | 9) п...ўдзень |
| 5) сл...ватворчасць | 10) вірту...льны |

B7. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Е.

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1) інтэрн...т | 6) эф..кт |
| 2) с...белюб | 7) св...цкі |
| 3) с...кстэт | 8) м...нталънасць |
| 4) дз...сяты | 9) с...мнаццаць |
| 5) р...пліка | 10) Б...лінскі |

B8. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара І.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) звыш...мклівы | 6) дажджы ...мжэлі |
| 2) па...мкнуцца | 7) паліт...нфармацыя |
| 3) контр...дэя | 8) маза...ка |
| 4) пера...начыць | 9) суб...нспектар |
| 5) гіпер...нфляцыя | 10) без...ніцыятыўны |

B9. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара О.

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1) лідарств.. | 6) іды...ма |
| 2) ф...ндаздача | 7) ільн...прадзенне |
| 3) п...ліграф | 8) капрычы... |
| 4) кін...аматар | 9) н...ваўведзены |
| 5) ідэ...лаг | 10) кін...індустрый |

B10. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара Ў.

- 1) ва ...нікальных выданнях
- 2) па...шар'е
- 3) на ...ніверсалым абсталяванні
- 4) газета «Звязда» ...знагародзіла пераможцаў
- 5) мастакі-...мельцы
- 6) ва ...ладзівастоку
- 7) а...тэнтычны
- 8) прэзіды...м
- 9) іна...гурацыя
- 10) но...-ха...

B11. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) кан...юнктура | 6) раз...бяр |
| 2) шмат...ярусыны | 7) бал...-маскарад |
| 3) хрэс...біны | 8) прамен...чык |
| 4) многаступен...чаты | 9) песен...ка |
| 5) тайван...скі | 10) хатын...скі |

B12. Адзначце словаы, у якіх на месцы пропуску пішацца прыстаўная літара.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) ...острасатырычны | 3) аб...астрыць проблему |
| 2) тканы ...льняны абрус | 4) па...мкнуцца наперад |

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 5) без ...льгот | 8) ...олова |
| 6) ...оперны тэатр | 9) у ...лжэнавуцы |
| 7) на...ушнікі | 10) ...узлавы |

B13. Адзначце слова, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1) бяспрэчны | 6) саламяны |
| 2) самааданы | 7) Ілля |
| 3) аднайменны | 8) Мекка |
| 4) пяцюдзесяццю | 9) расказаць |
| 5) аддаліща | 10) меладрамма |

B14. Адзначце слова, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|---------------|----------------|
| 1) якасны | 6) картатэччык |
| 2) камплектны | 7) перапішчык |
| 3) кантэксны | 8) шаснаццаць |
| 4) студэнтскі | 9) Полаччына |
| 5) падуластны | 10) агенства |

B15. Адзначце слова, якія пішуцца праз злучок.

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1) (даведачна)пошукавы | 6) (мас)медыя |
| 2) (верша)складанне | 7) (амаль)што |
| 3) (кіна)афіша | 8) зноў(такі) |
| 4) (анты)навуковы | 9) (рэ)мінор |
| 5) (паў)года | 10) (пад)час |

B16. Адзначце слова, у якіх дапушчана памылка.

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) віртуоз | 6) кліентура |
| 2) фейерверк | 7) індывідуальны |
| 3) ідыёма | 8) радыётэатр |
| 4) арыя | 9) прыарытэт |
| 5) імпрэсіанізм | 10) энтузіазм |

B17. Адзначце слова, якія пішуцца з вялікай літары.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1) (M,m)інчанін | 6) стыль (P,p)энесанс |
| 2) (K,k)упалавец | 7) (P,p)эалізм |
| 3) (H,h)ародны паэт | 8) (B,b)агдановічаў “Вянок” |
| 4) плошча (H,h)езалежнасці | 9) (Г,г)арэцкія чытанні |
| 5) народы (Y,y)сходу | 10)(M,m)іжнародны дзень дзіцяці |

B18. Адзначце словазлученні, у якіх выдзеленыя слова ўжыты ў пераносным значэнні.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) музыкальны слых | 6) дыхаць паэзіяй |
| 2) струнны інструмент | 7) чэрстыя душы |
| 3) тонкі густ | 8) аматар рэдкіх кніг |
| 4) рука дапамогі | 9) кантраляваць дзеянасць |
| 5) голас народа | 10) маўленчы апарат |

B24. Адзначце словазлучэнні з правільным ужываннем дзеепрыметнікаў.

1) гучачы інструмент	2) адпрацаваны сюжэт
3) выкананы нумар	4) узмацнеўшы голас
5) патрываючая цішыня залы	6) інтэграваныя курсы
7) выдаваўшыся кнігі	8) усталяваўшыся адносіны
9) пасталелы акцёр	10) разгарнуўшыся канфлікты

B25. Адзначце сказы з памылкай. Напішыце правільны варыянт ужывання формы слова (слоў).

- 1) Часцей усяго “Купала” выступае ў вобразе ідала.
- 2) Даволі значнае месца ў музычнай спадчыне М.К. Агінскага займаюць рамансы і песні.
- 3) Вогнішчы распальваюць на плытах, якія плывуць па рэкам і азёрам.
- 4) Найвялікшае значэнне мела хрышчэнне Беларусі ў канцы Х ст.
- 5) Агонь і вада – гэта стыхіі-антаганісты, дыяметральна супрацьлеглыя па свайму зместу і функцыям.

B26. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі.

- 1) Рыхтуочы вялікую колькасць дакументаў, у нас хутка скончылася папера.
- 2) Найгалоўнейшай складанай часткай старажытнага свята Куста былі песні.
- 3) Улік, справа здачнасць і контроль з'яўляецца часткай інфармацыйнага механізму менеджмету.
- 4) Беларусь літаральна пакрываеца квітучай сеткай музычных тэатраў.
- 5) Складаны гістарычны лёс і прыналежнасць да магнацкай культуры не спрыялі стварэнню музычных тэатраў у Беларусі.

B27. Адзначце сказы з памылкай у дапасаванні або кіраванні.

- 1) Кіраўніка дзякалаві за карысныя парады.
- 2) Аздабленне сцэнічных касцюмаў рабілася па майму ўзору.
- 3) Рэпетыцыя спектакля пачалася а шостай гадзіне.
- 4) Шмат новых выданняў выстаўлена на паліцах кнігарні.
- 5) Па старадаўнім звычаі вяселле пачыналася з заручынаў.

B28. Адзначце сказы з граматычнай памылкай.

- 1) Іншы раз абодва – дзяўчына Купалка і хлопец Купала – аб’ядноўваюцца разам у адной песні.
- 2) Тры цікавых аповесці выйшлі ў апошнім нумары часопіса «Маладосць».
- 3) Не гледзячы на позні час, удзельнікі сходу не разыходзіліся.
- 4) Вяселле адкрывала пачынальным вясельным танцам маці маладога або маладой з маленъкай булачкай пад пахай.
- 5) Багата выглядалі ўборы сваццяў, блізкія паводле харектару аздаблення да святочных дзяўчоных.

B29. Вyzначце стыль і тып тэксту.

Здаўна селянін ставіўся да хлеба як да святыні. Хлеб -- усяму галава. Для селяніна ён – жыщё, галоўнае багацце. Нездарма хлеб услайлены ў многіх народных песнях, нездарма яму прысвечана столькі прыказак, і зусім не выпадкова ўзнік звычай, адпаведна якому апошні сноп, упрыгожаны стужкамі, заставаўся “жыць” у авіне да наступнага ўраджаю, і ўсё жыщё селяніна, такім чынам, працякала “на вачах” гэтага арэчаўлёнага Бога.

1) мастацкі	2) навукова-папулярны
3) публіцыстычны	4) гутарковы

Адказы да тэстовых заданняў

Тэст № 1	Тэст № 2	Тэст № 3
A 1 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Б 1 – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9	B 1 – 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
A 2 – 3, 4, 6, 7, 8	Б 2 – 1, 2, 5, 7, 9, 10	B 2 – 2, 3, 4, 6, 7
A 3 – 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10	Б 3 – 2, 4, 5, 7, 8, 10	B 3 – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
A 4 – 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10	Б 4 – 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	B 4 – 1, 3, 5, 7, 8, 10
A5 – 3, 5, 6, 8, 10	Б5 – 2, 5, 6, 7, 8	B5 – 1, 2, 5, 7, 9
A 6 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10	Б 6 – 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9	B 6 – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
A 7 – 2, 3, 9	Б 7 – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10	B 7 – 3, 6, 7, 8
A 8 – 5, 6, 7	Б 8 – 1, 3, 4, 5, 6, 7	B 8 – 1, 3, 5, 6, 7, 8
A 9 – 1, 2, 4, 7, 9	Б 9 – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9	B 9 – 2, 5, 7, 9
A 10 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	Б10 – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10	B10 – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
A11 – 5, 7, 8, 9, 10	Б11 – 3, 4, 6, 7, 9	B11 – 3, 4, 6, 7, 8, 9
A12 – 3, 4, 6, 7, 10	Б12 – 1, 4, 8, 9, 10	B12 – 1, 3, 5, 7, 8, 10
A13 – 1, 3, 5, 6, 10	Б13 – 1, 3, 4, 5, 6, 8	B13 – 1, 2, 4, 7, 10
A14 – 2, 3, 5, 6, 9	Б14 – 3, 4, 8, 9	B14 – 4, 5, 6, 7, 10
A15 – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9	Б15 – 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10	B15 – 1, 6, 8, 9
A16 – 1, 3, 4, 7, 8, 9	Б16 – 3, 7, 8, 10	B16 – 2, 5, 7, 9, 10
A17 – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10	Б17 – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10	B17 – 4, 5, 8, 9, 10
A18 – 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10	Б18 – 1, 3, 4, 5	B18 – 3, 4, 5, 6, 7
A19 – 2, 4, 5	Б19 – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9	B19 – 2, 4, 5
A20 – 2, 3, 5, 7, 8, 10	Б20 – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	B20 – 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10
A21 – 1, 5, 6, 7, 8, 9	Б21 – 3, 4, 5, 7, 8, 9	B21 – 1, 3, 4, 6, 8
A22 – 1, 2, 4	Б22 – 1, 2, 3, 4, 8, 10	B22 – 1, 8, 10
A23 – 3, 7, 9, 10	Б23 – 2, 4, 8, 9	B23 – 5, 6, 7, 10
A24 – 3, 6, 7, 8, 9, 10	Б24 – 1, 2, 3, 5, 6, 8	B24 – 2, 3, 5, 6, 9
A25 – 2 (цікавай), 3 (табе), 4 (за 100)	Б25 – 1 (важнага), 3 (за ўсё), 4 (вядомы), 5 (вышэйшае)	B25 – 1(за ўсё), 3 (па рэках і азёрах), 5 (па сваім змесце і функцыях)
A26 – 1, 3, 4, 5	Б26 – 3, 4, 5	B26 – 1, 3, 4
A27 – 1, 2, 3, 4	Б27 – 1, 2, 3	B27 – 1, 2
A28 – 1, 2, 4, 5	Б28 – 1, 2, 4, 5	B28 – 1, 2, 3
A29 – 2	Б29 – 2	B29 – 3

**КАНТРАЛЮЕМАЯ САМАСТОЙНАЯ РАБОТА
ДЛЯ СТУДЭНТАЎ ДЗЁННАЙ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ**

	Назвы раздзелаў і тэм	Колькасць гадзін	Форма кантролю
Тэма 1.	Лексікаграфія. Віды энцыклапедычных і тыпы лінгвістычных слоўнікаў. Графіка, гісторыя яе станаўлення. Беларускі алфавіт.	1	Складанне тэрміналагічнага тлумачальнага слоўніка, тэставыя заданні

Літаратура

1. *Беларуская мова: спецыяльная лексіка* : вучэб.-метад. дапам. / А. М. Пісарэнка [і інш.] ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск: БДУКМ, 2016. – 286 с.
2. *Сучасная беларуская мова*: вучэб. дапам. / Л. М. Грыгор'ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор'евай. – 4-е выд., выпр. – Мінск: Выш. шк., 2011. – 622 с.
3. *Багамолава. А. М. Стылістыка і культура беларускага маўлення* ; вучэб. дапам. / А. М. Багамолава, Г. К. Семянькова. – Mn. : Выд-ва Граўцова, 2017. – 344 с.

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Заг. кафедры
беларускай
і замежнай філалогії
А. М. Пікарэнка
“_” 202_ г.

ПЕРАЛІК ТЭАРЭТЫЧНЫХ ПЫТАННЯЎ
для правядзення заліку
па вучэбнай дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

1. Генезіс беларускай мовы, яе развіццё ў часе. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
2. Рэформы правапісу беларускай мовы. Закон аб мовах.
3. Проблемы культуры маўлення ва ўмовах білінгвізму. Камунікатыўныя якасці маўлення (правільнасць, дакладнасць, сцісласць, лагічнасць, чысціня, багацце, дарэчнасць, вобразнасць і выразнасць) і іх роля ў прафесійна арыентаваным маўленні.
4. Асаблівасці беларускай фанетычнай сістэмы ва ўмовах білінгвізму.
5. Паняцце графікі і гісторыя яе станаўлення. Беларускі алфавіт, асаблівасці графічнай сістэмы беларускай мовы.
6. Асаблівасці вымаўлення галосных, зычных гукаў.
7. Асаблівасці вымаўлення гукавых спалучэнняў (галосных і зычных).
8. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання.
9. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле сферы ўжывання.
10. Лексікаграфія. Характарыстыка лексікаграфічных крыніц.
11. Арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу.
12. Напісанні галосных і іх спалучэнняў у прафесійнай лексіцы паводле фанетычнага прынцыпу.
13. Напісанні зычных у прафесійнай лексіцы паводле фанетычнага прынцыпу.
14. Напісанне прафесійнай лексікі паводле марфалагічнага прынцыпу.
15. Правапіс мяккага знака і апострафа ў спецыяльнай і агульнаўжывальнай лексіцы.
16. Напісанне спецыяльнай лексікі і лексікі афіцыйна-справавога маўлення разам, асобна і праз злучок.
17. Ужыванне вялікай літары пры размежаванні ўласных і агульных назваў, пры афармленні простай мовы і цытат.
18. Лексіка-граматычная характарыстыка назоўніка.
19. Нарматыўнае ўжыванне склонавых формаў назоўнікаў-тэрмінаў I і III скланенняў.
20. Нарматыўнае ўжыванне склонавых формаў назоўнікаў-тэрмінаў II скланення.

21. Нарматыўнае функцыянованне рознаскланяльных назоўнікаў. Асаблівасці скланення назоўнікаў множнага ліку.
22. Скланенне ўласных назоўнікаў. Асаблівасці скланення прозвішчаў мужчынскага, жаночага і агульнага роду.
23. Лексіка-граматычнае харэктарыстыка прыметніка.
24. Спэцыфіка ўтварэння і функцыяновання ступеняў паранання прыметніка і прыслоўя.
25. Асаблівасці скланення і выкарыстання займеннікаў як слоў з замяняльнай, указальнай функцыяй.
26. Лексіка-граматычнае харэктарыстыка лічэбніка.
27. Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў лічэбнікаў.
28. Нарматыўнае ўжыванне граматычных катэгорый і формаў дзеяслова прафесійнага маўлення.
29. Дзеепрыметнік як неспрагальная форма дзеяслова. Асаблівасці ўтварэння і функцыяновання дзеепрыметнікаў.
30. Дзеепрыслоўе як нязменная форма дзеяслова. Спэцыфіка ўтварэння і ўжывання дзеепрыслоўяў.
31. Асаблівасці будовы беларускіх словазлучэнняў (паранальна з рускай мовай).
32. Асноўныя маўленчыя прыметы навуковага стылю, яго жанры і функцыі.
33. Асноўныя маўленчыя рысы афіцыйна-справавога стылю, харэктарыстыка падстыляў і жанраў.

Разгледжана на пасяджэнні кафедры
беларускай
і замежнай філагогії
пратакол №_ ад “___” 202_ г.

КРЫТЭРЫ П АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Балы	Паказчыкі адзнакі
0 (нуль) незалічана	Няма адказу
1 (адзін) незалічана	Студэнт называе толькі асобныя факты з вывучанага матэрыялу, не ўсведамляючы іх месца ў агульной моўнай сістэме.
2 (два) незалічана	Студэнт перадае нязначную частку вучэбнага матэрыялу, скажае сэнс пры фармулёўцы правілаў і азначэнняў, бессістэмна і няўпэўнена расказвае матэрыял, не можа падмацаваць прыкладамі граматычныя правілы, адчувае значныя цяжкасці пры авалоданні практычнымі ўменнямі і навыкамі.
3 (три) незалічана	Студэнт няпоўна выкладае праграмны вучэбны матэрыял, дапускае істотныя памылкі ў азначэнні паняццяў і фармулёўцы правілаў, але выпраўляе іх з дапамогай выкладчыка, не ўмее аргументаваць свае разважанні, адчувае цяжкасць пры падборы прыкладаў і практычным выкарыстанні тэарэтычных ведаў, парушае паслядоўнасць выкладу матэрыялу, дапускае памылкі ў моўным афармленні адказу. Маўленне недастаткова лагічнае і выразнае.
4 (четыры) залічана	Студэнт у асноўным ведае і разумее галоўныя палажэнні тэмы, але дапускае памылкі ў азначэнні паняццяў і фармулёўцы правілаў, якія выпраўляе пасля дадатковых пытанняў; не ўмее дастаткова глубока і доказна аргументаваць свае разважанні і прывесці неабходныя прыклады, адчувае цяжкасці пры практычным выкарыстанні тэарэтычных ведаў, выкладае матэрыял непаслядоўна, дапускае памылкі ў моўным афармленні. Маўленне недастаткова лагічнае і выразнае.
5	Студэнт перадае вучэбны матэрыял з нязначнымі

(пяць) зalічана	памылкамі, тэарэтычныя звесткі падмацоўвае прыкладамі без дастаткова глыбокага іх аргументавання, адчувае цяжкасці пры практичным выкарыстанні тэарэтычных ведаў, дапускае памылкі ў паслядоўнасці выкладу матэрыялу і яго афармленні. Маўленне ў асноўным адпавядае патрабаванням лагічнасці, дакладнасці, правільнасці, выразнасці.
6 (шэсць) зalічана	Студэнт дастаткова поўна перадае вучэбны матэрыял з нязначнымі памылкамі, можа аргументаваць свой адказ, прывесці прыклады–доказы, матэрыял выкладае паслядоўна, з нязначнымі адхіленнямі ад літаратурных нормаў. Маўленне ў асноўным адпавядае лагічнасці, дакладнасці, правільнасці і выразнасці.
7 (сем) зalічана	Студэнт дастаткова поўна валодае вучэбным матэрыялам, самастойна аргументувае свой адказ і прыводзіць прыклады–доказы, пры выкарыстанні тэарэтычных ведаў на практицы дапускае нязначныя памылкі, матэрыял выкладае паслядоўна, з захаваннем літаратурных нормаў.
8 (восем) зalічана	Студэнт поўна валодае вучэбным матэрыялам і прымяняе яго ў знаёмай сітуацыі з неістотнымі памылкамі, якія выпраўляе самастойна, перадае матэрыял у лагічнай паслядоўнасці з захаваннем літаратурных нормаў. Маўленне ў асноўным адпавядае лагічнасці, дакладнасці, правільнасці і выразнасці.
9 (дзеяць) зalічана	Студэнт свабодна валодае вучэбным матэрыялам, дае поўнае азначэнне моўных паняццяў, паказвае высокую ступень усвядомленасці вывучанага і ўменне аргументавана выкладаць яго, ілюструе свой адказ неабходнымі прыкладамі–доказамі (як з падручніка, так і самастойна падабранымі), умее прымяняць тэарэтычныя веды пры вырашэнні практичных задач. Маўленне адпавядае патрабаванням лагічнасці, дакладнасці,

	правільнасці і выразнасці.
10 (дзесяць) заличана	Студэнт свабодна валодае вучэбным матэрыялам і паказвае поўнае яго разуменне, выяўляе высокую ступень усвядомленасці вывучанага, аргументавана і доказна выкладае свае думкі, выкарыстоўваючы звесткі з дадатковай літаратуры і іншых вучэбных дысцыплін, робіць самастойныя выводы і заключэнні, умее прымяняць тэарэтычныя веды для вырашэння практычных задач навучання, перадае матэрыял паслядоўна, захоўваючы нормы літаратурнай мовы, пазнавальную актыўнасць, творчыя адносіны да навучання. Маўленне адпавядае патрабаванням лагічнасці, дакладнасці, правільнасці, чысціні, выразнасці.

ДЫЯГНОСТЫКА КАМПЕТЭНЦЫЙ СТУДЭНТА

Вуснае апытанне з'яўляецца адным са спосабаў праверкі ведаў, уменняў і навыкаў студэнта аб сістэме мовы і маўленні.

Вуснае звязнае выказванне паказвае ўзровень засваення студэнтам агульных палажэнняў, правіл, азначэнняў і ўменне прымяняць атрыманыя веды на практыцы, а таксама ўменне студэнтаў ствараць звязнае, лагічна паслядоўнае паведамленне на пэўную тэму.

Пры ацэнцы адказу студэнта ўлічваецца наступнае:

- 1) ступень усвядомленасці вывучанага;
- 2) уменне прымяняць веды на практыцы;
- 3) моўнае афармленне адказу (захаванне літаратурных нормаў беларускай мовы);
- 4) лагічнасць, дакладнасць, паўната, выразнасць адказу.

V. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ ВМК

Установа адукацыі
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Праграма
на вучэбнай работе

С. Л. Шпарло

“ ”

2022 г.

Рэгістрацыйны № ВД _ / вуч.

БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(прафесійная лексіка)

*Вучэбная праграма
ўстановы вышэйшай адукацыі
на вучэбнай дысцыпліне для ўсіх спецыяльнасцей універсітэта*

2022

Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавых вучэбных планаў установы вышэйшай адукцыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

СКЛАДАЛЬNIКІ:

A. M. Пісарэнка, прафесар кафедры беларускай і замежнай філалогіі ўстановы адукцыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат філагічных навук, дацэнт;

B. B. Шунейка, старшы выкладчык кафедры рускай мовы як замежнай ўстановы адукцыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

A. C. Васілеўская, загадчык кафедры беларускага і рускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітета імя М. Танка, кандыдат філагічных навук, дацэнт;

Г. К. Семянькова, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства ўстановы адукцыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.Машэрава”, кандыдат філагічных навук, дацэнт.

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

Кафедрай беларускай і замежнай філалогіі ўстановы адукцыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 9 ад 25.04.2022 г.);

Навукова-метадычным саветам установы адукцыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў” (пратакол № _ ад _ г.).

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбныя дысцыпліны лінгвістычнага модуля, што вывучаюцца ва ўніверсітэце студэнтамі ўсіх спецыяльнасцей, утвараюць сістэму дысцыплін, накіраваных на фарміраванне і развіццё акадэмічных і сацыяльна-асобасных кампетэнцый, якія забяспечваюць вырашэнне і выкананне навучальных, сацыяльных, прафесійных, асобасных задач і функций.

Вучэбная праграма па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» распрацавана для ўстаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйных стандартаў вышэйшай адукацыі першай ступені.

У сферы культуры беларуская мова вывучацца не толькі як сродак прафесійных і сацыяльна-бытавых зносін, але і як сродак эстэтычнага выхавання асобы студэнта, складнік нацыянальнай беларускай культуры. Вучэбная дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», якая выкладаецца студэнтам усіх спецыяльнасцей універсітэтаў, мае тэарэтычна-практычныя характеристики у адпаведнасці з прынцыпамі сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі студэнтаў ва ўстанове вышэйшай адукацыі.

Вучэбная дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» – гэта пераважна практичны курс, некаторыя раздзелы якога ўтрымліваюць веды экстралінгвістычнага характеристу і дапамагаюць паказаць багацце беларускай мовы, гісторыю яе развіцця, сучасны стан і шляхі фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі, усвядоміць месца сучаснай беларускай мовы сярод славянскіх і іншых моў свету, а таксама ролю роднай мовы ў станаўленні асобы і фарміраванні яе творчага патэнцыялу. Названая дысцыпліна звязана з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі: «Беларуская літаратура», «Стылістыка і культура маўлення», «Культура прафесійнага маўлення» «Маўленчае ўздзеянне ў СМІ і рэкламе» і інш.

Мэта вучэбнай дысцыпліны – падрыхтаваць не толькі пісьменнага спецыяліста ў галіне прафесійна арыентаванага навучання, а і інтэлігента як камунікатыўна развітую асобу, якая зможа на дастаткова высокім узроўні ўдасканальваць сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі. Гэта дапаможа будучаму работніку культуры наладжваць зносіны на роднай мове ў сучаснай сацыякультурнай прасторы, захоўваць нацыянальную спадчыну, прайўляць грамадзянскасць і патрыятызм, што ў сваю чаргу будзе спрыяць павышэнню грамадскага прэстыжу беларускай літаратурнай мовы як мовы тытульнай нацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Праграма вучэбнай дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» накіравана на сістэматyzацыю і паглыбленне ведаў студэнтаў у галіне фанетыкі і арфаэпіі, правапісу і марфалогіі, лексікалогіі і лексікаграфіі, функцыянальнай стылістыкі і культуры

маўлення; на фарміраванне навыкаў і ўменняў у розных відах маўленчай дзейнасці, на навучанне прыёмам самастойнай работы з моўным і маўленчым матэрыялам у штодзённай вучэбна-навуковай і будучай прафесійнай дзейнасці.

Асноўныя задачы дысцыпліны:

- паглыбляць і замацоўваць тэарэтычныя веды па сучаснай беларускай літаратурнай мове з арыентацыяй на прафесійнае маўленне з улікам сучасных, тэарэтычных распрацовак і метадычнага вопыту;
- дыферэнцыяць умоўную практыку спецыяльнага лексемы і фраземы тэрміналагічнага характару;
- развіваць моўна-эстэтычны густ студэнтаў;
- выпрацоўваць у студэнтаў патрабавальнасць да чысціні і правільнасці маўлення ў сацыякультурнай і вучэбна-навуковай сферах дзейнасці;
- узбагачаць прафесійны слоўнікавы запас будучых спецыялістаў;
- навучыць карыстацца рознымі лексікаграфічнымі даведнікамі, у тым ліку галіновымі тэрміналагічнымі слоўнікамі;
- пашираць моўную (вусную і пісьмовую) кампетэнцыю студэнтаў у вучэбна-прафесійнай, вучэбна-навуковай і сацыякультурнай сферах дзейнасці;
- навучыць кваліфікована карыстацца сродкамі афіцыйна-справавога і навуковага стылю ў адпаведнасці з маўленчай сітуацыяй;
- далучаць да інтэлектуальнага жыцця грамадства, выхоўваць інтарэс і павагу да мастацкага слова як часткі духоўнай культуры беларускага народа.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнты павінны *ведаць*:

- асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы;
- асноўныя нормы беларускага літаратурнага вымаўлення ў тэрміналагічнай лексіцы;
- сучасныя нормы беларускага правапісу;
- асаблівасці формаўтварэння і формазмянення тэрмінаў;

умець:

- перакладаць, анатаваць і рэферыраваць прафесійна арыентаваныя тэксты;
- знаходзіць і выпраўляць недахопы і памылкі ў перакладзе тэкстаў па спецыяльнасці;
- самастойна ствараць розныя віды тэкстаў, у тым ліку навуковага;

валодаць:

- арфаэпічнымі, арфаграфічнымі, марфалагічнымі, лексічнымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы;
- асноўнымі паняццямі і тэрмінамі спецыяльнай лексікі.

Аб'ект вывучэння дысцыпліны – сучасная беларуская літаратурная мова, унармаваная, апрацаваная майстрамі слова, яе паходжанне, развіццё, месца сярод іншых моў свету, законы, нормы, асаблівасці функцыяновання. Прадмет – адзінкі адпаведных раздзелаў лінгвістыкі (фанетыкі, арфаэпіі, графікі, арфаграфіі, граматыкі (марфалогіі), лексікалогіі, культуры маўлення і стылістыкі) у сферы прафесійнага маўлення.

З ліку эфектыўных педагогічных метадаў і тэхналогій навучання, якія садзейнічаюць набыццю студэнтамі ведаў у галіне беларускага мовазнаўства і фарміраванні ў іх вопыту самастойнага вырашэння разнастайных філалагічных задач, вылучаюцца наступныя:

- тэхналогіі вучэбна-даследчыцкай дзейнасці;
- метад актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці;
- тлумачальна-ілюстратыўныя тэхналогіі навучання;
- метад лінгвістычнага даследавання тэкстаў прафесійнай накіраванасці.

Засваенне вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова (професійная лексіка)» павінна забяспечыць фарміраванне наступных груп кампетэнций:

УК-3. Ажыццяўляць камунікацыі на замежных і дзяржаўных мовах для вырашэння задач міжасобаснага і міжкультурнага ўзаемадзеяння;

УК-5. Быць здольным да самаразвіцця і ўдасканалення ў прафесійнай дзейнасці.

У адпаведнасці з вучэбнымі планамі і адукатыўнымі стандартамі на вывучэнне дысцыпліны «Беларуская мова (професійная лексіка)» адведзена 68 гадзін, з якіх

для студэнтаў дзённай формы навучання 34 гадзіны аўдыторныя заняткі (28 г. – практычныя заняткі, 6 г. – КСР),

для студэнтаў завочнай формы навучання – 8 гадзін.

Рэкамендаваная форма кантролю ведаў студэнтаў – залік.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ
(для студэнтаў дзённай формы навучання)

№	Назва раздзелаў, тэм	Колькасць аўдыторных гадзін	Колькасць гадзін КСР	Форма кантролю
		Практычныя заняткі		
	Уводзіны	2		Вуснае апытанне
Раздел I. Спецыфіка фанетычна-арфаэпічной сістэмы беларускай літаратурнай мовы				
Тэма 1.	Спецыфіка фанетычной сістэмы беларускай літаратурнай мовы	1		
Тэма 2.	Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння	1		Вуснае апытанне
Раздел II. Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы				
Тэма 3.	Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання. Лексіаграфія	2		Тэставыя заданні
Тэма 4.	Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле сферы ўжывання і характеристу маўленчых зносін	2		Вуснае апытанне
Раздел III. Сістэма арфаграфічных норм у сферы прафесійнага маўлення				
Тэма 5.	Графіка. Арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу	1		рэферат
Тэма 6.	Напісанне спецыяльнай лексікі паводле фанетычнага і марфалагічнага прынцыпаў	2		
Тэма 7.	Злітнае і паўзлітнае напісанне. Ужыванне вялікай літары	2		Творчая работа
Раздел IV. Граматычныя нормы беларускай літаратурнай мовы ва ўмовах білінгвізму				

<i>Тэма 8.</i>	Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў назоўнікаў	4		Пераклад
<i>Тэма 9.</i>	Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў прыметнікаў, займеннікаў і прыслоўяў	2		Практыка-ванні
<i>Тэма 10.</i>	Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў лічэбнікаў	2		Практыка-ванні
<i>Тэма 11.</i>	Нарматыўнае ўжыванне граматычных катэгорый і форм дзеяслова	2		
<i>Тэма 12.</i>	Спецыфіка структуры і зместу беларускіх словазлучэнняў	2		Пераклад
Раздел V. Функцыянальныя стылі і іх маўленчыя якасці				
<i>Тэма 13.</i>	Паняцце стылю. Характарыстыка функцыянальных стыляў і іх падстыляў	1		Вуснае апытанне
<i>Тэма 14.</i>	Маўленчыя і жанравыя адметнасці навуковага стылю	1		
<i>Тэма 15.</i>	Маўленчая і жанравая спецыфіка афіцыйна-справавога стылю	1		
<i>Тэма 16.</i>	Камунікатыўныя якасці маўлення і сродкі іх рэалізацыі ў функцыянальных стылях	2	4	Аналіз тэксту і творчая работа
Усяго:		28	6	залік

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА
ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ
(для студэнтаў завочнай формы навучання)

№	Назва тэмы, раздзела	Колькасць аўдыторных гадзін	Форма кантролю
		Практычныя заняткі	
1	2	3	4
1	Спецыфіка фанетычна-арфаэпічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы	2	вуснае апытанне
2	Сістэма арфаграфічных нормаў у сферы прафесійнага маўлення	2	практыкаванні
3	Граматычныя нормы беларускай літаратурнай мовы ва ўмовах білінгвізму	4	тэст
	Усяго	8	залік

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Уводзіны

Прадмет і задачы вучэбнай дысцыпліны, яе месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных навук, узаемасувязь з іншымі філалагічнымі дысцыплінамі. Метады навучання (паводле крыніцы перадачы і ўспрымання інфармацыі, у залежнасці ад логікі інфармацыі, паводле характару вучэбнай дзеянасці). Роля вучэбнай дысцыпліны ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-асобаснай і сацыяльна-прафесійной кампетэнцыі выпускнікоў УВА культуры і мастацтваў.

Мова і соцыум. Беларуская мова сярод іншых моў свету. Беларуская мова – адна з форм нацыянальнай культуры беларусаў і яе функцыі ў грамадстве. Асаблівасці функцыяновання беларускай літаратурнай мовы ў XX – пачатку XXI ст.: рэформы беларускай мовы (1933, 1957, 2008); Закон «Аб мовах у Беларускай ССР» (1990).

Формы і нормы сучаснай беларускай мовы.

Раздзел I. Спецыфіка фанетычна-арфаэпічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы

Тэма 1. Спецыфіка фанетычнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы

Фанетычная сістэма і яе функцыянованне. Артыкуляцыйная класіфікацыя галосных, артыкуляцыйная класіфікацыя зычных. Гукавыя значэнні літар. Беларускі алфавіт.

Фанетычныя законы беларускай мовы: аканне, яканне, дзеканне, цеканне, уznікненне прыстаўных зычных і галосных гукаў, устаўных гукаў, падаўжэнне і падваенне, аглушэнне/азванчэнне зычных, асіміляцыйная мяжкасць, асіміляцыйя свісцячых-шыпячых гукаў, чаргаванні заднеязычных са свісцячымі, чаргаванні в-ў, л-ў, у-ў і інш.

Фанетычная транскрыпцыя як спосаб перадачы літаратурнага вымаўлення.

Тэма 2. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння

Паняцце арфаэпічнай нормы. Асноўныя законы беларускага літаратурнага вымаўлення: вымаўленне галосных і іх спалучэнняў, вымаўленне зычных і іх спалучэнняў. Адхіленні ад норм літаратурнага вымаўлення і іх прычыны. Валоданне арфаэпічнымі нормамі як паказчык

культурамоўнага ўзроўню асобы і агульнай прафесійнай культуры спецыяліста.

Раздел II. Лексічна сістэма беларускай літаратурнай мовы

Тэма 3. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання. Лексікаграфія

Лексікалогія як лінгвістычная дысцыпліна. Паняцце лексікі. Спрадвечна беларуская і запазычаная лексіка. Храналагічныя (агульнаславянскі, усходнеславянскі і ўласна беларускі) пласты спрадвечнай лексікі. Моўныя запазычанні як вынік культурнага, эканамічнага, тэрытарыяльнага і інш. узаемадзеяння. Запазычанні са славянскіх і неславянскіх моў, паказчыкі іншамоўнасці. Лексіка-семантычныя групы.

Спецыфіка адлюстравання лексічнага складу беларускай мовы ў лексікаграфічных даведніках. Віды энцыклапедычных і тыпі лінгвістычных слоўнікаў. Тлумачальныя спецыяльныя слоўнікі як крыніца ўзбагачэння, удасканальвання і развіцця прафесійнай маўленчай кампетэнцыі.

Тэма 4. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле сферы ўжывання і харектару маўленчых зносін

Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжытку. Спецыяльная лексіка як частка лексікі абмежаванага выкарыстання. Паняцце тэрміна (агульназразумелыя і вузкаспецыяльныя адзінкі) і тэрміналогіі. Супастаўляльная харектарыстыка тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Віды і спосабы тэрмінаўтварэння: марфемны (суфіксальны: *канкурэнтаздольнасць, кіраўніцтва, лідарства, карыстальнік, чытальніца*, фалькларызацыя, прэфіксальны: *суперэкслібрис, падсерыя, падрубрыка*, прэфіксальна-суфіксальны: *падгалосак*), складанне: *бемоль-мажорны, танцала, архівасховішча, кнігаабмен, навукова-метадычны, цацка-кніжска, летапіс, складана-суфіксальны: шматгаліновы, кнігазнаўства, кнігагандлёвы, абрэвіацыя: БДУКМ, ПК, ЦБС, ТТД, УДК, РТБД, лексіка-семантычны: ключ (скрыпічны), назва (адзінка аб'ёму, загаловак), лісток (перыядычнае выданне на чатырох старонках), сінтаксічны: аўдыявізуальны дакумент, трайны крок, гульнявая дзеянісць, апорны гук, фонд рэдкіх кніг, прэм'ера кнігі, скульптурная кампазіцыя, вакальная партыя, спосаб запазычвання гатовых тэрмінаадзінак: брашура, менеджмент, дайджэст, маркетынг, архіварыус, франтыспіс, балерына, прэм'ера, мальберт, ракако, сальфеджыя і інш.*

Раздзел III. Сістэма арфаграфічных норм у сферы прафесійнага маўлення

Тэма 5. Графіка. Арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу

Прадмет, задачы і змест графікі. Беларускі алфавіт. Гукавыя значэнні літар. Суадносіны паміж літарамі і гукамі. Звесткі з гісторыі беларускай графікі.

Прадмет, задачы і змест арфаграфії. Паняцце прынцыпу правапісу і арфаграмы як асноўных адзінак раздзела.

Прынцыпы і раздзелы беларускай арфаграфії. Фанетычны і марфалагічны прынцыпы правапісу, традыцыйнае і дыферэнцыяванае напісанні.

Тэма 6. Напісанне спецыяльнай лексікі паводле фанетычнага і марфалагічнага прынцыпаў

Напісанні спецыяльнай лексікі славянскага і неславянскага паходжання паводле фанетычнага прынцыпу: правілы акання, якання; правапіс *ы*, *ি*, *ў* пасля прыставак; правапіс спалучэнняў галосных у іншамоўных словаах; правапіс галосных у складаных словаах; правапіс прыстаўных галосных, правапіс прыстаўных зычных; правапіс *у-у нескладовага* (*ў*); правапіс спалучэнняў зычных у корані і на стыку кораня і суфікса; правапіс прыставак на *з-*(*раз-*, *уз-*, *без-*, *цераз-*); правапіс *д-дз'*, *т-ц'*; правапіс падоўжаных зычных.

Напісанне спецыяльнай лексікі славянскага і неславянскага паходжання паводле марфалагічнага прынцыпу: правапіс звонкіх-глухіх, у тым ліку прыставак на *д-/б-* (*аб-*, *ад-*, *над-*, *пад-* і інш.); правапіс цвёрдых-мяккіх зычных (правапіс мяккага знака і апострафа), правапіс выбухных-афрыкат; напісанне прыназоўніка *без* і часціцы *не*.

Тэма 7. Злітнае і паўзлітнае напісанне. Ужыванне вялікай літары

Агульныя правілы напісання спецыяльнай лексікі разам, асобна, праз злучок. Злітнае і паўзлітнае напісанне назоўнікаў, прыметнікаў, прыслоўяў і падобных да іх спалучэнняў.

Ужыванне вялікай літары пры размежаванні ўласных і агульных назваў: вялікая і малая літара ў назвах дзяржаўных органаў і іншых арганізацый; у найменнях пасад і званняў, ветлівых зваротах і спецыяльных абазначэннях; у назвах дзяржаўных і нацыянальных сімвалаў, рэліквій, дзяржаўных

узнагарод, прэмій, грамат, прызоў; у назвах дакументаў, іх зводаў, унікальных прадметаў, твораў культуры і мастацтва; у назвах знамянальных падзей і дат, перыядаў і эпох, святаў і інш., а таксама пры афармленні простай мовы і цытат.

Раздел IV. Граматычныя нормы беларускай літаратурнай мовы ва ўмовах білінгвізму

Тэма 8. Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў назоўнікаў

Граматыка як раздел мовазнаўства. Назоўнік як самастойная часціна мовы. Лексіка-граматычная характеристыка назоўніка. Граматычныя катэгорыі назоўнікаў: лік, род, склон, скланенне. Адзіночналікавыя і множнайлікавыя назоўнікі; несупадзенне ліку аднакарэнных назоўнікаў у беларускай і рускай мовах. Варыянтныя родавыя формы; несупадзенне роду назоўнікаў у беларускай і рускай мовах; вызначэнне роду нескланяльных назоўнікаў іншамоўнага паходжання (у тым ліку нескланяльных геаграфічных назваў). Вызначэнне роду ўласных зменных назоўнікаў, скланяльных і нескланяльных абревіятур. Нарматыўнае ўжыванне склонавых канчаткаў назоўнікаў-тэрмінаў I, II, III скланення, рознаскланяльных назоўнікаў, назоўнікаў у множным ліку, субстантываваных назоўнікаў. Асаблівасці скланення ўласных назоўнікаў у беларускай мове.

Прадуктыўнасць назоўнікаў-тэрмінаў у прафесійным маўленні: экспрэс-інфармацыя, мікрарэфран, дэнамінацыя, форс-мажсор, рэзюмэ, майстар-клас, маркетынг, супервокладка, рэкламадаўца, бібліятэказнаўства, пэндаль, індыферэнтнасць, харэаграфія, іканаграфія, прэзентацыя, падгалосак, УДК, монаспектакль, відэатэка, рэфлексія, бібліографія, біг-бэнд, партрэтыст, перавыхаванне, уверцюра. Назоўнікі ў структуры іменных тэрміналагічных мадэляў: назоўнік+назоўнік у родным склоне без прыназоўніка (*фігура кафрылі, бланк падпіскі, пераменнасць функций, тэорыя музыкі, інтэнсіўнасць гуку, м'ютэнт дыска, адзел апрацуўкі, арэал распаўсюджвання, адзел камплектавання, мастацтва прадстаўлення, ядро фонду*); назоўнік+ назоўнік ва ўскосным склоне з прыназоўнікам (*разьба па дрэве, выданне для дзяцей, танец з прыпейкамі, каляска для кніг, паказальнік да выдання, уверцюра для аркестра, індэксы па структуры*).

Тэма 9. Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў прыметнікаў, займеннікаў і прыслоўяў

Прыметнік як самасойная часціна мовы. Лексіка-граматычная характеристыстика прыметніка: якасныя, адносныя і прыналежныя; іх значэнне і формы. Асаблівасці склонавых канчаткаў прыметнікаў і займеннікаў. Нарматыўнае ўжыванне кароткай формы прыналежных прыметнікаў.

Асаблівасці ўтварэння і ўжывання ступеняў параўнання якасных прыметнікаў і прыслоўяў у беларускай мове; суплетьўныя формы. Асаблівасці ўтварэння, функцыяновання і перакладу элятыўных форм прыметніка і прыслоўя.

Асаблівасці скланення і выкарыстання займеннікаў як слоў з замяняльной, указальнай функцыяй.

Прыметнік у структуры іменных тэрміналагічных мадэляў: прыметнік + назоўнік (*аматарскі тэатр, дублетны экзэмпляр, вольны час, гукавы рад, музычна-харэаграфічнае мастацтва, генеральная рэпетыцыя, выканальніцкае мастацтва, каталогная картка, шасціструнная гітара, квартавы дыяпазон, духоўная музыка, проблемная сітуацыя, дапаможны паказальнік, секвентнае паўтарэнне, сцэнічнае відовішча, бібліятэчны фонд, рэабілітацыйны цэнтр, архітэктурны помнік, жартоўныя песні, аб'ёмны вобраз, мемарыяльны комплекс*).

Тэма 10. Нарматыўнае ўжыванне лексіка-граматычных разрадаў лічэбнікаў

Лічэбнік як самастойная часціна мовы. Лексіка-граматычная характеристыстика лічэбніка. Разрады лічэбнікаў паводле значэння (колькасныя, пэўна-колькасныя, дробавыя, зборныя, парадкавыя) і паводле структуры (простыя, складаныя, састаўныя). Скланенне розных разрадаў лічэбнікаў. Асаблівасці спалучэння розных разрадаў лічэбнікаў з іншымі часцінамі мовы (сінтаксічная сувязь зборных лічэбнікаў з назоўнікамі; формы прыметнікаў, дзеепрыметнікаў, займеннікаў-прыметнікаў у колькасна-іменных словазлучэннях; спалучальнасць дробавых лічэбнікаў з назоўнікамі і інш.).

Лічэбнік у вучэбнай, навуковай і сацыякультурнай сферах маўлення. Роля лічэбніка ў стварэнні тэрміналагічнай лексікі і прафесійнага маўлення (*тroe саксафаністаў, павялічанае трохгучча, праз паўтара інтэрвала, дзесяцічная індэксцыя, трохгучча, двухактавы, першакрыніца, чатырохгалоссе, дыпціх, другое творчае аб'яднанне, трыва-саната, шасціструнны музычны інструмент, чатыры чарговыя спектаклі, сем мастацкіх галерэй, шэсцьдзясят чацвёртая нота, эюд для падвойных тэрцый*).

Тэма 11. Нарматыўнае ўжыванне граматычных катэгорый і форм дзеяслова

Дзеяслоў як самастойная часціна мовы. Семантыка-граматычная адметнасць дзеяслова. Граматычныя формы дзеяслова: інфінітыв, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе і спрагальныя формы. Асновы дзеяслова. Граматычныя катэгорыі дзеясловаў: пераходнасць-непераходнасць; зваротнасць; залежны і незалежны стан; закончанае і незакончанае трыванне; цяперашні, прошлы і будучы час; умоўны, загадны і абвесны лад, асоба. Спецыфіка спражэння: асаблівасці канчаткаў дзеясловаў I і II спражэння, адметнасць форм рознаспрагальных дзеясловаў. Спецыфіка формаўтварэння дзеясловаў у парадунні з рускай мовай. Асаблівасці суфіксальнага афармлення спрагальных дзеяслоўных форм (ужыванне фармантаў -ірава-/-ва-, -ава-(-ява-)/-ва-, -іва-(-ыва-)/-ва-, -е/-і-).

Дзеепрыметнік як неспрагальная форма дзеяслова. Асаблівасці ўтварэння і перакладу дзеепрыметнікаў і дзеепрыметных зваротаў з рускай на беларускую мову (цэнтралізаваная сістэма, распрацаваны сцэнарый, анатаваны каталог, адыграны спектакль, пратэрмінаваная книга, устарэлая літаратура, узвядзены палац культуры, закансерваваныя рэшткі помніка, аздобленая фрэскамі карцінная галерэя, асвятляльны люк, аб'яднаны бібліяграфічны запіс).

Дзеепрыслоўе як нязменная форма дзеяслова. Асаблівасці ўтварэння і функцыянування дзеепрыслоўяў і дзеепрыслоўных зваротаў.

Спецыфіка выкарыстання розных дзеяслоўных форм у прафесійным маўленні (стымуляваць супрацоўніцтва, размеркаваць рэсурсы, упрыгожыць разьбой, улічваць запыт, ствараць канкурэнцыю, захоўваць каларыт, перагледжваць эцюды, тыражыраваць выданне, апладзіраваць флейтысту, адыграць спектакль, распаўсюджваць новыя тэхнікі, развіваць гравюру на метале, перадаваць святоценявую мадэліроўку прадметаў).

Тэма 12. Спецыфіка структуры і зместу беларускіх словазлучэнняў

Асаблівасці будовы беларускіх словазлучэнняў і від сувязі-кіраванне (параўнальна з рускай): спалучэнні з дзеясловамі жартаваць, смяяцца, рагатаць, здзекавацца, цешыцца, насміхацца, кпіць; з дзеясловамі руху ісці, ехаць, бегчы, лящець, несціся, а таксама з дзеясловамі волевыяўлення паслаць, выправіць, адправіць; з дзеясловамі думкі, пачуцця, маўлення гаварыць, думаць, непакоіцца, клапаціцца, хвалявацца, маўчаць; з дзеясловамі ветлівасці дзякаваць, дараваць, прабачыць, выбачаць і інш.

Каардынацыя дзейніка і выказніка ў сказе. Абумоўленасць формы адзіночнага/множнага ліку выказніка ў залежнасці ад яго семантыкі і ад дзейніка, выражанага рознымі мадэлямі колькасна-іменных словазлучэнняў (група студэнтаў сядзела, шасцёра спевакоў стаялі, музыкантаў з дваццацю увайшли ў залу, пяць экспазіцый прывезена, выкладчык са студэнтамі маўчалі, большасць інструментатаў ляжала і інш.).

Раздел V. Функциональные стили и их маўленчыя якасці

Тэма 13. Паняцце стылю.

Характарыстыка функциональных стилей и их подстилей

Стилістыка і культура маўлення як самастойная лінгвітычная дысцыпліна і як частка вучэbnага курса «Беларуская мова (прафесійная лексіка)». Паняцце функционального стылю, падстылю, жанра. Дыферэнцыяцыя моўных стилей. Агульная характарыстыка кніжных (афіцыйна-справавога, навуковага, публіцыстычнага, канфесійнага, мастацкага) і гутарковага стыляў. Асаблівасці мовы мастацкага стылю; мова мастацкай літаратуры як «захавальніца» нарматыўнасці літаратурнага маўлення.

Тэма 14. Маўленчыя і жанравыя адметнасці навуковага стылю

Паняцце навуковага і жанравага стылю. Асноўныя функцыі і прыметы.

Уласна навуковы (акадэмічны), навучальны (вучэбна-навуковы), навукова-папулярны падстылі, іх жанры і кампазіцыйныя асаблівасці.

Лексіка-граматычныя асаблівасці навуковага стылю. Спецыфіка перакладу на беларускую мову навуковых тэкстаў.

Тэма 15. Маўленчая і жанравая спецыфіка афіцыйна-справавога стылю

Паняцце афіцыйна-справавога стылю. Асноўныя функцыі і прыметы афіцыйна-справавога стылю.

Заканадаўчы (уласна заканадаўчы, або юрыдычны), дыпламатычны, адміністратыўна-канцылярскі (канцылярскі) падстылі, іх жанры.

Лексіка-граматычныя асаблівасці афіцыйна-справавога стылю. Маўленчыя штампы як сродак дакладнасці і недвухсэнсоўнасці справавога маўлення. Спецыфіка напісання справавых папер.

*Тэма 16. Камунікатыўныя якасці маўлення
i сродкі іх рэалізацыі ў функцыянальных стылях*

Мова і маўленне. Праблемы культуры маўлення ва ўмовах білінгвізму. Агульная культура чалавека і прафесійна арыентаванае маўленне. Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення (правільнасць, дакладнасць, лаканічнасць, лагічнасць, чысціня, багацце, дарэчнасць, выразнасць і вобразнасць) і іх рэалізацыя ў функцыянальных стылях, у канкрэтных маўленчых сітуацыях.

Маўленчы этикет і культура зносін у розных сферах маўлення. Шляхі пераадолення моўнай агрэсіі.

Падрыхтоўка да публічнага выступлення. Агульныя патрабаванні да публічнага выступлення. Кампазіцыя маўлення. Узаемадзеянне аратара з аўдыторыяй.

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Літаратура

Асноўная

1. *Беларуская мова: спецыяльная лексіка* : вучэб.-метад. дапам. / А. М. Пісарэнка [і інш.] ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск: БДУКМ, 2016. – 286 с.
2. *Сучасная беларуская мова*: вучэб. дапам. / Л. М. Грыгор'ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор'евай. – 4-е выд., выпр. – Мінск: Выш. шк., 2011. – 622 с.
3. *Багамолава. А. М. Стылістыка і культура беларускага маўлення* ; вучэб. дапам. / А. М. Багамолава, Г. К. Семянькова. – Mn. : Выд-ва Граўцова, 2017. – 344 с.

Дадатковая

1. *Азарка, В. У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка* / В. У. Азарка, А. С. Васілеўская, М. М. Кругалевіч. – Мінск: ВВЦ БДПУ, 2004. – 207 с.
2. *Антанюк, Л. А. Беларуская навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, упараткаванне, канструяванне, функцыянуванне* / Л. А. Антанюк. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 240 с.
3. *Антанюк, Л. А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка* / Л. А. Антанюк, Б. А. Плотнікаў. – Мінск: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2004. – 128 с.
4. *Асіпчук, А. М. Беларуская мова. Прафесійная лексіка*: дапам. / А. М. Асіпчук, В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 271 с.
5. *Асновы культуры маўлення і стылістыкі* / пад рэд. У. В. Анічэнка. – Мінск : Універсітэтскае, 1992. – 255 с.
6. *Беларуская мова. Прафесійная лексіка*: дапам. / аўт.-склад.: В. В. Маршэўская, І. В. Піаварчык, А. С. Садоўская. – Гродна: ГрДУ, 2006. – 84 с.
7. *Беларуская мова ў схемах і табліцах*: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў / склад. А. В. Ляўковіч. – Мазыр: Белый ветер, 2010. – 106, [2] с.
8. *Беларуская мова: энцыклапедыя* / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск: Беларус. энцыкл., 1994. – 655 с.
9. *Жалуновіч, А. А. Прафесійная лексіка (тэставыя заданні для самакантролю па беларускай мове)* / А. А. Жалуновіч. – Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2007. – 34 с.
10. *Каляда, А. Беларускае літаратурнае вымаўленне: практикум па дыкцыі і арфаетпії* / А. Каляда. – Мінск: Выш. шк., 2006. – 100 с.
11. *Каўрус, А. Документ па-беларуску* / А. Каўрус. – Мінск: Беларусь, 1994.

– 159 с.

12. Куліковіч, У. І. Беларускі правапіс: правілы, заданні, контрольныя работы / У. І. Куліковіч. – Мінск: Завігар, 1998. – 280 с.
13. Куліковіч, У. І. Новае ў беларускай арфаграфії. Правілы. Заданні. Тэсты. Слоўнік: вучэб. дапам. / У. І. Куліковіч. – Мінск: Новое знание, 2011. – 507 с.
14. Куліковіч, У. І. Сучасная беларуская арфаграфія. Правілы. Трэніровачныя заданні. Кантрольныя работы. Заліковыя тэсты. Даведкі: вучэб. дапам. / У. І. Куліковіч. – Мінск: Новое знание, 2010. – 124 с.
15. 4. Лепешаў, І. Я. Практыкум па беларускай мове / І. Я. Лепешаў, Г. М. Малажай, К. М. Панючыц. – Мінск: Выш. шк., 1998. – 301 с.
16. Ляшчынская, В. А. Беларуская мова: тэрміналагічная лексіка : вучэб. дапам. / В. А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ БДУ, 2001. – 256 с.
17. Ляшчынская, В. А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка / В. А. Ляшчынская. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2003. – 243 с.
18. Пісарэнка, А. М. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы : вучэб. дапам. / А. М. Пісарэнка. – Мінск: БДУ культуры, 2003. – 62 с.
19. Пішам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі : дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З. І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2010. – 191 с.
20. Сучасная беларуская літаратурная мова: марфалогія / пад рэд. М. С. Яўневіча. – Мінск: Выш. шк., 1997. – 288 с.
21. Тэорыя і практика беларускай тэрміналогіі / Г. У. Арашонкова, А. М. Булыка, А. І. Падлужны ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. – Мінск: Беларус. навука, 1999. – 173 с.
22. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы / М. Я. Цікоцкі. – Мінск : Выш. шк., 1995. – 301 с.
23. Шакун, Л. М. Аб перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурнай мовы / Л. М. Шакун // Карапі роднай мовы. – Мінск: Выш. шк., 2001. – 86 с.
24. Шакун, Л. М. Словаўтварэнне: вучэб. дапам. для філал. фак. ВНУ / Л. М. Шакун. – Мінск: Выш. шк., 1978. – 128 с.

Слоўнікі

1. Арашонкова Г.У. Кіраванне ў беларускай і рускай мовах: Слоўнік-даведнік / Г.У.Арашонкова, В.П. Лемцюгова.– Мн.: Выш. школа, 1991. – 303 с.
2. Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы / нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; уклад.: В. П. Русак [і інш.]; рэдкал.: В. П. Русак, Ю. С. Гецэвіч, С. І. Лысы. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – 757 с.
3. Беларускі арфаграфічны слоўнік - 3-е выд., выпр., нов. арфаграф. напіс. Уклад. Л. П. Кунцэвіч, І. У. Кандраценя ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Мн.: Белар. навука, 2012. – 695 с.

4. *Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. / А.М.Булыка.* – Мн.: Бел. Эн., 1999.
5. *Гаўрош, Н.В. Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы / Н.В.Гаўрош.* – Мн.: Выш. школа, 1998. – 603 с.
6. *Грабчыкаў, С.М. Слоўнік паронімаў беларускай мовы / С.М.Грабчыкаў.* – Мн.: Нар. асв., 1994. – 478 с.
7. *Граматычны слоўнік назоўніка /* Нац. акад. навук Беларусі, цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., філ. “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа”; уклад. Г. У. Арашонкава [і інш.]; навук. рэд. В. П. Русак. – 2-е выд. дапрац., – Мінск : Беларус. навука, 2013. – 1245 с.
8. *Клышика, М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў / М.К.Клышика.* – Мн.: ПУП “Радыёла-плюс”, 2005. – 672 с.
9. *Лазоўскі, М.У. Слоўнік антонімаў беларускай мовы / М.У.Лазоўскі.* – Мн.: Універсітэтэцкае, 1994. – 354 с.
10. *Лепешаў, І.Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы: У 2 т. / І.Я.Лепешаў.* – Мн.: Бел Эн, 1993.
11. *Русско-белорусский словарь : в 3 т. / под ред. А. А. Лукашанца.* – Мінск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2012. – Т. 1. – 880 с. ; Т. 2. – 1087 с. ; Т. 3. – 960 с.
12. *Слоўнік цяжкасцяў беларускай мовы / Б.А.Плотнікаў, В.П.Трайкоўская.* – Мн.: Кніжны Дом, 2004. – 544 с.
13. *Старычонак, В.Д. Слоўнік амонімаў беларускай мовы /* В.Д.Старычонак. – Мн.: Выш. школа, 1991. – 255 с.
14. *Сцяцко П.У. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў /* П.У.Сцяцко, М.Ф.Гуліцкі, Л.А.Антанюк. – Мн.: Выш. школа, 1990. – 222 с.
15. *Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65 000 слоў /* Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; [уклад.: І. Л. Капылоў і інш.] ; пад рэд. І. Л. Капылова. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. – 968 с.
16. *Шкраба І. Р. Крынічнае слова: беларускія прыказкі і прымаўкі /* І.Шкраба, Р.Шкраба. – Мн.: Маст. літ., 1987. – 286 с.
17. *Шкраба І.Р. Самабытнае слова: Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным дачыненні) /* І.Р.Шкраба. – Мн.: Бел Эн, 1994. – 234 с.
18. *Этымалагічны слоўнік беларускай мовы.* – Т. 1-8. – Мн.: Навука і тэхніка, 1979-1993.

ПРЫКЛАДНЫЯ ФОРМЫ ВЫКАНАННЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ:

- напісанне рэферата (не менш за 8–10 старонак);
- распрацоўка аўдыявізуальнай презентацыі (не карацей за 2 хвіліны дэманстрацыі).

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ:

1. Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства: лінгвістычныя і энцыклапедычныя даведнікі, пабудова слоўнікавага артыкула і сістэма памет.
2. Гістарычныя этапы функцыянавання практичнай лексікаграфіі.
3. Беларуская лексікаграфічная спадчына XIX ст.
4. Лексікаграфічныя набыткі беларусаў XX ст.
5. Тыпы лінгвістычных слоўнікаў: арфаграфічныя даведнікі, «Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне», слоўнікі іншамоўных слоў і інш.
6. Тлумачальны агадэмічны слоўнік беларускай мовы: гісторыя стварэння, структура і значэнне.
7. Тэрміналагічныя слоўнікі гуманітарных спецыяльнасцей (культуралагічных, мастацтвазнаўчых, правазнаўчых).
8. Перакладныя слоўнікі беларускай мовы: гісторыя, структура, значэнне.
9. БелСЭ – першы нацыянальны ўніверсальны лексікаграфічны даведнік.
10. «Беларуская энцыклапедыя» – як універсальны сістэматызаваны лексікаграфічны даведнік.
11. «Гісторыя Беларусі» – энцыклапедычны даведнік XXI ст.
12. ЭЛіМБел – грунтоўны культуралагічны даведнік.
13. «Асветнікі зямлі беларускай»: гісторыя стварэння, змест, гістарычнае і культуралагічнае значэнне.
14. Структура і змест энцыклапедычнага даведніка «Этнаграфія Беларусі».
15. Парэміялагічныя і фразеалагічныя даведнікі як люстэрка адметнай нацыянальнай духоўнай і маўленчай спадчыны беларусаў.

АСНОЎНЫЯ ПАНЯЦІІ ТЭРМІНЫ

Акцэнталагічныя нормы – правільнасць пастаноўкі слоўнага націску / націскаў.

Аманімія – гукавое супадзенне адзінак (марфем, слоў, словазлучэнняў і інш.), якія адразніваюцца паміж сабой значэннем.

Анамастыка – раздзел мовазнаўства, які вывучае любыя ўласныя імёны, іх паходжанне, гісторыю, асноўныя заканамернасці развіцця і функцыянавання.

Антанімія – проціпастаўленне слоў адной часціны мовы з супрацьлеглым значэннем.

Антанімія – пары слоў з процілеглым значэннем.

Арфаграфічныя нормы – выбар аднаго з магчымых варыянтаў напісання слова ці яго часткі, што адпавядае прынцыпам беларускай арфаграфіі, а таксама замацаванай у моўнай практыцы грамадства традыцыі.

Арфаэпічныя нормы – захаванне патрабаванняў літаратурнага вымаўлення носьбітамі беларускай літаратурнай мовы.

Беларусізацыя – афіцыйная палітыка Кампартыі і ўрада БССР у 1920 – пач. 1930-х гг., накіраваная на заканадаўчае замацаванне за беларускай мовай функцый дзяржаўнай мовы.

Білінгвізм (двуҳмоўе) – папераменнае карыстаннне дзвіумя мовамі.

БНТ – серыя тэрміналагічных, пераважна двухмоўных (руска-беларускіх) і аднамоўных (беларускіх) слоўнікаў, якія былі падрыхтаваны спецыялістамі па розных галінах ведаў на працягу 1922–1930-х гг.

Вусная мова – гукавая форма мовы, якой карыстаюцца людзі ў непасрэдных зносінах паміж сабой.

Графіка – раздзел мовазнаўства, які вывучае абрывы пісьмовых знакаў і гукавыя значэнні, замацаваныя за імі пры пісьмовай перадачы мовы.

Дзяржаўная мова – афіцыйная мова, на якой працуюць дзяржаўныя і адміністрацыйна-гаспадарчыя органы, грамадскія арганізацыі, установы науки, культуры, службы быту, гандлю і інш., на якой вядзецца навучанне і выхаванне ў сістэме адукацыі.

Дыялектная мова – разнавіднасць агульнанароднай нацыянальнай мовы, што выкарыстоўваецца абмежаванай колькасцю людзей, аб'яднаных тэрыторыяй.

Жанр – гэта від канкрэтнага тэксту, які вылучаецца ў межах таго ці іншага стылю / падстылю, характеристызуеца своеасаблівай кампазіцыйнай арганізацыяй матэрыялу і моўных сродкаў.

Закон “Аб мовах у Беларускай ССР” – прыняты на XIV сесіі Вярхоўнага Савета БССР адзінаццатага склікання 26 студзеня 1990 г. – прававы дакумент аб статусе беларускай мовы як дзяржаўнай мовы.

Інтанацыя – сукупнасць фанетычных сродкаў, якія служаць для афармлення фразы і асобных яе частак як адзінага цэлага, а таксама для больш дакладнай перадачы думак і пачуццяў гаворачай асобы.

Інтэрферэнцыя – узаемапранікненне моўных элементаў у выніку непасрэднага контактавання моў.

Калька – памарфемны пераклад іншамоўнага слова, калі кожная яго значымая частка замяняеца марфемай мовы-рэцыпента з тым значэннем, якое мае адпаведная марфема мовы-крыніцы.

Камунікатыўныя якасці маўлення – гэта такія маўленчыя асаблівасці, якія забяспечваюць яго дакладнасць і лагічнасць, правільнасць, чысціню і дарэчнасць, багацце і выразнасць.

Красамоўства, або аратарскае мастацтва, – па-мастацку апрацаванае вуснае маўленне, мэта якога – пераканаць слухачоў, узрушыць іх і схіліць да пэўных дзеянняў.

Культура маўлення – сістэма камунікатыўных якасцей маўлення (правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, выразнасць, багацце і разнастайнасць, дарэчнасць, чысціня і лаканічнасць); вучэнне пра сістэму камунікатыўных якасцей маўлення.

Лексіка – сукупнасць усіх слоў пэўнай мовы, яе слоўнікавы склад.

Лексічныя нормы – правільны выбар слова і яго ўжыванне ў агульнавядомым значэнні і ў агульнапрынятых спалучэннях.

Літаратурная мова – апрацаваная, упарадкованая і нармалізаваная форма агульнанароднай мовы, прызначаная для абслугоўвання разнастайных сфер грамадскай дзейнасці чалавека.

Марфалагічныя нормы – гістарычна прынятыя ў моўнай супольнасці варыянты граматычных норм слова і мадэлі ўтварэння новых слоў.

Монасемія – наяўнасць у слове толькі аднаго значэння.

Неалагізмы – слова або словазлучэнні, якія з'яўляюцца ў мове для намінацыі новых прадметаў, з'яў ці для замены старых назваў прадметаў і з'яў.

Нормы літаратурнай мовы – замацаваныя ў маўленчай практицы правілы вымаўлення, словаўжывання, пабудовы сказаў і тэкстаў.

Паўкалька – слова, утворанае шляхам частковага перакладу запазычанага слова і далучэння да яе ўласнай або запазычанай марфемы.

Падстыль – разнавіднасць пэўнага стылю, якая характерызуецца сукупнасцю, адборам і сістэмна-моўнай арганізацыяй сродкаў, уласцівай толькі пэўнаму тыпу тэкстаў.

Перыфраза – сэнсава непадзельны выраз, які апісальна абазначае прадмет або дзеянне з адначасовым указаннем на яго адметнасць.

Пісьмовая мова – графічная форма мовы, якая дазваляе контактаваць апасродкована – з дапамогаю тэкстаў, сукупнасць якіх стварае нацыянальнае пісьменства.

Полісемія – уласцівасць слова мець некалькі значэнняў.

Прафесіяналізмы – слова і выразы, уласцівыя мове прадстаўнікоў якой-небудзь прафесіі.

Пунктуацыйныя нормы – пастановка знакаў прыпынку ў пісьмовым тэксле ў адпаведнасці з правіламі, якія прызначаны для абслугоўвання патрэб пісьмовых зносін у грамадстве і кадыфікаваны ў адпаведных актах.

Сінанімія – поўнае ці частковае супадзенне значэнняў моўных адзінак.

Сінтаксічныя нормы – гэта нормы пабудовы словазлучэнняў і сказаў і сінтаксічных адзінак больш складанага ўзору.

Слова – асноўная намінатыўная адзінка, якая служыць у мове для ўтварэння сказаў з мэтай перадачы інфармацыі.

Словазлучэнне – свабоднае сэнсавае і фармальнае аб'яднанне двух і больш паўназначных слоў.

Спецыяльная лексіка – слова абмежаванага ўжытку, якімі карыстаюцца толькі прадстаўнікі пэўнай галіны навукі, прафесіі, роду заняткаў.

Стылістыка – раздзел мовазнаўства, які даследуе ўжыванне слоў, словазлучэнняў, сказаў паводле іх адпаведнасці зместу, мэце выказвання, а таксама сітуацыі (у вусным маўленні).

Стылістичныя нормы – правілы ўжывання стылістична афарбаваных лексічных адзінак, граматычных формаў і сінтаксічных канструкций у адпаведнасці са зместам, мэтай выказвання і ўмовамі кантактавання.

Тэрмін – слова (або словазлучэнне), якое абазначае спецыяльнае паняцце са сферы навукі, культуры, вытворчасці.

Тэрміналогія – сістэма тэрмінаў пэўнай галіны навукі, вытворчасці, мастацтва; раздзел мовазнаўства, які займаецца вывучэннем тэрмінаў.

Фразеалагічныя нормы – традыцыйнае, аднатыпнае і раўнацэннае ўжыванне фразеалагізмаў, прынятае ў дадзены перыяд моўным калектывам і ўсвядомленае ім як правільнае і ўзорнае.

Функцыянальны падстыль – разнавіднасць стылю, якая харектарызуецца сукупнасцю, адборам і сістэмна-моўнай арганізацыяй сродкаў, уласцівай толькі пэўнаму тыпу тэкстаў.

Функцыянальны стыль мовы – грамадска ўсвядомленая, унутрана аб'яднаная разнавіднасць мовы, якая абслугоўвае працэс камунікацыі ў пэўнай сферы.

ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ

И.П.Беляцкий. Менеджмент: Деловая карьера

Развитие персонала – это организованный, финансируемый и управляемый процесс учебы сотрудников с целью изменения их личностных потенциалов, обеспечения организационного единства. При этом образование сотрудников есть одновременно и процесс, и результат. Образование рассматривается во взаимосвязи с регулярной структуризацией и реструктуризацией организации, целями обучающихся и состоянием кадрового потенциала.

Объектами и направлениями развития персонала являются три приоритетные области:

- персональное, в том числе карьероориентированное развитие (личностный потенциал);
- групповое развитие (формирование кадрового потенциала);
- организационное развитие (развитие и реализация кадрового потенциала).

Если первые две области имеют очевидную связь с карьерой персонала, то последняя заслуживает особого внимания в контексте стратегического управления персоналом.

Как всякий живой организм, организация стремится к совершенству, но, достигнув его, снова продолжает свое развитие, потому что совершенствованию нет предела. Другая причина организационного развития – необходимость выживания путем отслеживания направлений внешних изменений и приспособления к ним.

Структура социально-культурной сферы (СКС) разрабатывается не только путем выделения различных видов деятельности. Ее анализ с точки зрения экономических целей и результатов, механизмов хозяйствования управления позволяет выделить, как и при анализе непроизводственной сферы, две основные части – коммерческий и некоммерческий секторы.

Коммерческая организация СКС – это юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности на поприще культуры. Участники коммерческих организаций имеют возможность принимать непосредственное участие в распределении прибыли.

Всего в настоящее время в России имеется около 1 млн. коммерческих организаций. На их долю приходится 82 % всех российских предприятий и организаций.

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 384 с.

Осуществление деятельности по привлечению и аккумулированию финансовых средств (фандрейзинга) предполагает ее организационное и техническое обеспечение.

Организационное обеспечение складывается из создания ряда условий, необходимых для успешного фандрейзинга. Прежде всего, необходим счет, на котором будут аккумулироваться средства. В случае разовой фандрейзинговой кампании это может быть счет уже существующей организации – кампания сбора средств под практически любой проект может быть реализована фактически какими угодно структурами. В случае систематически осуществляемого фандрейзинга или масштабного длительного проекта создаются специальные некоммерческие организации – классическим примером таких форм являются упоминавшиеся фонды.

Фандрейзинг – очень трудоемкая рутинная работа, требующая многих контактов, бесед, не все из которых оказываются результативными. Поэтому, наконец, организационное обеспечение фандрейзинга предполагает квалифицированное и компетентное кадровое обеспечение: руководство планирования и проведения кампании, подготовку исполнителей – как штатных, так и добровольцев (волонтеров, общественников).

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 384 с.

Маркетинговые стратегии различаются по различным основаниям. Прежде всего, они различаются по товарам или по товарным группам. Стратегии различаются также по срокам, на которые они разрабатываются: двух-, трех-, четырех-, пятилетние и т.д. программы. По уровню принятия решения, т.е. уровню управления: стратегии, отрасли, ее подразделения, службы. Могут различаться стратегии и по методам разработки – например, прогнозные, программно-целевые, нормативные и т.д.

Однако приведенные различия оставляют маркетинговые программы и стратегии в рамках обычных классификаций видов планов. Собственно маркетинговое различие связано прежде всего с общей направленностью деятельности фирмы на рынке, программируемой стратегией. В связи с этим традиционно различают три основных типа стратегии:

- стратегия экспансии (экстенсивного роста), т.е. расширение своей деятельности на данном рынке, своей доли на нем;
- стратегия интенсивного (органического роста), основанная прежде всего на все более глубокой сегментации данного рынка, а значит – все более глубокой специализации и модификации товаров и услуг;
- стратегия диверсификации, т.е. активного выхода фирмы на новые рынки с новыми клиентами, с новыми товарами и услугами.

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 384 с.

Лицензия суть договор между двумя сторонами. Первая – лицензиар – обеспечивает условия, позволяющие пользоваться некоторой технологией (деятельностью) в установленных пределах. Вторая – лицензиат, пользуясь этой технологией (деятельностью), выплачивает (в оговоренном порядке) определенные суммы за предоставленные ему возможности.

Обычно лицензируются изобретения, технологические новшества, «сырые» или «отработанные» технологии, а также определенные виды деятельности.

Например, для сферы культуры все более остро встает вопрос о лицензировании деятельности по организации туризма, культурно-досуговой деятельности и т.п., где лицензиаром выступают муниципальные или федеральные органы власти.

Лицензии могут быть как патентные (когда лицензируется не только деятельность, но и технология, ноу-хау и товарный знак), так и беспатентные (когда лицензируется только ноу-хау).

По объему передаваемых прав лицензия может быть полная (передача всех прав), исключительная (передается право на использование в определенных пределах, и лицензиар не имеет прав на данной территории и в данное время пользоваться лицензируемой деятельностью) и простая, или неисключительная.

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 384 с.

Персонал учреждений культуры – это категория работников, которым в силу их способностей, профессиональных знаний и умений, опыта и компетентности поручено осуществлять деятельность учреждений культуры и руководство ими. В персонале, занятом в сфере культуры, различаются руководители, на которых возлагается организация, планирование, контроль и другие функции менеджмента во всей его полноте по линии административного подчинения, специалисты, осуществляющие функциональное руководство – выработку и реализацию решений по важнейшим направлениям содержания работы (художественный руководитель, главный режиссер, старший методист и т.д.), а также технический и младший обслуживающий персонал (секретари, машинистки, вахтеры и т.д.). В свою очередь, руководители различаются по уровню управления: высшее (уровень федеральный и субъекта федерации), среднее (региональный и городской уровень) и низшее звено (уровень учреждений культуры и их подразделений).

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 384 с.

В задачи менеджера по работе с персоналом входит сделать работников способными к совместным действиям, придать их усилиям

эффективность и результативность, сгладить присущие людям индивидуальные недостатки. Особенно трудно работать с людьми творческими, которых нельзя заставлять постоянно отчитываться за каждый шаг.

На менеджере также лежит ответственность за оценку работы сотрудников, определение необходимого вознаграждения за результаты работы, организацию деятельности и контроль за ее осуществлением, разрешение конфликтных ситуаций и выработку компромиссных решений и т.д.

Организация работы с персоналом включает в себя выработку кадровой политики, подготовку, подбор и расстановку кадров, их оценку, переподготовку и повышение квалификации, стимулирование, формирование и развитие мотивации.

Под кадровой политикой понимаются основные принципы, определяющие требования к персоналу, качеству и количеству компетентных работников.

Идеи кадровой политики конкретизируются в штатных расписаниях, договорах с учебными заведениями на подготовку необходимых специалистов, требованиях к подбору и расстановке кадров, оценке и организации стимулирования работников.

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 384 с.

Профессиональная подготовка работников культуры осуществляется в гуманитарных высших учебных заведениях (Академии и институты культуры, факультеты ряда университетов, вузы художественного творчества: театральные, изобразительного творчества, музыки, кинематографии) и средних специальных учебных заведениях (колледжи, училища).

Ежегодно для сферы культуры выпускается до 60 тыс. специалистов, однако укомплектованность сферы специалистами с высшим и средним специальным образованием до сих пор не превышает 50%, причиной чего является высокая текучесть кадров, державшаяся до самого последнего времени на уровне 1/3.

Поскольку дальнейшее расширение сети учебных заведений сферы культуры весьма проблематично, совершенствование комплектации отрасли компетентными специалистами оказывается связанным, прежде всего, с совершенствованием приема и подготовки, особенно – введением новых специальностей, реально соответствующих потребностям сферы культуры в современных условиях, использованием активных методов обучения с опорой на знакомство с реальной практикой работы.

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 384 с.

Оценка необходима не только работодателю, менеджеру, но и самому работнику. Для каждого человека важно знать и чувствовать – оценили ли

его отношение к работе, достигнутые результаты заметили ли вообще его усилия. Оценка – важнейший компонент обратной связи работников и руководителей, фактор формирования и развития мотивации.

Различаются три вида оценок: текущие (оценки в процессе текущей каждодневной работы), эпизодические (осуществляемые по мере необходимости: при принятии решения о перемещении работника, поощрении или наказании и т.п.), периодические (например, аттестации).

Важнейшей проблемой любой оценки является уточнение предмета оценки, четкое уяснение – что, собственно, оценивается. Вопрос далеко не так прост, как это может показаться. Оценивающую инстанцию могут интересовать совершенно различные вещи. Поэтому оценка может быть нацелена на личность работника, его честность, порядочность, личную преданность, творческое отношение к делу, инициативность, интеллектуальные способности и т.д. и т.п. Чаще всего предметом оценки являются результаты работы: их объем, качество, эффективность. Но оцениваться может и просто поведение работника – то, как он относится к делу, как работает. Поэтому, прежде чем приступать к оценке, необходимо четко осознать, что именно вас интересует в данном работнике или коллективе.

Интернет (дословно: «между сетей») - всемирная паутина, глобальная компьютерная сеть, которая соединяет различные компьютеры через телефонные спутниковые каналы, даёт возможность быстро получать информацию со всего мира. Полностью отсутствует понятие расстояния, становятся доступными каталоги всех библиотек мира, музеев, газеты, журналы, специальная информация. Практически все газеты и журналы выходят в Интернет, а некоторые находятся только в нём. Многие телевизионные программы имеют свои страницы в Интернет, адрес которых сообщается в конце каждой из них. Пользователь может получить интересующие его данные для любого вида творчества. Даже музыкант найдет всё от музыкальных программ до звуковых файлов. Все эти блага цивилизации возможны при наличии компьютера, модема и подключения к Интернет.

Превалирующей тенденцией наших дней становится постоянное увеличение информационной составляющей, позволяющей осуществить формирование информационного общества и тем самым осуществить переход на новый этап развития цивилизации. Возможность такого перехода связана с новой технологической парадигмой. Она заключается в кардинальном преобразовании системы человек-техника, которое опирается на бурно протекающий прогресс научных знаний и технологических новаций, позволяющих осуществлять социальные трансформации.

Информатизация, начавшаяся в последней четверти 20 века в высокоразвитых странах, в 21 веке в разной степени охватила почти все страны, и обусловила изменение мирового информационного пространства, являющегося важнейшим фактором развития современной цивилизации.

Информационный прорыв наших дней позволяет получать информацию по всему миру через сетевые телекоммуникационные технологии, изменившие представления о понятии расстояния. Формируется новое глобальное информационное пространство, которое оказывает огромное влияние не только на каждого конкретного человека, являющегося пользователем новых телекоммуникаций, но и на все сферы жизни общества, политику, экономику, культуру.(А.Г.Буравкин 204 слова)

Социокультурная деятельность как средство реабилитации

В настоящее время реабилитация людей с ограниченными возможностями стоит в числе наиболее важных задач социальной политики нашего государства. Принят ряд нормативных документов, направленных на решение проблем, касающихся здоровья людей. Открываются центры реабилитации, готовятся специалисты данного направления.

Термин «реабилитация» включает несколько аспектов и означает сочетаемое и координированное применение медицинских, социальных, просветительских мероприятий по обучению и воспитанию инвалидов для достижения ими по возможности наиболее высокого уровня функционирования, активности.

Важной составляющей социальной реабилитации инвалидов и их семей является социокультурная деятельность, которая помогает им установить социальные связи, развить творческие способности, самоутвердиться и самореализоваться в сложной жизненной ситуации.

Социокультурная деятельность – это обусловленная нравственно-интеллектуальными мотивами общественно-целесообразная деятельность по созданию, освоению, распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры.

Реабилитационный потенциал социально-культурной деятельности достаточно широк. Вступая в мир культуры, человек осуществляет исследовательскую, творческую проектную деятельность, связанную с анализом и синтезом человеческих предметов и их внутренних отношений и компонентов.

Ряд исследователей отмечают, что социально-культурные методики, входящие в духовную реабилитацию инвалидов, включают три взаимосвязанных компонента:

- компонент, обеспечивающий личности инвалида возможность самоидентифицироваться как полноправному представителю той или иной социокультурной общности;
- компонент, создающий условия для вступления личности инвалида в равноправный диалог с имеющимися микросоциальным и мультикультурным окружением;

- компонент, обеспечивающий включенность инвалидов в образовательные, информационные, творческие, оздоровительные и другие социально-культурные процессы. **(206 слов)**

(по статье Л.И.Козловской, профессор кафедры педагогики социокультурной деятельности БГУ культуры и искусств)

Наполеон Орда

Знаменитый белорусский художник. Родился в деревне Вороцевичи Пинского уезда Минской губернии (теперь Ивановский район Брестской области) в семье инженера-фортификатора Михаила Орды.

В 1823 г. он успешно окончил Свислочскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Виленского университета. Во время учебы Наполеон Орда стал членом тайного студенческого общества "Зоряне", за участие в котором был в 1827 г. исключен с четвертого курса и арестован. После 15-месячного тюремного заключения вернулся в Вороцевичи, где находился под надзором полиции.

Наполеон Орда принял активное участие в восстании 1830-1831 гг. После его подавления будущий художник, опасаясь репрессий, был вынужден под чужим именем выехать за границу. Находясь в эмиграции, он много путешествовал по Европе, жил в Австрии, Швейцарии, Италии, а в сентябре 1833 г. получил статус эмигранта во Франции и остался в Париже. В это время определяются его приоритеты в творчестве - занятия музыкой и живописью. Наполеон Орда познакомился с выдающимися деятелями европейской культуры - А. Мицкевичем, Ф. Шопеном, Ф. Листом, Дж. Россини, Дж. Верди, Ж. Гуно, Г. Берлиозом, О. Бальзаком, А. Стендалем, П. Виардо, И. Тургеневым. Все эти люди оказали большое влияние на творчество Н. Орды.

Парижский период жизни принес Наполеону Орде известность в широких кругах европейской интеллигенции. Вместе Фредериком Шопеном он музиковал на вечерах в домах Плятеров и Чарторийских. Принимал участие в литературных собраниях, сопровождая игрой на фортепиано поэтические импровизации Адама Мицкевича. С 1847 г. работал директором Итальянской оперы в Париже. Занимался сочинением и преподаванием музыки.

Художественное образование наш знаменитый соотечественник получил в студии мастера архитектурного пейзажа Пьера Жерара. Первые циклы рисунков Наполеона Орды появились после его путешествия в 1840-1842 гг. по Франции и Рейнской области. Потом были циклы по Испании, Португалии, Алжиру (1842-1844 гг.).

В 1856 г. после объявления российским императором Александром II амнистии эмигрантам Н. Орда оставил семью, обеспеченную жизнь и успешную карьеру в Париже и в 49-летнем возрасте вернулся на родину. После смерти матери в 1859 г. в связи с его участием в восстании 1830-1831 гг. родовое имение было конфисковано. Художнику было позволено лишь

взять его в аренду. По возвращении из эмиграции он жил в Вороцевичах, Гродно (1862–1863 гг.), потом перебрался на Волынь, где работал домашним учителем музыки у генерала Адама Ржевусского.

В 1866 г. Наполеон Орда был арестован по подозрению в участии в восстании 1863–1864 гг. и посажен в Кобринский тюремный замок. В 1867 г. военно-полевой суд приговорил художника к высылке в отдаленные губернии России. Благодаря стараниям жены и помощи посла Франции приговор впоследствии отменили. Тем не менее Наполеона Орду царские власти лишили права аренды и проживания в родовом имении. Ему было позволено лишь поселиться у родственников в имении Молодово Кобринского повета.

Наполеон Орда много путешествовал, рисовал карандашом, акварелью, гуашью и сепией архитектурные пейзажи Беларуси, Литвы, Польши, Украины. Его произведения, отличающиеся строгой документальностью, являются ценнейшим источником для историков архитектуры и реставраторов, так как большинство запечатленных им объектов уже не существует или их внешний вид претерпел значительные изменения. Художественное наследие Наполеона Орды представляет собой более 1150 акварелей и графических работ. Среди них более 200 зарисовок мест в Беларуси, связанных с жизнью известных людей и архитектурных памятников (Каменецкая вежа, Горы-Горецкий землемельческий институт, замки, монастыри, усадьбы и дворцы в Мире, Новогрудке, Несвиже, Гродно и др.). Большинство (977) художественных произведений Наполеона Орды находится в Национальном музее Кракова (Польша), куда они были переданы в 1886 г. его родными. Часть рисунков имеется в Народном музее в Варшаве, альбом акварелей находится в библиотеке им. В. Стефаника во Львове (Украина). Большой коллекцией литографий с рисунков Наполеона Орды располагает Национальная библиотека Беларуси.

Свои рисунки Наполеон Орда систематизировал и разложил по папкам, в которых собраны произведения за период 1840–1880 гг. Белорусский материал размещен в папках по Гродненской губернии (1860–1877 гг., 144 планшета), Минской губернии (1864–1876 гг., 64 планшета), Витебской губернии (1875–1876 гг., 35 планшетов), Виленской губернии (1875–1877 гг., 50 планшетов), Могилевской губернии (1877 г., 15 планшетов). Кроме этого, художник выделил «портфели» с рисунками по Волынской, Киевской, Подольской, Ковенской губерниям, Княжеству Познаньскому, Западной Пруссии и Галиции, Франции и Германии, Испании и Португалии. Рисунки Наполеона Орды широко используются в многочисленных историко-краеведческих изданиях.

Умер Наполеон Орда в Варшаве. Согласно завещанию его похоронили в Янове (теперь Иваново Брестской области) в фамильном склепе. В 2007 г. во всем мире отмечается 200-летие со дня рождения Н. Орды, это событие включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

Культура Белоруссии

В архитектуре господствующим направлением было сакральное (церковное) зодчество, а наиболее распространённым типом сооружений был крестово-купольный храм. Существовали две региональных разновидности древнерусского зодчества (школы) — полоцкая и гродненская.

Полоцк был одним из крупнейших городов Киевской Руси, поэтому в середине XI века (около 1050-х) здесь началось создание третьего у восточных славян Софийского собора. Вероятно, собор был построен на месте существовавшего на этом месте ранее языческого святилища.

Первой белорусской святой стала Ефросинья Полоцкая (Предслава). Бежавшая из княжеского дома (она была внучкой Всеслава Чародея и членом княжеской фамилии), она приняла монашество под именем Ефросинья (в честь святой V века Ефросиньи Александрийской) и занимались перепиской книг вместе с двоюродной сестрой Звениславой. Ефросинья также выступила ктитором женского монастыря, впоследствии названного её именем. Около 1161 года был построен Спасо-Преображенский собор, архитектором которого выступил мастер Иоанн. Собор является одним из древнейших дошедших до наших дней практически в первозданном виде памятников архитектуры (лишь верхняя часть собора значительно более поздняя). Восстановливаемые в настоящее время фрески собора являются одним из наиболее ранних образцов монументальной живописи в Белоруссии. В свою очередь, собор был построен для хранения другой, более ценной реликвии.

В 1161 году мастер Лазарь Богша (предположительно, он был полочанином) по заказу Ефросиньи создал один из наиболее известных памятников искусства, созданных на белорусских землях — напрестольный крест Ефросиньи Полоцкой. Шестиконечный крест был выполнен из золотых и серебряных пластин и украшен драгоценными камнями. На кресте находилось 20 изображений святых, 60 орнаментированных фигур и около 40 деталей различных орнаментов. По преданию, при создании креста были использованы мощи многих святых и даже часть креста, на котором был распят Иисус Христос.

Туровский епископ с 1169 года, Кирилл Туровский, известен как писатель и проповедник. Кирилл получил прозвище «Златоуст» в честь сравнения своих заслуг с Иоанном Златоустом.

Известно о существовании в XII веке по меньшей мере 10 храмов в Полоцке, 3 — в Гродно, 1 — в Минске, Витебске, Волковыске, Новогрудке, Пинске и Турове.

В последней четвери XIII века (приблизительно в 1276 году) по приказу волынского князя Владимира Васильковича в районе Беловежской пущи была построена Каменецкая (Белая) вежа. В составе Великого княжества Литовского активно строились оборонительные сооружения, наиболее известные из которых — Лидский (1320-е), Кревский (1330-е) и Мирский замки (XVI век), а также Новый замок в Гродно. К числу наиболее известных культовых сооружений этого времени относятся готические

церковь св. Михаила в Сынковичах Зельвенского района Гродненской области и Троицкий костёл в Ишкольди Барановичского района Брестской области.

Декоративно-прикладное искусство долгое время развивалось преимущественно на основе народных традиций. Скульптура в Великом княжестве Литовском получила распространение и развитие под влиянием католицизма; сохранилось распятие XIV века из Глубокского района Витебской области. На искусство фрески оказали влияние переселившиеся сербские мастера. Становление самостоятельной белорусской школы иконописи относят к XV—XVI векам. Наиболее распространённым сюжетом в иконографии являлись иконы с изображением Богородицы. Большая часть икон сохранилась на территории Полесья.

В 1517 году выходец из Полоцка Франциск Скорина, изучавший медицину в университетах Кракова и Падуи, издал в Праге Псалтырь — первую печатную книгу на церковнославянском языке с присутствием понятных простому народу лексических белорусизмов. Благодаря этому Скорина считается основоположником белорусского книгопечатания.

В 1596 году по инициативе иезуитов и при поддержке королевской власти, некоторых магнатов, а также католических и части православных иерархов была заключена Брестская церковная уния. В то же время, большинство православных верующих не признало унию. В 1599 году по инициативе Константина Острожского в Вильно прошёл съезд представителей православных и протестантов Речи Посполитой, на котором было принято решение о совместной борьбе против дискриминационной политики. В 1623 году горожане Витебска подняли бунт, во время которого был убит архиепископ Иосафат Кунцевич. Чуть ранее один из активных приверженцев заключения унии Лев Сапега в письме Кунцевичу критиковал методы, которыми тот проводит унию в жизнь. В 1617 году на манер ордена иезуитов был основан орден базилиан Святой Троицы (позднее переименован в честь канонизированного Иосафата Кунцевича; устав утверждён в 1631 году). В 1633 году известный своей религиозной терпимостью Владислав IV пошёл на частичное восстановление прав православия на территории Великого княжества Литовского, передав им епархии во Львове, Луцке, Перемышле и Мстиславле. Также для православных была декларирована свободы культа и равноправие. Благодаря этим мерам религиозная напряжённость в Великом княжестве Литовском значительно ослабла. Между тем, в конце XVII века униатская церковь значительно укрепила свои позиции и стала доминировать в прежде православных регионах.

Значительную роль в культурных процессах играл орден иезуитов. В начале XVII века иезуиты в Речи Посполитой перешли от агрессивной политики, не нашедшей понимания у населения, к миссионерской и культурно-просветительской деятельности. Иезуиты придавали особое значение формировавшему католическое мировоззрение образованию в виде иезуитских школ и коллегий. Кроме того, орден вёл активную пропаганду

среди магнатов и шляхты, в том числе и православного происхождения. В 1603 году в Кракове начал выходить собственный индекс запрещённых книг для Речи Посполитой, которые, однако продолжали выходить на территории Великого княжества Литовского.

Евфросиния Полоцкая

При рождении ей было дано имя Предслава. В 12 лет она приняла монашеский постриг с именем Евфросиния (в честь преподобной Евфросинии Александрийской). Будучи грамотной Евфросиния много читала и с разрешения Илии, епископа Полоцкого, поселилась в кельи у полоцкого Софийского собора в котором находилась богатая библиотека. Занималась переписыванием книг по заказам горожан, полученные деньги раздавала как милостыню.

В 1127—1128 годы Евфросиния основала Полоцкий Спасо-Евфросиниев монастырь, куда под её влиянием постриглись также её сестра Гордислава (в иночестве — Евдокия) и двоюродная сестра Звенислава Борисовна (в иночестве — Евпраксия). Монастырь получил богатые вклады и Евфросинией в нём был построен каменный храм Спасителя, сохранившийся по настоящее время. Также Евфросинией была построена каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы вокруг которой возник мужской монастырь. Для неё около 1160 года из Византии была привезена Ефесская икона Богородицы, написанная по преданию евангелистом Лукой.

В конце жизни совершила паломничество в Иерусалим, где скончалась и была погребена в монастыре Феодосия Великого. Впоследствии её тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь, где мощи Евфросинии находились до 1910 года, когда были перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь, где хранятся по настоящее время.[1]

Стала первой женщиной на территории Белоруссии, признанной святой. Несмотря на то, что её житие было после раскола христианства, она равно почитается как в православии, так в католичестве. «Житие Евфросинии Полоцкой» — один из памятников раннего православия в Белоруссии. На территории Белоруссии Евфросиния Полоцкая, наряду с Кириллом Туровским, — одна из самых почитаемых святых.

Крест Евфросинии Полоцкой, как и Янтарная комната, входит в десятку самых ценных пропавших предметов искусств. По преданию, обретение Креста Евфросинии Полоцкой означает подлинное возрождение Беларуси.[2][3]

Юбилейная монета Национального банка Республики Беларусь «Преподобная Евфросиния Полоцкая», 2008 год

Ежегодно 5 июня в Полоцке традиционно широко празднуется День памяти Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

В 1984 году Евфросиния Полоцкая причислена к Собору Белорусских Святых.

В 1998 году Белорусским экзархатом Русской православной церкви был учрежден Орден Креста преподобной Евфросинии Полоцкой. Имеет 2 степени.

28 сентября 2000 года в Полоцке методом народной стройки был возведен памятник Евфросинии Полоцкой (скульптор В. Голубев). Два памятника преподобной Евфросинии установлены также в Минске. Один — на проспекте Независимости (2002; скульптор А. Артимович), другой — во дворе Белорусского государственного университета (1999; скульптор И. Голубев). Имя Е. Полоцкой носят улицы Полоцка и Минска.

В 2001 году Национальным банком Республики Беларусь были введены в обращение серебряная (20 рублей) и медно-никелевая (1 рубль) памятные монеты, посвященные 900-летию со дня рождения Евфросинии Полоцкой.

В 2001 году РУП «Белпочта» был выпущен почтовый блок «900 лет со дня рождения Евфросинии Полоцкой».

Имя Евфросинии Полоцкой присвоено государственной общеобразовательной средней школе № 18 в Полоцке.

В 2007 году мощи Преподобной в Спасо-Преобра женском храме были перенесли в новую раку, изготовленную по подобию прежней художником Николаем Кузьмичом.

В 2008 году Национальным банком Республики Беларусь были введены в обращение золотая (50 рублей) и серебряная (10 рублей) памятные монеты «Преподобная Евфросиния Полоцкая».

Национальная Библиотека Беларуси

Новое здание Национальной библиотеки Республики Беларусь расположено в восточной части столицы Белоруссии, города Минск . Библиотека является одной из самых больших в мире.

Здание представляет собой ромбокубооктаэдр высотой 73,6 м (23 этажа) и весом 115 000 тонн (не считая книг). Площадь застройки составляет 19,5 тыс. м², общая площадь здания — 112,6 тыс. м², в том числе книгохранилища — 54,9 тыс. м².

Необычным является подсветка здания, представляющая собой гигантский (площадь 1985 м²) многоцветный светодиодный экран (медиафасад, на основе кластеров), который включается ежедневно с заходом солнца и работает до 0:00. Цвет и узоры на нём постоянно меняются.

Проект нового здания был разработан в конце 80-х годов и в 1989 году стал победителем на всесоюзном конкурсе. Однако воплотить его в жизнь удалось лишь спустя более чем 15 лет.

Строительство было начато 1 ноября 2002 года недалеко от жилого микрорайона Восток-1 и станции метро «Восток». Приёмка первого пускового комплекса, включающего котельную с инженерными сетями, очистные сооружения, систему энергоснабжения, внешние инженерные сети

была проведена в октябре 2005. Были также проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

Второй пусковой комплекс, приёмка которого была завершена в конце декабря 2005 года, предполагает ввод в действие книгохранилища, читальных залов и служебных помещений, всех инженерных и информационных систем, а также социокультурного центра. В него входят многофункциональный конференц-зал, центр деловых встреч и переговоров, музыкально-художественный салон, музейный комплекс, художественная галерея.

Пуск третьей очереди предусматривает начало эксплуатации комплекса информационно-технологических систем, обеспечивающих работу персонала и обслуживание пользователей, центра международных встреч, включающего в себя офис президента Беларуси, два конференц-зала и зала саммитов и примыкающих к ним помещений. Ввод в действие этих объектов, который должен быть осуществлён до 31 мая 2006 года, позволит открыть библиотеку для читателей.

В полном объёме комплекс информационно-технологических систем (четвёртый пусковой комплекс) начал функционировать в октябре 2006 года.

10 января 2006 года началось перемещение книжных фондов (из шести различных зданий) в новое здание библиотеки. В 11:00 к зданию подъехал грузовой автомобиль с первыми тремя тоннами литературы на различных языках и периодическими изданиями, загруженными в специальные контейнеры. Перемещение книжных фондов продолжалось несколько месяцев. В последнюю очередь были перевезены раритетные издания, в том числе старопечатные, размещённые на восьмом этаже библиотеки.

Новое здание Национальной библиотеки было открыто 16 июня 2006 года, открытие несколько раз откладывалось из-за того, что строители не успевали закончить с недоделками. В церемонии открытия принимал участие президент страны Александр Лукашенко (который и получил читательский билет № 1).

Евфросиния Полоцкая

Евфросиния Полоцкая почитается покровительницей и небесной заступницей земли белорусской.

Евфросиния Полоцкая родилась около 1101 г. (не позднее 1104) в семье князя Святослава-Георгия, младшего сына Всеслава Чародея.

Неожиданно для близких княжна втайне приняла постриг под именем Евфросиния.

Преподобная Евфросиния основала женский и мужской монастыри, ставшие центром просвещения в Полоцком княжестве. Ее стараниями пополнялась библиотека Софийского собора и велось полоцкое летописание. По заказу Евфросинии был создан уникальный шедевр древнебелорусского прикладного искусства – крест, названный ее именем.

Евфросиния сама сочиняла музыку, покровительствовала живописи и прослыла первой белорусской меценаткой. На ее средства и по ее заказу в 50-е годы XII века была построена церковь святого Спаса – вершина полоцкой архитектурной школы. С именем просветительницы связано и появление в Беларуси привезенного из Византии образа Божьей Матери, известного как Одигитрия Полоцкая.

Благотворное влияние подвижницы сказалось и в преодолении вражды между Полоцким и Киевским княжествами. Завершением жизни Евфросинии Полоцкой стало паломничество в Иерусалим, во время которого она заболела и в 1173 году умерла.

Просветительница была похоронена в монастыре недалеко от Иерусалима. В 1187 году ее мощи были перевезены в Киево-Печерскую лавру, а в 1910 – в Полоцк, где находятся и теперь.